



БА 248 922

І.С. ТУРГЕНЕЎ  
ВЫБРАНЫЯ  
АПАВЯДАННІ



ДЗЯРЖАУНДЕ ВЫДАВЕЦТВА БССР - МІНСК 1947



БА 248922

БА 248922

I. С. ТУРГЕНЕЎ


1938

# ВЫБРАНЫЯ АПАВЯДАННІ

Пераклад з рускай мовы  
В. А. ЛЯЎДАНСКАГА

Ба 248922

Бел. аддэяк  
1994 г.



ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БССР  
Рэдакцыя мастацкай літаратуры  
Мінск 1947

022010

## ПАСТАЯЛЫ ДВОР

На вялікай Б...й дарозе, у аднолькавай амаль адлегласці ад двух павятовых гарадоў, праз якія яна праходзіць, яшчэ нядыўна стаяў абшырны пастаялы двор, вельмі добра вядомы троечным раміznікам, абозным мужыкам, купецкім прыказчыкам, мяшчанам-гандлярам і наогул усім шматлікім і рознастайным праезджым, якія ва ўсякую пару года ездзяць па нашых дарогах. Бывала, усе зазджалі на той двор; хіба толькі якая-небудзь памешчыцкая карэта, запрэжаная шасцярыком домарошчаных коней, урачыста праплывала міма, што не перашкаджала, аднак, ні фурману, ні лакею на запятках з нейкім асаблівым пачуццём і ўважлівасцю паглядзець на вельмі ім знаёмы ганачак; або які-небудзь галяк у дрэнных калёсах і з трыма пятакамі ў кашальку за пазухай, параўняўшыся з багатым двором, панукаў сваю прыстаўшую каняку, спяшаючыся нанач у выселкі, што знаходзіліся пад бальшаком, да мужычка-гаспадара, у якога, апрача сена і хлеба, не знайдзеш нічога, ды затое лішнія капейкі не заплоціш. Акрамя свайго выгаднага месцазнаходжання, пастаялы двор, аб якім мы пачалі гутарку, браў многім: выдатнай вадою ў двух глыбокіх студнях са скрыпучымі коламі і жалезнымі вёдрамі на ланцугах; прасторным дворам са скразнымі дашчатымі павечыямі на тоўстых слупах; багатым запасам добрага аўса ў падвале; цёплай хатай з велізарнейшай рускай печчу, да якой на штталт багатырскіх плячэй прылягалі доўгія каміны, і, нарэшце, двумя досыць чыстымі пакоямі, з чырвона-ліловымі, знізу крыху абарванымі паперкамі на сценах, драўлянай крашанай канапай, такімі-ж крэсламі і двумя гаршкамі герані на вокнах, якія, між іншым, ніколі не выціраліся і цъмянелі ад шматгадовага пылу. Яшчэ і іншыя зручнасці меў гэты пастаялы двор: — кузня была ад яго блізка, амаль тут-жа знаходзіўся млын; нарэшце, і паесці ў ім можна было добра з ласкі тоўстай і румянай бабы-гаспадыні, якая варыла ежу

смачна і тлуста і не скупілася на прыпасы; да бліжэйшага шынка лічылася ўсяго з поўварсты; гаспадар трymаў табак нюхальны, хоць і змешаны з попелам, аднак, надзвычай заборысты і прыемна раз'ядоочы нос — адным словам, шмат было прычын, чаму ў тым двары не пераводзіліся ўсялякага роду пастаяльцы. Палюбіўся ён праезджым — вось галоўнае; без гэтага, вядома, нікая справа ў ход не пойдзе; а палюбіўся ён больш таму, як гаварыл ў акалотку, што сам гаспадар быў вельмі шчаслівы і ва ўсіх сваіх справах удачны, хоць ён і мала заслугоўваў сваё шчасце, ды відаць, каму пашанцуе, — дык пашанцуе.

Гаспадар гэты быў мешчанін, звалі яго Навумам Іванавым. Росту ён быў сярэдняга, тоўсты, сутулы і плячысты; галаву меў вялікую, круглую, валасы хвалістые і ўжо сівія, хоць яму на выгляд не было больш сарака год; твар поўны і свежы, ніzkі, але белы і роўны лоб і маленъкія, светлыя, блакітныя очы, якімі ён вельмі дзіўна глядзеў:—спадылба і ў той-жа час нагла, што досыць рэдка сустракаецца. Галаву ён заўсёды трymаў панура і з цяжкасцю яе паварочваў, магчыма адтаго, што шыя ў яго была вельмі кароткая; хадзіў подбегам і не размахваў, а разводзіў на хаду спіснутымі рукамі. Калі ён усміхаўся, а ўсміхаўся ён часта, але без смеху, нібы пра сябе, яго тоўстыя губы непрыемна разыходзіліся і агалялі рад судзельных і бліскучых зубоў. Гаварыў ён адрывіста і з нейкім панурым гукам у голасе. Бараду ён галіў, але не хадзіў па-нямецку. Адзенне яго складалася з доўгага, вельмі паношанага кафтана, шырокіх штаноў і чаравікаў на босую ногу. Ён часта адлучаўся з дому па-сваіх справах, а ў яго іх было многа,—ён гандляваў коньмі, наймаў зямлю, трymаў агароды, скупляў сады і наогул займаўся рознымі гандлёвымі абаротамі,—але адлукі яго ніколі не былі доўгімі; як каршун, да якога ён, асабліва па выразу вачэй сваіх, меў многа падабенства, вяртаўся ён у сваё гніздо. Ён умёў трymаць гэта гніздо ў парадку: усюды паспяваў, усё выслушваў і загадваў, выдаваў, адпускаў і разлічваўся сам, і нікому не спускаў ні капейкі, аднак і лішняга не браў.

Пастаяльцы з ім не загаварвалі, ды і сам ён не любіў траціць дарэмна слова. «Мне вашы гроши патрэбны, а вам мая харч», гаварыў ён, нібы адрываочы кожнае слова: «не дзяцей-жа нам з вамі хрысціць; праезджы паеў, пакарміў, не заседжвайся. А стаміўся, дык спі, не балбачы». Работнікаў трymаў ён рослых і здаровых, але смірных і панад-

лівых; яны яго вельмі баяліся. Ён у рот не браў хмельнага, а ім выдаваў у вялікія святы па грыуні на гарэлку; у іншыя дні яны не смелі піць. Людзі, падобныя да Навума, хутка багацеюць... але да выдатнага становішча, у якім ён знаходзіўся, а яго лічылі ў сарака або пяцідзесяці тысячах—Навум Иванаў дайшоў не простым шляхам.

Гадоў за дваццаць да таго часу, да якога мы аднеслі пачатак нашага апавядання, ўжо існаваў на тым-же месцы вялікай дарогі пастаялы двор. Праўда, на ім не было цёмначырвонага дранкавага даху, які надаваў дому Навума Иванаў выгляд дваранской сядзібы; і будоўляй быў ён бяднейшы, і на дварэ павеці меў саламяныя, а замест сцен з бярвения — плеценыя; не вызначаўся ён таксама трохкутным грэчскім франтонам на точаных слупках; але ўсё-ж ён быў пастаялы двор выдатны — раскошны, моцны, цёплы, — і праезджыя ахвотна яго наведвалі. Гаспадар яго ў той час быў не Навум Иванаў, а нехта Якім Сямёнаў, селянін суседній памешчыцы, Лізаветы Прохараўны Кунцэ — штаб-афіцэршы. Гэты Якім быў кемлівы і вінаходлівы мужык, які ў маладых яшчэ гадах, паехаўши ў военіцтва з двумя дрэнненъімі коікамі, праз год вярнуўся з трывама добрымі, ды з таго часу амаль усё жыццё правандраваў па вялікіх дарогах, хадзіў у Казань і Одесу, у Орэнбург і ў Варшаву, і за граніцу ў «Ліпецк»<sup>1</sup>, і хадзіў ужо, пад канец з двумя тройкамі вялікіх і дужых жарабкоў, запрэжаных у два вялізныя вазы. Ці на-дакучыла яму яго бяздомнае, вандроўніцкае жыццё, ці за-хапелася мо' месьці сям'ю (у адну з яго адлучак памерла ў яго жонка; дзеці, якія былі, таксама памерлі), толькі ён рашыў, нарэшце, кінуць сваё ранейшае рамяство і завесці пастаялы двор. З дазволу свайго пана, заснаваўся ён на вялікай дарозе, купіў на яе імя поўдзесяціны зямлі і пабудаваў на ёй пастаялы двор. Справа пайшла на лад. Грошай у яго на ўладжанне было больш, чым дастаткова; спрэктыванаасць, набытая ім у часе доўгіх вандраванняў па ўсіх канцах Расіі, паслужыла яму на вялікую карысць; ён ведаў, чым дагадзіць праезджым, асабліва ранейшым сваім субратам, троечным раміznікам, якіх ён ведаў амаль усіх асабіста, і якімі асабліва даражайць утрымальнікі пастаяльных двароў: так многа ядуць і патрабуюць гэтая людзі на сябе і на сваіх магутных коней. Акімаў двор стаў вядомы на сотні вёрст навакол... Да яго нават ахватней заезджалі, чым да змянівшага яго пасля Навума, хоць Акім

<sup>1</sup> У Лейпциг.

далёка не мог зраўняцца з Навумам ва ўменні гаспадарыць. У Акіма ўсё было больш па-старадаўняму, цёпла, але не зусім чыста; і авёс у яго трапляўся лёгкі або падмочаны, і ежа варылася з грахом папалам; у яго часамі і такую страву падавалі на стол, што лепш бы ёй зусім у печы заставацца, і не тое, каб ён на харчы скупіўся, а так—баба не дагледзіць. Затое ён і цану гатоў быў збавіць, і ў доўг, бадай, не адмаўляўся паверыць, адным словам,—дobre быў чалавек, ласкавы гаспадар. На размовы, на пачастункі ён таксама быў падатлівы; за самаварам, бывала, так разляпешацца, што вуши развесіш, асабліва, як стане расказваць пра Пішер, пра стэпы чэркаскія, або вось яшчэ пра заморскую краіну, і выпіць, разумеецца, з добрым чалавекам любіў, толькі не да агіднасці, а больш за кампанію—так аб ім адзываліся праезджая. Вельмі спрыяльна да яго адносіліся купцы і на-  
огул усе тыя людзі, якіх называюць старазаветнымі, тыя людзі, якія, не падперазаўшыся, у дарогу не паедуць, і ў пакой не ўвойдуць, не перахрысціўшыся, і не заговораць з чалавекам, не прывітаўшыся з ім перш. Ужо адзін выгляд Акіма прыцягваў да сябе: ён быў росту высокага, крыху худаваты, але вельмі стройны, нават у сталых гадах, твар меў доўгі, прыстойны і правільны: высокі і адкрыты лоб, нос просты і тонкі і невялікія губы. Позірк яго карых на выкаце вачэй так і ззяў ветлівай прыгажосцю, рэдкія і мяkkія валасы завіваліся ў колыцы каля шыі: на макаўцы іх заставалася нямнога. Гук Акімавага голасу быў вельмі прыемны, хоць слабы; у маладосці ён выдатна співаў, але доўгія вандраванні на адкрытым паветры, зімой, расстроілі яго грудзі. Затое гаварыў ён вельмі плаўна і соладка. Калі ён смяяўся, у яго каля вачэй паяўляліся праменепадобныя маршчынкі, надзвычай мілыя з выгляду:—толькі ў добрых людзей можна заўважыць такія маршчынкі. Рухі Акіма большай часткай былі марудныя і не пазбаўлены некаторай упэўненасці і важнай пачцівасці, як у чалавека бывалага і шмат бачыўшага на сваім віку.

Якраз усім быў-бы добры Акім, або,—як яго называлі нават у панскім доме, куды ён хадзіў часта і ўжо абавязковая па нядзелях, пасля абедні.—Акім Сямёновіч,—усім бы быў ён добры, каб не было ў яго адной слабасці, якая ўжо многіх людзей на зямлі загубіла, а пад канец загубіла і яго самога,—слабасць да жаночага полу. Улюблчывасць Акіма даходзіла да крайнасці: сэрца яго ніяк не ўмела працівіцца жаночаму позірку, ён таяў ад яго, як першы асенні снег ад сонца...

і вельмі многа ўжо прышлося яму паплаціца за сваю празмерную чуллівасць.

На працягу першага года пасля свайго пасялення на вялікай дарозе Акім быў так заняты пабудовай двара, наладжаннем гаспадаркі і ўсімі клопатамі, якія неразлучны з кожным новаселлем, што яму зусім не было калі думачь аб жанчынах, а калі і прыходзілі яму ў галаву якія-небудзь грэшныя думкі, дык ён іх адразу-ж праганяў чытаннем розных свяшчэнных кніжац, да якіх адчуваў вялікую павагу (грамаце ён навучыўся яшчэ з першай сваёй паездкі), апяваннем упоўголаса псалмаў, або іншым якім богабаязным заняткам.—Прытым-жа, яму пайшоў ужо тады 46-ы год—а ў гэтыя годы ўсякія страсці прыкметна заціхаюць і стынуць, і для жаніцьбы прыйшла пара. Акім сам пачынаў думачь, што з яго гэта дураслівасць, як ён казаў выскачыла... ды, як відаць, свайго лёсу не мінеш...

Былая Акімава памешчыца, Лізавета Прохараўна Кунцэ—штаб-афіцэрша, якая засталася ўдавой пасля мужа нямецкага паходжання, была сама ўраджэнка горада Мітавы, дзе яна правяла першыя гады свайго дзяцінства і дзе ў яе заставалася вельмі шматлікая і бедная сям'я, абы якой яна, між іншым, клапацілася мала, асабліва з таго часу, як адзін з яе братоў, армейскі пяхотны афіцэр, выпадкова заехаў да яе ў дом і на другі-ж дзень да таго разбуйніўся, што ледзь не прыбіў самой гаспадыні, называўшы яе прытым: «Ци, Lummepfamse!! між тым, як напярэдадні сам велічаў яе ломанай рускай мовай: «сястрыца і дабрадзейка». Лізавета Прохараўна амаль бязвyeздна жыла ў сваім прыгожанькім, пранамі мужа, былога архітэктара, набытым маёнтку; сама ім кіравала і вельмі нядрэнна кіравала. Лізавета Прохараўна не ўпускала ні найменшай сваёй выгады, з усяго атрымлівала карысць для сябе; і ў гэтым, ды яшчэ ў надзвычайнім уменні траціць замест граша капейку, выявілася яе нямецкая прырода: ва ўсім іншым яна вельмі абруслела. Дворні ў яе была заўсёды значная колькасць; асабліва многа яна трymала дзевак, якія, між іншым, елі хлеб не дарэмна: з рання да ночы спіны іх не разгіналіся над работай. Яна любіла выязджашь у карэце, з ліўрэйнымі лакеямі на запятках; любіла, каб ёй нашептвалі розныя плёткі, і сама выдатна пляткарыла; любіла ўзнагародзіць чалавека сваёй ласкай і раптам паразіць яго няміласцю, — адным словам, Лізавета Прохараўна трymала сябе якраз як пані.—Акіма яна жалавала, — аброк вельмі значны ён плаціў ёй спраўна, — ласкава з ім

загаварвала, і нават, жартуючы, запрашала яго да сябе ў госці... але іменна ў панскім доме чакала Акіма бяды.

У ліку пакаёвак Лізаветы Прохараўны была адна дзяўчына год дваццаці, сірата, па імю Дуняша. Яна была прыгожая, стройная і спрытная; рысы яе, хоць няправільныя, але маглі спадабацца: свежы колер скуры, густыя белакурыя власы, жывыя шэрыя вочкі, маленькі круглы нос, румянныя губы і асабліва нейкі развязны, поўнасмешлівы, задзірысты выраз твару—усё гэта было досьць міла ў сваім родзе. Прытым, яна, не гледзячы на сваё сіроцтва, трymала сябе строга, амаль ганарліва; яна паходзіла ад сталбавых дваровых, яе нябожчык бацька Арэфій гадоў трыщцаць быў ключнікам, а дзед Сцяпан служыў камердынерам у аднаго даўно памёршага пана, гвардыі-сержанта і князя. Апраналася яна чыста і франціла сваім рукамі, якія, сапрауды, былі вельмі прыгожыя. Дуняша выяўляла вялікую пагарду да ўсіх сваіх паклоннікаў, з самаўпэўненай усмешкай выслушоўвала іх ласкавыя слова, і калі і адказвала ім, то больш за ўсё аднымі выклікамі накшталт: «так! як-жа! стану я! вось яшчэ!..» Гэтая выклікі ў яе амаль не зыходзілі з языка. Дуняша правяла калія трох год у Маскве ў вучэнні, дзе яна набыла тыя асаблівыя грымасы і замашкі, якімі вызначаюцца пакаёўкі, якія пабывалі ў сталіцах. Пра яе гаварылі, як пра дзяўчыну з самалюбнасцю (вялікая пахвала ў вуснах дваровых людзей), якая хоць і бывала ў пераплётах, аднак, годнасці сваёй не страціла. Шыла яна таксама нядрэнна, але за ўсё гэта Лізавета Прохараўна да яе не надта прыязна адносілася, з ласкі галоўнай пакаёўкі Кірылаўны, жанчыны ўжо не маладой, пранырлівой і хітрай. Кірылаўна карысталася вялікім уплывам на сваю паню і вельмі лоўка ўмела адстараніць суперніц.

У гэту вось Дуняшу і закахаўся Акім! Ды так, як раней ніколі яшчэ не кахаў. Ён спачатку ўбачыў яе ў царкве: яна толькі што вярнулася з Масквы... затым сустракаўся з ёю некалькі разоў у панскім доме, нарэшце, правёў з ёю цэлы вечар у прыказчыка, куды яго запрасілі на чай, разам з іншымі пачэснімі людзьмі. Дваровыя ім не грэбавалі, хоць ён і не належаў да іх саслоўя і насіў бараду; але ён быў чалавек адукаваны, пісьменны, і галоўнае—з грашымі; прытым, і апранаўся ён не па-мужыцку, насіў доўгі кафтан з чорнага сукна, боты навырост і хустачку на шыі. Праўда, іншыя дваровыя і талковалі між сабой, што, моў, ўсё-такі відаць, што ён не наш, але ў вочы яму падлізваліся. У той вечар

у прыказчыка Дуняша канчаткова пакарыла ўлюбчывае сэрца Акіма, хоць ужо рашуча не адказвала ніводнага слова на ўсе яго падлізлівія гаворкі і толькі зредку збоку паглядала на яго, нібы здзіўляючыся, чаго гэты мужык тут. Усё гэта толькі больш распальвала Акіма. Ён пайшоў да сябе дадому, думаў, думаў і рашыў дабіцца яе рукі... Так вось яна яго да сябе і «прысушила!» Але як апісаць гнеў і абу-рэнне Дуняши, калі, дэш праз пяць, Кірылаўна, ласкава зазваўши яе да сябе ў пакой, абясціла ёй, што Акім (а, відаць, ён умеў, як за справу ўзяцца), што гэты барадач і мужык Акім, з якім і сядзець побач яна лічыла крыўдай, да яе сватаеца.

Дуняша перш успыхнула ўся, затым вымушана зарагатала, пасля заплакала, але Кірылаўна так умела павяляла атаку, так ясна дала ёй адчуць уласнае яе становішча ў доме, так лоўка намякнула на прыстойны выгляд, багацце і сляпую адданасць Акіма, нарэшце, так значна ўпамянула аб жаданні самой пані, што Дуняша вышла з пакоя ўжо з раздум'ем на твары, і, сустрэўши ся з Акімам, толькі ўважліва паглядзела яму ў очы, але не адварнулася. Надзвычай шчодрыя падарункі гэтага закаханага чалавека рассеялі яе апошнія здзіўленні... Лізавета Прохараўна, якой Акім, на радасці, паднёс сотню персікаў на вялікай срэбнай талерцы, згадзілася на яго шлюб з Дуняшай, і гэты шлюб адбыўся. Акім не паскупіўся на выдаткі — і нявеста, якая напярэдадні сядзела на дзявічніку як забітая, а ў самую раніцу вяселля ўсё плакала, пакуль яе Кірылаўна прыбрала пад вянец, хутка ўцешылася... Ей пані дала надзею у царкву свой шаль — а Акім у той-жа дзень падарыў ёй такі самы, а магчыма і лепшы.

Такім чынам, Акім ажаніўся, перавёз сваю маладую да сябе ў двор... Пачалі яны жыць. Дуняша аказалася дрэннай гаспадыніяй, дрэннай падмогай мужу. Яна нічым не цікаўлялася, сумавала, нудзілася, хіба які-небудзь праездджы афіцэр звяртаў на яе ўвагу і любезнічаў з ёй, седзячы за шырокім самаварам; часта адлучалася то ў горад за пакупкамі, то ў панскі дом, да якога ад пастаялага двара лічылася вярсты чатыры. У панскім доме яна адпачывала: там яе акружалі свае; дзяўчата зайдросцілі яе ўбранству; Кірылаўна частавала яе чаем; сама Лізавета Прохараўна з ёй размаўляла... Але і гэтыя наведванні не абыходзіліся без горкіх адчуванняў для Дуняши... Ей, напрыклад, як дворнічысе, ужо не прыходзілася насіць капялюшыка, і яна выму-

шана была павязваць сваю галаву хусткай... як купчыха, гаварыла ёй хітрай Кірылаўна... Як якая-небудзь мяшчанка, думала Дуняша пра сябе.

Не раз успамінаў Акім слова адзінага свайго сваяка, старога дзядзькі, мужыка, закаранелага, бессямейнага ба-быля: «Ну, брат, Акімка,—сказаў ён яму сустрэўшыся з ім на вуліцы:—чуў я, ты сватаешся?..»

— Ну, так, а што?

— Эх, Акім, Акім! Ты нам, мужыкам, не брат цяпер, што і казаць — ды і яна табе не сястра.

— Ды чым-жа яна мне не сястра?

— А хоць-бы вось чым,—запярэчыў той і паказаў Акіму на яго бараду, якую ён, ва ўгоду сваёй нявеце, пачаў стрыгчы—збрышь-жка яе зусім ён не згадзіўся... Акім панурыўся; а стары адварнуўся, захінуў полы свайго разарванага на плячах кожуха і пайшоў, ківаючы галавой.

Так, не раз задумваўся, крактаў і ўздыхаў Акім... Але каханне яго да прыгожанъкай жонкі не змянілася; ён ганарыўся ёю—асабліва, калі парапоўваў яе, не скажам ужо з іншымі бабамі, або са сваёй ранейшай жонкай, на якой яго ажанілі шаснаццаці год, але з іншымі дваровымі дзяўчынамі: «вось, моў, мы якую птушку запалаўвалі!..» Найменшая яе ласка прыносила яму валікое затавальненне... А можа, думаў ён, звыкненца, абжывецца... Прытым яна трymала сябе вельмі добра, і ніхто не мог сказаць пра яе дрэінага слова.

Так прайшло некалькі год, Дуняша, сапраўды, скончыла тым, што прывыкла да свайго жыцця. Акім чым больш стаўшы, тым больш да яе прывязваўся і давяраў ей: таварышкі яе, якія вышлі замуж не за мужыкоў, цярпелі нястачукроўную, або бяднелі або трапілі ў нядобрыя руکі... А Акім багацеў ды багацеў. Усё яму ўдавалася—кругом шанчавала; адно толькі яго мучыла: дзяней яму бог не даваў. Дуняшы мінула ўжо дваццаць пять год: ужо ўсе яе сталі велічаніем Аўдоніем Арэф-еўнай. Сапраўднай гаспадыніяй яна, усё-такі, не зрабілася, але дом свой палюбіла, распараджалася прыпасамі, наглядала за служанкай... Праўда, яна ўсё гэта рабіла абыяк, не наглядала, як належыла, за чыстатой і парадкам; затое ў галоўным пакоі паставяла гвара, побач з партрэтам Акіма, вісей яе партрэт, пісаны маслянымі фарбамі і заказаны ёю самую домарошчанаму жывапісцу, сыну прыхадскага дзяка.—Яна была прадстаўлена ў белай сукенцы, жоўтым шалі, з шасцю ніткамі буйнага жэмчугу на шыі, доўгімі сергамі ў вушах і пярсцёнкамі на кожным пальцы.—Пазнаць яе было

можна—хоць жывапісец намаляваў яе празмерна дзяблай і румянай—і вочы ёй напісаў замест шэрых, чорныя і нават некалькі касыя... Акім яму зусім не ўдаўся: ён атрымаўся ў яго неяк вельмі цёмна — a la Rembrandt — так што іншы прадэзджы падыйдзе, бывала, паглядзішь і толькі памармыча крыху. Апранацца Аўдоцця стала досыць неахайнай; накіне вялікую хустку на плечы, плацце пад ёй як-небудзь сядзіць: гультайства на яе напала, тое ўздыхаючае, вялае, санлівае гультайства, да якога вельмі скільны рускі чалавек, асабліва, калі існаванне яго забяспечана...

Пры ўсім tym, справы Акіма і жонкі яго ішлі вельмі добра, яны жылі нядрэнна і выслаўляліся за прыкладную пару. Але, як вавёрка, якая чысціць сабе нос у той самы момант, калі стралок у яе цэліца, чалавек не прадчувае свайго няшчасця — і раптам спатыкаецца, як на ільду...

У адзін асенні вечар на пастаялым дварэ ў Акіма спыніўся купец с красным таварам. Рознымі навакольнымі дарогамі прабіраўся ён з двума нагруженымі кібіткамі з Масквы ў Харкаў; гэта быў адзін з тых разносчыкаў, якіх памешчыкі і асабліва памешчыцкія жонкі і дочки чакаюць іншы раз з такой вялікай нецярплювасцю. З гэтым разносчыкам, чалавекам пажытым, ехала двое таварышоў або, правільней кажучы, двое работнікаў—адзін бледны, худы і гарбаты, другі малады, статны, прыгожы хлапчына гадоў дваццаті. Яны папрасілі сабе павячэрство, пасля селі піць чай; разносчык папрасіў гаспадароў прысесці з імі да стала—гаспадары не адмовіліся. Паміж двумя старымі (Акіму стукнула пяцьдзесят шэсць гадоў) хутка завязалася размова; разносчык распытаў пра суседніх памешчыкаў — а ніхто лепш за Акіма не мог паведаміць яму ўсе патрэбныя звесткі наконт іх; гарбаты работнік бесперапынна хадзіў глядзець воз і нарэшце пайшоў спаць; Аўдоцці давялося гутарыць з другім работнікам... Яна сялзела-каля яго і гаварыла мала, больш слухала, што ён расказваў; але, як відаць, гаворка яго ёй спалабалася; яе твар ажыўіўся, румянец заіграў на шчоках, і смяялася яна досыць часта і ахвотна. Малады работнік сядзеў, амаль нерухома і нахіліўши да стала сваю кучаравую галаву; гаварыў ціха, не ўзвышаючы голасу і не спяшаючыся; затое вочы яго, невялікія, але дзёрзкасветлыя і блакітныя, так і ўпіліся ў Аўдоццю; яна перш адварачвалася ад іх, пасля сама стала глядзець яму ў твар. Твар гэтага маладога хлапца быў свежы і гладкі, як крымскі яблык; ён

часта ўсміхаўся і перабіраў белымі пальцамі па падбародку, пакрытаму ўжо рэдкім і цёмным пухам. Гаварыў ён пакупецку, але надта свабодна і з нейкай абыякавай самаўпэўненасцю—і ўсё глядзеў на яе тым-жа пільным і наглым позіркам... Раптам ён падсунуўся да яе крыху бліжэй і, ніколькі не змяніўшыся ў твары, сказаў ёй: «Аўдоцца Арэф'еўна, лепшай за вас на свеце нікога няма; я, здаецца памерці гатоў дзеля вас».

Аўдоцца моцна засміялася.

— Чаго ты?—запытаў у яе Акім.

— Ды вось — яны такое ўсё смешнае рассказываюць, — прагаварыла яна, без асаблівага, між іншым, замышання. Стары разносчык зарагатаў.

— Хе-хе, так-с; у мяне Навум такі ўжо балагур. Але вы яго не слухайце-с.

— Так! як-ж! стану я іх слухаць, — запярэчыла яна і паківала галавой.

— Хе-хе, вядома-с, — заўважыў стары. — Ну, аднак, — дадаў ён нараспей:—даруйце-с, вельмі ўдзячны, а пары і на бакавую-с... — і ён устаў.

— Вельмі ўдзячны і мы-с, — прамовіў Акім і таксама устаў:—за пачастунак, гэта значыць; між іншым, спакойнай ночы жадаем. Аўдоцца, уставай.

Аўдоцца ўсталала, нібы нехаяця, за ёю ўстаў і Навум... і ўсе разышліся.

Гаспадары пайшлі ў асобную каморку, якая служыла ім замест спальні. Акім адразу-ж захрап. Аўдоцца доўга не магла заснучы... Перш яна ляжала ціха, павярнуўшыся тварам да сцяны; затым пачала кідацца на гарачай пярыне, то скідала то нацягвала коўдру... пасля задрамала лёгкай дримотай. Раптам пачаўся на дварэ гучны мужчынскі голас: ён співаў нейкую працяжную, але не нудную песню, слоў якой нельга было разабраць... Аўдоцца расплющыла вочы, усперлася на локаць і пачала слухаць... Песня ўсё прадаўжалася... Звонка пералівалася яна ў асеннім паветры.

Акім падняў галаву.

— Хто гэта співае? — запытаў ён.

— Не ведаю, — адказала яна.

— Добра співае, — дадаў ён, памаўчаўшы крыху. — Добра. Ну, і галасішча-ж моцны. Вось і я ў свой час співаў, — прадаўжаў ён: — і добра співаў, ды голас сапсаваўся. А гэты добры. Відаць, малайчына той співае.

Навумам, ці што, яго завуць. — І ён павярнуўся на другі бок — уздыхнуў і зноў заснуў.

Доўга яшчэ не змаўкаў голас... Аўдоцца ўсё слухала ды слухала; нарэшце, ён раптам нібы абарваўся, яшчэ раз ускрыкнуў ліха і павольна заціх. Аўдоцца перахрысцілася, паклала галаву на падушку... Прайшло поўгадзіны... Яна прыўстала і пачала ціхенъка спускацца з пасцелі...

— Куды ты, жонка? — запытаўся ў яе праз сон Акім.

Яна спынілася.

— Лампадку паправіць, — прагаварыла яна: — не спіца штосьці...

— А ты памаліся,—прапелепітаў Акім, засынаючы.

Аўдоцца падышла да лампадкі, стала папраўляць яе, і незнарок патушыла яе: вярнулася і лягla. Усё сціхла.

На другую раніцу, досвіткам, купец адправіўся ў дарогу са сваімі таварышамі. Аўдоцца спала. Акім правёў іх з поўварствы: яму трэба было зайсці ў млын. Вярнуўшыся дадому, ён застаў ужо сваю жонку адзетую і не адну: з ёю быў учарайши малады хлапец Навум. Яны стаялі каля стала я самага акна і размаўлялі. Убачыўшы Акіма, Аўдоцца моўчкі пайшла з пакоя, а Навум сказаў, што вярнуўся па гаспадаровы рукавіцы, якія быццам той забыўся на лаўцы, і таксама пайшоў.

Мы цяпер скажам чытачам тое, аб чым яны, напэуна, і без нас здагадаліся: Аўдоцца моцна пакахала Навума. Як гэта магло здарыцца так хутка, растлумачыць цяжка; тым больш цяжка, што да таго часу яна трymала сябе беззаганна, не гледзячы на мноства выпадкаў і замахаў здрадзіць сямейнай вернасці. Пасля, калі сувязь яе з Навумам стала вядомай усім, многія ў акаліцкіх гаварылі, што ён у першы ж вечар падсыпаў ёй у шклянку чаю прыварожнага зелля (у нас яшчэ цвёрда вераць у сапраўднасць такога сродку) і што гэта вельмі лёгка можна было заўважыць па Аўдоцці, якая, быццам, хутка пасля пачала худзець і нудзіцца.

Як-бы там ні было, але толькі Навума сталі досыць часта бачыць на Акімавым дварэ. Перш прыехаў ён зноў з тым-жа купцом, а месяцы праз тры паявіўся ўжо адзін, з уласным таварам; пасля пранеслася чутка, што ён пасяліўся ў адным з бліzkіх павятовых гарадоў, і з таго часу ўжо не праходзіла тыдня, каб не паказалася на вялікай дарозе яго моцная фарбаваная драбінка, запрэжаная парай круглых канькоў, якімі ён кіраваў сам. Паміж Акімам і ім не існавала асаблівага сяброўства, ды і варожасці паміж

імі не заўважалася: Акім не звяртаў на яго вялікай увагі і ведаў толькі аб ім, як аб кемлівым хлапцы, які спрытия пайшоў у ход. Сапраўдных пачуццяў Аўдоці ён не падараваў і прадаўжаў давяраць ёй па-ранейшаму.

Так прайшло яшчэ два гады.

Вось, аднойчы, у летні дзень, перад абедам, гадзіне а другой, Лізавета Прохараўна, якая на працягу іменна гэтых двух гадоў неяк раптам зморшчылася і пажаўцела, не глядзячы на ўсялякія прыціранні, румяны і бялілы, — Лізавета Прохараўна з сабачкам і складным парасонікам вышла пагуляць у свой нямецкі чыспенкі садочак. Злёгку пашоргваючы накрух маленай сукенкай, ішла яна маленькім крокамі па пясчанай сцежцы, між двумя радамі выцягненых у струнку вяргінь, як раптам яе здагнала старадаўняя наша знаёмая Кірылаўна і пачціва далажыла, што нейкі Б-й купец жадае яе бачыць па вельмі важнай справе. Кірылаўна па-ранейшаму карысталася панская ласкай (па сутнасці яна кіравала маёнткам пані Кунцэ) і з некаторага часу атрымала дазвол насіць белы чапец, што надавала яшчэ больш рэзкасці тонкім рысам яе смуглівага твара.

— Купец? — запытала пані. — Што яму патрэбна?

— Не ведаю, што ім трэба, — запярэчыла Кірылаўна ўкрадчывым голасам: — а толькі, здаецца, яны жадаюць у вас штосьці купіць.

Лізавета Прохараўна вярнулася ў гасціную, села на звычайнай сваёй месцы, крэсла з купалам, па якому прыгожа віўся плошч, і загадала пакліакць Багага купца.

Увайшоў Навум, пакланіўся і спыніўся ля дзвярэй.

— Я чула, вы ў мяне штосьці купіць хочаце? — пачала Лізавета Прохараўна і сама падумала: — які прыгожы мужчына гэты купец.

— Правільна-с.

— А што-ж іменна?

— Мо' будзеце прадаваць пастаялы ваш двор?

— Які двор?

— Ды вось, што на вялікай дарозе, адсюль недалёка.

— Ды гэты двор не мой. Гэта Акімаў двор.

— Як не ваш? На вашай зямельцы сядзіць-жа.

— Зямля то мая... на маё імя куплена; ды двор вось яго.

— Так-с. Дык вось, можа вы яго нам прадасце?

— Як-жа я яго прадам?

— Так-с. А мы пану-б добрую далі.

Лізавета Прохараўна памаўчала.

— Дапраўды, гэта дзіўна, — пачала яна зноў: — як гэта вы гаворыце. А што-б вы далі? — дадала яна. — Гэта значыць я не для сябе пытаюся, а для Акіма.

— Ды з усім будынкам і ўгоддзямі-с, ну, так, вядома, і з замлёй, якая прытым двары знаходзіцца, дзве тысячы рублёў-бы далі.

— Дзве тысячы рублёў! Гэта мала, — запярэчыла Лізавета Прохараўна.

— Добрая цана-с.

— Да вы з Акімам гаварылі?

— Навошта-ж нам з ім гаварыць? Двор ваш, дык вось, мыг з вамі і будзем размаўляць.

— Ды я-ж вам сказала... Дапраўды, праста дзіўна, як гэта вы мяне не разумееце!

— Чаму-ж не разумець, разумеем-с.

Лізавета Прохараўна паглядзела на Навума. Навум паглядзеў на Лізавету Прохараўну.

— Ну дык як-жа, — пачаў ён: — якая будзе, з вашага боку, значыць, прапанова?

— З майго боку... — Лізавета Прохараўна заварушылася на крэсле. — Па-першае, я вам кажу, што двух тысяч мала, а па-другое...

— Калі ласка, соценьку дабавім.

Лізавета Прохараўна ўстала.

— Бачу я, вы зусім не тое гаворыце, я вам ужо сказала, што я гэты двор не могу прадаваць і не прадам. Не могу... гэта значыць не хацу.

Навум усміхнуўся і памаўчаў.

— Ну, як сабе хочаце... — прамовіў ён, злёгку паціснуўшы плячом: — даруйце-с. — І ён пакланіўся і ўзяўся за ручку дзвярэй.

Лізавета Прохараўна павярнулася да яго.

— А зрэшты... — прагаварыла яна з ледзь прыкметнай запінкай: — вы яшчэ не едзьце. — Яна пазваніла; з кабінета з'явілася Кірылаўна. — Кірылаўна, загадай напаіць пана купца чаем. Я вас яшчэ ўбачу, — дадала яна, злёгку кінуўшы галавой.

Навум яшчэ раз пакланіўся і вышаў разам з Кірылаўнай. Лізавета Прохараўна разы са два прайшлася па пакой і зноў пазваніла. На гэты раз увайшоў казачок. Яна загадала яму паклікаць Кірылаўну. Праз некаторы момент увайшла Кірылаўна, ледзь паскрыпваючы сваімі новымі казловымі чарапікамі.

— Ты чула,—начала Лізавета Прохараўна з вымушаным смехам:—што мне купец гэты пралануе? такі, дапраўды, дзівак!

— Не, не чула... Што такое-с?—І Кірылаўна злёгку прыжмурыла свае чорныя, калмыцкія вочки.

— Ён у мяне Акімаў двор хоча купіць.

— Дык што-ж?

— Ды як-жа ж гэта... А што-ж Акім?.. Я яго Акіму аддала.

— Што вы, пані, ды што вы гэта гаворыце? Хіба гэты двор не ваш? Не ваши мы, ці што? І ўсё, што мы маём,—хіба-ж не ваша, не панскае?

— Што ты гэта гаворыш, Кірылаўна?—Лізавета Прохараўна дастала батыставую хустачку і нервова выスマркалася.—Акім гэты двор за свае гроши купіў.

— За свае гроши? А адкуль ён гэтыя гроши ўзяў?—Ці не з вашай ласкі? Ды ён і так столькі часу зямлёй карыстаўся... Усё-ж гэта з ващае ласкі. А вы думаецце, панечка, што ў яго так і не застанецца больш грошай? Ды ён багацей за вас, далі-бог-жка!

— Усё гэта так, вядома, але ўсё-ж, гэта я не могу... Як-жа ж гэта я гэты двор прадам?

— А чаму-ж і не прадаць?—прадаўжала Кірылаўна.—Балазе, пакунік знайшоўся. Дазвольце запытаць, колькі яны вам пралануюць?

— Дзве тысячи рублёў з лішкам,—ціха прагаварыла Лізавета Прохараўна.

— Ён, панечка, больш дасць, калі дзве тысячи з першага слова пралануе. А з Акімам вы пасля звядзіцё справу; аброку можа скінече. Ён яшчэ і ўдзячан будзе.

— Вядома, трэба будзе аброк зменшыць. Але не, Кірылаўна, як-жа я прадам...—І Лізавета Прохараўна начала хадзіць узад і ўперад па пакой...—Не, гэта немагчыма, гэта нікуды няварта... не, калі ласка, ты мне больш гэтага не гавары... а то я раззлуюся...

Але, не гледзячы на забароны ўсхваляванай Лізаветы Прохараўны, Кірылаўна прадаўжала гаварыць і праз поўгадзіны вярнулася да Навума, якога пакінула ў буфете за піццем чаю.

— Што-ж вы мне скажаце, мая шаноўная,—прагаварыў Навум, з форсам перакулішы дапітую чашку на сподак.

— А тое скажу,—сказала Кірылаўна:—што ідзіце да пані, яна вас кліча.

— Слухаю-с,—адказваў Навум, устаў і ўслед за Кірылаў-  
най пайшоў у гасцінную.

Дзверы за імі зачыніліся... Калі, нарэшце, тыя дзверы зноў  
адчыніліся, і Навум, кланяючыся, вышаў з іх спіною, справа  
была ўжо ўладжана; Акімаў двор належала яму: ён набыў яго  
за 2800 рублёў асігнацыямі. Купчу вырашылі аформіць як  
мага хутчэй і да часу не гаварыць нідзе аб ёй; Лізавета  
Прохараўна атрымала сто рублёў задатку, ды дзвесце рублёў  
пайшло Кірылаўне на магарыч. «Нядорага купіў» думаў Навум,  
узлазячы на каламажку: «дзякую, выпадак здарыўся».

У той самы час, калі ў панскім доме адбывалася расказаная  
намі здзелка, Акім сядзеў у сябе адзін пад акном на лаўцы  
і з незадаволеным выглядам пагляджаў сваю бараду... Мы  
сказаілі вышэй, што ён не падазраваў прыхільнасці сваёй жонкі  
да Навума, хоць добрыя людзі не раз яму намякалі, што па-  
ра, моў, табе за розум уязца; вядома ён сам іншы раз мог  
заўважыць, што гаспадыня яго з некаторага часу як быццам  
наравіцца стала, але-ж вядома: жаночы пол сварлівы і ка-  
прызны. Нават, калі яму сапраўды здавалася, што ў яго доме  
штосьці не ў парадку, ён толькі рукой махаў; не хацелася  
яму, як кажуць, паднімаць вэрхал; дабрадушнасць у ім не  
змяншалася з гадамі, ды і ляnota брала сваё. Але ў той дзень  
ён быў вельмі не ў настроі; учора ён зусім выпадкова падслу-  
хаў на вуліцы размову паміж сваёй служанкай і другой сусед-  
ніяй бабай...

Баба пыталася ў служанкі, чаму яна да яе ў свята вече-  
рам не зайшла: «я моў, цябе чакала».

— Ды я ўжо было і пайшла,—запірэчыла служанка:—дышы,  
на ліха, на гаспадыню насунулася... каб ёй пуста было!

— Насунулася...—паўтарыла баба нейкім расцягнутым  
голосам і падперла рукою шчаку.—А дзе-ж гэта ты на яе  
насунулася, мая даражэнская?

— А за канаплянікамі, за папоўскімі. Гаспадыня-ж, відаць,  
да свайго вось, да Навума, у канаплянікі вышла, а мнеч-  
у цемені не відаць было; ад месяца, ці што, бог яго ведае,  
проста так на іх і наскочыла.

— Наскочыла,— зноў паўтарыла баба.—Ну, і што-ж яна,  
мая даражэнская, з ім стаіць?

— Стайць—нічога. Ён стаіць і яна стаіць. Убачыла мянэ  
і кажа: куды гэта ты бегаеш? Ідзі дадому. Я і пайшла.

— Пайшла.—Баба памаўчала.—Ну, бывай, Фецінюшка,—  
прагаварыла яна, і паплялася сваёй дарогай.

Размова гэта непрыемна надзейнічала на Акіма. Любоў яго да Аўдоцці ўжо астыла, але, усё-такі, слова служанкі яму не спадабаліся. А яна сказала праўду: сапраўды, у той вечар Аўдоцца выходзіла да Навума, які чакаў яе ў густым ценю, што падаў на дарогу ад нерухомага і высокага канапляніку. Раса змачыла зверху данізу кожнае яго сцяблло; моцны да аду-рэння пах стаяў навокал. Месяц ледзь толькі ўзышоў, вялікі і барвовы ў чарнаватым і цьмянным тумане. Навум яшчэ зда-лёку пачуў таропкія крокі Аўдоцці і накіраваўся да яе насус-трач. Яна падышла да яго, уся зблізелася ад бягі; месяц свяціў ёй у твар.

— Ну, што, прынесла?—запытаўся ён.

— Прынесці то прынесла,—адказвала яна нерашучым голасам:—ды што, Навум Іванавіч...

— Давай, калі прынесла,—перапыніў ён яе і працягнуў руку...

Яна дастала з-пад касынкі нейкі скрутак. Навум адразу ж узяў яго і паклаў сабе за пазуху.

— Навум Іванавіч,—прагаварыла Аўдоцца марудна і не спускаючы з яго вачэй...—Ох, Навум Іванавіч, загублю я дзеля цябе сваю душачку...

У гэты момант падышла да іх служанка.

І так, Акім сядзеў на лавачцы і з нездавальненнем пагла-джаў сваю бараду. Аўдоцца часта ўваходзіла ў пакой і зноў выходзіла. Ён толькі праводзіў яе вачыма. Нарэшце, яна ўвай-шила яшчэ раз і, захапіўшы ў каморцы душагрэйку, перасту-піла ўжо была парог—ён не вытрымаў і загаварыў, як быц-цам сам сабе:

— Здзіўляюся я,—пачаў ён:—чаго гэта бабы заўсёды міту-сяцца? Пасядзець вось каб на месцы, гэтага ад іх і не патрабуй. Гэта не іх справа. А вось, куды-небудзь збегаць, ці раніцой, ці вечарам, што яны любяць.—Так.

Аўдоцца выслуходзіла гаворку мужа да канца, не перамя-ніўшы свайго палажэння; толькі пры слове «вечарам» ледзь павяла галавой і нібы задумалася.

— Ты ўжо, Сямёныч,—прагаварыла яна, нарэшце, са смут-кам:—вядома, як пачнеш размаўляць, ужо тут...

Яна махнула рукой і пайшла, стукнуўшы дзвярыма. Аўдоц-цца, сапраўды, не надта высока цаніла Акімава красамоў-ства і, бывала, вечарамі, калі ён пачынаў разважаць з праезд-жымі, або пускаўся ў расказы, употайку пазяхала, або ішла да сябе. Акім паглядзеў на зачыненыя дзверы... «як пачнеш размаўляць», паўтарыў ён упоўголоса... «то-та і бяда, што

я мала размаўляў з табой. І хто-ж? свой-жа брат, ды яшчэ...»  
і ён устаў, падумаў, ды і паствукаў сабе кулаком па патыліцы...

Некалькі дзён праішло пасля гэтага дня досыць дзіўным чынам. Акім усё паглядаў на жонку сваю, нібы збіраўся ёй штосьці сказаць; і яна, са свайго боку, на яго падазрона глядзела; прытым, яны або вымушана маўчалі; між іншым, гэта маўклівасць звычайна перапынялася бурклювай заўвагай Акіма наконт якога-небудзь недагляду ў гаспадарцы, або наконт жанчын наогул; Аўдоцца, часцей за ўсё, не пярэчыла яму ні словам. Аднак, пры ўсёй дабрадушнай слабасці Акіма, між ім і Аўдоццяй ававязкова дайшло-б да рашучай размовы, калі-б не здарыўся, нарэшце, выпадак, пасля якога ўсякія размовы былі-б бескарыснымі.

А іменна, адной раніцай, Акім з жонкай ледзь толькі сабраліся папалуднаваць (праезджых у пастаялым дварэ, з прычыны летніх работ, ніводнага не было), як раптам па дарозе моцна застукала каламажка і крута спынілася перад танкам. Акім зірнуў у акно, нахмурыўся і апусціў вочы: з каламажкі, не спішаючыся, вылазіў Навум. Аўдоцца яго не ўбачыла, але калі пачаўся ў сенцах яго голас, лыжка крыху здрыгнулася ў яе руцэ. Ен загадваў работніку паставіць каня на двор. Нарэшце, дзвёры расчыніліся, і ён увайшоў у пакой.

— Дзень добры,—сказаў ён і зняў шапку.

— Добры дзень,—паўтарыў праз зубы Акім.—Адкуль бог прынёс?

— Па суседству,—запярэчыў той і сеў на лаўку.—Я ад пані.

— Ад пані,—прагаварыў Акім, усё не ўстаючы з месца.— Па справах, напэўна?

— Так, па справах. Аўдоцца Араф'ёна, наша вам пашана.

— Добры дзень, Навум Іванавіч,—адказала яна. Усе памаўчалі.

— Што гэта ў вас, пахлёбка відаць нейкая,—пачаў Навум.

— Так, пахлёбка,—запярэчыў Акім, і раптам пабялеў:— ды не для цябе.

Навум са здзіўленнем зірнуў на Акіма.

— Як не для мяне?

— Ды так вось, што не для цябе.—У Акіма вочы заблішчэлі, і ён стукнуў рукою па стале.—У мяне ў доме нічога для цябе німа, чуеш?

— Што ты, Сямёныч, што ты? Што з табой?

— Са мною то нічога, а ты мне надакучыў, Навум Іванавіч,

вось што.—Стары ўстаў і ўвесь затросся.—Вельмі часта пачаў да мяне цягніца, вось што.

Навум таксама ўстаў.

— Ды ты, брат, звар'яцеў, ці што,—сказаў ён з усмешкай.

— Аўдоцца Арэф'еўна, што гэта з ім?..

— Я табе кажу,—закрычаў дрыжачым голасам Акім:—вон пайшоў, чуеш... якая табе тут Аўдоцца Арэф'еўна... я табе кажу, чуеш, ідзі адсюль!

— Што ты мне гаворыш?—запытаў многазначна Навум.

— Пайшоў вон адсюль; вось што я табе кажу. Вось бог, а вось парог... разумееш? а то дрэнна будзе!

Навум ступіў наперад.

— Баценькі, не бісеся, галубочки мае,—залепятала Аўдоцца, якая да таго моманту сядзела нерухома за сталом...

Навум зірнуў на яе.

— Не бойцеся, Аўдоцца Арэф'еўна, за што біцца! Эх, брат,—прадаўжаў ён, звяртаючыся да Акіма:—як ты раскрычаўся. Дапрауды. Які бойкі! Дзе гэта чутна з чужой хаты выганяць,—дадаў з павольнай расстаноўкай Навум:—ды яшчэ гаспадара?

— Як з чужой хаты,—прамармытаў Акім.—Якога гаспадара?

— А хоць-бы мяне.

І Навум прыжмурыўся і выскаліў свае белыя зубы.

— Як цябе? Хіба не я гаспадар?

— Які ты бесталковы, браток. Кажуць табе—я гаспадар. Акім вытарашчыў воchy.

— Што ты такое балбочаш, як беляны аб'еўши,—загаварыў ён нарэшце.—Які ты тут чорта гаспадар?

— Ды што з табой гаварыць,—усклікнуў з нецярплівасцю Навум.—Бачыш ты гэту паперу,—прадаўжаў ён, выхапіўшы з кішэні складзены ўчэцвера гербавы ліст:—бачыш? Гэта купчая, разумееш, купчая і на зямлю тваю, і на двор; я іх купіў у памешчыцы, у Лізаветы Прохараўны купіў, учора купчую ў Б...е падпісалі—гаспадар тут, значыцца, я, а не ты. Сёння-ж збяры свае спажыткі,—дадаў ен, кладучы назад у кішэню паперу:—а заўтра каб і духу твайго тут не было; чуеш?

Акім стаяў, як громам прыбіты.

— Разбойнік,—прастагнаў ён нарэште:—разбойнік... Гэй, Федзька, Міцька, жонка, жонка, хапайце яго, хапайце—трымайце яго!

Ен зусім разгубіўся.

— Глядзі, глядзі—з пагрозай сказаў Навум:—глядзі,  
стары, не дурыся...

— Ды бі-ж яго, бі яго, жонка!—цвярдзіў слязлівым голасам Акім, дарэмна і бяссельна парываючыся з месца.—Душа-губец, разбойнік... Мала табе яе... і дом ты мой у мяне адобраць хочаш, і ўсё... Ды не, пачакай... гэтага быць не можа. Я пайду сам, я сам скажу... як... за што-ж прадаваць... Пачакай... пачакай... і ён без шапкі кінуўся на вуліцу.

— Куды, Акім Сямёнавіч, куды бяжыш, баценька?—загаварыла служанка Феціння, сутыкнуўшыся з ім у дзвірах.

— Да пані! пусці! Да пані!..—закрычаў Акім і, убачыўши Навумаву каламажку, якую не паспелі яшчэ ўзвесці на двор, ускочыў у яе, скапіў лейцы і, сцёбнуўшы з усле сілы пакані, паймаўся да панскага двара.

— Матухна, Лізавета Прохараўна,—цвярдзіў ён сам сабе на працягу ўсёй дарогі:—завошта-ж такая няміласць? здаецца стараўся!

І, між тым, ён усё лупцаваў, ды лупцаваў каня. Тыя, хто сустракаўся з ім, стараніліся і доўга глядзелі яму ўслед.

За чверць гадзіны даехаў Акім да сядзібы Лізаветы Прохараўны, паддляцеў да ганку, саскочыў з воза і проста ўвалиўся ў пярэднюю.

— Чаго табе?—прамармытаў спалоханы лакей, які соладка драмаў на коніку.

— Паню, мне трэба паню бачыць,—гучна прагаварыў Акім. Лакей здзівіўся.

— Хіба што здарылася?—пачаў ён.

— Нічога не здарылася, а мне паню трэба бачыць.

— Што, што,—сказаў яшчэ больш здзіўлены лакей і павольна выпрастаўся.

Акім апамятаўся... Нібы халоднай вадой яго ablіlі.

— Далажыце, Пётр Еўграфавіч, пані,—сказаў ён з ніzkім паклонам:—Што Акім, вось жадае іх бачыць...

— Добра.. пайду... далажу... а ты, знаць п'яны, пачакай, —прабурчэў лакей і пайшоў.

Акім апусціў вочы і нібы збянтэжыўся... Ращучасць хутка знікла ў ім з самага таго моманту, як толькі ён уступіў у прыхожую.

Лізавета Прохараўна таксама збянтэжылася, калі далажылі ёй аб прыходзе Акіма. Яна адразу-ж загадала паклікаць Кірылаўну да сябе ў кабінет.

— Я не могу яго прыняць, — спяшаючыся загаварыла яна, як толькі тая паказалася:—ніяк не могу... Што я яму скажу?

Я-ж казала табе, што ён абавязкова прыдзе і будзе скардзіцца—дадала яна са смуткам і хваляваннем:—я казала...

— А навошта-ж вам яго прымадь,—спакойна запярэчыла Кірылаўна:—тэтага і непатрэбна-с. Дзеля чаго вы будзеце трывожыцца, скажыце.

— Ды што-ж зрабіць?

— Калі дазволіце, я з ім пагавару.

Лізавета Прохараўна падняла галаву.

— Зрабі ласку, Кірылаўна. Пагавары з ім. Ты скажы яму... там—ну, што я пал'чила патрэбным... а ўтым, што я яго ўзнагароджу... ну, там, ты ўжо ведаеш. Калі ласка, Кірылаўна.

— Не трывожзеся, панечка,—запярэчыла Кірылаўна і пайшла, паскрыпываючи чаравікамі.

Чвэрці гадзіны не праішло, як скрыл іх пачуўся зноў, і Кірылаўна ўвайшла ў кабінет з тым-жа спакойным выразам на твары, з той-же хітрай кемлівасцю ў вачах.

— Ну, што,—запыталася ў яе пані:—што Акім?

— Нічога-с. Гаворыць, што ўсё ў волі міласці вашай, былі-бы вы здаровы і щаслівы, а з яго век стане.

— І ён не скардзіўся?

— Ніяк не. Чаго яму скардзіцца?

— Чаго-ж ён прыходзіў?—прагаварыла Лізавета Прохараўна не без некаторага неўразумення.

— А прыходзіў ён прасіць, пакуль да ўзнагароды, ці не будзе ласка ваша аброк яму дараваць, на наступны год, значыцца...

— Вядома, дараваць, дараваць,—узрадавана падхапіла Лізавета Прохараўна:—вядома. З прыемнасцю. І наогул, скажы яму, што я яго ўзнагароджу. Ну, дзякую табе, Кірылаўна. А ён, бачу я, добры мужык. Пачакай,—дадала яна:—дай яму вось гэта, ад мяне.—І яна дастала з рабочага століка трохрублёвую асігнацыю.—Вось, вазьмі, аддай яму.

— Слухаю вас,—сказала Кірылаўна і, спакойна вярнуўшыся ў свой пакойчык, спакойна замкнула асігнацыю ў каваную скрынечку, што стаяла ля яе ўзгалоўя; яна захоўвала ў ёй усе свае гроши, а іх было не мала.

Кірылаўна данясеннем сваім супакоіла паню, але размова паміж ёю і Акімам адбывалася, у сапраўднасці, не зусім так, як яна перадала; а іменна: яна загадала яго паклікаць да сябе ў дзявоцкую. Ён перш было не пайшоў да яе, абвясціўшы пры гэтым, што жадае бачыць не Кірылаўну, а самую Лізавету Прохараўну, аднак, нарэшце, паслушаў і пайшоў праз задні ганак да Кірылаўны. Ён застаў яе адну. Увайшоўшы ў пакой,

ён а сразу-ж спыніўся і прыхліўся каля дэварэй да сцяны,  
хацеў загаварыць... і не мог.

Кірылаўна пільна паглядзела на яго.

— Ви, Акім Сямёныч,—пачала яна: — жадаеце паню  
бачыць?

Ён толькі галавой кіўнуў.

— Гэтага нельга, Акім Сямёныч. Дый навошта? Зробле-  
нага не пераробіш, а толькі вы іх патурбуеце. Яны вас цяпер  
не могуць прыніць, Акім Сямёныч.

— Не могуць,—паўтарыў ён і памаўчаў.—Дык як-жа ж,—  
прагаварыў ён памалу:—значыцца, так дому і прападаць?

— Паслухайце, Акім Сямёныч. Вы, я ведаю, заўсёды былі  
разважлівы чалавек. На гэта панская воля. А перамяніць  
гэтага нельга. Ужо гэтага не пераменіш. Што мы тут будзем  
з вамі разважаць, дык гэта-ж ні да чаго не прывядзе. Ці не  
праўда?

Акім заклаў рукі за спіну.

— А вы лепш падумайце,—прадаўжала Кірылаўна:—  
можа лепш папрасіць вам паню, каб аброку вам збавіць, ці  
што...

— Значыцца, дому так і прападаць,—паўтарыў Акім  
ранейшым гласам.

— Акім Сямёныч, я-ж вам кажу: нельга. Вы самі гэта  
ведаеце лепш за мяне.

— Так. Прыйнамі за колькі-ж ён хоць пайшоў, двор  
гэты?

— Не ведаю я гэтага, Акім Сямёныч; не могу вам ска-  
заць... Ды што вы—так стаіце,—дадала яна:—прысядзіце.

— Пастайм так. Наша справа мужыцкая, шчыра дзя-  
куем.

— Які-ж вы мужык, Акім Сямёныч? Вы таксама купец,  
vas і з дваровым параўнаць нельга, што гэта вы? Не гаруйце  
дарэмна. Можа чаю хочаце?

— Не, дзякую; не трэба. Дык вам домік застаўся,—ладаў  
ён, адхінаючыся ад сцяны.—Дзякую і за гэта. Прабачце,  
панечка.

І ён павярнуўся і вышаў. Кірылаўна паправіла свой фар-  
тух і пайшла да пані.

— А, відаць, я сапраўды купцом стаў—сказаў сам сабе  
Акім, спыніўшыся ў задуменні перад варотамі.—Нішто сабе  
купец!—Ён махнуў рукою і горка ўсміхнуўся.—Што-ж! Пайсці  
дадому!

— І, зусім забыўшыся пра навумавага каня, на якім пры-

ехаў, паплёўся ён пехатою па дарозе да пастаялага двара.  
Не паспей ён яшчэ адыйсі першай вярсты, як раптам пачуў  
побач з сабою стук калёс.

— Акім, Акім Сямёныч,—клікаў яго хтосьці.

Ён падняў вочы і ўбачыў свайго знаёмага, прыхадскага  
дзячка Яфрэма, празванага Кротам, маленькага, згорбленага  
чалавечка, з вострым носікам і сляпымі вочкимі. Ён сядзеў  
у дрэнай драбінцы на камячку саломы, у перадку.

— Дадому, ці што, ідзеш?—запытаўся ён у Акіма.

Акім спыніўся.

— Дадому.

— Хочаш, падвязу?

— Ну добра, падвязі.

Яфрэм адсунуўся ўбок, і Акім ускочыў да яго ў драбінку.  
Яфрэм, які быў, здавалася, пад чаркай, пачаў сцябась  
свайго коніка канцамі вяровачных лейцаў; ён пабег стомлены  
трушком, увесь час патузваючи незацугленай мордай.

Яны праехалі з вярсту, не сказаўши адзін другому ні  
слова. Акім сядзеў, нахіліўши галаву, а Яфрэм так толькі  
бурчэў штосьці сабе пад нос, то паганяючи, то стрымліваючи  
каня.

— Куды-ж гэта ты без шапкі хадзіў, Сямёныч?—нечакана  
запытаўся ён у Акіма, і, не чакаючи адказу, прадаўжаў  
упоўголоса:—у завядзенні пакінуў, мабыць. Пітух ты; я цябе  
ведаю, і затое люблю, што пітух; ты не біяка, не буян, не на-  
праслівы; домабудаўнік ты, але пітух, і такі пітух—даўно-б  
пара цябе пад начала за гэта, далібог; таму, гэта справа  
паганая... Ура!—закрычаў ён раптам на ўсё горла:—ура! ура!

— Пачакайце, пачакайце,—пачуўся непадалёку жаночы  
голос:—пачакайце!

Акім азіруўся. Да воза бегла цераз поле жанчына, да  
таго бледная і растррапаная, што ён яе адразу не пазнаў.

— Пачакайце, пачакайце,—прастагнала яна зноў, задыха-  
ючыся і махаючи рукамі.

Акім скамянуўся: гэта была яго жонка.

Ён хапіў лейцы.

— А чаго спыняцца,—замармытаў Яфрэм:—дзеля бабы  
спыняцца? Ну-у!

Але Акім крута спыніў каня.

У адзін момант Аўдоцця дабегла да дарогі і так і павалі-  
лася праста тварам у пыл.

— Баценька, Акім Сямёныч,—закрычала яна:—ды і мян-  
еж ён выгнаў!

Акім паглядзеў на яе і не зварухнуўся, толькі яшчэ тужэй нацягнуў лейцы.

— Ура!—зноў закрычаў Яфрэм.

— Дык выгнаў ён цябе?—прагаварыў Акім.

— Выгнаў, баценька, саколік мой,—адказала, усхліпваючы, Аўдоцца.—Выгнаў, баценька. Кажа, дом цяпер мой, дык ідзі адсюль вон.

— Важна, вось яно як добра... важна!—зауважыў Яфрэм.

— А ты, знаць, аставацца збралася?—горка прагаварыў Акім, прадаўжаючы сядзець на возе.

— Дзе там заставацца! Так, мой саколік,—падхапіла Аўдоцца, якая прыўзнялася было на калені і зноў грымнулася на зямлю:—ты-ж не ведаеш, ды я-ж... Забі мяне, Акім Сямёныч, забі мяне тут-же на месцы...

— Завошта цябе біць, Арэф'еўна,—панура запярэчыў Акім:—сама ты сябе перамагла! Чаго ўжо тут!

— Ды што-ж ты думаеш, Акім Сямёныч... Грошикі-ж... твае грошикі... іх-жа няма, тваіх грошикаў... Я-ж іх, акаянная, з-пад падлогі дастала, усе іх таму злачынцу Навуму аддала, акаянная... І нашто-ж ты мне сказаў, куды ты гроши хаваеш, акаянная я... Ды гэта-ж ён за твае грошикі і дворык купіў... злодзей гэты...

Плач заглушыў яе голас.

Акім скліпіўся абодвумя рукамі за галаву.

— Як!—закрычаў ён нарэшце:—дык і гроши ўсе... і гроши, і двор, і ты гэта... А! з-пад падлогі дастала... дастала... Ды я-ж заб'ю цябе, гадзіна падкалодная...

І ён саскочыў з воза.

— Сямёныч, Сямёныч, не бі, не біся,—прапелепітаў Яфрэм, у якога ад такога нечаканага здарэння хмель пачынаў праходзіць.

— Не, баценька, забі мяне, баценька, забі мяне, акаянную: бі, не слухай яго!—крычала Аўдоцца, сударгава валяючыся ля акімавых ног.

Ён пастаяў, паглядзеў на яе, адышоў некалькі кроکаў і прысёў на траву каля дарогі.

Наступіла невялікае маўчанне. Аўдоцца павярнула галаву ў яго бок.

— Сямёныч, а Сямёныч,—загаварыў Яфрэм, прыўстаўшы на возе:—досыць табе... ды ўжо-ж таго... бядзе не паможаш. Цыфу ты, якая аказія,—прадаўжаў ён, нібы сам сабе:—гэткая баба праклятая... Ідзі да яго, ты,—дадаў ён, нахіліўшыся цераз біла да Аўдоцці:—бачыш, ён з глузду з'ехаў.

Аўдоцца ўстала, падышла да Акіма і зноў кінулася яму  
у ногі.

— Баценька,—пачала яна слабым голасам.

Акім устаў і пайшоў назад да воза. Яна ўхапілася за палу  
яго світы.

— Пайшла вон!—крыкнуў ён злосна, і адштурхнуў яе.

— Куды-ж ты?—запытаўся ў яго Яфрэм, убачыўши, што  
ён зноў да яго садзіцца.

— А ты хацеў мяне да двара падвезці,—прагаварыў Акім:  
— дык давязі ўжо мяне да свайго двара... Майго вось, бачыш,  
нясталі. Купілі, бач, яго ў мяне.

— Ну, давай, паедзем да мяне. А з ёю што?

Акім нічога не адказаў.

— А мяне-ж, мяне,—падхапіла з плачам Аўдоцца:—мяне  
на каго ты пакідаеш... куды-ж я пайду?

— Да яго ідзі,—запярэчыў, не паварачваючыся, Акім:—да  
каго ты грошы мае занесла... Паганяй, Яфрэм!

Яфрэм ударыў па кані, калёсы пакаціліся, Аўдоцца зага-  
ласіла...

Яфрэм жыў за вярсту ад Акімавага двара, у маленькой  
хатцы, на папоўскай слабодцы, што знаходзілася каля адзіно-  
кай пяцівежавай царквы, нідаўна пабудаванай наследнікамі  
багатага купца, з прычыны духоўнага завяшчання. Яфрэм усю  
дарогу нічога не гаварыў Акіму, і толькі зредку ківаў галавой  
і выказваў слова: «Ах, ты!» ды: «Эх, ты!» Акім сядзеў неру-  
хома, крыху адварнуўши ад Яфрэма. Нарэшце, яны пры-  
ехалі. Яфрэм саскочыў першы з воза. Яму наступрач выбегла  
дзяўчынка гадоў шасці, у нізка падперазанай кашульцы, і за-  
крычала:

— Тата! тата!

— А дзе твая маці?—запытаўся ў яе Яфрэм.

— Спіць у закутку.

— Ну, няхай спіць. Акім Сямёныч, што-ж вы, калі ласка  
у пакой.

(Трэба заўважыць, што Яфрэм «тыкаў» яго толькі будучы  
п'яным. Акіму і не такія асобы гаварылі вы.)

Акім увайшоў у дзяўкаву хату.

— Вось сюды, на лавачку, калі ласка,—гаварыў Яфрэм.

— Ідзіце адсюль, жэўжыкі,—крыкнуў ён на траіх другіх  
дзяцей, якія разам з двумя худымі і выпацканымі ў попел  
катамі паявіліся раптам з розных куткоў пакоя. — Ідзіце вон!  
Ну! Сюды, сюды, Акім Сямёныч, сюды,—прадаўжаў ён, садзя-  
чы госця:—ды можа загадаеце чаго?

— Што я табе скажу, Яфрэм,—прагаварыў, нарэшце,  
Акім:—можа гарэлка ёсць?

Яфрэм устрапянуўся.

— Гарэлка? У момант. Дома то яе ў мяне няма, гарэлкі,  
а вось я зараз збегаю да бацюшкі Фёдара. У яго заўсёды...  
У момант збегаю...

І ён схапіў сваю вушастую шапку.

— Ды прынясі больш, я заплачу,—крыкнуў яму ўслед  
Акім.—На гэта грошай у мяне яшчэ стане.

— У момант!—паўтарыў яшчэ раз Яфрэм, знікаючы за  
дзвярыма. Ён, сапраўды, вярнуўся вельмі хутка з двумя што-  
фамі падпахай, з якіх адзін ужо быў адкаркаваны, паставіў  
іх на стол, дастаў дзве зялёныя шклянчкі, акраец хлеба 1  
солі.

— Вось гэта люблю,—цвярдзіў ён, сядаючы перад Акі-  
мам.—Чаго гараваць?—Ён наліў і яму, і сабе... і пачаў бал-  
батаць... учынак Аўдоцці яго азадачыў.—Дзіўная, дапраўды,  
справа,—гаварыў ён:—якім гэта чынам здарылася? значыцца,  
ён прываражыў яе да сябе... а? Вось што значыць жонку як  
трэба строга захоўваць. У ёжавых рукавіцах трymаць яе  
трэба. А ўсё-такі вам дадому заехаць варта; там-жа добра ў  
vas многа засталося.—І многа яшчэ падобных слоў сказаў  
Яфрэм; ён, калі піў, не любіў маўчаць.

Праз гадзіну, вось што адбывалася ў Яфрэмавым доме.  
Акім, які на працягу ўсёй папойкі ні слова не адказваў на  
роспіты і заўвагі свайго балбатлівага гаспадара і толькі вы-  
піваў шклянку за шклянкай, спаў на печы, увесь чырвоны,  
спаў цяжкім і пакутлівым сном; дзецы з яго дзівіліся, а  
Яфрэм... Будзьце ўпэўнены! Яфрэм таксама спаў, але толькі ў  
вельмі песнай і халоднай каморы, куды замкнула яго жонка,  
жанчына досыць мужнага і моцнага целаскладу. Ён было  
пайшоў да яе ў закутак, і пачаў ёй ні то пагражаць, ні то  
расказваць штосьці, але да такой ступені бесталкова і не-  
зразумела выражаяць, што яна адразу-ж скеміла ў чым спра-  
ва, узяла яго за каўнер і завяла куды след. Між іншым, ён  
спаў у каморы вельмі добра і нават спакойна. Прывычка!

Кірылаўна не зусім правільна перадала Лізавеце Проха-  
раўне сваю размову з Акімам... то-ж самае можна сказаць  
і пра Аўдоццю. Навум яе не выгнаў, хоць яна і сказала Акіму,  
што ён яе выгнаў; ён не меў права яе выганяць... Ён быў аба-  
вязан даць старым гаспадарам час выбрацца. Паміж ім і  
Аўдоццяй адбывалася размова зусім іншага сорту.

Калі Акім, з крыкам, што ён паедзе да пані,—выскачыў на вуліцу, Аўдоцца звярнулася да Навума, паглядзела на яго пільна і пляснула рукамі.

— Божа-ж мой!—пачала яна:—Навум Іваныч, што гэта такое? Вы наш двор купілі?

— А што-ж?—запярэчыў той.—Купіў.

Аўдоцца памаўчала і раптам успалахнулася.

— Дык вам вось на што гроши патрэбны былі!

— Правільна, правільна гаворыце. Эге, ды здаецца ваш мужанёк на майм кані паехаў,—дадаў ён, пачуўшы стук колаў.— Які спрытны!

— Ды гэта-ж грабёж, пасля гэтага,—закрычала Аўдоцца:—гэта-ж нашы гроши, гроши майго мужыка, і двор наш...

— Не, Аўдоцца Арэф'еўна—перапыніў яе Навум:—двор быў не ваш, навошта так гаварыць: двор быў на панская зямлі, дык і ён панскі; а гроши, правільна, ваши былі; толькі вы былі, можна сказаць, такой добрай і мне іх падаравалі; і я вам вельмі ўдзячан, і нават, пры выпадку, вам іх вярну, калі ўжо такі выпадак здарыцца; а толькі мне галяком заставацца не прыходзіцца, самі пасудзіце.

Навум сказаў усё гэта вельмі спакойна і нават з невялікай усмешкай.

— Баценькі мае!—закрычала Аўдоцца:—ды што-ж гэта такое! Што гэта! Ды як-жа я пасля гэтага мужу на вочы пакажуся! Разбойнік ты,—дадала яна, з нянавісцю гледзячы на малады, свежы твар Навума:—ды я-ж душу сваю з-за цябе загубіла, ды я-ж з-за цябе зладзейкай стала, ты-ж нас да торбы давёў, злодзея ты гэткі! Ды мне-ж пасля гэтага толькі і засталося, што пятлю на шыю надзеяць, разбойнік, ашуканец, згубнік ты мой...

І яна горка заплакала...

— Не хвалюйцеся, Аўдоцца Арэф'еўна,—прагаварыў Навум,—а скажу вам адно: свая кашуля бліжэй да цела; між іншым, на тое і шчупак у моры, Аўдоцца Арэф'еўна, каб карась не драмаў.

— Куды-ж мы пойдзем цяпер, куды дзенемся!—з плачам лепятала Аўдоцца.

— А вось гэтага я не могу сказаць.

— Ды я зарэжу цябе, паганец; зарэжу, зарэжу...

— Не, гэтага вы не зробіце, Аўдоцца Арэф'еўна; навошта так казаць, а толькі, я бачу, мне цяпер лепш адсюль пайсці на некаторы час, а то вы ўжо надта хвалюецеся... Прабачце-с, а заўтра абавязкова завернем... А работнікаў сваіх вы ўжо

дазвольце мне прыслать да вас сёння,—дадаў ён, у той час як Аўдоцца прадаўжала цвярдзіць скрэзь слёзы, што яна і яго і сябе зарэжа.

— Ды вось яны, дарэчы, і ідуць,—заўважыў ён, зірнуўшы ў акно.—А то яшчэ якая-небудзь бяды, бог барані, здарыцца... Вось гэтак спакайней будзе. Вы ўжо зрабіце ласку, спажыткі свае збярыце сёння, а яны ў вас папільнуюць і дапамогуць вам, бадай. Прабачце-ж, калі ласка.

Ён пакланіўся, вышаў і паклікаў да сябе работнікаў.

Аўдоцца кінулася на лаўку, пасля лягла грудзьмі на стол і начала ламаць сабе руکі, затым раптам усхапілася і пабегла ўслед за мужам... Мы расказалі пра іх спатканне.

Калі Акім паехаў ад яе разам з Яфрэмам, пакінуўшы яе адну ў полі, яна перш доўга плакала, не зыходзячы з месца. Наплакаўшыся ўдосталь, яна пайшла да панскай сядзібы. Горка было ёй увайсці ў дом, яшчэ гарчэй паказацца ў дзвоўкім пакоі. Усе дзяўчата кінуліся да яе насустрач, спачуваючы ёй і шкадуючы. Убачыўшы іх, Аўдоцца не магла ўтрымаць слёз сваіх; яны так і пырснулі з яе апухлых і пачыранелых вачэй. Уся абяцаная, яна села на першое трапішча крэсла. Пабеглі па Кірылаўну. Кірылаўна прышла, абышлася з ёй вельмі ласкова, але да пані яе не дапусціла таксама, як не дапусціла Акіма. Аўдоцца сама не вельмі дамагалася спаткання з Лізаветай Прохараўнай: яна прышла ў панскі дом толькі дзеля таго, што зусім не ведала, куды галаву прыхіліца.

Кірылаўна загадала падаць самавар. Аўдоцца доўга адмаўлялася піць чай, але ўступіла нарэшце, просьбам і пераконніям усіх дзяўчын і пасля першай шклянкі выпіла яшчэ чатыры. Калі Кірылаўна ўбачыла, што яе госця крыху супаколілася і толькі зредку ўздрыгвала і слаба ўсхліпвала, яна запытала ў яе, куды яны маюць намер перасяліцца і што хочуць зрабіць са сваімі рэчамі. Аўдоцца ад гэтага пытання зноў заплакала, стала запэўняць, што ёй, апрача смерці, нічога ўжо не трэба; але Кірылаўна, як жанчына з галавой, яе адразу-ж спыніла і парайлі, не трацячы дарэмна часу, з сёнейшняга-ж дня пачаць перавозку рэчаў у былую Акімаву хату на вёсцы, дзе жыў яго дзядзька, той самы стары, які адгвардаў яго жаніцца; абвясціла, што з дазволу пані ім дадаўшь на перавозку і ў падмогу людзей і коней: «а што да вас датычыць, мая любачка»,—дадала Кірылаўна, склаўшы ў кіслую ўсмешачку свае каціныя губы,—«у нас заўсёды месца для вас знайдзеца, і нам будзе вельмі прыемна, калі вы ў

нас пагосціце да таго часу, пакуль зноў справічеся і набудзеце домік. Галоўнае—сумаваць не трэба. Гасподзь даў, гасподзь узяў, і зноў дасць: на ўсё яго воля. Лізавета Прохараўна, вядома, згодна сваіх меркаванняў, павінна была прадаць ваш двор, але яна вас не забудзе і ўзнатародзіць, як яна загадала сказаць Акіму Сямёнычу... Дзе ён цяпер?»

Аўдоцця адказвала, што ён, сустрэўшыся з ёю, вельмі яе пакрыўдзіў і паехаў да дзячка Яфрэма.

— Да гэтага!—здзілена сказала Кірылаўна.—Ну я разумею, што яму цяпер цяжка, бадай што, яго сёння не знойдзем, што-ж рабіць? Трэба распарадзіцца. Малашка,—дадала яна, звяртаючыся да адной з пакаёвак:—папрасі сюлы Ніканора Ільіча; мы з ім паталкуем.—Ніканор Ільіч, чалавек з выгляду зусім мізэрны, нешта накшталт прыказчыка, адразу-ж з'явіўся, з пакорлівасцю выслушая ўсё, што яму сказала Кірылаўна,—сказаў: «будзе выканана», вышаў і распарадзіўся. Аўдоцці выдалі тры фурманкі з трyma сялянамі, да іх, па ўласнай ахвоце, далучыўся чацверты, які сам аб'явіў аб сабе, што ён будзе «больш талковы за іх», і яна паехала разам з імі на пастаялы двор, дзе знайшла сваіх ранейшых работнікаў і работніцу Фецінню ў вялікім замяшанні і жаху.

Навумавы навабранцы, тры вельмі дзябёлья хлапцы, як прышлі з раніцы, дык ужо нікуды не адыходзілі і вартавалі двор надта старанна, як абязаў Навум,—да таго старанна, што ў адных новых калёсах раптам не стала шын...

Горка, горка было ўкладвацца беднай Аўдоцці. Не гледзячы на дапамогу «талковага» чалавека, які між іншым, толькі і ўмёў, што хадзіць з палачкай у руцэ, глядзець на іншых і сплёўваць убок, яна не паспела выбрацца ў той-ж адзень і засталася начаваць у пастаялым дварэ, загадзя ўпраціўшы Фецінню не выходзіць з яе пакоя; між іншым, яна задрамала толькі пад раніцу ліхарадачнай дрымотай, і слёзы цяклі па яе шчаках нават у сне.

Між тым, Яфрэм прачнуўся раней звычайнага ў сваёй каморы і пачаў стукаць і прасіцца адтуль. Жонка перш не хадзела выпусціц яго, абвясціўши яму праз дзвёры, што ён яшчэ не выспаўся; але ён падстракнүў яе цікаўнасць абяцаннем расказаць ёй незвычайнае здарэнне з Акімам; яна выняла засаўку.—Яфрэм расказаў ёй ўсё, што ведаў, і скончыў пытаннем, што прачнуўся ён ці не?

— А бог яго ведае,—адказвала жонка:—пайдзі, паглядзі сам; з печы яшчэ не злазіў.—Бачыш, вы абодва ўчора напі-

ліся; зірнүү-бы ты хоць на сябе — твар да твара не падобен,  
як чумэзэ нейкая, колькі сена ў валасы набілася!

— Нічога, што набілася,—запяречыў Яфрэм і, правёўши  
рукой па галаве, увайшоў у пакой.—Акім ужо не спаў: ён  
сидзеў са звшанымі нагамі на печы; вельмі дзіўны і ўскуд-  
лачаны быў таксама ў яго твар. Ён здаваўся тым больш па-  
камечаным, што Акім не прывык многа піць.

— Ну, што, Акім Сямёныч, як выспаліся,—пачаў Яфрэм...

Акім паглядзеў на яго мутным позіркам.

— Што, брат Яфрэм,—загаварыў ён сіпла:— ці можна  
зноў—таго?

Яфрэм хутка зірнуў на Акіма... ён адчуў у гэты момант  
некаторую ўнутраную дрыготку; такія адчуванні перажывае  
паляўнічы на ўзлесці пры нечаканым цяўканні гончага сабакі  
ў лесе, з якога ўжо, здавалася, уся звярына ўцякла.

— Як—яшчэ?—запытаўся ён нарэшце.

— Так; яшчэ.

«Жонка ўбачыць»,—падумаў Яфрэм: «не пусціць, бадай».

— Нічога, можна,—сказаў ён голасна:—пацярпце.— Ён  
вышаў і, дзякуючы ўмелы прынятым заходам, паспей не-  
прыкметным чынам пранесці пад крысой вялікую бутэльку...

Акім узяў гэтую бутэльку... Але Яфрэм не стаў піць з ім  
разам, па-ўчарайшаму—ён баяўся жонкі, і, абвясціўши Акі-  
му, што паедзе паглядзець, што там у яго робіца і як  
укладваюць яго рэчы і ці не грабяць яго,—зараз-жа адпра-  
віўся конна да пастаялана двара на сваім непакормленым  
коніку—прычым, аднак, пра сябе не забыўся, калі прыняць  
пад увагу яго адтапыраную пазуху.

Акім хутка пасля яго адыходу ўжо спаў зноў, як забіты,  
на печы... Ён нават тады не прачнуўся, прынамсі, нічым не  
паказаў, што прачнуўся, калі Яфрэм, які вярнуўся праз ча-  
тыры гадзіны, пачаў яго штурхা�ць і будзіць і лепятаць над  
ім нейкія надзвычай збіўчывыя слова аб tym, што ўжо ўсё  
паехала і пераехала, і абразы, моў, ужо зняты і паехалі, і  
ўсё ўжо скончана—і што яго ўсе шукаюць, але што ён, Яф-  
рэм, распараадзіўся і забараніў... і г. д. Між іншым, лепятаў  
ён нядоўга. Жонка яго зноў адвяла ў камору, а сама ў вялі-  
кім абурэнні і на мужа свайго, і на госця, па міласці якога  
муж «запіў», лягла ў хаце на палатках.. Але калі, прачнуў-  
шыся, па звычаю свайму, досвіткам, зірнула яна на печ, Акі-  
ма ўжо на ёй не было. Яшчэ другія певуны не прапелі і ноц  
яшчэ стаяла такая тёмная, што само неба ледзь-ледзь шарэ-  
ла праста над галавой, а па краях зусім утапала ў змроку,—

як ужо Акім выходзіў з варот дзячковага дома. Твар яго быў бледны — але ён зорка глядзеў навокал, і хада яго не паказвала на п'янага. Ён плыў у напрамку ранейшага свайго жылля — пастаялага двара, які перайшоў ужо канчаткова ва ўладанне новага гаспадара—Навума.

Навум таксама не спаў у той час, калі Акім пакідаў употайку дом Яфрэма. Ён не спаў; падаслаўшы пад сябе кажушок, ляжаў ён, апрануты, на лаўцы. Не сумленне яго мучыла — не! ён са здзіўляючым спакоем прысутнічаў раніцой пры ўкладцы і перавозцы ўсяго Акімавага скарбу і не раз сам загварваў з Аўдоццяй, якая да такой ступені пала духам, што нават не дакарала яго... Сумленне яго было спакойна, але яго зімалі розныя меркаванні і разлікі. Ён не ведаў, ці пашанцуе яму на новым месцы; да гэтага часу ён ніколі яшчэ не меў пастаялага двара — ды і наогул не меў свайго кутка; яму і не спалася. «Добра пачата справа, — думаў ён, — што далей будзе...» Адправіўшы перад вечарам апошнюю фурманку з Акімавым дабром (Аўдоцця з плачам пайшла за ёю), ён агледзеў увесь двор, усе закуткі, скляпы, хлявы, лазіў на гару, неаднаразова загадваў сваім работнікам пільнаваць як след і, застаўшыся адзін пасля вячэры, усё не мог заснуць. Так здарылася, што ў той дзень ніводзін з праезджых не застаўся начаваць: гэта яго вельмі ўзрадавала. «Сабаку трэба заўтрага купіць абавязкова, якога-небудзь, злоснага, у млынара; бач, яны свайго забралі», — гаварыў ён сам сабе, варочаўшыся з боку на бок, і раптам жава падняў галаву... Яму здалося, што нехта прайшоў пад акном... Ён прыслухаўся... Нічога. Толькі цывыркун час-ад-часу асцярожна тращаў за печчу, ды мыш недзе скрэбла, ды чулася яго ўласнае дыханне. Усё было ціха ў пустым пакой, цьмяна асветленым жоўтымі праменнямі маленькой шкляной лампадкі, якую ён паспей павесіць і запаліць перад абразком на куце... Ён апусціў галаву; вось яму зноў здалося, як быццам скрыпнулі вароты... пасля злёгку затращаў пляценъ... Ён не вытрымаў, усхапіўся, адчыніў дзвёры ў другі пакой і ўпоўголоса клікнуў: Фёдар, а Фёдар! Ніхто не адазваўся яму... Ён вышаў у сенцы і ледзь не паваліўся, спатыкнуўшыся на Фёдара, які разлёгся на падлозе. Мармычучы праз сон, заварушыўся работнік; Навум расштурхаху яго.

— Што там, што трэба, — пачаў было Фёдар...

— Чаго крычыш, маўчи, — сказаў шэптам Навум.—Што вы спіце, праклятыя! Нічога не чуў?

— Нічога, — адказаў той. — А што?

— А дзе астатнія спяць?

— Астатнія спяць, дзе загадана... Ды хіба што...

— Маўчы — ідзі за мною...

Навум ціхенка адчыніў дзвёры з сянец на двор... На дварэ было вельмі цёмна... павеци з іх слупамі толькі таму і можна было адрозніць, што яны гусцей чарнелі сярод чорнай імглы...

— Можа запаліць ліхтарык, — прагаварыў сцішка Фёдар.

Але Навум махнуў рукой і прытаіў дыханне... Перш ён нічога не пачуў, апрача тых начных гукаў, якія амаль заўсёды пачуеш у tym месцы, дзе ёсьць жывыя істоты: конь жаваў авёс, свіння ціха хрукнула праз сон, дзесяціхрап чалавек; але раптам дайшоў да яго вушэй нейкі падазроны шум, што ўзняўся на самым канцы двара, калія плоту...

Здавалася, хтосьці там варочаўся і як быццам дыхаў або дзьмуў... Навум зірнуў цераз плячо на Фёдара і, асцярожна саступіўшы з ганачка, пайшоў на шум... Разы два спыняўся ён, прыслухоўваўся і прадаўжаў зноў красціся... Раптам ён уздрыгнуўся... За дзесяць кроکаў ад яго, у густой цемені ярка зазяяла вогненная кропка: гэта быў распалены вугаль, і калія самага вугалю паказалася на адно імгненне пярэдняя частка чыйгосці твара з адтапыранымі губамі... Хутка і моўчкі, як кот на мыш, рынуўся Навум на агонь... Таропка ўстаўши з зямлі, кінулася яму на сястрочкі нейкае доўгае цела і ледзь не збіла яго з ног, ледзь не выслізнула з яго рук, але ён учапіўся ў яго з усіх сіл...—Фёдар, Андрэй, Пятрушка!—закрычаў ён, з усяе сілы:—хутчэй сюды, сюды, злодзея злавіў, падпальщица... — Чалавек, якога ён схапіў, моцна валтузіўся і біўся... але не выпускаў яго Навум... Фёдар адразу ж падскочыў да яго на падмогу.

— Ліхтар, хутчэй ліхтар! Бяжы па ліхтар, будзі другіх хутчэй!—крыкнуў яму Навум:—а я з ім... пакуль адзін спраўлюся—я сяджу на ім... Хутчэй! ды захапі папругу, звязаць яго.

Фёдар пабег у хату... Чалавек, якога Навум трymаў, раптам перастаў вырывацца...

— Так, відаць, табе мала і жонкі, і грошай, і двара, мяне таксама загубіць хочаш,—загаварыў ён глуха.

Навум пазнаў акімаў голас.

— Даўк гэта ты, галубок,—сказаў ён:—добра, пачакай-жа!

— Пусці,—прагаварыў Акім.—Няўжо табе мала?

Дзяржаўная Бібліятэка БССР

— А вось, я табе заўтра перал судом пакажу, як мне мала...—! Навум яшчэ мацией прыцінуў Акіма.

Прыбеглі слугі з двума ліхтарамі і вяроўкамі... «Вяжыце яго!» — рэзка скамандаваў Навум. Слугі схапілі Акіма, паднялі яго, скруцілі яму рукі назад... Адзін з іх пачаў лаяцца, але, пазнаўшы старога гаспадара пастаялага двара, змоўк і толькі зірнуў на іншых.

— Бачыш, бачыш,—цвярдзіў у гэты час Навум, водзячы ліхтаром над зямлём:—вось, і вугаль у гаршку; зірніце-ж, у гаршку цэлую галавешку прыцягнуў—трэба будзе даведацца, дзе ён гаршчок гэты ўзяў... вось, ён і галля наламаў...—! Навум старанна затаптаў агонь нагой.—Абшукай яго, Фёдар!—дадаў ён:—ці няма ў яго там яшчэ чаго?

Фёдар абмацаў Акіма, які стаяў нерухома і звесіў, як мёртвы, галаву на грудзі.

— Ёсь, вось нож,—прагаварыў Фёдар, дастаючы з-за Акімавай пазухі стары кухонны нож.

— Эге, браток, дык ты вось куды меціў,—усклікнуў Навум.—Хлопцы, вы сведкі... вось, ён зарэзаць мяне хацеў, двор падпаліць... Запрыце яго да раніцы ў падвале, адтуль ён не выскачыць... Вартаваць я сам усю ноч буду, а заўтра, ледзь золак, мы яго да іспраўніка... а вы сведкі, чуецце!

Акіма ўпіхнулі ў падвал, захлопнулі за ім дзвёры... Навум прыставіў да іх двух работнікаў і сам не лёг спаць.

Між тым, Яфрэмава жонка, пераканаўшыся, што яе ня прошаны госьць пайшоў,—пачала гатаваць, снеданне, ходзь на дварэ яшчэ ледзь толькі світала.. У той дзень было свята. Яна прысела да печкі — дастаць аген'чыку, і ўбачыла, што нехта ўжо раней выграбаў адтуль жар; хапілася за тым нажа—не знайшла, нарэшце, з чатырох сваіх гаршкоў недалічылася аднаго. Яфрэмава жонка славілася бабай не дурнай—і не здарма. Яна пастаяла ў задуменні, пастаяла і пайшла ў камору да мужа. Не лёгка было разбудзіць яго—і яшчэ цяжэй растлумачыць яму, навошта яго будзілі... На ўсё, што ні гаварыла дзячыха, Яфрэм адказваў усё адно і тое-ж:

— Пайшоў—ну, бог з ім... я прычым тут? Забраў нож і гаршчок—ну, бог з ім—я прычым?

Аднак, нарэшце, ён устаў і, уважліва выслухаўшы жонку, рашыў, што справа гэта нядобрая, і што гэтага так пакінуць нельга.

— Так,—цвярдзіла дзячыха:—гэта нядобра: гэта ён, байдай бед наробіць, з роспачы гэтай... Я з вечара бачыла, што ён не спаў, так ляжаў на печы: табе-б, Яфрэм Александравіч, не дрэнна было-б праведаць, ці што...

— Я вам, Ульяна Фёдарапа, вось што скажу,—пачаў Яфрэм.—Я на пастаялы двор цяперака паеду сам; а вы ўжо будзьце ласкавы, матухна, дайце мне пахмяліцца гарэлачкі шклянчуку.

Ульяна задумалася.

— Ну,—рашыла яна нарэшце,—дам я табе гарэлкі, Яфрэм Александравіч, толькі ты, глядзі, не дурыся.

— Будзьце спакойны, Ульяна Фёдарапа.

І, падмацаваўшы сябе шклянчай, Яфрэм паехаў на пастаялы двор.

Яшчэ толькі рассвітала, калі ён пад'ехаў да двара, а ўжо я варот стаяла запрэжаная цялега і адзін з работнікаў Навума сядзеў у перадку, трymаючи ў руках лейцы.

— Куды гэта? — запытаўся Яфрэм.

— У горад, — нехация адказваў работнік.

— А чаго?

Работнік толькі паціснуў плячыма і не адказваў. Яфрэм саскочыў з свайго каня і ўвайшоў у дом. У сенцах яму трапіўся Навум, поўнасцю апрануты і ў шапцы.

— Віншаем з новаселлем новага гаспадара, — прагаварыў Яфрэм, які ведаў яго асабіста. — Куды так рана?

— Ды ёсьць з чым віншаваць, — злосна запярэчыў Навум.

— У першы-ж дзень, ды ледзь не згарэў.

Яфрэм схамянуўся. — Ды як гэта?

— Ды так, знайшоўся добры чалавек, падпаліць хацеў.

Але, за руку скліў; цяпер у горад вязу.

— Ці не Акім гэта?.. — цягучым голасам запытаў Яфрэм.

— А ты адкуль ведаеш? Акім. Прышоў уночы з галавешкай у гаршку—і ўжо на двор забраўся і агонь падклал... усе мае хлопцы сведкі. Хочаш паглядзець? Нам яго, дарэчы, пара везці.

— Баценька, Навум Іванавіч, — загаварыў Яфрэм: — пусціце яго, не загубіце вы старога да канца. Не бярыце гэтага грэху на сваю душу, Навум Іванавіч. Вы падумайце — чалавек у роспацы — страціў галаву, значыцца...

— Годзе хлусціць, — перапыніў яго Навум. — Як-жа! выпушчу я яго! Ды ён заўтра-ж падпаліць мяне зноў...

— Не падпаліць, Навум Іванавіч, паверце. Паверце, вам самім так будзе спакайней—тут-же допыты пачнуцца, суд—вы-ж самі ведаецце.

— Дык што-ж, што суд? Мне суда баяцца няма чаго.

— Баценька, Навум Іванавіч, як суда не баяцца...

— Э, годзе, ты бачу я, п'яны з самай раніцы, а яшчэ сёння свята.

Яфрэм раптам зусім нечакана заплакаў.

— Я п'яны, ды праўду кажу,—прамармытаў ён.—А вы дзеля святога дзянька Хрыстова яго пусціце.

— Ну, пойдзем, нюня.

І Навум пайшоў да ганка...

— Дзеля Аўдоці Арэф'ёны яго пусціце,—гаварыў Яфрэм, ідучы за ім.

Навум падышоў да падвала, шырока адчыніў дзвёры. Яфрэм з баязлівай цікаўнасцю выцягнуў шыю з-за Навумавай спіны і з цяжкасцю ўбачыў у кутку неглыбокага падвала — Акіма. Былы багаты дворнік паважаны ў акалотку чалавек, сядзеў са звязанымі рукамі на саломе, як злачынец... Пачаўшы шум, ён падняў галаву... Здавалася, ён страшэнна паходзеў за гэтую апошнія два дні, асабліва за гэтую ноч—упалыя вочы ледзь блішчэлі пад высокім, як воск пажаўцелым ілбом, перасохлыя губы пацямнелі... увесі твар яго змяніўся і набыў дзіўны выраз: жорсткі і напалоханы.

— Уставай і выходзь,—сказаў Навум.

Акім устаў і пераступіў цераз парог.

— Акім Сямёновіч, — закрычаў Яфрэм: — загубіў ты свою галоўку, мой галубок!..

Акім зірнуў на яго моўчкі.

— Каб ведаў я, дзеля чаго ты гарэлкі прасіў, — не даўбы я табе; дапраўды, не даў-бы; здаецца, сам-бы ўсё выпіў. Эх, Навум Іванавіч,—дадаў Яфрэм, ухапіўши Навума за руку,—злітуйцеся над ім, пусціце!

— Вось дык штука,—з усмешкай сказаў Навум.—Ну, выходзь-жа, дадаў ён, зноў звярнуўшыся да Акіма...—Чаго чакаеш?

— Навум Іванаў... — пачаў Акім.

— Чаго?

— Навум Іванаў, — паўтарыў Акім: — паслухай: я вінаваты: сам з цябе расправы хацеў; а нас з табою бог рассудзіць павінен. Ты ў мяне ўсё адабраў, сам ведаеш, ўсё да апошняга... Цяпер ты мяне загубіць можаш, а толькі я табе вось што скажу: калі ты мяне пусціш цяпер—ну! так і быць! уладай усім! я згодзен і жадаю табе ўсялякай удачы. А я табе, як перад богам, кажу: адпусціш—шкадаваць не будзеш. Бог з табою.

Акім заплошчыў вочы і змоўк.

— Як-жа, як-жа, — запярэчыў Навум: — можна табе паверыць!

— А, далібог, можна, — загаварыў Яфрэм:—дапраўды, можна. Я за яго, за Акіма Сямёныча, галавой магу ручацца.

— Ну, дапраўды!

— Глупства! — усклікнуў Навум. — Едзем!

Акім паглядзеў на яго.

— Як хочаш, Навум Іванаў. Твая воля. Многа ты толькі на сваю душу бярэш. Што-ж, калі табе так ужо не церпіцца—едзем...

Навум, у сваю чаргу, уважліва паглядзеў на Акіма. «А на самай справе, падумаў ён, пусціць яго к чортавай долі! А то яшчэ мяне, бадай, людзі загрызуць. Ад Аўдоці праходу не будзе»... Пакуль Навум разважаў сам з сабою—ніхто не сказаў ні слова. Слуга, які сядзеў на возе і якому праз вароты ўсё было відаць, толькі ківаў галавой і шлёгаў па кані лейкамі. Другія два работнікі стаялі на ганачку і таксама маўчалі.

— Ну, слухай, стары, — пачаў Навум: — калі я цябе пущу — і вось гэтым малайцам (ён паказаў галавой на слуг)— прыкажу нідзе не гаварыць: што-ж, мы з табою квіты будзем—разумееш мяне — квіты... га?

— Кажу-ж табе, уладай усім.

— Ты мяне ў даўгу лічыць у сябе не будзеш?

— Ні ты ў мяне ў даўгу не будзеш, ні я ў цябе.

Навум зноў памаўчай.

— А пабажыся!

— Вось, як бог свят,—запярэчыў Акім.

— Ды я-ж ведаю наперад, што каяцца буду, — прагазарый Навум: — ды ўжо-ж што будзе! Давай сюды рукі.

Акім павярнуўся да яго спіной; Навум пачаў яго развязваць.

— Глядзі-ж, стары, — дадаў ён, сцягваючы з яго рук вяроўку: — памятай, я над табой злітаваўся, глядзі!

— Галубочак вы мой, Навум Іванавіч,—прапелепятаў расчулены Яфрэм: — бог над вамі злітвецца!

Акім выпраміў апухлыя і пахаладзелыя рукі і пайшоў было да варот...

Навум раптам, як кажуць, асатанеў — відаць, яму шкада стала, што выпусціў Акіма...

— Ты пабажыўся, глядзі, — крыкнуў ён яму наўздангон.

Акім адварнуўся і, авбёўшы вачыма навокал двара, са смуткам прагаварыў:—Уладай усім, навекі непарушна... бытай.

І ён ціха вышаў на вуліцу ў суправаджэнні Яфрэма. Навум махнуў рукою, загадаў адпрэгчы каня і вярнуўся ў дом.

— Куды-ж ты, Акім Сямёнаўіч, хіба не да мяне? — усклікнуў Яфрэм, убачыўшы, што Акім павярнуў з вялікай дарогі направа.

— Не, Яфрэмка, дзякую, — адказаў Акім, — пайду пагляджу, што жонка робіць.

— Пасля паглядзіш... А цяпер трэба было-б з радасці — таго!..

— Не, дзякую, Яфрэм... Досьць і так. Бывай. — Г Акім пайшоў не азіраючыся.

— Эх! Досьць і так! — сказаў азадачаны дзячок: — а я яшчэ за яго бажыўся. Вось ужо не чакаў я гэтага, — дадаў ён са смуткам: — пасля таго, як я за яго бажыўся. Цыфу!

Ён успомніў, што забыўся ўзяць нож свой і гаршчок, і вярнуўся на пастаялы двор... Навум загадаў выдаць яму яго рэчы, але нават і не падумаў пачаставаць яго. Зусім засмучаны і зусім цвярозы з'явіўся ён дадому.

— Ну, што, — запыталася жонка: — знайшоў?

— Што знайшоў? — перапытаў Яфрэм: — вядома, знайшоў: вось твая пасуда.

— Акім? — асабліва падкрэслена запыталася жонка. Яфрэм кіўнуў галавой.

— Акім. Але-ж які ён гусак! Я-ж за яго бажыўся, без мяне-б яму ў астрозе гінучы, а ён хоць-бы чаракчу мне паднёс. Ульяна Фёдараўна, уважце хоць вы мне, дайце шклянчуку.

Але Ульяна Фёдараўна не ўважыла яму і прагнала з вачей.

Між тым, Акім ішоў павольнымі крокамі па дарозе да вёскі Лізаветы Прохараўны. Ён яшчэ не мог добра апамятацца; усё нутро ў ім калацілася, як у чалавека, які толькі што пазбавіўся ад яўнай смерці. Ён нібы не верыў сваёй свабодзе. З тупым здзіўленнем глядзеў ён на палі, на неба, на жаўранкаў, якія трапяталі ў цеплым паветры. Напярэдадні, у Яфрэма, ён з самага абеда не спаў, хоць і ляжаў нерухома на печы; перш ён хацеў гарэлкай заглушыць у сябе насцерпны болъ крыўды, смутак дакукі, шаленай і бяссільнай... але гарэлка не магла перамагчы яго да канца; сэрца ў ім расхадзілася, і ён пачаў прыдумляць, як-бы адпомніць свайму ворагу... Ён думаў пра аднаго Навума; Лізавета Прохараўна не прыходзіла яму ў галаву, ад Аўдоці ён у думках адварочваўся. К вечару прагнаесь помсты разгарэлася ў ім

да шаленства і ён, дабрадушны і слабы чалавек, з ліхарадач-  
най нецярплівасцю дачакаўся ночы і, як воўк на здабычу,  
з агнём у руках, пабег знішчальні свой былы дом... Але вось,  
яго хаплі... замкнулі... Надышла ноч. Чаго ён не перадумай  
у гэту жорсткую ноч! Цяжка перадаць словамі ўсё, што  
адбываецца ў чалавеку ў такія моманты, усе пакуты, якія ён  
церпіць; яно тым больш цяжка, што гэтыя пакуты і ў самім  
чалавеку бясллоўныя і нямыя... Пад раніцу, перад прыходам  
Навума з Яфрэмам, Акіму стала як быццам лёгка... усё пра-  
пала! падумай ён... усё на вецер пайшло!.. і махнуў рукою  
на ўсё. Калі-б ён нарадзіўся з душой нядобрай, у гэты  
момант ён мог-бы зрабіцца разбойнікам; але зло не было  
ўласціва Акіму. Пад ударами нечаканага і незаслужанага  
няшчасця, у чадзе распачы, рашыўся ён на злачынную  
справу; яна ўзрушила яго канчаткова і, не ўдаўшыся, пакі-  
нула ў ім адну глыбокую стомленасць... Адчуваючы сваю  
віну, адараўся ён сэрцам ад усяго жыцейскага і пачаў  
горка, але старанна маліцца. Перш маліўся шэптам, нарэшце,  
ён, магчыма, выпадкова, ўголас прагаварыў: господзі! — і  
слёзы пыренулі з яго вачэй... Доўга плакаў ён, і сціх, нарэш-  
це... Думкі яго, напэўна, змяніліся-б, каб яму прышлося  
паплаціцца за сваю ўчарайшую спробу... але вось, ён неча-  
каны атрымаў свабоду... і ён ішоў на спатканне з жонкай,  
напалову жывы, увесь разбіты, але спакойны.

Дом Лізаветы Прохараўны стаяў за паўтары вярсты  
ад яе вёскі, налева ад прасёлка, па якому ішоў Акім. Ля па-  
вароткі, якая вяла да панской сядзібы, ён спыніўся быў...  
і прайшоў міма. Ён рашыў перш зайсці ў сваю былую хату  
да старога дзядзькі.

Невялікая і досыць ужо старая Акімава хата была амаль  
на самым канцы вёскі; Акім прайшоў усю вуліцу, не суст-  
рэўшы ні души. Увесь народ быў на абедні. Толькі адна хворая  
старая адчыніла акенца, каб паглядзець яму ўслед, ды  
дзяўчынка, якая выбегла з парожнім вядром да студні,  
загледзелася на яго і таксама праводзіла яго вачыма. Першы  
чалавек, які трапіў яму насустреч, быў іменем той дзядзька,  
якога ён шукаў. Стары з самага рання прасядзеў на прызбе  
пад акном, июхаючы табачок і грэючыся на сонцы; яму не  
зусім здаровілася, таму ён і ў царкву не хадзіў; ён толькі  
што сабраўся наведаць другога, таксама хворага, старога  
суседа, як раптам убачыў Акіма... Ён спыніўся, падпусціў  
яго да сябе і, зазірнуўшы яму ў твар, сказаў:

— Здароў, Акімка!

— Добры дзень,—адказваў Акім і, мінуючы старога, увайшоў у вароты сваёй хаты... На дварэ стаялі яго коні, карова, калёсы; тут-жэ хадзілі яго куры. Ён моўчкі ўвайшоў у хату. Стары пайшоў за ім. Акім прысеў на лаўку, і абапёрся аб яе кулакамі. Стары жаласліва паглядаў на яго, стоячы ля дзвярэй.

— А дзе гаспадыня? — запытаўся Акім.

— А ў панскім доме, — жвава сказаў стары. — Яна там. Тут тваю скаціну паставілі, ды куфры, якія былі, а яна там. Можа схадзіць па яе?

Акім памаўчаў.

— Схадзі, — прагаварыў ён, нарэшце.

— Эх, дзядзька, дзядзька, — сказаў ён уздыхнуўшы, пакуль той даставаў з цвіка шапку:—памятаеш, ты мне што напярэдадні вяселля сказаў?

— На ўсё воля божая, Акімка.

— Памятаеш, ты мне сказаў, што, моў, я вам, мужыкам, не свой брат, а цяпер вось якія часы насталі... Сам гол, як сакол, стаў.

— З-за благіх людзей жыцця няма, — адказаў стары: — а яго, гадзюку, каб хто мог правучыць добра, пан, напрыклад, які, ці другая ўлада, а то чаго яму баяцца? Воўк, дык воўчую звычку і мае. — И стары надзеў шапку і пайшоў.

Аўдоцця толькі што вярнулася з царквы, калі ёй сказалі, што дзядзька мужа яе пытаецца. Да таго часу яна вельмі рэдка яго бачыла; ён да іх на пастаялы двор не заходзіў і наогул яго лічылі дзіваком: страшэнна любіў табак і больш за ўсё маўчаў.

Яна вышла да яго.

— Чаго ты, Пятровіч, можа што здарылася?

— Нічога не здарылася, Аўдоцця Арэф'еўна; муж пытаецца цябе.

— Хіба ён вярнуўся.

— Вярнуўся.

— Ды дзе-ж ён?

— А на сяле, у хаце сядзіць.

Аўдоцця спалохалася.

— Што, Пятровіч, — запыталася яна, гледзячы яму праста ў очы: — злоеца ён?

— Не відаць, каб злаваўся.

— Ну, пойдзем, — сказала яна, надзела вялікую хустку, і абое пайшлі. Моўчкі ішлі яны да самай вёскі. Калі яны сталі

набліжацца да хаты, Аўдоццю агарнуў такі страх, што калені ў яе задрыжэлі.

— Баценька, Пятровіч, — прагаварыла яна:—зайдзі ты першы... Скажы яму, што я прышла.

Пятровіч увайшоў у хату і застаў Акіма сядзячага ў глыбокім задуменні, на тым-же самым месцы, на якім ён яго пакінуў.

— Што, — сказаў Акім, падняўшы галаву:—можа не прышла?

— Прышла, — запярэчыў стары. — Ля варот стаіць...

— Ну, прышлі яе сюды.

Стары вышаў, махнуў Аўдоцці рукой, сказаў ёй: ідзі, а сам зноў прысёў на прызбе. Аўдоцця, хвалуючыся, адчыніла дзвёры, пераступіла парог і спынілася...

Акім паглядзеў на яе.

— Ну, Арэф'ёна, — пачаў ён: — што мы цяпер з табою будзем рабіць?

— Вінавата, — прашантала яна.

— Эх, Арэф'ёна, усе мы грэшныя людзі, што тут гаварыць!

— Гэта ён, паганец, загубіў нас абодвух, — загаварыла Аўдоцця дрыжачым голасам, і слёзы пацяклі па яе твары.

— Ты, Акім Сямёныч, гэтага так не пакідай, забяры ў яго гроши. Ты мяне не шкадуй. Я пад прысягай гатова паказаць, што гроши яму пазычыла. Лізавета Прохараўна магла двор наш прадаць, а ён зашто нас грабіць... Забяры ў яго гроши.

— Мне ў яго не трэба забраць гроши, — панура супярэчыў Акім. — Мы з ім разлічыліся.

Аўдоцця здзівілася. — Няўжу праўда?

— Так, праўда. Ці ведаеш ты, — прадаўжаў Акім, і вочы яго загарэліся: — ці ведаеш ты, дзе я правёў ноч? Не ведаеш? У Навума ў падвале, са звязанымі рукамі і нагамі, як баран, вось дзе я правёў ноч. Я ў яго двор хацеў падпаліць, ды ён мяне злавіў, Навум гэты; вельмі ўжо спрытны! А сёня мяне збіраўся ў горад везci, ды ўжо так злітаваўся; значыцца, мне з яго грошай не прыходзіцца браць. Ды і як я забяру ў яго гроши... А калі, скажа ён, я ў цябе пазычай гроши? Што-ж мне, сказаць: жонка іх у мяне пад падлогай адкапала, дый занесла табе? Хлусіць, скажа ён, твая жонка. Хіба табе, Арэф'ёна, людскіх языкоў мала? Маўчи ўжо лепш, кажу табе, маўчи.

— Вінавата, Сямёныч, вінавата, — шапнула зноў перапалочаная Аўдоцця.

— Не ў тым справа, — запярэчыў Акім, крыху памаўчаўшы: — а што мы будзем рабіць з табой? Дома ў нас цяпер няма... грошай таксама...

— Як-небудзь пераб'емся, Акім Сямёныч; Лізавету Прохараўчу папросім, яна нам дапаможа, мне Кірылаўна абяцала.

— Не, Арэф'ёна, ты ўжо сама яе прасі разам са сваім Кірылаўнай; вы-ж аднаго поля ягадкі. Я вось што табе скажу: ты тут заставайся, з богам: я тут не застануся. Добра, што ў нас дзяцей няма, а я адзін можа не працаду. Адна галава не бедна.

— Што-ж ты, Сямёныч, хіба зноў у возчыкі пойдзеш?

Акім горка засмияўся.

— Добры я возчык, нечага сказаць! Вось, знайшла малайца. Не, Арэф'ёна, ды гэта-ж не тое, што, к прыкладу сказаць, ажаніцца: на гэту справу стары не прыгодзен. Я толькі тут не хачу заставацца, вось што; не хачу, каб на мяне пальцамі тыкалі... разумееш? Я пайду грахі свае адмольваць, Арэф'ёна, вось я куды пайду.

— Якія-ж твае грахі, Сямёныч, — нясмела сказала Аўдоцця.

— Аб іх вось, жонка, я сам ведаю.

— Ды на каго-ж ты мяне пакінеш, Сямёныч? Як-жа я без мужа жыць буду?

— На каго я цябе пакіну? Эх, Арэф'ёна, да чаго ты гэта гаворыш, дапраўды. Вельмі табе патрэбен такі муж, як я, ды яшчэ стары, ды яшчэ апустошаны. Як-жа! Абыходзілася раней, абыйдзешся і надалей. А дабро, якое яшчэ ў нас засталося, вазьмі сабе, ну яго!..

— Як хочаш, Сямёныч, — са смуткам прагаварыла Аўдоцця: — ты лепш ведаеш.

— То-та. Толькі ты не думай, што я сядрдую на цябе, Арэф'ёна. Не, чаго сердаваць, калі ўжо таго... Раней трэба было спахапіцца. Сам я вінен — і пакараны. (Акім уздыхнуў.) — Любі катацца, любі і саначкі вазіць. Гады мае старыя, час аб душы сваі падумаць. Мяне сам гасподзь уразуміў. Бачыш, я, стары дурань, з маладой жонкай хацеў радасна пажыць. Не, брат-стары, ты раней памаліся ды ілбом аб зямлю пастукаі, ды пацярпі, ды папасці... А цяпер ідзі, матуля мая. Змарыўся я надта, пасплю крыху.

І Акім расцягнуўся, крэкчучы, на лаўцы.

Аўдоцця хацела было штосьці сказаць, пастаяла, паглядзе-ла, адварнулася і пайшла... Яна не чакала, што так лёгка ёй усё пройдзе.

— Што, не пабіў? — запытаўся ў яе Пятровіч, седзячы, увесь згорблены, на прызбе, калі яна з ім парадуялася. Аўдоцца моўчкі праішла міма. — Бач, не пабіў, — сказаў пачіху стары, усміхнуўся, усклудлачыў бараду і панюхаў табаку.

Акім выканав свой намер. Ён уладзіў наспех свае справы, і праз некалькі дзён пасля пераданай намі размовы, зайшоў, апрануты па-дарожнаму, развітаца са сваёй жонкай, якая пасялілася да часу ў флігельку панскага дома. Развітанне іх прадаўжалася нядоўга... Кірылаўна, якая тут-жа напаткалася, парайлі Акіму з'явіцца да пані; ён з'явіўся да яе. Лізавета Прохараўна прыняла яго з некаторай зблізкасцю, але ласкава дапусціла яго да рукі і запыталася, куды ён мае намер ісці? Ён адказваў, што перш пойдзе ў Кіеў, а адтоль, куды бог дасць. Яна пахваліла яго і пусціла. З того часу ён вельмі рэдка паказываўся дадому, хоць ніколі не забываўся прынесці пані просвірку з вынятным заздраўным... Затое ўсюды, куды толькі сцякаюцца багамольныя рускія людзі, можна было ўбачыць яго паходзелы і пастарэлы, але ўсё яшчэ прыстойны і прыгожы твар: і ля ракі св. Сергія, і ля Белых берагоў, і ў Опцінай пустыні, і ў аддалёным Балааме; ўсюды бываў ён...

У гэтым годзе ён праходзіў міма вас, у радах безлічнага народа, які ішоў крэсным ходам, за абразом багародзіцы ў Карэнную; у наступны год вы заставалі яго сядзячым з клункам за плячыма, разам з іншымі вандроўнікамі, на паперці Нікалая цудатворцы ў Мінску... у Москву ён з'яўляўся амаль кожную вясну...

З края ў край блукаў ён сваім ціхім, нетаропкім, але няспынным крокам — кажуць, ён пабываў у самім Іерусаліме... Ён здаваўся зусім спакойным і шчаслівым, і многа гаварылі пра яго набожнасць і пакорлівую мудрасць таго людзі, якім удавалася з ім гутарыць.

А Навумава гаспадарка ішла, між іншым, як нельга лепш. Спрытна і растаропна ўзяўся ён за справу і, як кажуць, крута пайшоў угару. Усе ў акалотку ведалі, якімі сродкамі дастаў ён сабе пастаялы двор, ведалі таксама, што Аўдоцца аддала яму мужавы гроши: ніхто не любіў Навума за яго халодны і рэзкі нораў... з дакорам расказвалі пра яго, быццам ён аднойчы самому Акіму, які папрасіў у яго пад акном міласціну адказваў, што бог, моў, падасць, і нічога не вынес яму; але ўсе згаджаліся, што шчаслівей за яго чалавека

не было; збожжа ў яго расло лепш, чым у суседа, пчолы роіліся болыш, куры нават часцей несліся; жывёла ніколі не хварэла, коні не кульгалі... Аўдоція доўга не магла чуць яго імя (яна прыняла прапанову Лізаветы Прохараўны і зноў паступіла да яе на службу ў якасці галоўнай краўчыхі), але пад канец яе агіднасць некалькі зменшылася; кажуць, беднасць прымусіла яе папрасіць ласкі яго, і ён даў ёй рублёў сто... Не будзем вельмі строгімі да яе: беднасць хоць каго скруціць, а раптоўны пераварот у яе жыцці вельмі яе састарыў і ўціхамірыў: цяжка паверыць, як хутка яна пабрыдчэла, як апусцілася і ўпала духам...

— Чым-жа ўсё скончылася? — запытаеца чытач.

А вось чым: Навум, які ўдала гаспадарыў гадоў пятынаццаць, выгадна збыў свой двор другому мешчаніну... Ён-бы ніколі не расстаўся са сваім дваром, калі-б не здарылася наступнай, як відаць, нязначнай акалічнасці: дзве раніцы падрад сабака яго, седзячы перад акном, працягла і жаласліва выў; ён у другі раз вышаў на вуліцу, уважліва паглядзеў на выючага сабаку, паківаў галавой, паехаў у горад і ў той-же дзень старгаваўся з мешчанінам, які ўжо даўно таргаваў яго двор... Праз тыдзень ён выехаў кудысьці далёка з губерні, новы гаспадар перасяліўся на яго месца, і што-ж? у той-же самы вечар двор згарэў дащэнту, ні адна клець не ўцалела, і Навумаў наследнік застаўся жабраком. Чытач лёгка сабе ўяўіць, якія прайшлі размовы ў суседстве з прычыны гэтага пажару... Як відаць, ён сваю «задачу» з сабой панёс, цвярдзілі ўсе... Пра яго ходзяць чуткі, быццам ён заняўся хлебным гандлем і моцна разбагацеў. Але ці на доўга? Не такія слупы валіліся, і благой справе рана ці позна прыходзіць благі канец. Пра Лізавету Прохараўну многа сказаць ніяма чаго: яна жыве да гэтага часу і, як гэта часта бывае з людзьмі такога сорту, ні ў чым не змянілася, нават не вельмі пастарэла, толькі як быццам сушэй стала; прытым, скупасць у ёй надзвычай узмацнілася, хоць цяжка зразумець, дзеля каго гэта яна ўсё запасіць, не маючи дзяцей і не будучы ні да каго прыхільнай. У размове яна часта ўспамінае пра Акіма і запэўняе, што з таго часу, як спазнала ўсе яго якасці, яна рускага мужыка стала надта паважаць. Кірылаўна ад яе адкупілася за вялікія гроши і вышла замуж, пакахаўшы нейкага маладога, белакурага афіцыянта, ад якога цярпела страшеннную муку; Аўдоція жыве паранейшаму на жаночай палавіне ў Лізаветы Прохараўны, але апусцілася яшчэ на некалькі прыступак ніжэй, апранаец-

ца вельмі бедна, амаль брудна, і ад сталічных замашак мод-  
кай пакаёўкі, ад звычак заможнай дворнічыхі не засталося  
ўжо ў ёй і следу... Яе ніхто не зауважае, і яна сама рада, што  
яе не зауважаюць; стары Пятровіч памёр, а Акім усё яшчэ  
вандруе — і бог адзін ведае, колькі яму прыдзеца яшчэ  
вандраваць!

1852 г.

## ТРЫ ПАРТРЭТЫ

«Суседства» з'яўляецца адной з важнейшых непрыемнасцей вясковага жыцця. Я ведаў аднаго валагодскага памешчыка, які пры ўсякім зручным выпадку, паўтараў наступныя слова: «дзякую Богу, у мяне няма суседзяў»— і, прызнаюся, не мог не зайдзросціць гэтаму шчасліваму чалавеку. Мая вёсачка знаходзіцца ў адной з многалюднейшых губерняў Расіі. Я акружаны вялікім мноствам суседзяў, пачынаючы з шаноўных і з добрым намерам памешчыкаў, апранутых у раскошныя фракі і раскошнейшыя камізэлькі, — і канчаючы заўзятымі гулякамі, якія носяць венгеркі з доўгімі рукавамі і так званым «фімскім» вузлом на спіне. У ліку ўсіх гэтых дваран выпадковым чынам адкрыў я, аднак, аднаго вельмі ласкавага чалавека: ён раней служыў на ваеннай службе, пасля вышаў у адстаўку і пасяліўся на веckі-вечныя ў вёсцы. Па яго рассказах, ён служыў два гады ў П-м палку; але я зусім не разумею, як мог гэты чалавек выконваць які-небудзь абязязак, не толькі на працягу двух год, але нават на працягу двух дзён. Ён нарадзіўся «для жыцця мірнага, для вясковай цішыні», гэта значыць для гультайскага бясклопатнага гібення, якое, заўважу ў дужках, не пазбаўлена вялікага і невычэрпнага хараства. Ён карыстаўся вельмі вялікім багаццем: не клапоцчыся надта аб гаспадарцы, пражываў каля дзесяці тысяч рублёў у год, дастаў сабе надзвычай добра га (мой сябра любіў добра паесці); выпісваў таксама сабе з Масквы навейшыя французскія кнігі і часопісы. Па-руски-ж чытаў ён адны толькі данісенні свайго прыказчыка, і то з вялікай цяжкасцю. Ён з раны (калі не ехаў на паляванне) да абеду і ў час абеду не пакідаў халата; перабіраў якія-небудзь маслацкія рэсункі, а то ішоў на стайню або ў малацильны сарай і пасмейваўся з бабамі, якія пры ім узмахвалі «цапамі», як

кажуць дзеля пахвальбы. Пасля абеду мой сябра апранаўся перад люстэркам вельмі старанна і ехаў да якога-небудзь суседа, у якога былі дзве-тры прыгожанькія дачкі; бесклапотна і міралюбна валачыўся за адной з іх, гуляў з імі ў жмуркі, вяртаўся дадому досыць позна і адразу-ж засыпаў багатырскім сном. Ён сумаваць не мог, таму што ніколі не аддаваўся поўнай бяздзейнасці; а на выбар заняткаў не быў капрызны і як дзіця цешыўся малейшым гультайствам. З другога боку—асаблівай прыхильнасці да жыцця ён не адчуваў, і, бывала, калі прыходзілася пераганіць ваўка або ліса,— пускаў свайго каня з усіх ног па такіх калдобінах, што я да гэтага часу зразумець не мог, як ён сабе сто разоў не зламаў шыі. Ён належаў да ліку тых людзей, якія ўзбуджаюць у вас думку, што яны самі сабе не ведаюць цаны, што пад іх знешнімі велікадушнасцю захоўваюцца моцныя і вялікія страсці; але ён-бы рассмияўся вам у твар, калі-б мог здагадацца, што вы аб ім так думаеце; так і, признацца скажаць, я сам думаю, што калі і было ў майго прыяцеля ў маладосці якое-небудзь, хоць няяснае, але моцнае імкненне да таго, што вельмі міла названа «чымсьці вышэйшим», то гэта імкненне даўным-даўно ў ім угаманілася і зацихла. Ён быў досыць тоўстым і меў надзвычайнэ здароўе. У наш век нельга не любіць людзей, якія мала думаюць аб сабе, таму што яны налзвычай рэдкія... а мой сябра ледзь не забыўся пра сваю асобу. Між іншым, я, здаецца, ужо занадта многа гавару аб ім, — і мая балбатня tym больш недарэчы, што не ён з'яўляецца прадметам майго апавядання. Яго звалі Пятром Фёдаравічам Лучынавым.

У адзін асенні дзень з'ехалася нас чалавек пяць заўзятых паляўнічых у Пятра Фёдаравіча. Усю раніцу мы правялі ў полі, зацкавалі двух ваўкоў і мноства зайцоў і вярнуліся дадому ў tym надзіва-прыемным настроем, які авалодвае ўся-кім прыстойным чалавекам пасля ўдалага палявання. Змяркалася. Вечер уздымаўся ў цёмных палях і шумна гойдаў аголеныя вяршыні бяроз і ліп, што акружалі дом Лучынава. Мы прыехалі, злезлі з коней... На ганку я спыніўся і азірнуўся: па шэрamu небу цяжка паўзлі доўгія хмары; пёманы-буры хмызняк гнуўся на ветры і жаласна шумеў, жоўтая трава бяссільна і сумна прыгіналася да зямлі; чароды драздоў пераляталі з рабіны на рабіну, якія былі абсыпаны яркапунцовымі гронкамі; у тонкіх і ломкіх суках бяроз са свістам скакалі сініцы; на вёсцы хрыпла брахалі сабакі. Мне стала сумна... затое я з сапраўднай радасцю

ўгайшоў у сталовую. Акяніцы былі зачынены: на круглым  
стале, пакрытым асляпляльнай белізны абрусам, сядрод хру-  
стальных графінаў, напоўненых чырвоным віном, гарэла  
восем свечак у срэбраных падсвечніках; у каміне весела па-  
лаў агонь — і стары, вельмі прыстойны дварэцкі, з вялізной  
лысінай, апрануты па англійску, стаяў у пачцівай нерухо-  
масці перад другім столом, на якім ужо красавалася вялікая  
супавая міска, абвітая лёгкай, пахучай парай. У сенцах мы  
прайшлі міма другога шаноўнага чалавека, занятага маро-  
жаннем шампанскага — «згодна строгіх правіл майстэр-  
ства». — Абед быў, як бывае ў такіх выпадках, надзвычай  
прыемны; мы рагаталі, расказвалі пра здарэнні, што адбы-  
ліся на паляванні, і з захапленнем успаміналі аб двух слав-  
утых «угонках». Паеўши досьць добра, разваліліся мы  
ў шырокіх крэслах ля каміна; на стале з'явілася аўтёмістая  
срэбная чаша, і праз нейкі момант, беглае полымя запалаў-  
шага рому абвясціла нам аб прыемным намеры гаспадара  
«сатварыць палёнку». — Пётр Фёдаравіч быў чалавек не без  
густу; ён, напрыклад, ведаў, што нічога так моцна не дзе-  
нічае на фантазію, як роўнае, халоднае і педантычнае свято-  
лямп — таму загадаў пакінуць у пакой ўсяго дзве свечкі.  
Дзіўная поўцені трапляталі па сценах, утвораных капрызнай  
гульнёю агню ў каміне і полымем палёнкі; ціхая, надзвычай  
прыемная ўчеха замяняла ў нашых сэрцах некалькі жававую-  
вясёласць, якая панавала ў часе абеду.

Размовы маюць свой лес — як кнігі (згодна лацінскай пры-  
казцы), як усё на свецце. Наша размова ў гэты вечар была  
нейкай асабліва рознастайнай і жывой. Ад прыватнасцей уз-  
вышалася яна да досьць важных агульных пытанняў, лёг-  
ка і натуральна вярталася да штодзённасцей жыцця... Пага-  
варыўши досьць многа, мы раптам усе змоўкі. У гэты час,  
кажуць, пралятае ціхі ангел.

Не ведаю, чаму мае таварышы заціхлі, але я змоўк з пры-  
чыны таго, што мае вочы спыніліся нечакана на трох запы-  
леных партрэтах у чорных драўляных рамках. Фарбы сцер-  
ліся і дзе-ні-дзе пакаробіліся, але твары можна было яшчэ  
адрозніць. На сярэднім партрэце намалявана была жанчына  
маладых год, у белай сукенцы з карункавымі беражкамі,  
у высокай прычосцы восьмідзесятых гадоў. Направа ад яе,  
на зусім чорным фоне быў віданы круглы і тоўсты твар доб-  
рага рускага памешчыка гадоў дваццаці пяці, з нізкім і шы-  
рокім ілбом, тупым носам і прастадушнай усмешкай. Фран-  
цузская напудраная прычоска вельмі не адпавядала выразу

яго славянскага твара. Жывапіец намаляваў яго ў кафтане чырвонага колеру з вялікімі стразавымі гузікамі; у руцэ ён тримаў нейкую небывалую кветку. На трэцім партрэце, пісанным другой, больш умелаю рукой быў прадстаўлен чалавек гадоў трыццаці, у зялёнім мундзіры екацерынінскага часу, з чырвонымі адваротамі, у белым камзоле, у тонкім батыстальным гальштуку. Адной рукой апіраўся ён на палку з залатым набалдашнікам, другую заклаў за камзол. Яго смуглы хударлывы твар дыхаў дзёрзкай ганарыстасцю. Тонкія доўгія бровы амаль зрасталіся над чорнымі як смоль вачымі; на бледных, ледзь прыкметных губах іграва нядобрая ўсмешка.

— Што гэта вы загледзеліся на гэтых асоб?— запытаўся ў мяне Пётр Фёдаравіч.

— Так!— адказаў я, паглядзеўши на яго.

— Ці хочаце выслушаць цэлае апавяданне аб гэтых трох асобах!

— Зрабіце ласку,— адказвалі мы ў адзін голас.

Пётр Фёдаравіч устаў, узяў свечку, паднёс яе да партрэтаў, і голасам чалавека, які паказвае дзікіх звяроў, «панове!» сказаў ён: «гэта дама—прыёмная дачка майго роднага прадзеда, Ольга Іванаўна №. №., празваная Лучынавай, якая памерла сорак год таму назад, будучы дзяўчынай. Гэты пан»—паказаўочы на другі партрэт мужчыны ў мундзіры—«гвардзіі сержант, Васіль Іванавіч Лучынаў-жа, які памёр па волі божай у тысяча семсот дзевяностым годзе, а гэты пан, з якім я не маю гонару быць у свяцтве, нехта Павел Апанасавіч Рагачоў, нідзе, наколькі мне вядома, не служыў. Звярніце, калі ласка, ўвагу на дзірку, што знаходзіцца ў яго на грудзях, на самым месцы сэрца. Гэта дзірка, як вы бачыце, правільная, трохгранная, напэўна, не магла з'явіцца выпадкова...»—Цяпер,—прадаўжаў ён звычайнім сваім голасам:— сядзьце, набирайтесь цярплівасці і слухайце.

— Панове!—пачаў ён:— я паходжу ад досыць старадаўнія роду. Я сваім паходжаннем не ганаруся, таму што мае продкі былі ўсе страшэнныя моты. Між іншым, гэты дакор не адносіцца да майго прадзеда, Івана Андрэевіча Лучынава,— наадварот: ён быў чалавекам надзвычай беражлівым і нават скупым—прынамсі ў апошнія годы свайго жыцця. Ён правёў сваю маладосць у Пецербургу, і быў сведкай царавання Елізаветы. У Пецербургу ён ажаніўся і прыжыў са сваёй жонкай, а маёй прабабкай, чатырох чалавек дзяцей—трох сыноў, Васілія, Івана і Паўла (майго роднага дзeda), і адну дачку, Наталлю. Больш того, Іван Андрэевіч

прыняў да сябе ў сям'ю дачку аднаго далёкага сваяка, круглую сірату, Ольгу Іванаўну, пра якую я ўжо вам гаварыў. Падданая майго дзеда, напэуна, ведалі аб яго існаванні, таму што высылалі да яго (калі не здаралася асаблівага няшчасця) вельмі нязначны аброк—але ніколі ў твар яго не бачылі. Сяльцо Лучынаўка, якога пан ніколі і не бачыў, квітнела,—як раптам, у адну прыгожую раніцу, цяжкая калымага ўехала ў вёску і спынілася перад хатай старасты. Мужыкі, устрывожаныя такой небывалай падзеяй, збегліся і ўбачылі свайго пана, паню і ўсіх іх дзяцей, выключаючы старэйшага, Васіля, які застаўся ў Пецербургу. З таго дастапамятнага дня, і да самай сваёй смерці Іван Андрэевіч не выязджаў з Лучынаўкі. Ён пабудаваў сабе дом, той самы, у якім я цяпер маю прыемнасць гутарыць з вами; пабудаваў таксама царкву, і пачаў жыць панам. Іван Андрэевіч быў вялізнага росту, худы, маўклівы і вельмі марудлівы ва ўсіх сваіх рухах; ніколі не насіў халата, і ніхто, за выключэннем яго камердынера, не бачыў яго не напудраным. Іван Андрэевіч звычайна хадзіў заклаўшы руکі за спину, марудна павараочваючы галаву пры кожным кроку. Кожны дзень прагульваўся ён па доўгай ліпавай алеі, якую сам уласнаручна насадзіў,—і перад смерцю меў прыемнасць карыстатаца ценем гэтых ліп. Іван Андрэевіч быў надзвычай скупы на слова; доказам яго маўклівасці служыць тая надзвычайная акалічнасць, што ён на працягу дваццаці год не сказаў ніводнага слова сваёй жонцы, Анне Паўлаўне. Наогул, яго адносіны да Анны Паўлаўны былі вельмі дзіўнага сорту.

— Яна загадвала ўсёй хатній гаспадаркай, у часе абеду сядзела за ўсёды каля свайго мужа—ён бязлітасна пакараў-бы чалавека, які-б асмеліўся сказаць ёй непачцівае слова,—а між тым, сам з ёю ніколі не гаварыў, не дакранаўся да яе рукі. Анна Паўлаўна была нясмелая, бледная, забітая жанчына; кожны дзень малілася ў царкве на каленях і ніколі не ўсміхалася. Гаварылі, што яны раней, г. зн. да прыезду ў вёску, жылі ў вялікай згодзе; пагаварвалі таксама, што Анна Паўлаўна парушыла аваязкі жонкі, што муж даведаўся аб яе учынку... Як-бы там ні было, але Іван Андрэевіч, нават паміраючы, не прымірүся з ёю. У часе апошній яго хваробы, яна не адыхоліла ад яго; але ён, здавалася, яе не заўважаў. У адну ноч Анна Паўлаўна сядзела ў спальні Івана Андрэевіча; яго мучыла бяссонніца—лампада гарэла перад абразом; слуга майго дзеда, Юдзіч, пра якога я вам пасля скажу два слова, вышаў. Анна Паўлаўна ўстала, перайшла цераз пакой

і, плаучы, кінулася на калені перад пасцеллю мужа, хацела нешта сказаць—працягнула рукі.. Іван Андрэевіч паглядзеў на яе—і слабым голасам, але цвёрда закрычаў: «чалавек!» Слуга ўвайшоў. Анна Паўлаўна паспешна ўстала і, хістаючыся, вярнулася на сваё месца.

Дзецы Івана Андрэевіча надзвычай яго баяліся. Яны выраслі ў вёсцы і былі сведкамі дзіўнага абыходжання Івана Андрэевіча са сваёй жонкай. Яны ўсе моцна любілі Анну Паўлаўну, але не асмельваліся выказаць сваю любоў. Яна сама як быццам іх цуравалася... Ви памятаеце, панове, майго дзеда: ён да самай смерці заўсёды хадзіў на цыпках і гаварыў шэптам... што значыць прывычка! Мой дзед і брат яго, Іван Іванавіч, былі людзі простыя, добрыя, ціхія і сумныя; мая *grand-mère* Наталя вышла, як вам вядома, замуж за грубага і неразумнага чалавека, і да смерці адчувала да яго маўклівую, ліслівую, авечную любоў—але не такім быў брат іх Васіль. Я вам, здаецца, гаварыў, што Іван Андрэевіч пакінуў яго ў Пецербургу. Яму было тады гадоў дванаццаць. Бацька даручыў яго апецы аднага далёкага сваяка, чалавека ўжо не маладога, халастога, страшэннага вальтэр'янца.

Васіль вырас, паступіў на службу. Ён быў невялікага росту, але добра складзены і вельмі спрытны; надзвычай добра гаварыў па-французску і славіўся сваім уменнем біцца на шпагах. Яго лічылі адным з выдатных маладых людзей пачатку царавання Екацерыны. Бацька мой часта мне гаварыў, што ён ведаў не адну старую, якая без сардэчнага расчулення ўспомніць не могла аб Васілю Іванавічу Лучынаве. Уявіце сабе чалавека, які мае незвычайнную сілу волі, страснага і ашчаднага, цярплівага і смелага, скрытнага да надзвычайнасці і—па словах усіх яго сучаснікаў—чароўна, прызабна ветлівага. У ім не было ні сумлення, ні дабраты, ні чэспасці, хоць ніхто і не мог называць яго абсолютна злым чалавекам. Ён быў самалюбным—але ўмеў тайць сваё самалюбства, і страшэнна любіў незалежнасць. Калі, бывала, Васіль Іванавіч, усміхаючыся, ласкова прыжмурыць чорныя вочы, калі захоча зачарараваць каго-небудзь, кожуць, немагчыма было яму праціўіцца—і, нават людзі, упэўненныя ў сухасці і халоднасці яго душы, не раз паддаваліся чаруючай магутнасці яго ўплыву. Ён старанна служыў самому сабе, і іншых прымушаў працаваць для сваіх-ж выгад, і заўсёды ва ўсім паспяваў, таму што ніколі не трапіў галавы, не грэбаваў ліслівасцю, як сродкам, і ўмеў падлізванца.

Гадоў праз дзесяць пасля пасялення Івана Андрэевіча ў

вёсцы, прыехаў ён на чатыры месяцы ў Лучынаўку бліскучым гвардзейскім афіцэрам—і на працягу гэтага часу паспей ускружыць галаву нават панураму старому бацьку свайму. Дзіўна! Іван Андрэевіч з асалодай слухаў расказы свайго сына аб некаторых яго перамогах. Брэты яго нямелі перад ім і здзіўляліся яму, як вышэйшай істоце. Ды і сама Анна Паўлаўна амаль што палюбіла яго больш за ўсіх іншых дзяцей, так шчыра ёй адданых.

Васіль Іванавіч прыехаў у вёску, па-першае, дзеля таго, каб пабачыцца з раднёй; але, па-другое, і дзеля таго, каб дастаць як мага больш грошай ад бацькі. Ён жыў пышна і адкрыта ў Пецербургу і нарабіў мноства даўгоў. Нялёгка яму было зладзіць са скупасцю бацькі, і хоць Іван Андрэевіч даў яму ў адзін яго прыезд, напэўна, значна больш грошай, чым усім іншым сваім сынам на працягу дваццаті год, і ражытых імі ў бацькаўскім доме, але Васіль трymаўся вядомага рускага правіла: «браць, дык брацы!» У Івана Андрэевіча быў слуга, па прзваннію Юдзіч, такі-ж высокі, худы і маўклівы чалавек, як сам яго пан. Кажуць, гэты Юдзіч быў часткова прычынай недарэчнага абыходжання Івана Андрэевіча з Аннай Паўлаўнай: кажуць, ён адкрыў злачынную сувязь маёй пррабакі з адным з лепшых прыяцеляў майго прадзеда. Напэўна, Юдзіч глыбока раскаяўся ў сваёй недарэчнай рэўнасці, таму што цяжка ўявіць сабе больш добрага чалавека. Памяць яго да гэтага часу свяшчэнна ўсім майм дваровым людзям. Юдзіч карыстаўся неабмежаванай даверлівасцю майго прадзеда. У той час памешчыкі мелі гроши, але не аддавалі іх на захаванне ў пазыковыя ўстановы, а самі захоўвалі іх у куфрах, у падпаліцах і г. д. Іван Андрэевіч трymаў усе свае гроши ў вялікім каваным куфры, які знаходзіўся ў яго галавах. Ключ ад гэтага куфра ён аддаў Юдзічу. Кожны вечар, кладучыся спаць, Іван Андрэевіч у сваёй прысутнасці загадваў адмыкаць гэты куфар, пастукваў кіем па ўсіх туго набітых мяшках, а па суботах сам з Юдзічам развязваў мяшкі і старанна пералічваў гроши. Васіль даведаўся аб усіх гэтых штуках і загарэўся жаданнем патрываць заветны куфэрак. На працягу пяці, шасці дзён ён памякчыў Юдзіча, гэта значыць давёў небараку старога да того, што той без маладога паніча—як кажуць—і жыць не мог. Падрыхтаваўшы яго належным чынам, Васіль прыкінуўся заклапочаным і нудным, доўга не хацеў адказваць на распытванні Юдзіча і нарэшце сказаў яму, што ён, прагуляўся ў карты і што накладзе на сябе рукі—калі не дастане

дзе-небудзь грошай. Юдзіч заплакаў, кінуўся перад ім на калені, прасіў успомніць бога, не губіць сябе. Васіль, не ка-  
жучы ні слова, замкнуўся ў сваім пакоі. Праз некалькі часу  
пачуў ён, што хтосьці асцярожна да яго стукаецца, ён адам-  
кнуў дзвёры і ўбачыў на парозе Юдзіча, бледнага, дрыжа-  
чага, з ключом у руцэ. Васіль адразу ж усё зразумеў. Перш  
ён дойга адмаўляўся. Юдзіч праз слёзы цвярдзіў «будзьце-ж  
ласкавы, паніч! вазьміце»... Васіль, нарэшце, згадзіўся.  
Справа была ў панядзелак. Васілю ў галаву прышла думка  
замяніць узятыя гроши бітымі чарапкамі. Ён разлічваў на  
тое, што Іван Андрэевіч, пастукваючы па мяшках кіем,  
не зверне асаблівай увагі на ледзь прыкметную розніцу  
гуку—а да суботы ён спадзяваўся дастаць і пакласці назад  
гроши ў куфар. Прыдумана—зроблена. Бацька, сапраўды,  
нічога не заўважыў. Але да суботы Васіль грошай не дастаў:  
ён спадзяваўся на ўзятыя гроши абыграць аднаго багатага  
суседа — і, наадварот, сам усё прагуляў. Між тым настала  
субота; дайшла чарга і да мяшкоў, напханых чарапкамі.  
Уявіце сабе, панове, здзіўленне Івана Андрэевіча!

— Гэта што значыць?—загрымеў ён.

Юдзіч маўчаў.

— Ты ўкраў гэтыя гроши?

— Гэта не я.

— А ключ хто-небудзь у цябе браў?

— Я нікому не даваў ключа.

— Нікому? А калі нікому—дык ты злодзей. Прызна-  
вайся!

— Я не злодзей, Іван Андрэевіч.

— Адкуль-жа ўзяліся гэтыя чарапкі, чорт пабяры! Дык  
ты мяне ашукаць хочаш? Апошні раз гавару табе — призна-  
вайся!

Юдзіч апусціў галаву і склаў рукі за спіной.

— Гэй, людзі!—закрычаў Іван Андрэевіч ашалелым гола-  
сам.—Палак.

— Як? мяне... караць?—прашантай Юдзіч.

— Вось табе і на! ды чым-жа ты лепшы за другіх? Ты  
злодзей! Ну, Юдзіч! не чакаў я ад цябе такога шальмоўства!

— Я пасівеў на вашай службе, Іван Андрэевіч,—з нама-  
ганнем прагаварыў Юдзіч.

— А мне якая справа да тваіх сівых валасоў! Чорт-бы  
цябе пабраў з тваёй службай!

Людзі ўвайшлі.

— Вазьміце вось яго, ды добраńка!

У Івана Андрэевіча пабялелі і затрэсліся губы. Ён хадзіў па пакоі, як дзікі звер у цеснай клетцы.

Людзі не асмельваліся выкананць яго загад.

— Што-ж вы стаіце, хамавы дзеци? Што-ж, мне самому за яго ўзяцца ці што?

Юдзіч пайшоў было да дзвярэй...

— Стойце!—закрычаў Іван Андрэевіч.—Юдзіч, апошні раз кажу табе, прашу цябе, Юдзіч, прызнайся.

— Не магу!—прастагнаў Юдзіч.

— Дык бярыце-ж яго, старога падліznіка!.. На смерць яго! У маю галаву!—загрымеў звар'яцэлы стары. Збівание началося...

Раптам дзвёры адчынліся, і ўвайшоў Васіль. Ён быў амаль што бляднейшы за бацьку, рукі яго дрыжэлі, верхняя губа прыўзнялася і агаліла рад белых і роўных зубоў.

— Я вінен,—сказаў ён глухім, але цвёрдым голасам.—Я ўзяў гэтая гроши.

Людзі спыніліся.

— Ты! як? ты, Васька! без згоды Юдзіча?

— Не,—сказаў Юдзіч: з маёй згоды. Я сам аддаў ключ Васілю Іванавічу. Баценька, Васіль Іванавіч! навошта вы турбуецеся?

— Дык вось хто злодзей!—закрычаў Іван Андрэевіч.—Дзякую, Васіль, дзякую! А цябе, Юдзіч, я ўсё-такі не памілую. Чаму ты мне адразу ва ўсім не признаўся? Гэй, вы! што вы сталі? Ці можа ўжо і вы маёй улады не признаец? А з табою я спраўлюся, голубе!—дадаў ён, звяртаючыся да Васіля.

Людзі зноў былі ўзяліся за Юдзіча.

— Не чапайце яго!—прашаптаў Васіль праз зубы. Слугі яго не паслухалі.—Назад!—закрычаў ён і кінуўся на іх... Яны адскочылі.

— А! бунтаваць!—прастагнаў Іван Андрэевіч, і, падняўшы кій, пайшоў на сына.

Васіль адскочыў, скапіўся за рукаятку шпагі і выцягнуў яе да палавіны. Усе ўздрыгнуліся. Анна Паўлаўна, прыцягнутая шумам, спалоханая, бледная, паказалася ў дзвярах.

Страшэнна змяніўся твар Івана Андрэевіча. Ён захістаўся, выпусціў з рукі кій, і цяжка апусціўся на крэсла, закрыўшы твар абодвумя рукамі. Ніхто не варушыўся, усе стаялі як укопаныя, не выключаючы і Васіля. Сударгава сіскуў ён стальную рукаятку шпагі, вочы яго бліщчэлі панурым, злосным бляскам...

— Ідзіце ўсе... усе вон,—прагаварыў ціхім голасам Іван Андрэевіч, не адводзячы рук ад твара.

Уесь натоўп вышау. Васіль спыніўся на парозе, пасля раптам страсянуў галавой, абняў Юдзіча, пацалаваў руку маці... і праз дзве гадзіны яго ўжо не было ў вёсцы. Ён пехаў у Пецербург.

Вечарам, таго-ж дня, Юдзіч сядзеў на ганачку дваровай хаты. Людзі акружалі яго, шкадавалі і горка папракалі пана.

— Годзе, браткі,—сказаў ён ім нарэшце:—годзе... што вы яго лаеце? ён і сам, бадай, бацюшка наш, сваёй зухаватасці не рад...

З прычыны гэтага здарэння, Васіль ужо больш не бачыўся са сваім бацькам. Іван Андрэевіч памёр без яго, і памёр, напэўна, з такой тугой на сэрцы, якую не дай бог адчуваць каму-небудзь з вас. Васіль Іванавіч, між тым, выязджаў, весяліўся па-свойму і раскідаўся грашымі. Як ён здабываў гэтыя гроши, не магу напэўна сказаць. Даставаў ён сабе слугу француза, лоўкага і кемлівага чалавека, нейкага Бурс'е. Гэты чалавек вельмі да яго прывязаўся, і дапамагаў яму ва ўсіх яго шматлікіх штукарствах. Я не маю намеру расказваць вам падрабязна аб усіх свавольствах майго *grand'oncle*, ён вызначаўся такой неабмежаванай смеласцю, такой змянай зваротлівасцю, такой незразумелай абыякавасцю, такім спрытным і дасціпным розумам, што, признаюся, я разумею неабмежаваную ўладу гэтага амаральнага чалавека над са-мымі благароднымі душамі.

Неўзабаве пасля смерці бацькі, Васіль Іванавіч, не гледзячы на сваю зваротлівасць, быў выклікан на дуэль адным абражаным мужам. Ён біўся, цяжка раніў свайго суперніка і вымушан быў выехаць са сталіцы: яму загадалі безвыездна жыць у сваім памесці. Васілю Іванавічу было 30 год. Ві лёгка можаце сабе ўявіць, панове, з якімі пачуццямі гэты чалавек, які прывык да сталічнага, бліскучага жыцця, ехаў на радзіму. Какуць, ён па дарозе часта выходзіў з кібіткі, кідаўся тварам у снег і плакаў. Ніхто ў Лучынаўцы не пазнаваў ранейшага вясёлага, ветлівага Васіля Іванавіча. Ён ні з кім не гаварыў, з раніцы да ночы ездзіў на паляванне, з відзімай нецярпливасцю зносіў нясмелыя ласкі сваёй маці і бязлітасна насміхаўся над братамі, над іх жонкамі (яны ўжо абодва паспелі ажаніцца)...

Я вам да гэтага часу, здаецца, нічога не сказаў пра Ольгу Іванаўну. Грудным дзіцем прывезлі яе ў Лучынаўку; яна ледзь не памерла па дарозе. Ольга Іванаўна была выхавана,

як кажуць, у страху божым і бацькоўскім... Трэба прызнацца, што Іван Андрэевіч і Анна Паўлаўна — абое лічылі яе за дачку. Але ў ёй захоўвалася слабая іскра таго агню, які так ярка пылаў у души Васіля Іванавіча. Між тым, як сапраўдныя дзецы Івана Андрэевіча не асмельваліся думаць аб прычынах недарэчнага маўклівага разладу паміж іх бацькамі,— Ольгу з дзіцячых год трывожыла і мучыла становішча Анны Паўлаўны. Як і Васіль, яна любіла незалежнасць; усякі прыгнёт яе абураў. Яна ўсімі сіламі души прывязалася да сваёй дабрадзейкі; старага Лучынава яна ненавідзела, і не раз, се-дзячы за сталом, накіроўвала на яго такія змрочныя позіркі, што нават чалавеку, які падаваў яду, рабілася жудасна. Іван Андрэевіч не заўважаў усіх гэтых позіркаў, таму што наогул не звяртаў ніякай увагі на сваю сям'ю.

Спачатку Анна Паўлаўна старалася знішчыць у ёй гэтую нянавісць—але некаторыя смелыя пытанні Ольгі прымусілі яе замаўчаць зусім. Дзецы Івана Андрэевіча паважалі Ольгу, і старая яе любіла таксама, хоць досыць халоднай любоюю.

Працяглае гора знішчыла ў гэтай беднай жанчыне ўсякую вясёласць, усякае моцнае пачуццё; нічога так ясна не даказвае чароўнай прыязнасці Васіля, як тое, што ён нават матку сваю прымусіў горача палюбіць сябе. Шчырае выказванне дзіцячай пяшчотнасці не было ў модзе таго часу, а таму не дзіва, што Ольга не асмельвалася выяўляць сваю прыхільнасць, хоць заўсёды з асаблівой пачцівасцю цалавала руку Анны Паўлаўны вечарам, пры развітанні. Чытаць і пісаць амаль не ўмела. Праз дваццаць год пасля, рускія дзяячы пачалі чытаць раманы накшталт Прыгод маркіза Глаголя,— Фанфана і Лалоты,—Аляксея або Халупы ў лесе; пачалі вучыцца на клавікордах і співаць песні накшталт наступнай, некалі вельмі вядомай:

„Мужчыны на свецце  
Як мухі да нас ліпнуць”—і г. д.

але ў сямідзесятых гадах (Ольга Іванаўна нарадзілася ў 1757 годзе) нашы вясковыя прыгажуні нічога не ведалі аб усіх гэтых удасканаленнях. Цияжка нам цяпер сабе ўявіць рускую паненку таго веку; праўда, мы можам, па нашых бабульках, меркаваць аб ступені адукаванасці дваранак часоў Екацярыны; але як-же адрозніць тое, што паступова да іх прывілося на працягу іх доўгага жыцця,—ад таго, чым яны былі ў дні маладосці?

Ольга Іванаўна некалькі магла гаварыць па-французску—

але з моцным рускім акцентам: у яе час аб эмігрантах не было яшчэ і паміну. Адным словам, пры ўсіх яе добрых якасцях, яна ўсё-такі была вялікім дзікуном—і, бадай, у прастаце сэрца свайго, уласнымі рукамі не раз карала якую-небудзь злашчасную пакаёўку...

За некалькі часу да прыезду Васіля Іванавіча, Ольгу Іванаўну змовілі за суседа—Паўла Апанасавіча Рагачова, дабрэйшага і сумленнейшага чалавека. Прыврода забылася надзяліць яго злосцю. Уласныя людзі не слухалі яго, уходзілі часамі ўсе, ад першага да апошняга, і пакідалі небарауку Рагачова без абеду... але нішто не магло абурыць цішыню яго душы. Ён з дзіцячых год вызначаўся тоўстасцю і непаваротлівасцю, нідзе не служыў, любіў хадзіць у царкву і спяваць на клірасе. Паглядзіце, панове, на гэты добры, круглы твар; прыгледзіцеся да гэтай ціхай, светлай усмешкі... ці не праўда, вам самім становіцца радасна? Бацька яго ў нейкія вякі ездзіў у Лучынаўку і ў святы прывозіў з сабою Паўліка, якога маленькая Лучынавы ўсяляк мучылі. Паўлік вырас, пачаў сам ездзіць да Івана Андрэевіча, закахаўся ў Ольгу Іванаўну і прапанаваў ёй руку і сэрца — не асабіста ёй, а яе дабрадзейцы. Дабрадзей згадзіліся. У Ольгі Іванаўны нават і не падумалі запытацца: ці падабаецца ёй Рагачоў? У той час, па словах бабулі,—«такіх раскошаў нé было». Між іншым, Ольга хутка прывыкла да свайго жаніха: нельга было не прывязацца да гэтага цхамірнага, ласкавага стварэння. Выхавання Рагачоў не атрымаў нікага; па-французску ўмееў толькі сказаць: «бон-жур»—і пра сябе лічыў нават гэта слова непрыстойным. Ды яшчэ нейкі жартайнік навучыў яго наступнай, быццам-бы французскай песні: «Сонечка, Сонечка! Ке-вул-е-ду-э-муя—я вас абажаю—ме-жэ-не-пё-па»... Гэту песенку ён заўсёды напіваў упоўголаса, калі ў яго быў добры настрой. Бацька яго быў таксама чалавек дабраты неаписальнай; вечна хадзіў у доўгім нанкавым сурдуце і, што-б яму ні гаварылі, — на ўсё з усмешкай падтакваў. З часу змовін Паўла Апанасавіча, абодва Рагачовы—бацька і сын—страшэнна клапаціліся; перараблялі свой дом, прыбудоўвалі розныя «галдарэі», прыязна размаўлялі з работнікамі, частавалі іх гарэлкай. Да зімы не паспелі скончыць усе пабудовы—адклалі вяселле да лета; летам памёр Іван Андрэевіч—адклалі вяселле да наступнай вясны; зімой прыехаў Васіль Іванавіч. Яго пазнаёмілі з Рагачовым; ён прыняў яго холадна і неахайна, і з цягам часу да таго запалохаў яго сваім ганарлівым абыходжаннем, што небараука Рагачоў дрыжэў як

ліст пры адным яго паяўленні, маўчаў і вымушана ўсміхаўся. Васіль аднойчы ледзь зусім не звёў яго са свету—прапанаваўшы яму закласці, што ён, Рагачоў, не зможа перастаць усміхашца. Небараака Павел Апанасавіч ледзь не заплакаў ад замяшання, але—сапраўды!—усмешка, недарэчная, напруженая ўсмешка не хацела зыйсці з яго ўспацелага твара! А Васіль марудна перабіраў пальцамі канцы сваёй шынай хусткі і паглядаў на яго занадта ўжо пагардліва. Бацька Паўла Апанасавіча даведаўся таксама аб прыбыцці Васіля, і праз некалькі дзён—дзеля «большай важнасці»—адправіўся ў Лучынаўку з намерам: «павіншаваць любезнага госця з прыездам у родныя палестыны». Апанас Лукіч славіўся ва ўсім акалотку сваім красамоўствам—г. зн. уменнем не запінаючыся сказаць досьць доўгую і хітра сплещеную прамову, з лёгкай прымесцю кніжных слоўцаў. Але не! на гэты раз ён не падтрымаў сваёй славы: збянтэжыўся значна больш за сына свайго, Паўла Апанасавіча; прамармытаў штосьці зусім незразумелае і хоць зроду не піў гарэлкі, але тут, «для кантэнансу», выпіў чаракчу (ён застаў Васіля снедаючы)—хацеў было прынамсі, сказануць з некаторай самастойнасцю, і не зрабіў ніякага гуку. Ад'яджаючы дадому, Павел Апанасавіч шапнуў свайму бацьку: «Ну, што, татуля?» Апанас Лукіч са смуткам адказваў яму, таксама шэптам: «І не кажы!».

Рагачовы началі радзей ездзіць у Лучынаўку. Між іншым, Васіль запалохай не іх адных: у братах сваіх, у іх жонках, нават у самой Анне Паўлауне ўзбуджаў ён тужлівую, мімавольную нялоўкасць... Яны сталі ўсяляк чурацца яго; Васіль не мог гэтага не заўважыць, але, відавочна, не меў намеру перамяніць сваё абыходжанне з імі, як раптам у пачатку вясны ён з'явіўся зноў тым ветлівым, мілым чалавекам, якім яго раней ведалі...

Першым праяўленнем гэтай раптоўнай перамены быў нечаканы прыезд Васіля да Рагачовых. Афанасій Лукіч, у асаблівасці, вельмі спужаўся, убачыўши каляску Лучынава, але спалох яго знік вельмі хутка. Ніколі Васіль не быў ласкавейшы і весялейшы. Ён узяў маладога Рагачова пад руку, пайшоў з ім аглядаць будынак, гутарыў з цеслярамі, даваў ім парады, рабіў сам нарубкі тапаром, загадаў паказаць яму завадскіх Лукічовых коней, сам ганяў іх на кордзе — і наогул сваёй гасцінай ласкавасцю давёў добрых стэпнякоў да таго, што яны абодва неаднаразова яго абнялі. Дома Васіль таксама за некалькі дзён паранейшаму ўскружыў усім галовы: выдумаў розныя смешныя гульні, дастаў музыкантаў, наклікаў

суседзяў і суседак, рассказваў старым бабам самым пацешным чынам гарадскія плёткі, злёгку валачыўся за маладымі, прыдумляў небывалыя пагулянкі, фейерверкі і т. д., адным словам, ажывіў усё і ўсіх. Сумны, змрочны дом Лучынавых ператварыўся раптам у нейкае шумнае, надзвычайнае, чароўнае жылле, пра якое загаварыў увесь акалотак.— Гэта раптоўная перамена здзівіла многіх, усіх узрадавала; пачалі насіцца розныя чуткі; знаючыя людзі гаварылі, што Васіль Іванавіч да гэтага часу мучылі нейкія скрытыя клопаты, што яму здарылася магчымасць вярнуцца ў сталіцу... але да сапраўднай прычыны перараджэння Васіля Іванавіча не дабраўся ніхто.

Ольга Іванаўна, панове, была досьць стройнай і прыгожай.— Між іншым, яе прыгожасць заключалася больш у незвычайнай пяшчотнасці і свежасці цела, у спакойным харастве руху, чым у строгай правільнасці абрысаў. Прывода надзяліла яе некаторай самабытнасцю; яе выхаванне—яна вырасла сіратой — развіло ў ёй асцярожнасць і цвёрдасць. Ольга не належала да ліку ціхіх і вялых паненак; але адно толькі пачуццё ў ёй выспела ў поўнай меры: инявісць да дабрадзея. Між іншым, і другія, больш жаночыя страсці маглі ўспыхнуць у душы Ольгі Іванаўны з незвычайнай хваравітай сілай... але ў ёй не было ні таго гордага холаду, ні той сіснутай моцнасці душы, ні той самалюбнай сканцэнтраванасці, без якіх усякая страсць знікае вельмі хутка.— Першыя парывы такіх напоўдзейных, напоўпакутлівых душ бываюць часамі незвычайна імклівія; але яны здраджаюць самім сабе вельмі хутка, асабліва, калі справа дойдзе да бязлітаснага прымянення прынятых правіл: яны баяцца паслядоўнасці... І між тым, панове, прызнаюся вам адкрыта: на мяне жанчыны такога сорту робяць найманнейшае ўражанне... (Пры гэтых словах расказчык апаратнік шлянку вады.— Глупства, глупства!— падумаў я, гледзячы на яго круглы падбародак:— на цябе, мой дружа, нішто ў свеце не робіць «найманнейшага ўражання»...)

Пётр Фёдаравіч прадаўжаў:— Панове, я веру ў кроў, у пароду. У Ользе Іванаўне было больш крыві чым, напрыклад, у нарачонай яе сястрыцы— Наталлі. У чым-жя праяўлялася гэта «кроў», запытаецце вы ў мяне?— ды ва ўсім: у абрысах рук, губ, у гукі голосу, у позірку, у паходцы, у прычосцы,— у складках сукенкі, нарэшце. Ва ўсіх гэтых бяздзелках захоўвалася штосьці асаблівае, хоць я павінен прызнацца, што тая... як-бы сказаць?... *найменшія відавочныя бакі*

дасталася на долю Ольгі Іванаўны, не прыцягнула-б увагі Васіля, калі-б ён сустрэўся з ёю ў Пецербургу. У вёсцы-ж, у глушы, яна не толькі ўзбудзіла яго ўвагу—але і нават на-огул была адзінай прычынай той перамены, аб якой я гава-рыў вышэй.

Мяркуйце самі: Васіль Іванавіч любіў цешыцца жыццём; ён не мог не нудзіцца ў вёсцы; браты яго былі добрыя хлапцы, але вельмі аблежаваныя людзі: ён нічога не меў агульнага з імі; сястра яго Наталля на працягу трох год прыжыла са сваім мужам чэцвера дзяцей; паміж ёй і Васілом было цэлае бяздонне... Анна Паўлаўна хадзіла ў царкву, малілася, пасціла і рыхтавалася да смерці. Заставалася адна Ольга, свежая, баязлівая, міленьская дзяўчынка... Васіль яе перш не заўважыў... ды хто-ж звяртае ўвагу на выхаванку, на сірату, на прыёмную?.. Аднойчы, у самым пачатку вясны, ішоў ён па садзе і палачкай збіваў галоўкі цыкорыя, гэтых недарэчненькіх жоўтых кветачак, якія ў такім мностве першыя паяўляюцца на ледзь зелянеючых лугах.—Ён гуляў па садзе перад домам, падняў галаву— і ўбачыў Ольгу Іванаўну.—Яна сядзела бокам ля акна і задуменна гладзіла паласатае кацянё, якое, мурлыкаючы і жмурачыся, прымай-стралася на яе каленях і з вялікай прыемнасцю падстаўляла свой носік вясенняму, ужо досьць яркаму сонцу. На Ользе Іванаўне была белая ранішняя сукенка з кароткімі рукавамі; яе голыя, бледнаружовыя, не зусім развітыя плечы і руکі дыхалі свежасцю і здароўем; невялікі чэпчык асця-рожна сціскаў яе густыя, мяккія, шаўковістыя завіткі; твар злёгку чырвонеў: яна нідаўна прачнулася. Яе тонкая і гнут-кая шыя так міла падавалася наперад; так чароўна неахайнá, так сарамліва адпачываў яе незадзягнуты стан, што Васіль Іванавіч (вялікі знаток!) мімаволі спыніўся і загледзеўся. Яму раптам прышло ў галаву, што ніварта пакідаць Ольгу Іванаўну ў яе першынствам невуцтве; што з яе можа з цягам часу атрымаша надзвычай міная і ветлівая жанчына. Ён падкраўся да акна, прыпадняўся на цыпкі і моўчкі пацала-ваў белую і гладкую руку Ольгі Іванаўны крыху ніжэй лок-ця. Ольга закрычала і ўсхапілася, кацянё наставіла хвост і саскочыла ў сад. Васіль Іванавіч з усмешкай прытрымаў яе за руку... Ольга пачырвалася ўся да вушэй; ён пачаў жартаваць з яе сполаху... клікаў яе гуляць з сабою; але раптам Ольга Іванаўна заўважыла неакуратнасць свайго адзення— і «шпарчэй за шпарку лань» уцякла ў другі пакой.

У той-же самы дзень Васіль адправіўся да Рагачовых.

Ён раптам павесялеў і прасвятлеў духам. Васіль не пакахаў Ольгу, не!—словам «каханне» жартаваць не трэба... Ён знайшоў сабе занятак, паставіў сабе задачу і радаваўся радасцю дзейнага чалавека. Ён і не ўспомніў аб tym, што яна—выхаванка яго мацеры, нявеста другога; ён ні на адзін момант не ашукваў сябе; ён вельмі добра ведаў, што ёй не быць яго жонкай. Магчыма, яму дароўвала страсць—праўда, не ўзвышаная, не высокародная, але, усё-такі, досьць моцная і пакутлівая страсць. Зразумела, ён закахаўся не як дзіця; ён не аддаваўся няпэўным захапленням; ён добра ведаў, чаго ён хацеў і да чаго ён імкнуўся.

Васіль Іванавіч у поўнай меры ўладаў здольнасцю ў самы кароткі час прывучыць да сябе другога, нават прадузялага або баязлівага чалавека. Ольга хутка перастала дзічыца яго. Васіль Іванавіч увёў яе ў новы свет. Ён выпісаў для яе клавікорды, вучыў яе музыцы (ён сам добра іграў на флейце), чытаў ёй кнігі, доўга размаўляў з ёю... Галава закружылася ў беднай стэпнячкі. Васіль зусім пакарыў яе. Ён умёў гаварыць з ёю аб tym, што да гэтага часу ёй было чужым, і гаварыў мовай ёй зразумелай. Ольга патроху асмельвалася выказваць яму свае пачуцці; ён дапамагаў ёй, падказваў ёй слова, якіх яна не знаходзіла, не запалохваў яе; то стрымліваў, то заахвочваў яе парывы... Васіль займаўся яе выхаваннем не з бескарыслівага жадання разбудзіць і развіць яе здольнасці: ён, проста, хацеў яе некалькі наблізіць да сябе, і знаў пры гэтым, што неспрактыкаваную, баязлівую, але самалюбownую дзяяўчыну лягчэй зaintryгаваць розумам, чым сэрцам. Калі-б Ольга была нават істотай незвычайнай, Васіль ніяк не мог-бы гэтага заўважыць, таму што ён абыходзіўся з ёю, як з дзіцем; але вы ўжо ведаеце, панове, што ў Ольгі асабліва выдатнага нічога не было. Васіль стараўся, па магчымасці, дзейнічаць на яе ўяўленне, і часта вечарам яна ішла ад яго з такім віхрам новых вобразаў, слоў і думак у галаве, што не магла заснуть да раницы, і, тужліва ўздыхаючи, бесперапынна прыкладала гарачыя шчокі да халодных падушак, або ўставала, падыходзіла да акна, і палахліва і прагна глядзела ў цёмную далечыню. Васіль напаўняў кожны міг яе жыцця; ні аб кім іншым яна думаць не магла. Рагачова хутка яна перастала нават заўважаць. Васіль, як чалавек лоўкі і хітры, пры яго прысутнасці не гаварыў з Ольгай; але або смяшыў яго самога да слёз, або пачынаў якую-небудзь шумную гульню, прагулку конна, катанне ўночы па рацэ з факеламі і музыкай—адным словам, не даваў

апамятаца Паўлу Апанасавічу. Аднак, не гледзячы на ўсю лоўкасць Васіля Іванавіча, Рагачоў смутна адчуў, што ён, жаніх і будучы муж Ольгі, як быццам стаў для яе чужым чалавекам... але з прычыны бясконцай сваёй дабраты баяўся засмуціць яе дакорам, хоць сапраўды какаў яе і даражыў яе прывязанасцю. Калі яны былі адны, ён не ведаў, што загварыць і толькі стараўся ўсяляк прыслугоўваць. Мінула два месяцы. У Ользе знікла, нарэшце, усякая самастойнасць, усякая воля; слабы і маўклівы Рагачоў не мог быць ёй апорай; яна нават не хацела працівіца пяшчотнісці і з заміраючым сэрцам безумоўна аддалася Васілю.

Ольга Іванаўна, напэўна, спазнала тады радасць кахання, але не надоўга. Хоць Васіль—не маючы іншага занятку—не толькі не кінуў яе, але нават прывязаўся да яе і клапатліва яе песьціў, але сама Ольга да такой ступені разгубілася, што нават у каханні не знаходзіла вялікага шчасця і ўсё-такі не магла адварвацца ад Васіля. Яна стала ўсяго баяцца, не асмельвалася думаць; не размаўляла ні аб чым; перастала чытаць, нуда яе грызла. Іншы раз удавалася Васілю прывесці яе ў захапленне і прымусіць забыцца аб усіх і ўсім, але на другі-ж дзень ён заставаў яе бледнай, маўклівай, з пахаладзелымі рукамі, з недарэчнай усмешкай на губах... Надышоў досыць нялёгкі час для Васіля; але ніякія ціжкасці запалохаць яго не маглі. Ён увесе сканцэнтраваўся, як спрактыкаваны ігрок. Ён ніколікі не мог давяраць Ользе Іванаўне: яна заўсёды здраджвала сабе, бляднела, чырванела, і плацала... яе новая роля была ёй не пад сілу. Васіль працаваў за дваіх; у яго буйнай і шумнай весялосці толькі спрактыкаваны назіральнік мог бы заўважыць нервовую напружанасць; ён іграў братамі, сёстрамі, Рагачовымі, суседзямі, суседкамі—як пешкамі: вечна быў пільным, не траціў ніводнага позірку, ніводнага руху, хоць злаваўся бесклапотнейшым чалавекам; кожную раніцу ўступаў у бітву, і кожны вечар атрымліваў перамогу. Яму ніколікі не была цяжкай такая страшная дзейнасць; спаў чатыры гадзіны ў суткі, еў вельмі: мала і быў здаровы, свежы і вясёлы. Між тым, дзень вяселля набліжаўся; Васіль паспев пераканаць самога Паўлу Апанасавіча ў неабходнасці алтэрмінавання; затым паслаў яго ў Москву за пакупкамі, а сам перапісваўся з пецербургскім сябрамі. Ён клапаціўся не столькі з-за таго, што шкадаваў Ольгу Іванаўну, колькі з-за таго, што любіў клопаты і трывогі... Прыйм—Ольга Іванаўна пачала яму надакучаць, і ён ужо не раз, пасля шалёнага выбуху страсці, паглядаў

на яе, як бывала на Рагачова. Лучынаў заўсёды быў загадкай для ўсіх; у самай халоднасці яго няўмольнай души выадчували прысутнасць дзіўнага, амаль паўднёвага полымя, і ў самым шалённым разгары страсці ад гэтага чалавека веяла холадам.—Пры іншых, ён, як і раней, падтрымліваў Ольгу Іванаўну; але сам-на-сам ён гуляў з ёю як кот з мышкой, або палохаў яе сафізмамі або цяжка і ядавіта нудзіўся, або, нарэшце, зноў кідаўся да яе ног, захапляў яе, як віхор трэску... і не прыкідваўся тады закаханым... але сапраўды сам заміраў...

Аднойчы, досьць позна ўвечары, Васіль сядзеў адзін у сябе ў пакой і ўважліва перачытваў апошнія, атрыманыя ім з Пецербурга пісъмы—як раптам дзвёры ціхен'кага заскрыпелі, і ўвайшла Палашка, пакаёўка Ольгі Іванаўны.

— Што табе трэба?—досьць злосна запытаўся ў яе Васіль.

— Паненка просяць вас да сябе.

— Цяпер не магу. Ідзі... Ну, што-ж ты стаіш?—прадаўжаў ён, убачыўши, што Палашка не выходзіла.

— Паненка загадала сказаць, што вельмі, значыцца, патрэбна.

— Да што там такое?

— Самі ўбачыце...

Васіль устаў, з прыкрасцю кінуў пісъму ў скрынку і пайшоў да Ольгі Іванаўны. Яна сядзела адна, у кутку,—бледная і нерухомая.

— Што вы хацелі?—запытаўся ён не зусім ветліва.

Ольга паглядзела на яго, і, уздрыгваючыся, закрыла вочы.

— Што з вамі? што з табой, Ольга?

Ён узяў яе за руку... Рука Ольгі Іванаўны была халодная як лёд... Яна хацела загаварыць... і голас яе замёр. Беднай жанчыне не заставалася ніякага сумнення наконт свайго становішча.

Васіль крыху збянтэжыўся. Пакой Ольгі Іванаўны знаходзіўся на адлегласці двух кроکаў ад спальні Анны Паўлаўны. Васіль асцярожна падсеў да Ольгі, цалаваў і грэў яе руки, шэнтам угаварваў яе. Яна слухала яго, і моўчкі—злёгку ўздрыгвала. У дзвярах стаяла Палашка і паціхеньку выцірала слёзы. У суседнім пакой цяжка і мерна стукаў маятнік, і чулася дыханне спячага. Здрантвенне Ольгі Іванаўны вылілася, нарэшце, у слёзы і глухі плач. Слёзы—што навальніца: пасля іх чалавек заўсёды цішэе. Калі Ольга Іванаўна

супакоілася крыху і толькі зрэдку, сударгава ўсхліпвала, як дзіця, Васіль стаў перад ёю на калені і ласкамі, пышчотнымі абяцаннямі супакою яе зусім, даў ёй напіцца, паклаў яе спаць і пайшоў. Усю ноч ён не раздзяваўся, напісаў два-тры пісьмы, спаліў дзве-тры паперы, дастаў залаты медальён з партрэтам жанчыны чорнабровай і чорнавокай, з тварам сладастрасным і смелым, доўга разглядаў яе рысы і ў задуменні хадзіў па пакоі. У другую раницу, п'ючи чай, ён з надзвычайнім нездаволеннем убачыў пачырванелія, распухлыя вочы і бледны, устрывожаны твар Ольгі. Пасля снедання ён прапанаваў ёй праісціся з ім па садзе. Ольга пайшла за Васілем, як паслухмяная авечка. Калі-ж гадзіны праз дзве, яна вярнулася з саду—яна была страшэнна бледная; яна сказала Анне Паўлаўне, што ёй нездаровіца, і злегла ў пасцель. У часе прагулкі Васіль з пакорлівым раскаяннем абвясціў ёй, што ён тайна жанаты—ён быў такі-ж халасцяк, як я. Ольга Іванаўна не страціла прытомнасці—траціць прытомнасць толькі на сцэне; але раптам акамянела, хоць сама не толькі не спадзявалася выйсці за Васіля Іванавіча, але нават неяк баялася аб гэтым думаньці. Васіль пачаў ёй даказваць неабходнасць разлуکі з ім і жаньцьбы з Рагачовым. Ольга Іванаўна глядзела на яго з нямым жахам. Васіль гаварыў халодна, дзельна, грунтоўна; вінаваціў сябе, каяўся—але скончыў усе свае разважанні наступнымі словамі: «што прайшло, таго не вернеш, трэба дзейнічаць». Ольга разгубілася зусім; ёй было страшна, сорамна; смутная, цяжкая распач авалодала ёю; яна жадала смерці—і са смуткам чакала рашэння Васіля.

— Трэба ва ўсім прызнацца матулі,—сказаў нарэшце ён. Ольга памярцвела; ногі ў яе падкасліся.

— Не бойся, не бойся,—цвярдзіў Васіль—павер мне, я цябе не пакіну... я ўсё ўладжу... спадзяваіся на мяне.

Бедная жанчына паглядзела на яго з любоўю... так, з любоўю, і глыбокай, хоць ужо безнадзейнай адданасцю.

— Я ўсё, усё ўладжу,—сказаў ёй на развітанне Васіль...— і апошні раз пацалаваў яе паҳаладзелія рукі...

У наступную-ж раніцу, Ольга Іванаўна толькі што ўстала з пасцелі—дзвёры яе адчыніліся... і Анна Паўлаўна з'явілася на парозе. Яе падтрымліваў Васіль. Моўчкі дабралася яна да крэсла і села моўчкі. Васіль стаў каля яе. Ен здаваўся спакойным; бровы яго ссунуліся і губы злёгку раскрыліся. Анна Паўлаўна, бледная, абураная, разгневаная, збіралася гаварыць, але голас здрадзіў ёй. Ольга Іванаўна з жудасцю

акінула позіркам сваю дабрадзейку — свайго любоўніка; страшэнна замерла ў ёй сэрца... яна з крыкам пала сярод пакоя на калені і закрыла сабе твар рукамі... «Дык праўда... праўда?» прашаптала Анна Паўлаўна, і нахілілася да яе... «Гавары-ж»—прадаўжалася яна, жорстка скапіўшы Ольгу за руку.

— Матухна!—пачуўся медны голас Васіля.—Вы абязалі мне не абражаць яе.

— Я хачу... прызнавайся-ж... прызнавайся... ці праўда-ж? праўда?

— Матухна... успомніце...—павольна прагаварыў Васіль.

Гэта адно слова моцна падзейнічала на Анну Паўлаўну. Яна прыхілілася да спінкі крэсла і заплакала.

Ольга Іванаўна ціхен'ка падняла галаву і хацела кінуцца ў ногі старой, але Васіль стрымаяў яе, падняў і пасадзіў на другое крэсла. Анна Паўлаўна прадаўжалася плакаць і шаптаць няскладныя слова...

— Паслухайце, матухна,—загаварыў Васіль:—не надрывайце сябе! бядзе дапамагчы яшчэ можна... Калі Рагачоў...

Ольга Іванаўна ўздрыгнулася і выпрасталася.

— Калі Рагачоў,—прадаўжаў Васіль, многазначна зірнуўшы на Ольгу Іванаўну:—уявіў, што можа беспакарана зняславіць чэсную сям'ю...

Ользе Іванаўне стала страшна.

— У мایм доме,—прастагнала Анна Паўлаўна.

— Супакойцеся, матухна. Ён скарыстаў яе нявопытнасць, яе маладосць, ён... вы нешта хочаце сказаць?—дадаў ён, убачыўшы, што Ольга парываецца да яго.

Ольга Іванаўна звалілася ў крэсла.

— Я зараз еду да Рагачова. Я прымушу яго жаніцца сёння-ж. Будзьце ўпэўнены, я не дазволю яму насміхацца над намі...

— Але... Васіль Іванавіч... вы... — прашаптала Ольга.

Ён доўга і холадна паглядзеў на яе. Яна змоўкла зноў.

— Матухна, дайце мне слова не турбаваць яе да майго прыезду. Паглядзіце—яна ледзь жывая. Ды і вам трэба адпачыць. Верце мне: я адказваю за ўсё; ва ўсякім выпадку, пачакайце майго звароту. Паўтараю вам—не мучце ні яе, ні сябе—і паверце мне.

Ён падышоў да дзвярэй і спыніўся.

— Матухна,—сказаў ён:—пойдзем са мною, пакіньце яе адну, прашу вас.

Анна Паўлаўна ўстала, падышла да абраза, да самай

зямлі пакланілася і ціха пайшла за сынам. Ольга Іванаўна моўчкі і нерухома праводзіла яе вачыма. Васіль хуценька вярнуўся, скапіў яе за руку, шапнуў ёй на вуха: «паверце мне і не выдайце нас», — і адразу ж вышаў ад яе... «Бурс'ё», закрычаў ён, спускаючыся шпарка ўніз па лесвіцы.— «Бурс'ё!..»

Праз чвэрць гадзіны ён ужо сядзеў у каламажцы са сваім слугом.

У гэты дзень старога Рагачова не было дома. Ён паехаў у павятовы горад купляць мухаяру на кафтаны сваім чалядзінцам. Павел Апанасавіч сядзеў у сябе ў кабінече і разглядаў калекцыю палінальных матылькоў. Прыўняўшы бровы і выцягнуўшы губы, ён асцярожна пераварочваў шпількай крохкія крыльцы «научнога сфінкса», як раптам адчуў у сябе на плячи невялікую, але цяжкую руку. Ён азірнуўся—перад ім стаяў Васіль.

— Добры дзень, Васіль Іванавіч,—прагаварыў ён не без некаторага здзіўлення.

Васіль паглядзеў на яго і сеў перад ім на крэсла.

Павел Апанасавіч усміхнуўся было...ды зірнуў на Васіля, апусціўся, раскрыў рот і склаў рукі.

— А скажыце вось, Павел Апанасавіч,—загаварыў раптам Васіль:—ци хутка вы маецце намер згуляць вяселейка?

— Я?.. хутка... вядома...я, з майго боку... між іншым, як вы і ваша сястрыца...я, з майго боку, гатоў хоць заўтра.

— Цудоўна, цудоўна. Вы чалавек надта нецярпілы, Павел Апанасавіч.

— Як гэта?

— Слухайце,—дадаў Васіль Іванавіч, устаючы:—Я ўсё ведаю; вы мяне разумееце, і я вам загадваю без адкладу, заўтра-ж ажаніцца з Ольгай.

— Чакайце, чакайце, аднак,—запярэчыў Рагачоў, не устаючы з месца:—вы мне загадваеце? Я сам шукаў рукі Ольгі Іванаўны, і мне няма чаго загадваць... признаюся, Васіль Іванавіч, я вас штосьці не разумею.

— Не разумееш?

— Не, дапраўды, не разумею.

— Абяцаеш ты мне жаніцца з ёю заўтра-ж?

— Дык скажыце-ж, Васіль Іванавіч, ці не самі вы неаднаразова адкладалі наша вяселле? Без вас яно даўно-б ужо адбылося. І цяпер я і не думаю адмаўляцца. Што-ж

гэта азначаюць вашы пагрозы, вашы настойлівия патрабаванні?

Павел Апанасавіч выцер пот з твара.

— Пі даеш ты мне слова? гавары: даеш ці не?—паўтарыў з расстаноўкай Васіль.

— Калі ласка...даю, але...

— Добра. Памятай-жа... Яна ва ўсім прызналася.

— Хто прызналася?

— Ольга Іванаўна.

— Ды ў чым прызналася?

— Ды што вы перада мной прытвараецца, Павел Апанасавіч? Я-ж вам не чужы, можа.

— У чым я прытвараюся? Я вас не разумею, не разумею, зусім не разумею. У чым магла Ольга Іванаўна прызнацца?

— У чым? Вы мне надаелі! Вядома ў чым...

— Забі мяне бог...

— Не, я цябе заб'ю—калі ты яе замуж не возьмеш... разумееш?

— Як!.. —Павел Апанасавіч усхапіўся і спыніўся перад Васілём.—Ольга Іванаўна, вы кажаце...

— Спрытны, браток, ты, спрытны, трэба сказаць;—  
Васіль з усмешкай патрапаў яго па плячы:—дарма, што  
з выгляду спакойны.

— Божа, мой божа!.. Вы мяне з разуму зводзіце... Што  
вы хочаце сказаць, растлумачце, будзьце ласкавы!

Васіль нагнуўся да яго і шапнуў яму штосьці на вуха.

Рагачоў закрычаў.—Як?.. я?

Васіль тупнуў нагой.

— Ольга Іванаўна? Ольга?

— Так... ваша нявеста...

— Мая нявеста... Васіль Іванавіч... яна... яна... ды я-ж яе  
і знаць не хачу,—закрычаў Павел Апанасавіч.—Бог з ёю  
зусім! за каго вы мяне лічыце? Ашукаць мяне—мяне ашу-  
каць...Ольга Іванаўна, не грэх вам, не сорамна вам. (Слёзы  
пырснулі ў яго з вачэй.) —дзякую вам, Васіль Іванавіч,  
дзякую... А я яе і знаць цяпер не хачу! не хачу! не хачу!  
і не гаварыце... Ах, бацихны мae!—вось да чаго я дажыўся!  
Добра-ж, добра!

— Годзе вам дзяцініцца,—заўважыў спакойна Васіль  
Іванавіч.—Памятайце, вы мне далі слова: заўтра вяселле.

— Не, гэтаму не бытавы! Што вы, Васіль Іванавіч, зноў такі скажу вам — за каго вы мяне лічыце? многа гонару:шчыра дзякуем. Прабачце.

— Як хочаце! — запярэчыў Васіль. — Даставайце шпагу.

— Як шпагу... навошта шпагу?

— Навошта? А вось на што.

Васіль выняў сваю французскую тонкую, гнуткую шпагу і крыху сагнуў яе аб падлогу.

— Вы хочаце... са мной... біцца?

— Іменна.

— Але, Васіль Іванавіч, будзьце ласкавы, зразумейце маё становішча! Як-ж я магу, падумайце самі, пасля таго, што вы мне сказалі... Я сумленны чалавек, Васіль Іванавіч, я дваранін.

— Вы дваранін, вы сумленны чалавек,— дык будзьце ласкавы са мною біцца.

— Васіль Іванавіч!

— Вы, здаецца, палохаецца, пан Рагачоў?

— Я зусім не палохаюся, Васіль Іванавіч. Вы думалі за палохаць мяне, Васіль Іванавіч. Вось, моў, я яго напужаю, ён і струсішь, на ўсё адразу-ж і згодзішца... Не, Васіль Іванавіч, я такі-ж дваранін, як і вы, хоць сталічнага выхавання і не атрымаў, сапраўды, і запалохаць вам мяне не ўласца, прабачце.

— Вельмі добра, — запярэчыў Васіль: — дзе-ж ваша шпага?

— Ярошка! — закрычаў Павел Апанасавіч.

Увайшоў чалавек.

— Дастань мне шпагу — там — ты ведаеш, на гары... хутчэй... — Ярошка вышаў. Павел Апанасавіч раптам надзвычай пабялеў, спышаючыся зняў шлафрок, надзеў кафтан рыжага колеру з стразавымі вялікімі гузікамі... наматаў на шию гальштук... Васіль глядзеў на яго і перабіраў пальцамі правай руکі.

— Дык што-ж? біцца нам, Павел Апанасавіч?

— Біцца, дык біцца,— запярэчыў Рагачоў і паспешна зашпіліў камзол.

— Гэй, Павел Апанасавіч, паслухай маёй парады: жаніся... што табе.... А я, павер мне...

— Не, Васіль Іванавіч,— перапыніў яго Рагачоў. — Вы мяне, я ведаю, або заб'еце, або пакалечыце: але чэсці сваёй я траціць не буду; паміраць дык паміраць.

Ярошка ўвайшоў і дрыжачымі рукамі падаў Рагачову старэнкую шпагу ў скураных, патрэсканых ножнах. У той час усе дваране наслі шпагі, калі пудрыліся; але стэпавыя памешчыкі пудрыліся разы два ў год. Ярошка адышоў да дзвярэй і заплакаў. Павел Апанасавіч выштурхнуў яго з пакоя.

— Аднак, Васіль Іванавіч,— заўважыў ён з некоторым замышшаннем:— я не могу цяпер з вамі біцца: дазвольце адкласці нашу дуэль да заўтра; бацькі няма дома; ды і справы мае, на ўсякі выпадак, трэба ўпарадкаваць.

— Вы, як я бачу, зноў пачынаецце палохацца, міласцівы гасудар.

— Не, не, Васіль Іванавіч; але падумайце самі...

— Паслушайце,—закрычаў Лучынаў:—вы мяне з цярпення выводзіце... Або дайце мне слова неадкладна жаніцца, або біцесь... або я вас прыб'ю палкай як труса, разумееце?

— Пойдзем у сад,— адказаў праз зубы Рагачоў.

Але раптам дзверы адчыніліся, і старая няня Яфімаўна, з распушчанымі валасамі, ускочыла ў пакой, пала перад Рагачовым на калені, скапіла яго за ногі...

— Баценка ты мой!— закрычала яна:— дзіцятка ты маё... што-ж ты надумаўся? не загубі нас гаротных, баценька! Ды ён-жа цябе заб'е, галубочак ты мой! Ды загадай-жа нам толькі, загадай, мы яго свавольніка гэтага, шапкамі закідаем... Павел Апанасавіч, дзіцятка ты маё, пабойся бога!

У дзвярах паказалася многа бледных і ўстрывожаных твараў... паказалася нават рыжая барада старасты...

— Пусці мяне, Яфімаўна, пусці!— прамармытаў Рагачоў.

— Не пушчу, родненькі, не пушчу. Што ты гэта, баценька, што ты? Ды што-ж скажа Апанас Лукіч вось? Ды ён нас усіх на той свет загоніць... А вы што стаіце? Вазьміце вось няпрошанага госця пад руکі, дый выправадзіце яго вон з дому, каб і духу яго не было.

— Рагачоў!— грозна крыкнуў Васіль Іванавіч.

— Ты звар'яцела, Яфімаўна, ты мяне ганьбіш...— прагаварыў Павел Апанасавіч.— Ідзі, ідзі сабе з богам, і вы ідзіце адсюль, чуеце?..

Васіль Іванавіч шпаркімі крокамі падышоў да расчыненага акна, дастаў невялікі срэбраны свісток—сціху свіснуў... Бурс'е адазваўся непадалёку. Лучынаў адразу ж зварнуўся да Паўла Апанасавіча.

— Чым-жа гэта камедыя скончыцца?

— Васіль Іванавіч, я прыеду да вас заўтра — што мне рабіць з гэтай звар'яцелай бабай...

— Э! ды бачу я, з вамі няма чаго доўга гаварыць,— сказаў Васіль і падняў хутка трасціну...

Павел Апанасавіч рвануўся, адштурхнуў Яфімаўну, схапіў шпагу і кінуўся праз другія дзвёры ў сад.

Васіль рынуўся ўслед за ім. Яны ўбеглі абодва ў драўляную альтанку, хітра размаляваную на кітайскі манер, замкнуліся і выхаплі шпагі. Рагачоў калісьці наўчаваўся фехтаванню; але цяпер ледзь здолеў зрабіць выпад як належыць. Шпагі перакрыжаваліся. Васіль відавочна гуляў шпагай Рагачова. Павел Апанасавіч задыхаўся, бляў і спалохана глядзеў у твар Лучынаву. Між тым у садзе чуліся крыкі; натоўп народа бег да альтанкі. Раптам Рагачоў пачаў прарэзлівы старэчы лямант... ён пазнаў голас бацькі. Апанас Лукіч, без шапкі, з раскудлачанымі вала-самі, бег наперадзе ўсіх, у роспачы махаючы рукамі...

Моцным і нечаканым паваротам клінка выбіў Васіль шпагу з рукі Паўла Апанасавіча.

— Жаніся, браток,— сказаў ён яму:— досьць табе дурня стройца!

— Не жанюся,— прашаптаў Рагачоў, заплюшчыў вочы і ўвесь затросся.

Апанас Лукіч пачаў стукаць у дзвёры альтанкі.

— Не хочаш?— закрычаў Васіль.

Рагачоў паківаў адмоўна галавой.

— Ну, дык чорт-жа цябе бяры!

Небарақа Павел Апанасавіч паваліўся мёртвы: шпага Лучынава ўваткнулася яму ў сэрца... дзвёры затрашчэлі, стары Рагачоў уварваўся ў альтанку, але Васіль паспей ужо выскачыць праз акно...

Праз дзве гадзіны ўвайшоў ён у пакой Ольгі Іванаўны... Яна з жахлівасцю кінулася яму насустрач... Ен моўчкі пакланіўся ёй, выняў шпагу і пракалоў на месцы сэрца... партрэт Паўла Апанасавіча. Ольга закрычала і ў непрытом-

насці кінулася на падлогу... Васіль пайшоў да Анны Паўлаўны. Ён застаў яе ў абразнай.—«Матухна»,—прагаварыў ён:—«мы адпомшчаны».—Бедная старая ўздрыгнула і пра-даўжала маліца.

Праз тыдзень Васіль паехаў у Пецербург — і праз два гады вярнуўся ў вёску, разбіты паралічам, без мовы. Ён ужо не застаў жывымі ні Анны Паўлаўны, ні Ольгі — і памёр неўзабаве сам на руках у Юдзіча, які карміў яго як дзіця і адзін умеў разумець яго няскладны лепет.

1845 г

## ПАЕЗДКА Ў ПАЛЕССЕ

### ПЕРШЫ ДЗЕНЬ

Выгляд велізарнага, увесь небасхіл абдымоначага, бору, выгляд «Палесся» напамінае выгляд мора. І ўражанні ім узбуджаюца тыя-ж; тая-ж першабытная, некранутая сіла рассцілаецца шырока і дзяржаўна перад тварам гледача. З нетры векавых лясоў, з бессмяротнага лона вод падымаецца той-же голас: «Мне няма да цябе справы,—гаворыць прырода чалавеку:—я царую, а ты клапаціся аб тым, каб не памерці». Але лес аднастайнейшы і сумнейшы за мора, асабліва сасновы лес, заўсёды аднолькавы і амаль бясшумны. Мора грозіць і лашчыць, яно іграе ўсімі фарбамі, гаворыць усімі галасамі; яно адлюстроўвае неба, ад якога таксама вее вечнасцю, але вечнасцю як быццам нам нечужой... Нязменны, змрочны бор панура маўчиць або вые глуха—і калі бачыш яго яшчэ глыбей і непераможнай пранікае ў сэрца людское ўсведамленне нашай нікчэмнасці. Цяжка чалавеку, істоце адзінага дня, учора нарэджанаму і ўжо сёння асуджанаму на смерць, цяжка яму зносіць халодны, безудзельна накірованы на яго позірк вечнай Ізіды; не адны смелія надзеі і мары маладосці прыміраюцца і гаснуць у ім, ахопленыя ледзяным дыханнем стыхій; не—уся душа яго нікне і замірае; ён адчувае, што апошні з яго братоў можа знікнуць з твара зямлі—і ні адна іголка не здрыганаецца на гэтых галінах; ён адчувае сваю адзіноту, сваю слабасць, сваю выпадковасць—і з таропкім, тайным сполахам вяртаецца ён да дробных клопатаў і прац жыцця; яму лягчэй на гэтым свеце, ім самім створаным, тут ён дома, тут ён асмельваецца яшчэ верыць у сваё значэнне і ў сваю сілу.

Вось якія думкі прыходзілі мне ў галаву некалькі год таму назад, калі, стоячы на ганку пастаялага дворыка,

пабудаванага на беразе балоцістай рэчкі Расеты, упершыню я ўбачыў Палессе. Доўгімі суцэльнымі ўступамі разбягаліся перада мною сінеочая грамады хвойнага лесу; сям-там толькі стракацелі зялёнімі плямамі невялікія бярозавыя гаі; увесь кругазор быў ахоплен борам; нідзе не бледла царква, не святлелі палі — усё дрэвы ды дрэвы, усё зубчатыя верхавіны і тонкі, цымяны туман, вечны туман Палесся вісеў у далечыні над імі. Не лянатою, гэтай нерухомасцю жыцця, не, адсутнасцю жыцця, нечым мёртвым, хоць і велічным, веяла мне з усіх краёў небасхілу; памятаю, вялікія белыя хмары плылі міма, ціха і высока, і гарачы летні дзень ляжаў нерухома на маўклівай зямлі. Чырванаватая вада ракі слізгала без плёску паміж густымі чаротамі; на дне яе смутна віднеліся круглыя ўзгорачкі іглістага моху, а берагі то знікалі ў болотнай ціне, то рэзка бялелі рассыпчатым дробным пяском. Міма самага дворыка ішла павятовая, утоптаная дарога.

На гэтай дарозе, праста насупраць ганка, стаяў воз, нагружаны карабамі і скрынкамі. Уласнік яго — хударлявы мешчанін з ястребіным носам і мышынымі вочкамі, згорблены і кульгавы, запрагаў у яго свайго, таксама кульгавага, коніка, гэта быў гандляр пернікамі, які прабіраўся на Карабеўскі кірмаш. Рантам паказалася па дарозе некалькі людзей; за імі пацягнуліся другія.. нарэшце, паваліў цэлы натоўп; ва ўсіх былі палкі ў руках і клункі за плячымі. Па іх хадзе, стомленай і развалістай, па загарэлых тварах відаць было, што яны ішлі здалёку; гэта юхнаўцы, капачы, вярталіся з заработкаў. Стары гадоў сямідзесяці, увесь белы, здавалася, верхаводзіў імі; ён зредку паварачваўся назад і спакойным голасам падганяў адстающих. «Но, но, но, хлопцы, — гаварыў ён:—но-о». Усе яны ішлі моўчкі, у нейкай важнай цішыні. Адзін вось толькі, ніzkага росту і з выгляду злосны, у расхлістаным кашуху, у авечай шапцы, насунутай на самыя вочы, парадаўшыся з гандляром пернікаў, рагтам запытаўся ў яго:

— Колькі каштуе пернік, штукар?

— Гледзячы які пернік, ласкавы чалавек, — запярэчыў тонкім галаском азадачаны гандляр. — Ёсьць і па капейцы, а то і грош даць трэба. А ці ёсьць грош у кашальку?

— Ды ад яго, бадай, у жываце прасалодзіць,—запярэчыў кажух і адышоў ад воза.

— Паспяшайце, хлопцы, паспяшайце! — пачуўся голас старога: — да начлега далёка.

— Неадукаваны народ,—прагаварыў, скоса зірнуўшы на

мяне, гандляр пернікамі, як толькі ўвесь натоўп праваліў міма:—хіба гэта яда для іх?

І наспех запрогшы свайго коніка, спусціўся ён да рэчкі, на якой віднеўся маленьki бярвенчаты паром. Мужчына, у белым войлачным «шлыку» (звычайнай палескай шапцы), вышаў з нізкай зямлянкі яму насустрach і пераправіў на супроцьлеглы бераг. Воз папоўз па разбітай няроўнай дарозе, зредку папісваючы адным колам.

Я пакарміў коней—і таксама пераправіўся. Працягнуўшыся вярсты са дзве балоцістым лугам, узбраўся я, нарэшце, па вузкай гаці ў прасеку лесу. Тарантас няроўна заскакаў па круглых бярвенцах; я вылез і пайшоў пехатою. Коні ішлі дружным крокам, фыркаючы і адмахваючыся галовамі ад камароў і мошак. Палессе прыняло нас у свае нетры. На ўскрайне, бліжэй да лугу, раслі бярозы, асіны, ліпы, клёны і дубы: пасля яны сталі радзея трапляцца, суцэльнай сцяной насунуўся густы ельнік; далей зачырванелі голыя ствалы хвойніку, а там зноў пацягнуўся змешаны лес, які зарос знізу кустамі арэшніку, чарэмхі, рабіны і буйнымі сочнымі травамі. Сонечныя прамені ярка асвятлялі верхавіны дрэў і, рассыпаючыся па галінах, толькі дзе-ні-дзе дасяглі да зямлі пабляднёшымі палосамі і плямамі. Птушак амаль што не было чуваць—яны не любяць вялікіх лясоў; толькі час-ад-часу чуўся пануры, трохразовы вокліч улота, ды злосны крык арэхаўкі або сойкі; маўклівая, заўсёды адзінокая сіаваронка пералятала цераз прасеку, пабліскуючы блакітам сваіх прыгожых пер'яў. Іншы раз дрэвы радзелі, расступаліся, наперадзе святлела, тарантас выязджаў на расчышчаную пясчаную паляну; рэдзенькая жыта расло на ёй загонамі, бяшумна калышучы сваімі бледнымі каласкамі; у баку цымнелася старая каплічка з пакрыўленым крыжам над студняй; нябачная крынічка мірна журчэла пераліччатымі і гулкімі гукамі, як бышам зліваючыся ў парожнюю бутэльку; а там нечакана дарогу перагарджала бяроза, якая нядаўна звалілася, і лес стаяў навокал да таго стары, высокі і дрымучы, што нават паветра здавалася спёртым. Месцамі прасека была ўся заліта вадой; з абодвух бакоў рассцілалася лясное балота, усё зялёнае і цёмнае, усё пакрытае чаратамі і дробным алешнікам; качкі ўзляталі панарна— і дзіўна было бачыць гэтых вадзяных птушак, якія так шпарка прамільгалі між соснамі.—«Га, га, га, га», нечакана ўздымаўся працяглы крык; гэта пастух гнаў статак цераз пералесак; бурая карова з вострымі ка-

роткімі рагамі шумна прабіралася праз кусты і спынілася, як укопаная, на краю прагаліны, уставіўши свае вялікія цёмныя очы на бягучага ўперадзе мяне сабаку; ветрык даносіў тонкі і моцны пах гарэлага дрэва; белы дымок распаўзаўся ўдалечыні круглымі струменьчыкамі па бледнасінім лясным паветры; як відаць, мужычок здабываў вугаль для шклянога завода або для фабрыкі. Чым далей мы ехалі, тым глушэй і цішэй станавілася навокал. У бары заўсёды ціха, толькі адбываецца—там, высока над галавою, нейкі доўгі і нудны шорах і стрыманы гул па верхавінах... Ездеш, ездеш, не перастае гэта вечная лясная гамонка, і патроху пачынае ныць сэрца, і хочацца чалавеку хутчэй выйсці на простор, на свято, хочацца яму ўздыхнуць поўнымі грудзьмі—і гняце яго гэта пахучая сырасць і гніль...

Вёрст пятнаццаць ехалі мы ступою, зредку рысцю. Мне хацелася завідна прыехаць у сяло Святое, якое знаходзіцца ў самай сярэдзіне лесу. Рэзы два сустрэліся мне мужычкі з надраным лыкам або з доўгімі бярвеннямі на вазах.

— Ці далёка да Святога? — запытаўся я ў аднаго з іх.

— Не, недалёка.

— А колькі?

— Ды вярсты тры будзе.

Прайшло гадзіны паўтары. А мы ўсё ехалі ды ехалі. Вось зноў заскрыпелі нагружаныя калёсы. Мужык ішоў з боку.

— Колькі, браток, засталося да Святога?

— Што?

— Колькі да Святога?

— Восем вёрст!

Сонца ўжо заходзіла, калі я, нарэшце, выбраўся з лесу і ўбачыў перад сабою невялікае сяльцо. Двароў з дваццацю ляпілася вакол старой, драўлянай, аднавежавай царквы з зялёным купалам і маленечкімі аckenцамі, якія ярка адсвечвалі ў бляску праменяў заходзячага сонца. Гэта было Святое. Я ўехаў у ваколіцу. Статаць, якія вяртаўся з пашы, нагнаў мой тарантас і з рыканнем, рохканнем і бляяннем прабег міма. Маладыя дзеёўкі, клапатлівія бабы сустракалі сваю жывёлу; белаголовыя хлапчуки гналіся з вясёлымі крыкамі за непаслухмінымі парасяятамі; пыл імчаўся ўздоўж вуліцы лёгкімі клубамі і, уздымаючыся вышэй, чырванеў.

Я спыніўся ў старасты, хітрага і разумнага «палеха», з тых палехаў, аб якіх гавораць, што яны на два аршыны пад зямлёю, бачаць. На другі дзень рана паехаў я ў драбінцы, у якую запрэглі пару таўстапузых сялянскіх коней, са старас-

тавым сынам і яшчэ адным селянінам, якога звалі Ягорам, на паляванне за глушцамі і арабкамі. Лес сінеў суцэльным кальцом па ўсяму kraю неба—дзесяцін дзвесце, не больш, лічылася ворнай зямлі вакол Святога; але да добрых месц прыходзілася ехаць вёрст сем. Стараставага сына звалі Кандратам. Гэта быў малады, русы і чырвонашчокі хлапчына, з добрым і спакойным выразам твара, услужлівы і гаваркі. Ён кіраваў коньмі. Ягор сядзеў са мною побач. Мне хочацца сказаць пра яго пару слоў.

Ён лічыўся лепшым паляўнічым ва ўсім павеце. Усе месцы, вёрст на пяцьдзесят вакол, ён прайшоў удоўж і ўпоперак. Ён рэдка страляў па птушцы, бо нехапала пораху і шроту; але яму дастаткова ўжо было таго, што ён арабка падманіў, падмеціў тачок слонкі. Ягор славіўся як чалавек прайдзівы і «маўклівы». Ён не любіў гаварыць і ніколі не перавялічваў ліку знайдзенай дзічыны—рыса, рэдкая ў паляўнічым. Росту ён быў сярэдняга, хударлывы, твар меў выцягнены і бледны, вялікія, сумленныя очы. Усе рысы яго, асабліва губы, правільныя і заўсёды нерухомыя, дыхалі бестурботным спакоем. Ён усміхаўся злёгку і неяк унутр, калі выгаварваў слова—вельмі прыемнай была гэта ціхая ўсмешка. Ён не піў гарэлкі і старанна працаваў, але яму не шанцевала: жонка яго ўсё хварэла, дзеци паміралі; ён «забяднёў» і ніяк не мог справіцца. І то сказаць, заўзятасць да палявання не мужыцкая спраўа, і хто «са стрэльбай знаецца»—гаспадар дрэнны. Ці то ад заўсёднага праўдання ў лесе, тварам у твар з сумнай і строгай прыродай таго нелюдзімага kraю, ці з прычыны асаблівага складу і настрою душы, але толькі ва ўсіх руках Ягора заўважалася нейкая скромная важнасць, іменна важнасць, а не задумённасць—важнасць статнага аленя.. Ён на сваім вяку забіў сем мядзведзяў, падпільнаваўшы іх на «аўсах». У апошняга ён толькі на чацвертую ноч адважыўся стрэліць: мядзведзь усё не становіўся да яго бокам, а куля ў яго была адна. Ягор забіў яго напярэдадні майго прыезду. Калі Кандрат прывёў мяне да яго, я застаў яго на задворку; прысечышы перад вялізным зверам, ён выразаў з яго сала кароткім і тупым нажом.

— Якога-ж ты малайца паваліў!—заўважыў я.

Ягор падняў галаву і паглядзеў перш на мяне, а пасля на сабаку, які прыбег са мною.

— Калі на паляванне прыехалі, у Машном глушцы ёсць—

тры вывадкі, ды арабкоў пяць,—прагаварыў ён і зноў узяўся за сваю работу.

Вось з гэтым Ягорам ды з Кандратам я і паехаў у наступны дзень на паляванне. У момант пераехалі мы паляну, што акружала Святое, а выехаўшы ў лес, зноў пацягнуліся ступою.

— Вунь, віцюцень сядзіць,—загаварыў раптам, павярнуўшыся да мяне, Кандрат:—трэба было-б збіць.

Ягор паглядзеў у той бок, куды Кандрат паказваў, і нічога не сказаў. Да віютня было кроکаў сто, калі не больш, а яго і на сорак кроکаў не заб'еш: такая ў яго моц у пер'ях.

Яшчэ некалькі заўваг зрабіў словаахвотлівы Кандрат; але лясная цішыня нездарма ахапла і яго: ён змоўк. Толькі зредку перакідаючыся словамі, ды паглядваючы наперад, ды прыслухоўваючыся да сапення коней, дабраліся мы, на-рэшце, да «Машнога». Гэтым імем называўся вялікі сасновы лес, у якім дзе-ні-дзе раслі ёлкі. Мы злезлі; Кандрат уцягнуў калёсы ў куст, каб камары коней не кусалі. Ягор аглядуў курок стрэльбы і перахрысціўся: ён нічога не пачынаў, не перахрысціўся.

Лес, у які мы ўвайшлі, быў вельмі стары. Не ведаю, ці блукалі па ім татары, але рускія зладзеі або літоўскія людзі смутнага часу напэўна ўжо маглі хавацца ў яго глушы. У досыць значнай адлегласці ад другой уздымаліся магутныя сосны велізарнымі, крыху пакрыўленымі слупамі бледнажоўтага колеру; між імі стаялі, выцягнуўшыся ў струнку, другія, маладзейшыя. Зеленаваты мох, увесе усеяны жоўтымі і голкамі, пакрываў зямлю; дурніцы раслі густымі кустамі; моцны пах іх ягад, які нагадвае пах выхухалі, сціскаў дыханне. Сонца не магло прабіцца праз густую шапку сасновых галін; але ў лесе было ўсё-такі душна, і не цёмна; як буйныя кроплі поту, выступала і ціха паўзла ўніз цяжкая, празрыстая смала па грубой кары дрэў. Нерухомае паветра без ценю і без святла пякло твар. Усё маўчала; нават крокаў нашых не было чуваць: мы ішли па моху, як па дывану; асабліва Ягор рухаўся бяспумна, нібы цень; пад яго ногамі нават галінка не трашчала. Ён ішоў не спяшаючыся і зредку пасвістваў у пішчык; арабок хутка адклікнуўся і на маіх вачах шмыгнуў у густую ёлку; але дарэмна паказваў мне яго Ягор: як я ні напружваў свой зрок, а разгледзеши яго ніяк не мог; прышлося Ягору па ім стрэліць. Мы знайшлі таксама два вывадкі глушцоў; асцярожныя птушкі ўзляталі далёка, з цяжкім і рэзкім стукам; нам, аднак, удалося застрэліць трох маладых.

Ля аднаго майдана<sup>1)</sup>) Ягор раптам спыніўся і падазваў мяне.

— Мядзведзь вады хацеў дастаць,—сказаў ён, паказваючы на шырокую, свежую драпіну на самай сярэдзіне ямы, якая зарасла дробным мохам.

— Гэта след яго лапы?—запытаўся я.

— Яго; ды вада вось высаходла. На той сасне таксама яго след: па мёд лазіў. Як нажом прарэзаў, кіпцюрамі.

Мы прадаўжалі ісці ў самую гушчу лесу. Ягор толькі зрэдку паглядаўверх і шоў далей спакойна і самаўпэўнена. Я ўбачыў круглы, высокі вал, абведзены напалову засыпанай канавай.

— Што гэта, таксама майдан?—запытаўся я.

— Не,—адказваў Ягор:—тут зладзейскі гарадок стаяў.

— Даўно?

— Даўно; дзяды нашы ледзь памятаюць. Тут і клад закопан. Ды зарок пакладзен моцна: на чалавечую кроў.

Мы прайшлі яшчэ вярсты са дзве; мне захацелася піць.

— Пасядзіце крыху,—сказаў Ягор:—я схаджу па ваду, тут калодзеж недалёка.

Ён пайшоў: я застаўся адзін.

Я прысеў на ссечаны пень, абапёрся локцямі на калені і, пасля доўгага маўчання, павольна падняў галаву і азірнуўся. О, як усё навокал было ціха і суррова-сумна—не, нават не сумна, а нема, холадна і ў той-ж час грозна! Сэрца маё спіснулася. У гэты момант, на гэтым месцы, я адчуў подых смерці, я адчуў, я амаль асязаў яе блізкасць. Хоць-бы адзін гук задрыжэў, хоць-бы адзін шолах пачуўся ў нерухомым зеве абступішага мяне бору! Я знаю, амаль са страхам, апусціў галаву; нібы я зазірнуў кудысьці, куды не след заглядаць чалавеку... я закрыў вочы рукою—і раптам, нібы падпрарадкуючыся таямнічаму загаду, я пачаў прыпамінаць усё сваё жыццё...

Вось прамільгнула перада мною маё дзяцінства, шумлівае і ціхае, задзёрыстае і добрае, са спяшлівымі радасцямі і хуткімі смуткамі; затым узнікла маладосць, невыразная, дзіўная, самалюбная, з усімі яе памылкамі і пачынаннямі, з бязладнай працай і ўсхваляванай бяздзейнасцю... успомніліся і яны, таварышы першых імкненняў... пасля, як маланка ў ночы, прамільгнула некалькі светлых успамінаў... затым пачалі нарастаць і насоўвацца цені, цымней і цымней стала

<sup>1</sup> „Майдан“ называецца месца, дзе гналі дзёгаць.

навокал, глушэй і павольней пабеглі аднастайныя гады — і каменем на сэрца апусціўся смутак. Я сядзеў нерухома і глядзеў, глядзеў са здзіўленнем і намаганнем, нібы ўсё жыццё сваё я перад сабою бачыў, нібы скрутак разгортваўся ў мяне перад вачыма. О, што я зрабіў! мімаволі шапталі горкім шэптам мае губы. О, жыццё, жыццё, куды, як прыйшло ты так бяследна? Як выслізнула ты з моцна сціснутых рук? ці ты мяне ашукала, ці я не ўмеў скарыстаць твае дары? Ці магчыма? Гэта маласць, гэта жменя пыльнага попелу—вось усё, што засталося ад цябе? Гэта халоднае, нерухомае, непатрэбнае нешта—гэта я, той ранейшы я? як? Душа прагнула шчасця такога поўнага, яна з такой пагардай адвергла ўсё дробнае, усё недастатковое; яна чакала: вось—вось нахлыне шчасце патокам—і ні адна кропля не змачыла сасмягших губ? О, залатая мае струны, вы, так чутка, так прыемна дрыжэўшыя калісці, я так і не пачуў вашага спявання... вы і звінелі толькі—калі рваліся. Або, магчыма, шчасце, прамое шчасце ўсяго жыцця праходзіла блізка, міма, усміхалася прамяністай усмешкай—ды я не ўмеў распазнаць яго бажэственага твара. Або яно, можа, наведвала мяне і сядзела ў галавах май пасцелі, ды забылася мною, як сон? Як сон, паўтараў я маркотна. Няўлоўныя вобразы блукалі па душы, узбуджаючы ў ёй ні то жаласлівасць, ні то неразуменне... А вы, думаў я, мілія, знаёмыя, загінуўшыя твары, вы, абступіўшыя мяне ў гэтай мёртвай самоце, чаму вы так глыбока і сумна маўклівія? З якога бяздоння ўзніклі вы? Як мне зразумець ваши загадкавыя позіркі? Ці вы развітваецся са мной, ці вы вітаеце мяне? О, няўжо няма надзеі, няма звароту? Навошта паліліся вы з вачэй, скупыя, познія кроплі? О, сэрца, дзеля чаго, навошта яшчэ шкадаваць, старайся забыцца, калі хочаш спакою, прывучайся да пакорлівасці апошній разлукі, да горкіх слоў: «бывай» і «назаўсёды». Не азірайся назад, не ўспамінай, не імкніся туды, дзе светла, дзе смяеца маладосць, дзе надзея ўвенчваецца кветкамі вясны, дзе галубка-радасць махае прамяністымі крыкамі, дзе каханне, як раса пры ўсходзе сонца, ззяе слязьмі захаплення; не глядзі туды, дзе вялікае шчасце, і вера, і сіла—там не наша месца!

— Вось вам вада—пачуўся ззаду ў мяне гучны голас Ягора:—піце на здароўе.

Я мімаволі ўздрыгнуўся: жывая гэта гаворка здзвіла

Дзяржаўная бібліятэка № 19  
ім. С. І. ЛЕНІНА

• АБАКЕНЕНТ •

мяне, радасна ўзрушила ўсё маё існаванне. Нібы я падаў у невядомую, цёмную глыбіню, дзе ўжо ўсё сціхала вакол і чуўся толькі ціхі і бесперапынны стогн нейкай вечнай журбы... я заміраў, але працівіца не мог, і раптам прыяцельскі кліч даляцеў да мяне, чыясці магутная рука адным узмахам вынесла мяне на свет божы... Я азірнуўся і з невыкаванай радасцю ўбачыў сумленны і спакойны твар свайго праражатага. Ён стаяў перада мной лёгка і стройна, са звычайнай сваёй усмешкай працягваючы мне мокрую бутэлечку, напоўненую чыстай вадой... Я ўстаў.

— Пойдзем, вядзі мяне,—сказаў я з захапленнем.

Мы адправіліся і блукалі доўга, да вечара. Як толькі спякота «мінула», у лесе стала так хутка халадзець і цямнечы, што заставацца ў ім ужо не хацелася. «Ідзіце вон, неспакойныя жывыя», здавалася, шаптаў ён нам панура з-за кожнай сасны. Мы вышлі, але не скора знайшлі Кандрата. Мы кричалі, клікалі яго, ён не абзываўся. Раптам, сярод надзвычайнай цішыні ў паветры, чуем мы, ясна чуецца яго: «тпру, тпру», у блізкім ад нас рове... Ён не чуў нашых крикаў ад ветру, які раптоўна разгуляўся і так-сама раптоўна ўшіх зусім. Толькі на асобна стаяўшых дрэвах былі відаць сляды яго парываў: многія лісты былі ім вывернуты, і так і заставаліся, надаючы стракатасць нерухомаму лісцю. Мы селі на воз і паехалі дадому. Я сядзеў, пагойдаючы і ціха ўдыхаючы сырое, криху рэзкае паветра, і ўсе мае нядаўнія мары і шкадаванні патанулі ў адным адчуванні дрымоты і стомленасці, у адным жаданні хутчэй вярнуцца пад дах цёплай хаты, напіцца чаю з густымі злукамі, закапацца ў мяккае і свежае сена і заснуць, заснуць, заснуць...

#### ДЗЕНЬ ДРУГІ

У наступную раніцу мы зноў утрох адправіліся на «Гар». Гадоў дзесяць таму назад, некалькі тысяч дзесяцін выгарала ў Палессі і да гэтага часу не зарасло; сям-там выбіваюцца маладыя елкі і сасонкі, а то ўсё мох, ды стары попел. На гэтай «Гары», да якой ад Святога лічыцца вёраст дванаццаць, растуць усялякія ягады ў вялікім множстве і вядуцца цецерукі, якія надта любяць суніцы і брусніцы.

Мы ехалі моўчкі, як раптам Кандрат падняў галаву.

— Э! — усклікнуў ён: — ды гэта-ж ці не Яфрэм стаіц?

Здароў, Аляксандрыч,—дадаў ён, узвысіўшы голас і прыпадняўшы шапку.

Невялікага росту мужчына ў чорнай, кароткай світцы, падперазанай вяроўкай, вышаў з-за дрэва і падышоў да воза.

— Што, адпусцілі?—запытаўся Кандрат.

— А чаму ж бы і не!—запярэчыў мужычок і выскаліў зубы.—Нашага брата тримаць не прыходзіцца.

— І Пётр Філіповіч нічога.

— Філіпаў? Вядома, нічога.

— Бач ты яго! А я, Аляксандрыч, думаў: ну, брат, думаў я, цяпер кладзіся гусь на скавараду!

— Ад Пятра Філіпава? Во яшчэ! Бачылі мы такіх. Суецца ў ваўкі, а хвост сабачы. На паляванне, ці што, едзеш, пан?—запытаўся раптам мужычок, хутка зірнуўшы на мяне сваімі прыжмуранымі вочкамі, і адразу ж апусціў іх зноў.

— На паляванне.

— А куды, прыкладна?

— На Гар,—сказаў Кандрат.

— Едзеце на Гар, не наехаць-бы на пажар.

— А што?

— Бачыў я глушцоў многа,—прадаўжаў мужычок, усё як быццам пасмейваючыся і не адказваючы Кандрату:—ды вам туды не трапіць: напрамкі вёрст дваццаць будзе. Вось і Ягор—што гаварыць! у бары, як у сябе на двары, а і той не пралезе. Здароў, Ягор, божая душа за паўтара граша,—гаркнуў ён раптам.

— Здароў, Яфрэм,—павольна запярэчыў Ягор.

Я з цікавасцю паглядзеў на гэтага Яфрэма. Такога дзіўнага твара я даўно не бачыў. Нос у яго быў даўгі і востры, тоўстыя губы і рэдзенская бародка. Яго блакітныя вочкі так і бегалі, як жыўчыкі. Стаяў ён развязна, злёгку падпёршыся рукамі ў бокі і не здымалі шапкі.

— На пабыўку дадому, ці што?—запытаўся ў яго Кандрат.

— Да ну, на пабыўку! Цяпер, брат, надвор'е не тое: разгулялася. Шырока, брат, стала, во як. Хоць да зімы на печы ляжы, ніякі сабака не чукне. Мне ў горадзе гаварыў вось гэты праізвадзіцель: кінь, моў нас, Ляксандрыч, выезджай з павета зусім, пачпарт дадзім першы сорт... ды

шкада мне вас, святаўскіх, такога вам злодзея другога не нажыць.

Кандрат засміяўся.

— Жартаўнік ты, дзядзька, дапраўды жартаўнік,—прагаварыў ён і тузануў лейцамі. Коні рушылі.

— Тпру,—прагаварыў Яфрэм. Коні спыніліся. Кандрату не спадабалася гэта выхадка.

— Досыць сваволіць, Аляксандрыч,—заўважыў ён упоўголосас.—Бач, з панам едзем. Развлуюца яшчэ.

— Эх ты, марскі качар! Чаго яму злавацца? Пан ён добры. Вось паглядзі, ён мне на гарэлку дасць. Эх, панок, дай прахадзімцу на поўкварты! Расцісну-ж я яе,—падхапіў ён, падняўшы пляча да вуха і скрыпнуўшы зубамі.

Я мімаволі ўсміхнуўся, даў яму грыўню і загадаў Кандрату ехаць.

— Многа ўдзячны, ваша благародзіе,—крыкнуў па-салдацку нам услед Яфрэм.—А ты, Кандрат, наперад ведай, у каго вучыцца, збаяўся—прапаў, смел—з'еў. Як вернешся, у мяне пабывай, чуеш, у мяне тры дні п'янка цягнуцца будзе, закінем глыткі са два, жонка ў мяне баба хлёцкая, двор во... Гэй, сарока-белабока, гуляй, пакуль хвост цэлы! І засвістаўшы рэзкім свістам, Яфрэм шмыгнуў у кусты.

— Што за чалавек?—запытаўся я ў Кандрата, які, се-дзячы ў перадку, усё трос галавой, нібы разважаючы сам з сабою.

— Той вось?—перапытаў Кандрат і панурыўся.—Той?—паўтарыў ён.

— Так. Ён ваш?

— Наш, святаўскі. Гэта такі чалавек... Такога на сто вёрст другога не знайдзеш. Злодзей і круцель такі—і божа ты мой! На чужое дабро ў яго вока так і карабаціца. Ад яго і ў зямлю не схаваешся, а што гроши, напрыклад, дык і з-за пазухі нават выцягне, ты не заўважыш.

— Які ён смелы!

— Смелы? Ды ён нікога не баіцца. Ды вы паглядзіце на яго: па фіназоміі бестыян, па носе відаць. (Кандрат часта ездзіў з панамі і ў губернскім горадзе бываў, а таму любіў пры выпадку паказаць сябе.) Яму-ж і зрабіць нічога нельга. Колькі разоў яго і ў горад вазілі, і ў астрог саджалі,—толькі страты адны. Яго пачнуць вязаць,—а ён кажа: «што-ж, моў, вы ту ю нагу не путаецце? путайце і ту ю, ды мацней, а я пакуль пасплю. А дадому я раней за ваших праважкатых паспею». Глядзіш, праўда, зноў вярнуўся, зноў тут, ах ты,

божа ты мой! Ужо на што мы ўсе, тутэйшыя, лес ведаем, прывыклі змалку, а з ім зраўняцца нё можам. Мінулым летам, уночы, напрамкі з Алтухіна ў Святое прышоў, а тут ніхто і не хадзіў зроду, вёрст сорак будзе. Вось і мёд красіц, на гэта ён першы чалавек; і пчала яго не кусае. Усе пасекі паразбураў.

— Я думаю, ён і бартам спуску не дае.

— Ну, не, што дарэмшчыну на яго гаварыць? Такога грэху за ім не заўважалі. Борт у нас святая справа. Пасека абгароджана, тут варта, калі сцягнуў—тваё шчасце; а бартавая пчала справа божая, не ахоўнае, адзін мядзведзь яе чапае.

— На тое ён і мядзведзь,—заўважыў Ягор.

— Ён жанаты?

— А як-жа. І сын ёсць. Ох, і злодзей-жа будзе сын гэтых. У бацьку ўдаўся ўвес. Ён ужо і цяпер яго вучыць. Надоечы гаршчок са старымі пятакамі прыцягнуў, украй недзе, значыцца, пайшоў, ды закапаў яго на прагаліне ў лесе, а сам вярнуўся дадому, ды і паслаў сына на прагаліну. Пакуль, кажа, гаршка не знайдзеш, есці табе не дам і на двор не пушчу. Сын-жа цэлы дзень прасядзеў у лесе, і начаваў у лесе, а знайшоў такі гаршчок. Так, штукоўны гэтых Яфрэм. Пакуль дома—найлепшы чалавек, усіх частую: пі, еш, колькі хочаш, танцы тут у яго пачнуцца, балагурства ўсякае, а вось калі на сходцы—такая ў нас сходка на сяле бывае—ужо лепш за яго ніхто не рассудзіць, падыйдзе ззаду, паслухае, скажа слова, як адсячэ, і пайшоў; а ўжо слова якое важкае. А вось як пойдзе ў лес, ну дык бяды! Чакай разбурэння. Але яшчэ добра—сваіх не чапае, хіба толькі самому цесна давядзеца. Калі сустрэне каго святаўскага—«абыходзь, брат, міма,—крычыць здалёку:—на мяне лясны дух найшоў: заб'ю!»—Бяды!

— Чаго-ж вы глядзіце! Цэлая вотчына з адным чалавекам справіцца не можа?

— Ды ўжо бадай, што так.

— Чараўнік ён, ці што?

— Хто яго ведае! Вось, надоечы ён да суседняга дзячка на пасеку забраўся ўночы, а дзячок ды пільнаваў сам. Ну, злавіў яго, ды папацёмку і пачаў біць. Як скончыў, Яфрэм вось і кажа яму: а ведаеш ты, каго біў? Дзячок, як пазнаў яго па голасе, так і абамлеў. Ну, брат, кажа Яфрэм, гэта табе дарам не пройдзе. Дзячок яму ў ногі: вазьмі, моў, што хочаш. Не, кажа, я з цябе ў свой час вазьму, ды і чым захачу. Што-ж

вы думаец? ужо з самага таго дня дзячок, нібы варам абліты, як цень блукае. Сэрца, кажа, у мяне зныла; значь слова вельмі моцнае заляпіў мне разбойнік. Вось што з ім стала, з дзячком.

— Дзячок гэты, напэўна, дурны, — зауважыў я.

— Дурны? А вось гэта як вы рассудзіце. Вышаў раз загад злавіць гэтага самага Яфрэма. Станавы такі ў нас завёуся горсткі. Вось і пайшло чалавек дзесяць у лес лавіць Яфрэма. Глядзяць, а ён ім, насустрach ідзе. Адзін вось з іх і закрычаў: вунь ён, вунь ён, трymайце яго, вяжыце! А Яфрэм увайшоў у лес, ды выразаў сабе дручок, пальцы ў два таўшчынёй, ды як выскачыць зноў на дарогу, агідны такі, страшны, як скамандуе, нібы енерал на разводзе: «на калені!»—усе так і пападлі. «А хто, кажа, тут крычаў: трymайце, вяжыце? Ты, Сяргей?» Той як ухопіца ды ўцякаць... А Яфрэм за ім, ды дружком гэтым яго па пятах... З вярсту яго гладзіў. И пасля ўсё яшчэ шкадаваў: «Эх, моў, шкада якая: загавецца яму не перашкодзіў». А справа была перад самай Піліпаўкай. Ну, а станавога ў хуткім часе змянілі,—тым усё і скончылася.

— Чаму-ж яны ўсе яму скарыліся?

— Чаму! вось тут і справа...

— Ён вас усіх запалохаў, ды і робіць цяпер з вамі, што захоча.

— Запалохаў... Ды ён каго хочаш запалохае. И ўжо здольны ён на выдумкі, божа ты мой!—Я раз у лесе на яго наткнуўся, дождж такі ішоў здаровы, я—хацеў схінуцца... А ён паглядзеў на мяне, ды вось гэтак мяне рукой і падазваў. «Хадзі, моў, Кандрат, не бойся. Павучыся ў мяне, як у лесе жыць, на дажджы сухім быць». Я падышоў, а ён пад елкай сядзіць і агенчык раскладаў з сырых галінак: дым вось набраўся ў елку і не дае дажджу капаць. Падзівіўся я тут з яго. А то вось ён што аднойчы выдумаў (і Кандрат засмяяўся); вось пацешыў ужо. Авёс у нас малацилі на таку, ды не скончылі; апошнюю накладку згрэбсці не паспелі; ну і пасадзілі на ноч двух вартаўнікоў, а хлопцы то былі не з бойкіх. Вось сядзяць яны, ды гутараць, а Яфрэм узяў ды рукавы кашулі саломай напхай, канцы завязаў, ды на галаву сабе кашулю і надзеў. Падкраўся вось ён у такім выглядзе да восеци, ды давай з-за вугла паказвацца, памаленьку рогі свае выстаўляць. Адзін вось хлопец і кажа другому: бачыш?—Бачу, кажа другі, ды як ахнучь раптам... дык толькі платы затрашчэлі. А Яфрэм нагроб аўса ў меж ды і занёс сабе дадому. Сам пасля ўсё расказаў. Сароміў-жа ён, сароміў, хлопцаў гэтых... Дапрауды!

Кандрат засмяяўся зноў. І Ягор усміхнуўся. «Дык толькі платы затрашчэлі?»—прагаварыў ён.

— Толькі іх і бачыў,—падхапіў Кандрат.—Так і далі лататы!

Мы зноў усе прышлі. Раптам Кандрат спалохаўся і выпрастаўся.

— Э, баценькі,—усклікнуў ён:—ды гэта-ж неіначай пажар!

— Дзе, дзе?—запыталіся мы.

— Вчын, глядзіце, наперадзе, куды мы ездем... Пажар і ёсць! Яфрэм-жа, Яфрэм напрарочыў! Ці не яго ўжо гэта работа, акаянная яго душа...

Я зірнуў у напрамку, куды паказваў Кандрат. Сапрауды, вярсты за дзве або тры наперадзе ў нас, за зялёной паласой нізкага ельніку, тоўсты слуп шэрага дыму павольна ўздымаўся ад зямлі, паступова выгінаючыся і распаўзаючыся шапкай; ад яго направа і налева былі відаць другія, меншыя і бялейшыя.

Мужык, увесь чырвоны, успачэлы, у адной кашулі, з раскудлачанымі валасамі над спалоханым тварам, наляцеў проста на нас і ледзь спыніў свайго наспех зацуглянага коніка.

— Браточкі,—задыхаючыся, запытаўся ён:—палясоўшчы-каў не бачылі?

— Не, не бачылі. Што гэта лес гарыць?

— Лес. Народ сагнаць трэба, а то, калі да Траснога кінешца...

Мужык затузаў локцямі, забарарабаніў пятамі па баках кания... Конь паймчаўся.

Кандрат таксама пагнаў сваю пару. Мы ехалі проста на дым, які рассцілаўся ўсё шырэй і шырэй; месцамі ён раптам чарнеў і высока ўздымаўся. Чым бліжэй мы пасоўваліся, тым больш няяснымі становіліся яго абрысы; хутка паветра ўсё пацямыела, моцна запахла гарэлым, і вось, паміж дрэвамі, дзіўна і жудасна варушачыся на сонцы, прамільгнулі першыя, бледначырвоныя языкі полымі.

— Ну, дзякую богу, — заўважыў Кандрат: — здаецца пажар паземны.

— Які?

— Паземны; такі, што па зямлі бяжыць. Вось, з падземным цяжка зладзіць. Што тут зробіш, калі зямля на цэлы аршын гарыць? Адно выратаванне: капай канавы—ды хіба гэта лёгка? А паземны—нічога. Толькі траву збрые, ды сухое лісце спаліць. Яшчэ лепш лесу ад яго бывае. Ух, аднак, глядзіце, бачуны, як шуганула!

Мы пад'ехалі амаль да самага пажару. Я злез і пайшоў да

яго насустрach. Гэта не было ні чебяспечна, ні цяжка. Агонь бег па рэдкім сасновым лесе супроць ветру; ён пасоўваўся няроўнай рысай або, кажучы дакладней, суцэльнай зубчатай сцяной загнутых назад языкоў. Дым адносіла ветрам. Кандрат сказаў праўду: гэта, сапраўды, быў паземны пажар, які толькі брыў траву і, не ўзмацняючыся, ішоў далей, пакідаючы за сабой чорны і дымны, але нават не тлеючы след. Праўда, часамі там, дзе агню траплялася яма, напоўненая ламачам і сухімі сукамі, ён раптам, з нейкім асаблівым, досьць злавесным гулам, уздымаўся доўгімі хвалістымі косамі, але хутка ападаў і бег далей па-ранейшаму, з лёгкім патрэскваннем і шыпеннем. Я нават не раз зауважыў, як навокал ахоплены дубовы куст з сухімі, вісячымі лістамі, заставаўся некранутым, толькі знізу яго крыху падпальвала. Прыйзнаюся, я не мог зразумець, чаму сухія лісты не загараліся. Кандрат растлумачыў мне, што гэта адбывалася з прычины таго, што пажар паземны, «значыцца, не сярдзіты». Але-ж агонь той самы, пярэчыў я. Паземны пажар, паўтарыў Кандрат. Аднак, хоць і паземны, а пажар усё-такі рабіў сваё дзеянне: зайды неяк бязладна бегалі ўзад і ўперад, без усялякай патрэбы вяртаючыся ў суседства агню; птушкі траплялі ў дым і кружыліся, коні азіраліся і фыркалі, а сам лес нібы гудзеў,—дый чалавеку рабілася нязручна ад нечакана шугаючай яму ў твар гарачыні...

— Што глядзець!—сказаў раптам Ягор за маёй спіной.— Паедзем.

— Ды дзе-ж праехаць?—запытаўся Кандрат.

— Вазьмі ўлева, па сухабалоццю праедзем.

Мы звярнулі ўлева і праехалі, хоць іншы раз і цяжка да-водзілася і коням, і калёсам.

Цэлы дзень працягаліся мы па гары. Перад вечарам (небахіл яшчэ не пачырванеў, але цені ад дрэў ужо ляглі нерухомыя і доўгія, і ў траве адчуваўся халадок, які бывае перад тым, як выпадае раса) я прылёг на дарогу ля калёс, у якія Кандрат, не спяшаючыся, запрагаў пад'еўших коней, і ўспомніў свае ўчарайшыя невясёлія мары. Навокал усё было таксама ціха, як і ўчора, але не было гнятучага і ціснучага душу бору; на высахшым моху, на ліловым быльніку, на мяккім пылу дарогі, на тонкіх ствалах і чистых лісточках маладых бяроз ляжала яснае і ціхае свято ўжо неспякотнага нізкага сонца. Усё адпачывала, агорнутае супакаяльным халадком; нічога яшчэ не заснула, але ўжо ўсё рыхтавалася да лячэбнага засынання вечара і ночы. Усё, здавалася, гаварыла чалавеку: «адпачні,

брат наш; дыхай лёгка і не гаруй і ты перад блізкім сном». Я падняў галаву і ўбачыў на самым канцы тонкай галінкі адну з тых вялікіх мух з ізумруднай галоўкай, доўгім целам і чатырма праразыстымі крыламі, якіх какетлівия французы называюць «дзяўчынамі», а наш просты народ празваў «каромісламі». Доўга, больш гадзіны не зводзіў я з яе вачэй. Наскрозь прапечаная сонцам, яна не варушылася, толькі зредку паварачвала галоўку з боку на бок і трапяціла прыўзнятymі крыльцамі... вось і ўсё. Гледзячы на яе, мне раптам здалося, што я зразумеў жыццё прыроды, зразумеў яго несумненны і яўны, хоць для многіх яшчэ таямнічы сэнс. Ціхае і павольнае адухаўленне, няспешлівасць і стрыманасць адчуванняў і сіл, роўнавага здароўя ў кожнай асобнай істоце — вось самая яе аснова, яе нязменны закон, вось на чым яна стаіць і тримаецца. Усё, што выходзіц з-пад гэтага ўзору, ці ўгору, ці ўніз, усёроўна выкідаецца ёю вон, як непрыгоднае. Многія насякомыя паміраюць, як толькі спазнаюць парушаючыя роўнавагу радасці любві; хворы звер забіваецца ў гушчу і патухае там адзін: ён нібы адчувае, што ўжо не мае права ні бачыць усім агульнага сонца, ні дыхаць вольным паветрам; ён не мае права жыць; — а чалавек, якому, па сваёй віні ці па віні іншых, стала дрэнна на свеце — павінен прынамсі ўмесь маўчаць.

— Ну, што-ж ты, Ягор! — усклікнуў раптам Кандрат, які паспеў ужо ўсесціся ў перадку і, гуляючы, перабіраў лейцы: — ідзі садзіся. Чаго задумаўся? Можа ўсё аб карове?

— Аб карове? Аб якой карове? — паўтарыў я і зірнуў на Ягора: спакойны і важны, як заўсёды, ён, сапраўды, здавалася, задумаўся і глядзеў кудысьці ў далечынъ, у палі, якія пачыналі ўжо цямнечы.

— А вы не ведаецце? — падхапіў Кандрат: — у яго сёня ўночы апошняя карова здохла. Не шанцуе яму — што ты будзеш рабіць?..

Ягор сеў моўчкі ў перадок, і мы паехалі. «Гэты ўмее не скардзіцца», — падумаў я.

## АСЯ

### I

Мне было тады гадоў дваццаць пяць,—пачаў Н. Н.: — справы даўно мінулых дзён, як бачыце. Я толькі што вырваўся на волю і паехаў за граніцу, не дзеля таго, каб «скончыць маё выхаванне», як казалі тады, а проста, мне захацелася паглядзець на свет божы. Я быў здаровы, малады, вясёлы, гроши ў мяне не выводзіліся, клопаты яшчэ не паспелі завесціся— я жыў без аглядкі, рабіў, што хацеў, працвітаў, адным словам. Мне тады і ў галаву не прыходзіла, што чалавек не расліна, і квітнець яму доўга нельга. Маладосць есць пернікі пазалочаныя ды і думае, што вось гэта і ёсць хлеб насутны; — а прыдзе час, і хлеба напросішся. Але няма патрэбы аб гэтым гаварыць.

Я вандраваў без усякай мэты, без плана; спыняўся ўсюды, дзе мне падабалася, і адпраўляўся адразу ж далей, як толькі адчуваў жаданне бачыць новыя твары — іменна твары. Мяне цікаўлі выключна адны людзі; я ненавідзеў цікаўныя помнікі, надзвычайныя зборы, адзін выгляд лон-лакея выклікаў ва мне адчуванне тугі і злосці; я ледзь не звар'яцеў у дрэздэнскім «Груне-Гевёльбе». Прырода дзейнічала на мяне надзвычайна, але я не любіў так званых яе прыгожасцей, незвычайных гор, круч, вадаспадаў; я не любіў, каб яна навязвалася мне, каб яна мне перашкаджала. Затое твары, жывыя, чалавечыя твары—гаворка людзей, іх рухі, смех—вось без чаго я абыціся не мог. У натоўпе мне было заўсёды асабліва лёгка і радасна; мне было весела ісці, куды ішлі другія, крычаць, калі другія крычалі, і ў той-жа час я любіў глядзець, як гэтыя другія крычаць. Мяне забаўляла назіраць людзей... ды я нават не назіраў іх—я іх разглядаў з нейкай радаснай і ненасытнай цікаўнасцю. Але я зноў адыходжу ўбок.

Такім чынам, гадоў дваццаць таму назад я жыў у нямецкім

невялікім гарадку З., на левым беразе Рэйна. Я шукаў адасобленасці: я толькі што быў паражоны ў сэрца адной маладой удавою, з якой пазнаёміўся на водах. Яна была надта прыгожая і разумная, какетнічала з усімі—і са мной грэшным,—перш нават заахвочвала мяне — а пасля балоча мяне ўразіла, афяраваўшы мною аднаму чырвонашчокаму баварскому лейтэнанту. Калі признацца, рана майго сэрца не надта была глыбокая, але я палічыў за ававязак аддацца на некаторы час смутку і адзіноце — чым маладосць не цешыцца! — і пасяліўся ў З.

Гарадок гэты мне спадабаўся сваім месцазнаходжаннем ля падножжа двух высокіх узгоркаў, сваімі старымі сценамі і вежамі, векавымі ліпамі, крутым мастом над светлай рэчкай, якая ўпадала ў Рэйн—а галоўнае, сваім добрым віном. Па яго вузкіх вуліцах гулялі вечарам, адразу ж пасля заходу сонца (справа была ў чэрвені), прыгожанькія белакурыя немачкі і, сустрэўшыся з чужаземцам, гаварылі прыемным галаском: «Guten Abend!» — а некаторыя з іх не адыходзілі нават і тады, калі месяц уставаў з-за вострых стрэх старэнкіх дамоў, і дробныя каменні бруку чотка рысаваліся ў яго нерухомых праменнях. Я любіў блукаць тады па горадзе; месяц, здавалася, пільна глядзеў на яго з чыстага неба; і горад адчуваў гэты позіркі і стаяў чутка і мірна, увесе заліты яго святлом, гэтым спакойным і ў той-жа час ціха душу хвалуючым святлом. Певень на высокай гатычнай званіцы блішчэў бледным золатам; такім-жа золатам пераліваліся струменьчыкі па чорнаму глянцу ракі; тоненкія свечкі (немец ашчадны!) скромна цяплюліся ў вузкіх вокнах пад грыфельнымі дахамі; вінаградныя лозы таямніча высоўвалі свае завітыя вусікі з-за каменных агарод; штосьці прабягала ў цёні каля старадаўній студні на трохкунтай плошчы, нечакана чуўся санлівы свіст начнога вартаўніка, добрадушны сабака бурчэў сцішкі, а паветра так і лашчылася ў твар, і ліпы пахнулі так соладка, што грудзі, паняволі, усё глыбей і глыбей дыхалі, і слова: «Грэтхен» — ні то воклік, ні то пытанне — так і прасілася на вусны.

Гарадок З. ляжыць у двух вярстах ад Рэйна. Я часта хадзіў глядзець на велічную раку і, не без некаторай напружанасці, марачы аб каварнай удаве, праседжваў шмат гадзін па каменай лаўцы, пад адзінокім вялізным ясенем. Маленькая статуя мадонны з амаль дзіцячым тварам і чырвоным сэрцам на грудзях, праколатым мечамі, сумна выглядавала

з яго галін. На супроцьлеглым беразе знаходзіўся гарадок Л., крыху большы за той, у якім я пасяліўся. Алноічы вечарам сядзеў я на сваёй любімай лаўцы і глядзеў то на раку, то на неба, то на вінаграднікі. Перада мною белагаловыя хлапчуки карабкаліся па баках лодкі, выпягненай на бераг і перакуленай на смоленым дном дагары. Караблікі ціха плылі на слаба надзъмутых парусах; зеленаватыя хвалі праслізгвалі міма, ледзь-ледзь успухаючы і бурчачы. Рантам данесліся да мяне гукі музыкі; я прыслухаўся. У горадзе Л. гралі вальс; кантрабас гудзеў адрывіста, скрыпка няясна залівалася, флейта свістала бойка.

— Што гэта? — запытаўся я ў падышоўшага да мяне старога ў плісавай камізэльцы, сініх панchoах і чаравіках з пражкамі.

— Гэта, — адказваў ён мне, папярэдне перасунуўшы мундштук сваёй люлькі з аднаго кутка губ у другі: — студэнты прыехалі з Б. на комерш.

«А пагляджу вось я на гэты комерш, — падумаў я: — дарэчы я ў Л. не бываў». Я знайшоў перавозчыка і пераправіўся на другі бок ракі.

## II

Магчыма, не ўсякі ведае, што такое комерш. Гэта асабага сорту ўрачысты пір, на які зыходзяцца студэнты адной зямлі або брацтва (*Landmannschaft*). Амаль усе ўдзельнікі ў камершы носяць здаўна ўстаноўлены касцюм німецкіх студэнтаў: венгеркі, вялікія боты і маленькія шапачкі з аколышкамі пэўных колераў. Збіраюцца студэнты звычайна к абеду пад старшинствам сен'ера, г. зи. старшыны, і піруюць да раніцы, п'юць, співаюць песні, *Landesvater*, *Gaudefamus*, кураць, лаяюць філістэрэаў; іншы раз яны наймаюць аркестр.

Такі вось камерш адбываўся ў г. Л. перад невялікай гасцініцай пад шыльдай Сонца, у садзе, які выходзіў на вуліцу. Над самай гасцініцай і над самым садам развязваліся сцягі; студэнты сядзелі за сталамі пад абстрыжанымі ліпкамі; вялізны бульдог ляжаў пад адным столом; у баку, у альтанцы з павою, змяшчаліся музыканты і старанна гралі, раз-по-раз падмацоўваючы сябе півам. На вуліцы, перад ніzkай агародай саду, сабралася досыць многа народа: добрыя грамадзяне гарадка Л. не хацелі прапусціць выпадку паглядзець на заезджых гасцей. Я таксама ўмяшаўся

ўнатоўп гледачоў. Мне было весела глядзець на твары студэнтаў; іх абдымкі, выкрыкі, нявіннае какецтва маладосці, палкія позіркі, смех без прычыны—лепшы смех на свеце,—усё гэта радаснае кіпенне жыцця юнацкага, свежага, гэты парыў наперад — куды-б там ні было, абы толькі наперад,—гэта дабрадушнае раздолле мяне кра-нала і ўзрушвала. Ці не пайсці ўжо да іх? — пытаўся я ў сябе...

— Ася, годзе табе?— раптам прагаварыў ззаду ў мяне мужчынскі голас па-руску.

— Пачакаем яшчэ,— адказаў другі, жаночы, голас на той-жа мове.

Я хутка павярнуўся... Позірк мой спыніўся на прыгожым маладым чалавеку ў шапцы і широкай куртцы; ён трymаў пад руку дзяўчыну невысокага росту, у саламяным каплюшы, які закрываў усю верхнюю частку яе твара.

— Вы рускія?— сарвалася ў мяне мімаволі з языка.

Малады чалавек усміхнуўся і сказаў:

— Так, рускія.

— Я гэтага зусім не чакаў... у такім захалусці,— пачаў было я.

— І мы не чакалі,— перабіў ён мяне: — што-ж? тым лепш. Дазвольце рэкамендавацца: мяне завуць Гагінам, а вось гэта мая...—ён запнўся на момант:—мая сястра. А ваша імя дазвольце знаць?

Я назваў сябе, і мы разгаварыліся. Я даведаўся, што Гагін, падарожнічаючы, таксама, як я, дзеля сваёй прыемнасці, тыдзень таму назад заехаў у гарадок Л. лы і застаўся ў ім. Праўду сказаць, я неахвотна знёміўся з рускімі за граніцай. Я іх пазнаваў нават здалёку па іх хадзе, пакрою вопраткі, а галоўнае, па выразу іх твара. Самазадаволены і пагардлівы, часта загадкавы, ён раптам змяняўся выразам асцярожнасці і палахлівасці... Чалавек раптоўна насыярожваўся ўвесль, вочы неспакойна бегалі... «Баценькі мае! ці не склусіў я, ці не смяюцца з мяне?», здавалася, гаварыў гэты ўтароплены позірк... Праходзіў міг,— і зноў аднаўлялася велічнасць фізіяноміі, зредку чаргуючыся з тупым неўразуменнем. Так, я ўнікаў рускіх, але Гагін мне спадабаўся адразу. Ёсьць на свеце такія шчаслівия твары: глядзець на іх усякаму люба, нібы, яны грэюць вас або гладзяць. У Гагіна быў іменна такі твар, мілы, ласкавы, з вялікімі, мяккімі вачымі і мяккімі кучара-вымі валасамі. Гаварыў ён так, што, нават не бачачы яго

твара, вы па аднаму гуку яго голасу, адчувалі, што ён усміхаецца.

Дзяўчына, якую ён назваў сваёй сястрою, з першага погляду паказалася мне вельмі мілавіднай. Было штосьці сваё, асаблівае ў складзе яе смуглаватага, круглага твара, з невялікім тонкім носам, амаль дзіцячымі шчочкамі і чорнымі, светлымі вачымі. Яна была грацыёзна складзена, але як быццам не зусім яшчэ развіта. Яна ніколькі не была падобна да свайго брата.

—Хочаце вы зайні да нас?—сказаў мне Гагін:—здаецца, досьць мы наглядзеліся на немцаў. Нашы-б, праўда, шыбы пабілі і паламалі-б կрэслы, а гэтая ўжо надта скромныя. Як ты думаеш, Ася, пайсці нам дадому?

Дзяўчына сцвярджальна кінула галавой.

— Мы жывем за горадам,—прадаўжаў Гагін:—у вінаградніку, у адзінокім доміку, высока... У нас слáуна, паглядзіш. Гаспадыня абяцала прыгатаваць нам кілага малака. Цяпер-же хутка сцямніе, і вам лепш будзе пераїзджаць Рэйн пры святле месяца.

Мы адправіліся. Праз ніzkія вароты горада (стараадаўняя сцяна з каменняў акружала яго з усіх бакоў, нават байніцы не ўсе яшчэ разваліліся) мы вышлі ў поле і, прайшоўши кроکаў сто ўзлоў камennай агарожы, спыніліся перад вузенькай каліткай. Гагін адчыніў яе і павёў нас па крутай сцежцы. З абодвух бакоў, на ўступах, рос вінаград; сонца толькі што зайшло, і чырвонае тонкае свято ляжала на зялёных лозах, на высокіх тычынках, на сухой зямлі, усейнай скрэзъ буйным і дробным плітняком, і на белай сцяне невялікага доміка, з касымі чорнымі перакладзінамі і чатырма светлымі акенцамі, якія стаяў на самым версе гары, па якой мы ўзбіраліся.

— Вось і наша жыллё!—усклікнуў Гагін, як толькі мы сталі набліжацца да доміка:—а вось і гаспадыня нясе малако. Guten Abend, Магдале!. Мы зараз возьмемся за яду; але раней,—дадаў ён:—азірніцеся: які від?

Від быў, сапраўды, чудоўны. Рэйн ляжаў перад намі ўвесь срэбранны, паміж зялёнымі берагамі; у адным месцы ён гарэў багровым золатам заходу. Гарадок, які прытуліўся да берагу, паказаў усе свае дамы і вуліцы; шырока разбягаліся ўзгоркі і палі. Унізе было хораша, але наверсе яшчэ лепш: мяне асабліва здзвівала чыстата і глыбіня неба, ззяючая празрыстасць паветра. Свежае і лёгкае, яно ціха калыхалася і перакатвалася хвалямі, нібы і яму было раздольней на вышыні.

— Выдатную выбралі вы кватэру,—сказаў я.

— Гэта Ася яе знайшла,—адказваў Гагін:—а ну, Ася,—пра-даўжай ён:—распараджайся. Загадай усё сюды падаць. Мы будзем вячэраць на свежым паветры. Тут музыка лепш чуваць. Ці зауважылі вы,—дадаў ён, звярнуўшыся да мяне:—зблізу іншы вальс нікуды няварты—пошлия, грубыя гукі—а ў адда-ленні, цуда! так і варушыць у вас усе рамантычныя струны.

Ася (уласна, імя яе было Анна, але Гагін называў яе Асяй, і ўжо вы дазвольце мне яе так называць)—Ася пайшла ў дом і хутка вярнулася разам з гаспадыняй. Яны ўдваіх неслі вялікі паднос з гаршком малака, талеркамі, лыжкамі, цукрам, ягадамі, хлебам. Мы ўсёліся і началі вячэраць. Ася зняла кгнялюш: яе чорныя валасы, астрыжаныя і прычесаныя, як у хлопчыка, падалі буйнымі завіткамі на шыю і вуши. Спа-чатку яна дзічылася мяне; але Гагін сказаў ёй:

— Ася, досьць ёжыцца! ён не кусаецца.

Яна ўсміхнулася і, крыху пачакаўшы, сама ўжо загавар-вала са мною. Я не бачыў істоты, больш жывай. Ніводнага моманту яна не сядзела смірна; уставала, убягала ў дом і прыбягала зноў, напівала ўпоўголаса, часта смяялася і дзіў-ным чынам не з таго, што чула, а з розных думак, што прыходзілі ёй у галаву. Яе вялікія очы глядзелі прама, светла, сме-ла, але іншы раз павекі яе злёгку жмурыліся, і тады позірк яе раптам становіўся глубокім і пяшчотным.

Мы размаўлялі гадзіны дзве. Дзень даўно пагас, і вечар, перш увесь агністы, пасля ясны і пунсовы, пасля бледны і сму-глы, ціха таяй і пераліваўся ў ноч, а гутарка наша ўсё прадаў-жалацца, мірная і спакойная, як паветра, што акружала нас. Гагін загадаў прынесці бутэльку рэйнвейна; мы яе выпілі, не спяшаючыся. Музыка, па-ранейшаму, далітала да нас; гукі яе здаваліся саладзей і далікатней; агні запальваліся ў горадзе і над ракою. Ася раптам апусціла галаву, так што кудры яе на очы з'ехалі, змоўкла і ўздыхнула, а пасля сказала нам, што хоча спаць, і пайшла ў дом; я, аднак, бачыў, як яна, не запальваючы свечкі, доўга стаяла за неадчыненым акном. Нарэшце, месяц узыло і з'яграў па Рэйну: усё асвяцілася, пачымнела, змянілася, нават віно ў нашых гранёных шклянках заблішчэла таямнічым бліскам. Вечер сціх, нібы крыллі склаў і замёр; начной, пахучай цеплыней павеяла ад зямлі.

— Пара!—усклікнуў я:—а то, бадай, перавозчыка не знай-дзеш.

— Пара,—паўтарыў Гагін.

Мы пайшлі ўніз па сцежцы. Каменні раптам пасыналіся за намі: гэта Ася нас даганяла.

— Хіба ты не спіш?— запытаўся ў яе брат, але яна, не адка-  
заўшы яму ні слова, прабегла міма. Апошняя дагараючыя  
плошкі, запаленныя студэнтамі ў садзе гасцініцы, асвятлялі  
знізу лісці дрэў, што надавала ім святочны і фантастычны вы-  
гляд. Мы знайшлі Асю ля берага: яна размаўляла з перавоз-  
чыкам. Я саскёчыў у лодку і развітаўся са сваімі новымі ся-  
брамі. Гагін абяцаў наведаць мяне ў наступны дзень; я паці-  
снуў яго руку і працягнуў сваю Асі, але яна толькі паглядзе-  
ла на мяне і паківала галавой. Лодка адчаліла і паймчалася  
па быстрай раце. Перавозчык, бадзёры стары, з напружаннем  
апускаў вёслы ў цёмную воду.

— Вы ў месячны слуп уехалі, вы яго разбілі,— закрычала  
мене Ася.

Я апусціў вочы: вакол лодкі, чарнеючы, калыхаліся хвалі.

— Бывайце!— зноў пачуўся яе голас.

— Да зяутра,— прагаварыў пасля яе Гагін.

Лодка прычаліла. Я вышаў і азірнуўся. Нікога ўжо не  
было відаць на супроцьлеглым беразе. Месячны слуп зноў  
цягнуўся залатым мастом цераз усю раку. Нібы на разві-  
танні даляцелі гукі старадаўняга ланераўскага вальса. Гагін  
праўду казаў: я адчуў, што ўсе струны сэрца майго задры-  
жэлі ў адказ на тыя ліслівія напевы. Я пайшоў дадому  
цераз паямнеўшыя палі, павольна ўдыхаючы паху чае павет-  
ра, і прышоў у свой пакойчык увесь распешчаны салодкім  
тамленнем беспрадметных і бясконцых чаканняў. Я адчував  
сябе шчаслівым... Але ад чаго я быў шчаслівы? Я нічога не  
хацеў, я ні аб чым не думаў... Я быў шчаслівы.

Ледзь не смеючыся ад мноства прыемных і ігровых пачу-  
цяў, я кінуўся на пасцель і ўжо заплюшчыў было вочы, як  
раптам мне прышло ў галаву, што на працягу вечара я ні разу  
не ўспомніў аб сваёй жорсткай красуні... «Што-ж гэта аз-  
начае? — запытаўся я ў самога сябе:— хіба я не закаханы?»  
Але, задаўшы сабе гэта пытанне, я, здаецца, адразу-ж заснуў,  
як дзіця ў калысцы.

### III

У наступную раніцу (я ўжо прачнушыся, але яшчэ не ўста-  
ваў) стук кія пачуўся ў мяне пад акном, і голас, у якім  
я алразу-ж пазнаў голас Гагіна, заспіваў:

«Ты спішь ли Гіза ой  
Тебя разбужу..»

Я паспяшаўся адчыніць яму дзвёры.

— Добры дзень, — сказаў Гагін, уваходзячы: — я вас раненка патривожыў, але паглядзіце, якая раніца. Свежасць, раса, жаўранкі спываюць...

Са сваімі кучараўымі бліскучымі валасамі, адкрытай шыяй і ружовымі шчокамі, ён сам быў свежы, як раніца.

Я апрануўся; мы вышлі ў садок, селі на лавачку, загадалі падаць сабе кофе і пачалі гутарыць. Гагін расказаў мне пра свае планы на будучае: уладаючи вялікім багаццем і ні ад каго не залежачы, ён хацеў прысвяціць сябе жывапісу, і толькі шкадаваў аб tym, што позна спахапіўся за разум і шмат часу страціў дарэмна; я таксама напомніў аб сваіх меркаваннях, ды, дарэчы, паверыў яму тайну майго нешчаслівага кахання. Ён выслушваў мяне спагадліва, але, колькі я мог заўважыць, моцнага спачування да маёй страсці я ў ім не абудзіў. Уздыхнуўшы ўслед за мной разы са два, з далікатнасці. Гагін прапанаваў мне пайсі да яго, паглядзець яго эцюды. Я адразу згадзіўся.

Мы не засталі Асю. Яна, паводле слоў гаспадыні, пайшла на «руйны». Вярсты за дзве ад гарадка Л. знаходзіліся рэшткі феадальнага замка. Гагін раскрыў мне ўсе свае картоны. У яго эцюдах было многа жыцця і праўды, што сці свабоднае і шырокое; але ніводзін з іх не быў скончаны, і рисунак паказаўся мне неахайным і няправільным. Я адкрыта выказаў яму сваю думку.

— Так, так,—падхапіў ён уздыхнуўшы:—вы маецце рацию, усё гэта вельмі дрэнна і няспела, што-ж рабіць! Не вучыўся я, як след, ды і праклятая славянская распушчанасць бярэ сваё. Пакуль марыш аб работе, дык і лятаеш арлом; зямлю, здаецца, зрушыў-бы з месца—а пры выкананні адразу-ж слабееш і стамляешся.

Я пачаў палбадзёрваць яго, але ён махнуў рукой і, сабраўшы картоніны на бярэма, кінуў іх на канапу.

— Калі хопіць цярпення, з мяне выйдзе што-небудзь,—сказаў ён праз зубы,—не хопіць, застануся недараслем з дваран. Пойдзем лепиш Асю шукаць.

Мы пайшли.

#### IV

Дарога да руін вілася па схілу вузкай, лясістай даліны; на дне яе бег ручай і шумна кідаўся цераз каменні, нібы спяшаючыся зліца з вялікай ракой, што спакойна блішчэла за цёмнаю грани ю крута рассечаных горных хрыбтоў. Гагін

звярнуў маю ўвагу на некаторыя шчасліва асветленыя месцы, у словах яго адчуваўся, калі не жывапісец, то ўжо напэўна мастак. Хутка паказаліся руіны. На самай вяршыні голай скалы ўзвышалася чатырохвугольная вежа, уся чорная, яшчэ моцная, але нібы рассечаная ўздоўжнай расколінай. Імшыстыя сцены далучаліся да вежы; сям-там ляпіўся павой; пакрыўленыя дрэўцы звшваліся з сівых байніц і авбаліўшыхся скляпенняў. Камяністая сцежка вяла да ўцалеўшых варот. Мы падыходзілі ўжо да іх, як раптам наперадзе ў нас прамільгнула жаночая постаць, хутка перабегла па кучы абломкаў і села на ўступе сцяны, проста над прорвай.

— Ды гэта-ж Ася!—усклікнуў Гагін:—якая вар'ятка!

Мы ўвайшлі ў вароты і апынуліся на невялікім дворыку, да палаўіны заросшым дзікім яблынім і краівой. На ўступе сядзела, сапраўды, Ася. Яна павярнулася да нас тварам і засмяялася, але не кранулася з месца. Гагін пагразіў ёй пальцам, а я голасна ўпікнуў яе ў неасцярожнасці.

— Ды што вы,—сказаў мне шэлтам Гагін:—не дражніце яе; вы яе не ведаеце, бадай яшчэ на вежу ўзбярэцца. А вось, вы лепш падзівіцеся кемлівасці тутэйшых жыхароў.

Я азірнуўся. У кутку, змясціўшыся ў маленьком драўляным балаганчыку, старэнская жанчына вязала панчоху і касілася на нас праз акуляры. Яна прадавала турыстам піва, пернікі і зельтэрскую воду. Мы ўсёліся на лавачцы і пачалі піць з цяжкіх валавяных конавак досынь халэднае піва. Ася прадаўжала сядзець нерухома, падабраўшы пад сябе ногі і захутаўшы галаву кісейным шарфам; стройны твар яе выразна і прыгожа вырысоўваўся на ясным небе; але я з непрыязным пачуццём паглядаў на яе. Ужо ўчора заўважыў я ў ёй штосьці напружанае, не зусім натуральнае... «Яна хоча здзівіць нас», — думаў я: — «навошта гэта? Што за дзіцячы выбрык?» Нібы адгадаўшы мае думкі, яна раптам кінула на мяне быстры і наскролькі прабіваючы позіркі, засмяялася зноў, у два прыжкі саскочыла са сцяны і, падышоўшы да старэнкай, папрасіла ў яе шклянку воды.

— Ты думаеш я хачу піць? — прагаварыла яна, змясціўшыся да братца: — не, тут ёсць кветкі на сценах, якія абавязкова паліць трэба.

Гагін нічога не адказаў ёй; яна, са шклянкай у руцэ, пачала карабкацца па руінах, зредку спыняючыся, нахіляючыся і з забаўнай важнасцю раняючы некалькі крапель воды, якія ярка блішчэлі на сонцы. Яе руکі былі вельмі мілыя, але мне, паранейшаму, было прыкра, хоць

я мімаволі любаваўся яе лёгкасцю і спрытам. На адным небяспечным месцы яна знарок крыкнула і пасля зарагатала... Мне стала яшчэ больш прыкра.

— Ды яна як каза лазіць,— прамармытала сабе пад нос старая, на момант адарваўшыся ад сваёй панчохі.

Нарэшце, Ася апаратніла ўсю свою шклянку і, гарэзліва пагойдваючыся, вярнулася да нас. Дзіўная ўсмешка злёгку падзёргвала яе бровы, ноздры і губы; напоўдзёрзка, напоўвесела жмурыліся цёмныя вочы.

«Вы лічыце мае паводзіны непрыстайнымі,— здавалася, гаварыў яе твар;—усероўна: я ведаю, вы мною любуецяся».

— Умела атрымліваецца, Ася, умела,— прагаварыў Гагін сцішак.

Яна раптам як быццам засаромілася, апусціла свае доўгія расніцы і скромна падсела да нас, як вінаватая. Я тут упершыню добра разгледзеў яе твар, самы зменлівы твар, які я толькі бачыў. Праз некалькі імгненняў, ён ужо ўесь пабялеў і набыў сканцэнтраваны, амаль сумны выраз; самыя рысы яе мне паказаліся большымі, стражэйшымі, прасцейшымі. Яна ўся сціхла. Мы абыйшлі руіны навокал (Ася ішла ўслед за намі) і палюбаваліся відамі. Між tym час абеду набліжаўся. Расплачваючыся са старой, Гагін папрасіў яшчэ кружку піва і, павярнуўшыся да мяне, усклікнуў з хітратай гримасай:

— За здароўе дамы вашага сэрца!

— А хіба ў яго, — хіба ў вас ёсьць такая дама? — запытаўся раптам Ася.

— Ды ў каго-ж яе няма? — запярэчыў Гагін.

Ася задумалася на момант; яе твар зноў змяніўся, зноў паявілася на ім бойкая, амаль дзёрзкая ўсмешка.

Ідучы назад яна яшчэ горш рагатала і сваволіла. Яна зламала доўгую галіну, паклада яе сабе на плячу, як стрэльбу, абвязала галаву шарфам. Памятаецца, нам сустрэлася шматлікая сям'я белакурых і чапуркіх англічан: усе яны, нібы па камандзе, з халодным здзіўленнем праводзілі Асю сваімі шклянімі вачыма, а яна, нібы ім на злосць, моцна заспявала. Вярнуўшыся дадому, яна адразу-ж пайшла да сябе ў пакой і паявілася толькі к самаму абеду, апранутая ў лепшую свою сукенку, старанна прычэсаная, падперазаная і ў пальчатках. За сталом яна трymалася вельмі чынна, амаль чопарна, толькі крыху спрабуючы яду і піла ваду з чаркі. Ёй лёна хацелася разыграць перада мною новую ролю, — ролю прыстойнай і добравыхаванай паненкі. Гагін не перашкаджаў

ёй: прыкметна было, что ён прывык патураць ёй ва ўсім. Ен толькі часамі добрадушна паглядаў на мяне і злёгку паціскаў плячом, нібы жадаючы сказаць: «Яна дзішя; будзьце спагадлівы». Як толькі скончыўся абед, Ася ўстала, зрабіла нам кніксен і, надзяваючы капялош, запыталася ў Гагіна: ці можна ёй пайсці да фрау Луізе?

— Ці даўно ты стала пытацца?—адказваў ён са сваёй нязменнай, на гэты раз некалькі збліжэнай усмешкай: — хіба табе нудна з намі?

— Не, але я ўчора яшчэ абяцала фрау Луізе пабываць у яе; прытым-жа, я думала, вам будзе лепш удаваіх, п. Н. (яна паказала на мяне) што-небудзь яшчэ табе раскажа.

Яна пайшла.

— Фрау Луізе,—пачаў Гагін, стараючыся ўнікаць майго позірку: — удава тутэйшага бургомістра, добрая, між іншым, пустая старэнка. Яна вельмі палюбіла Асю. У Асі страсць знаёміца з людзьмі ніжэйшага круга: я заўважыў, прычынаю гэтага заўсёды бывае гордасць. Яна ў мяне вельмі спешчаная, як бачыце, — дадаў ён, крыху памаўчаўшы: — ды што будзеш рабіць. Патрабаваць я ні ад каго не ўмою, а ад яе — тым больш. Я абавязан быць ласкавым з ёю.

Я прамаўчाय. Гагін перамяніў размову. Чым больш я пазнаваў яго, тым мацней я да яго прывязваўся. Я хутка яго зразумеў. Гэта была проста руская душа, праудзівая, сумленная, простая, але, на жаль, крыху вялая, без чэпкасці і ўнутранага агню. Маладосць не кіпела ў ім; яна свяцілася ціхім святлом. Ён быў вельмі мілы і разумны, але я не мог сабе ўяўіць, што з ім станецца, як толькі ён узмужае. Быць мастаком... Без горкай, заўсёднай працы не бывае мастаку... а працеваць, думаў я, гледзячы на яго мяkkія рысы, слухаючы яго няспешную гаворку, — не! працаваць ты не будзеш, сціснуцца ты не здолееш. Але не палюбіць яго не было магчымасці: сэрца так і цягнулася да яго. Гадзіны чатыры правялі мы ўдаваіх, то седзячы на канапе, то павольна ходзячы перад домам, і за гэтыя чатыры гадзіны сышліся канчаткова.

Сонца зайшло, і мне ўжо час быў ісці дадому. Ася ўсё яшчэ не вярталася.

— Якая яна ў мяне вольніца!—сказаў Гагін.—Хочаце, я пайду праводзіць вас? Мы, па дарозе, зойдзем да фрау Луізе; я запытаю, ці там яна? Наклад невялікі.

Мы спусціліся ў горад і, зварнуўшы ў вузкі, крывы завулачак, спыніліся перад домам у два акны шырынёю і вышынёю

нёю ў чатыры паверхі. Другі паверх выступаў на вуліцу больш за першы, трэці і чацверты яшчэ больш за другі; увесь дом, са сваёй старой разьбой, двумя тоўстымі слупамі ўнізе, вострым чарапічным дахам і працягнутым у выглядзе дзюбы калаўротам на чардаку, здаваўся вялізной, згорбленай птушкай.

— Ася! — крыкнуў Гагін: — ты тут?

Асветленае акно ў трэцім паверсе стукнула і адчынілася, і мы ўбачылі цёмную галоўку Асі. З-за яе выглядаў бяззубы і падслепаваты твар старой немкі.

— Я тут, — прагаварыла Ася, какетліва абапёршыся локцямі на падаконнік: — мне тут добра. На табе, вазьмі, — дадала яна, кідаючи Гагіну галінку герані: — уяўі, што я дама твайго сэрца.

Фрау Луізе засмяялася.

— Н. ідзе дадому, — запярэчыў Гагін: — ён хоча з табой развітаца.

— Няўжо? — прагаварыла Ася: — у такім выпадку, дай яму маю галінку, а я зараз вярнуся.

Яна зачыніла акно, і, здаецца пацалавала фрау Луізе. Гагін працягнуў мне моўчкі галінку. Я моўчкі паклаў яе ў кішэню, дайшоў да перавоза і пераправіўся на другі бок.

Памятаю я ішоў дадому, як раптам мяне здзівіў моцны, знаёмы, але ў Германіі рэдкі пах. Я спыніўся і ўбачыў каля дарогі невялікі загончык канапель. Іх стэпавы пах у момант напомніў мне радзіму і пра будзіў у душы маёй страшэйны смутак аб ёй. Мне захацелася дыхаць рускім паветрам, хадзіць па рускай зямлі. «Што я тут раблю, чаго я цягаюся ў чужой старане, паміж чужымі?» — усклікнуў я, і жудасны цяжар, які я адчуваў на сэрцы, выліўся раптам у горкае і пякучое хваліванне. Я прышоў дадому зусім у іншым настроі, чым учора. Я адчуваў сябе амаль раззлаваным і доўга не мог су-пакоіцца. Незразумелая мне самому дакука разбрала мяне. Нарэшце, я сеў і, успомніўши пра сваю каварную ўдаву (афіцыяльным успамінам пра гэтую даму заключаўся кожны мой дзень), дастаў адну з яе запісак. Але я нават не раскрыў яе; думкі мae адразу прынялі іншы напрамак. Я пачаў думаць... думаць пра Асю. Мне прышло ў галаву, што Гагін, на працягу размовы, намякнуў мне на нейкія цяжкасці, што перашкаджаюць яго звароту ў Расію... «Не падобна, каб яна была сястрой яго?» — прагаварыў я ўголос.

Я раздзеяўся, лёг і стараўся заснуць; але праз гадзіну пасля гэтага я зноў сядзеў у пасцелі, абапершыся локцем на

падушку, і зноў думаў пра гэту «капрызную дзяўчынку з вымушаным смехам»... «Яна складзена, як маленькая рафаэлеўская Галатэя ў Фарнезіне»,—шаптаў я: — «так; і яна яму не сястра»...

А запіска ўдавы спакойна ляжала на падлозе, бялеючы ў праменнях месяца.

## V

У наступную раніцу я зноў пайшоў у Л. Я запэўняў сябе, што мне хочацца пабачыцца з Гагіным, але ўпятайку мяне цягнула паглядзець, што стане рабіць Ася, ці таксама яна будзе «дурэць», як учора. Я застаў абодвух у гасцінай, і, дзіўная справа!—магчыма ад таго, што я ўночы і раніцой многа размышляў аб Расіі—Ася паказалася мне зусім рускай дзяўчынай, ды простай дзяўчынай, ледзь не пакаёўкай. На ёй была старэнкавая сукеначка, валасы яна зачасала за вуши і сядзела, не варушачыся, ля акна, ды шыла ў пяльцах, скромна, ціха, нібы яна век свой нічым іншым не займалася. Яна амаль нічога не гаварыла, спакойна паглядвалася на сваю работу, і рысы яе набылі такі нязначны, будні выраз, што мне мімаволі ўспомніліся нашы домарошчаныя Каці і Машы. Для давяршэння падабенства, яна пачала напіваць упоўголоса «Матухну-галубачку». Я глядзеў на яе жаўтаваты, згаслы тварык, успамінаў аб учараших марах, і шкада мне было чагосьці. Надвор'е было цудоўнае. Гагін абвясціў нам, што пойдзе сёння маляваць эцюд з натуры; я запытаўся, ці дазволіць ён мне праводзіць яго, ці не перашкоджу я яму?

—Наадварот,—запярэчыў ён:—вы мне можаце добрую параду даць.

Ён надзеў круглы капялюш à la Van Dyck, блузу, узяў картон пад паходу і пайшоў; я паплёўся ўслед за ім. Ася засталася дома. Гагін, адыходзячы, прасіў яе паклапаціца аб tym, каб суп быў не надта рэдкі; Ася абяцала пабываць на кухні. Гагін дабраўся да знаёмай ужо мне даліны, прысеў на камень і пачаў зарысоўваць стары дуплісты дуб з раскідзістымі галінамі. Я лёг на траву і дастаў книжку; але я і двух старонак не прачытаў, а ён толькі паперу змазаў: і мы ўсё больш разважалі і, наколькі я магу меркаваць, досыць разумна і тонка разважалі аб tym, як іменна трэба працацаць; чаго неабходна ўнікаць, чаго прытрымлівацца, і якое ўласна значэнне мастака ў наш век. Гагін, нарэшце, рашыў, што ён «сёння не ў настроі», лёг побач са мною, і ўжо тут

свабодна пацяклі маладыя нашы гутаркі, то гарачыя, то задуменныя, то захапляючыя, але амаль заўсёды няясныя гутаркі, у якіх так ахвотна разліваецца рускі чалавек, Набалбатаўшыся ўдосталь і напоўніўшыся пачуццём задавалення, нібы мы штосьці зрабілі, паспелі ў нечым, вярнуліся мы дадому. Я застаў Асю такой-жай самай, якой я яе пакінуў; як я ні стараўся назіраць за ёю — ні цечю какецтва, ні прызнаку наўмысна-прынятай ролі я ў ёй не заўважыў; на гэты раз не было магчымасці папракнучы яе ў ненатуральнасці.

— Ага! — гаварыў Гагін: — пост і пакаянне на сябе наклада.

Пад вечар яна некалькі разоў непрытворна пазяхнула і рана пайшла да сябе. Я сам хутка развітаўся з Гагіным і, вярнуўшыся дадому, не марыў ужо ні аб чым: гэты дзень прайшоў у цвярозых адчуваннях. Памятаеца, аднак, кладучыся спаць, я мімаволі праказаў уголос:

— Што за хамелеон гэта дзяўчына! — і, падумаўшы крыху, дадаў: — а ўсё-такі, яна яму не сястра.

## VI

Прайшло цэлых два тыдні. Я кожны дзень наведваў Гагіных. Ася нібы ўнікала мяне, але ўжо не дазваляла сабе ніводнага з тых свавольстваў, якія так здзівілі мяне ў першыя два дні нашага знаёмства. Яна здавалася ўпотайку засмучанай або збянтэжанай; яна і смяялася меней. Я з цікаўнасцю назіраў за ёю.

Яна досыць добра гаварыла па-французску і па-німецку; але па ўсіму было прыкметна, што яна з маленства не была ў жаночых руках і выхаванне атрымала дзіўнае, незвычайнае, якое не мела нічога агульнага з выхаваннем самога Гагіна. Ад якога, не гледзячы на яго капялюш à la Van Dyck і блузу, так і веяла мяккім, напалову спешчаным, вялікарускім дваранінам, а яна не была падобна да паненкі; ва ўсіх яе рухах было штосьці неспакойнае: гэты дзічок нідаўна быў прывіты, гэта віно яшчэ брадзіла. Ад прыроды сарамлівая і нямелая, яна злавала на сваю сарамлівасць і, з-за гэтага, праз сілу старалася быць развязнай і смелай, што ёй не заўсёды ўдавалася. Я некалькі разоў загаварваў з ёю аб яе жыцці ў Расіі, аб яе мінулым; яна неахвотна адказвала на мае распытаўні; я даведаўся, аднак, што да ад'езду за граніцу яна доўга жыла ў вёсцы. Я застаў яе

аднойчы за кнігай, адну. Абапёршыся галавой на абедэве руки і запусціўши пальцы глыбока ў валасы, яна пажырала вачымы радкі.

— Брава! — сказаў я, падышоўши да яе: — якая вы старная.

Яна прыўзняла галаву, важна і строга паглядзела на мяне.

— Вы думаеце, я толькі смяяцца ўмею,—прагаварыла яна і хацела пайсці...

Я зірнуў на загаловак кнігі: гэта быў нейкі французскі раман.

— Аднак, я ваш выбар пахваліць не могу,—заўважыў я.

— Што-ж чытаць! — усклікнула яна і, кінуўши кнігу на стол, дадала: — дык лепш пайду дурачыцца, — і пабегла ў сад.

У той-же дзень, вечарам, я чытаў Гагіну «Германа і Даратэю». Ася перш усё толькі прашмыгвала міма нас, пасля раптам спынілася, прынікла вухам, ціхенька падсела да мяне і выслушала чытанне да канца. У наступны дэнъ я зноў не пазнаў яе, пакуль не здагадаўся, што ёй раптам прышло ў галаву, быць дамавітай і сталай, як Даратэя. Адным словам, яна з'яўлялася мне поўзагадкавай істотай. Самалюбная да крайнасці, яна прыцягвала мяне, нават калі я злаваўся на яе. У адным толькі я больш і больш пераконваўся, а іменна ў тым, што яна не сястра Гагіна. Ён абыходзіўся з ёю не пабрацку: занадта ласкова, занадта спагадліва і ў той-же час некалькі вымушана.

Дзіўны выпадак, як відаць, пацвердзіў мае падазрэнні.

Аднойчы ўвечары, падыходзячы да вінаградніка, дзе жылі Гагіны, я знойшоў калітку замкнёнаю. Не доўга думаючи, дабраўся я да аднаго абваленага месца ў агарожы, ужо раней заўважанага мною, і пераскочыў цераз яго. Недалёка ад гэтага месца, у баку ад дарожкі, была невялікая альтанка з акацыям: я параняўся з ёю і ўжо прайшоў міма... раптам мяне здзвіў голас Асі, якая з жарам і праз слёзы гаварыла наступныя слова:

— Не, я нікога не хачу кахаць, апрача цябе, не, не, аднаго цябе я хачу кахаць—і назаўсёды.

— Ды што ты, Ася, супакойся, — гаварыў Гагін: — ты ведаеш, я табе веру.

Галасы іх чуліся ў альтанцы. Я ўбачыў іх абодвух праз негусты пераплёт галін. Яны мяне не заўважылі.

— Цябе, цябе аднаго,—паўтарыла яна, кінулася яму на

шыю і з сударгавым плачам пачала цалаваць яго і прыціскацаца да яго грудзей.

— Досыць, досыць, — цвярдзіў ён, злёгку праводзячы рукою па яе валасах.

Некалькі імгненняў застаўся я нерухомым... Раптам я скамянуўся. — Падыйсі да іх?.. Ні за што! — прамільгнула ў маёй галаве. Шпаркімі крокамі вярнуўся я да агароды; пераскочыў цераз яе на дарогу і ледзве не бягом пусціўся дадому. Я ўсміхаўся, паціраў рукі, здзіўляўся выпадку, які нечакана пацвердзіў мае здагадкі (я ні на момант не ўсумніўся ў іх правільнасці), а між тым, на сэрцы ў мяне было вельмі горка. Аднак, думаў я, умеюць-жа яны прытварацца! Але дзеля чаго? Што за ахвота мяне марочыць? Не чакаў ад яго я гэтага... І што за чуллівае признанне?

## VII

Я спаў дрэнна, і назаўтра ўстаў рана, прывязаў паходную кайстру за спіну і, сказаўши сваёй гаспадыні аб тым, каб яна не чакала мяне к ноцы, адправіўся пехатою ў горы, уверх па цячэнню ракі, на якой ляжыць гарадок З. Гэтыя горы, адросткі хрыбта, называемага Сабачай спіной Ниціск, вельмі цікавыя ў геалагічных адносінах; асабліва выдатныя яны правільнасцю і чыстатой базальтавых слабоў; але мне было не да геалагічных назіранняў. Я проста не разумеў, што ва мне адбывалася; адно пачуцце было для мяне ясна: нежаданне бачыцца з Гагінімі. Я запэўняў сябе, што адзінай прычынай маёй раптоўнай непрыязні да іх была злосць на іх хітрасць. Хто іх прымушаў выдаваць сябе за сваякоў? Між іншым, я стараўся аб іх не думати; блукаў, не спяшаючыся, па горах і далінах, заседжваўся ў вясковых харчэўнях, мірна гутараць з гаспадарамі і гасцямі, або клаўся на плоскі, нагрэты камень і глядзеў, як плылі воблакі, добра, надвор'е было цудоўнае. У такіх занятках я праўёў трох дні, і не без задавалення, — хоць сэрца ў мяне і шчымела часамі. Настрой маіх думак адпавядáў якраз спакойнай прыродзе таго краю.

Я аддаў сябе ўсяго ціхай гульні выпадковасці, набягаўшым уражанням: спакойна змяняючыся, працякалі яны па душы і пакінулі ў ёй, нарэшце, адно агульнае пачуцце, у якім зліoso ўсё, што я бачыў, адчуў, пачуў за гэтыя трох дні — усё: тонкі пах смалы ў лясах, крык і стук дзятлоў, несціханае журчанне светлых ручайніцаў каты фарэлямі

на пясчаным дне, не вельмі смелыя абрысы гор, хмурыя скалы, чысцен'кія вёсачкі з паважанымі старымі цэрквамі і дрэвамі, буслы на балотах, утульныя млыны з праворна круцячыміся коламі, гасцінныя твары пасялян, іх сінія камзолы і шэрыя панчохі, скрыпучыя, марудлівые вазы, у якія запрэжаны глустыя коні, а іншы раз каровы, маладыя доўгавалосыя вандроўнікі па чистых дарогах, абсаджаных яблынямі і грушамі...

Нават і цяпер мне прыемна ўспомніць мае тагачасныя ўражанні. Прывітанне табе, скромны куток германскай зямлі, з тваім няхітрым дастаткам, з паўсюднымі слядамі працаўных рук, цярплівай, хоць маруднай работы... Прывітанне табе і спакой!

Я прышоў дадому пад самы канец трэцяга дня. Я забыўся сказаць, што з дакуکі на Гагіных, я паспрабаваў уваскрасіць у сабе вобраз бязлітаснай удавы;—але мае намаганні засталіся дарэмнымі. Памятаецца, калі я пачаў марыць аб ёй, я ўбачыў перад сабою сялянскую дзяўчынку гадоў пяці, з круглым тварыкам, з няянінна выпучанымі вочкамі. Яна так па-дзіячаму прастадушна глядзела на мене... Мне стала сорамна яе чыстага позірку, я не хацеў хлусіць пры ёй, і адразу ж канчаткова і назаўсёды раскланяўся са сваім ранейшым прадметам.

Дома я знайшоў запіску ад Гагіна. Ён здэўляўся нечаканасці майго рашэння, папракаў мяне, чаму я не ўзяў яго з сабою, і прасіў прыйсці да іх, як толькі я вярнуся. Я з непрыемнасцю прачытаў гэты запіску, але ў наступны ж дзень адправіўся ў Л.

### VIII

Гагін сустрэў мяне па-прыяцельску, асыпаў мяне ласкавымі дакорамі; але Ася, нібы знарок, як толькі ўбачыла мяне, пачала рагатаць без усякай прычыны і, па сваёй прывычцы, адразу ж выбегла. Гагін збянятэжыўся, прамармытаў ёй услед, што яна вар'ятка, папрасіў мяне прабачыць ёй. Прыйзнаюся, мне стала вельмі дасадна на Асю; ужо і без таго ў мяне быў дрэнны настрой, а тут зноў гэты ненатуральны смех, гэтыя нейкія дзіўныя гримасы. Я, аднак, зрабіў выгляд, быццам нічога не заўважыў, і паведаміў Гагіну падрабязнасці свайго невялікага падарожжа. Ён расказаў мне, што рабіў у часе маёй адсутнасці. Але гаворка наша не клеілася; Ася ўваходзіла ў пакой і выбягала зноў.

я сказаў, нарэшце, што ў мяне ёсьць тэрміновая работа, і што мне час вярнуцца дадому. Гагін перш мяне ўтрымліваў, пасля, пільна паглядзеўши на мяне, вызваўся праводзіць мяне. У пярэдняй Ася раптам падышла да мяне і працягнула мне руку; я злёгку паціснуў яе пальцы і крыху пакланіўся ёй. Мы разам з Гагіным пераправіліся цераз Рэйн і, праходзячы міма любімага майго ясеня са статуйкай мацоны, прыселі на лаўку, каб палибавацца відам. Надзвычайная размова адбылася тут паміж намі.

Перш мы перакінуліся некалькімі словамі, пасля змоўклі, глядзячы на светлуую раку.

— Скажыце, — пачаў раптам Гагін са сваёй звычайнай усмешкай: — якой вы думкі аб Асі? Яна павінна здавацца вам крыху дзіўнай, ці не праўда?

— Так, — адказаў я не без некаторага здзіўлення. Я не чакаў, што ён загаворыць аб ёй.

— Яе трэба добра вывучыць, каб аб ёй меркаўаць, — прагаварыў ён: — у яе сэрца вельмі добрае, але галава бядовая. Цяжка з ёю ладзіць. Між іншым, яе нельга вінаваціць, і калі-б вы ведалі яе гісторыю...

— Яе гісторыю? — перапыніў я... — хіба яна не ваша...

Гагін зірніў на мяне.

— Ці не думаецце вы, што яна не сястра мне?.. Не, — працаўжаў ён, не звяртаючы ўвагі на маё замяшанне: — яна дапраўды мая сястра, яна дачка майго бацькі. Выслушайце мяне. Я адчуваю да вас давер'е і расскажу вам усё.

— Бацька мой быў чалавек вельмі добры, разумны, адукаваны — і нешчаслівы. Лёс абышоўся з ім не горш, чым з многім іншымі; але ён і першага ўдару яго не перанёс. Ён ажаніўся рана, пакахаўши; жонка яго, мая маці, памерла вельмі хутка; я застаўся пасля яе шасці месяцаў. Бацька завёз мяне ў вёску і цэлія дванаццаць год не выязджаў нікуды. Ён сам займаўся майм выхаваннем і ніколі са мною не разлучыўся-б, калі-б брат яго, мой родны дзядзька, не заехаў да нас у вёску. Дзядзька гэты жыў заўсёды ў Пецербургу і займаў досыць важную пасаду. Ён угаварыў бацьку аддаць мяне да яго на рукі, таму што бацька ні ў якім разе не згаджаўся пакінуць вёску. Дзядзька угаварыў яго, што хлопчыку маіх год шкодна жыць у поўнай адзіноце, што з такім вечна панурым і маўклівым настаўнікам, якім быў мой бацька, я абавязкова адстану ад сваіх аднагодкаў, ды самы нораў мой лёгка можа сапсавацца. Бацька доўга працівіўся ўгаворам свайго брата, аднак,

здаўся нарэшце. Я плакаў, расстаючыся з бацькам; я любіў яго, хоць ніколі не бачыў усмешкі на твары яго... але, трапіўшы ў Пецербург, хутка забыўся пра наша цёмнае і невясёлае гняздо. Я паступіў у юнкерскую школу, а са школы перайшоў у гвардзейскі полк. Кожны год прыязджаў я ў вёску на некалькі тыдняў і з кожным годам заставаў бацьку свайго ўсё больш сумным, у сябе паглыблённым, задуменным да палахлівасці. Ён кожны дзень хадзіў у царкву і амаль развучыўся гаварыць. У адно з маіх наведванняў (мне ўжо было гадоў дваццаць), я першы раз убачыў у нас у доме худзеньку чарнавокую дзяўчыну гадоў дзесяці—Асю. Бацька сказаў, што яна сірата, і ўзята ім на пракармленне—ён іменна так і сказаў. Я не звярнуў асаблівай увагі на яе; яна была дзікая, жвавая і маўклівая, як звярок, і як толькі я заходзіў у любімы пакой свайго бацькі, вялізны і змрочны пакой дзе сканала мая маці і дзе нават удзень запальваліся свечкі, яна адразу ж хавалася за валтэраўскае крэсла яго або за шафу з кнігамі. Здарылася так, што ў наступныя за тым трыватыры гады абавязкі службы перашкодзілі мне пабываць у вёсцы. Я атрымліваў ад бацькі кожны месяц па кароткаму пісьму; аб Асі ён успамінаў рэдка і то мімаходзь. Яму было ўжо больш пяцідзесяці год, але ён здаваўся яшчэ маладым чалавекам. Уявіце-ж мой жах: раптам я, нічога не падазраючы, атрымліваю ад прыказчыка пісьмо, у якім ён паведамляе мне аб смяртэльнай хваробе майго бацькі і ўпрашае прыехаць якмага хутчэй, калі толькі хачу развітаца з ім. Я паймчаўся, на злом галавы, і застаў бацьку жывым, але пры смерці. Ён вельмі ўзрадаваўся мне, абняў мяне сваімі высаxшымі рукамі, доўга паглядзеў мне ў очы нейкім ні то выпрабоўваючым, ні то ўпрашаючым позіркам, і, узяўшы з мяне слова, што я выканану яго апошнюю просьбу, загадаў свайму старому камердынеру прывесці Асю. Стары прывёў яе: яна ледзь трymалася на ногах і дрыжэла ўсім целам.

— Вось,— сказаў мне з намаганнем бацька:— завяшчаю табе маю дачку, тваю сястру. Ты аб усім даведаешься ад Якава,—дадаў ён, паказаўшы на камердынера.

Ася заплакала і кінулася тварам на ложак... Праз поўгадзіны мой бацька сканаў.

Вось што я даведаўся. Ася была дачка майго бацькі і былой пакаёўкі маёй маці, Тацяны. Вельмі добра памятаю я гэтую Тацяну, памятаю яе высокую, стройную фігуру, яе прыемны, строгі, разумны твар, з вялікімі, цёмнымі вачымі.

Яна славілася дзяўчынай гордай і непрыступнай. Наколькі я мог зразумець з пачцівых недагаворак Якава, бацька мой сышоўся з ёю праз некалькі гадоў пасля смерці матулі. Тацяна ўжо не жыла тады ў панскім доме, а ў хаце ў замужній сястры сваёй, скотніцы. Бацька мой моцна да яе прывязаўся і пасля майго ад'езду з вёскі хацеў нават жаніцца з ёй, але яна сама не згадзілася быць яго жонкай, не гледзячы на яго просьбы.

— Нябожчыца Тацяна Уласаўна, — так дакладваў мне Якаў, стоячы ля дзвярэй з закладзенымі назад рукамі,—ва ўсім былі разважлівы і не захацелі тату вашага пакрыў-дзіць. Што-ж я вам за жонка? якая я пані? так яны гаварылі пры мне.— Тацяна нават не хацела перасяліцца да нас у дом і прадаўжала жыць у сваёй сястры, разам з Асяй. У дзяцінстве я бачыў Тацяну толькі ў святы, у царкве. З завязанай цёмнай хусткай, з жоўтым шалем на плячах, яна становілася ў натоўпе, калі акна,— яе строгі профіль выразна адбіваўся на празрыстым шкле, — і пакорліва і важна малілася, кланяючыся нізка, па-старадаўняму. Калі дзядзька забраў мяне, Асі было ўсяго два гады, а на дзесятым годзе яна страціла матку.

Як толькі Тацяна памерла, бацька ўзяў Асю да сябе ў дом. Ен і раней выказаў жаданне мець яе пры сабе, але Тацяна яму і ў гэтым адмовіла. Уявіце-ж сабе, што павінна было адбыцца ў Асі, калі яе ўзялі да пана. Яна да гэтага часу не можа забыць тую хвіліну, калі на яе ўпершыню надзелі шоўковую сукенку і пацалавалі яе ручку. Маці, пакуль была жывая, трymала яе вельмі строга; у бацькі яна карысталася поўнай свабодай. Ен быў яе настаёнікам; апрача яго, яна нікога не бачыла. Ен не песціў яе, гэта значыць, не няньчыўся з ёй; але ён любіў яе надта моцна і ніколі нічога ёй не забараняў: ён у душы лічыў сябе перад ёю вінаватым. Ася хутка зразумела, што яна галоўная асона ў доме, яна ведала, што пан— яе бацька; але яна таксама хутка зразумела сваё фальшивое становішча; самалюбнасць у ёй развілася моцна, недаверлівасць таксама; дрэнныя прывычкі ўкараняліся, прастата знікла. Яна хацела (яна сама мне аднойчы прызналася ў гэтым) прымусіць цэлы свет забыцца аб яе паходжанні, яна і саромілася сваёй маці, і саромілася свайго сораму, і ганарылася ёю. Вы бачыце, што яна многае ведала і ведае, чаго-б не трэба было ведаць у яе годы... Але хіба яна вінавата? Маладыя сілы бушавалі ў ёй, кроў кіпела, а паблізу нівод-

най рукі, якая-б яе накіравала. Поўная незалежнасць ва ўсім! Ды хіба лёгка яе перанесці? Яна хацела быць не горш за іншых паненак; яна кінулася на книгі. Што тут магло атрыманца добра? Няправільна пачатае жыццё складвася няправільна, але сэрца ў ёй не сапсавалася, разум уцалей.

І вось я, дваццацігадовы хлапец, апінуўся з трынаццацігадовай дзяўчынкай на руках! У першыя дні пасля смерці бацькі, пры адным гуку майго голаса, яе трэсліхаманка, ласкі мае навявалі на яе смутак, і толькі патроху, спакваля, прывыкла, яна да мяне. Праўда, пасля, калі яна пераканалася, што я сапраўды признаю яе сястрой і палюбіў яе, як сястру, яна надта моцна да мяне прывыкла: у яе ні адно пачуцце не бывае напалову.

Я прывёз яе ў Пецербург. Як мне ні балюча было з ёю расстацца, — жыць з ёй разам я ніяк не мог; я змясціў яе ў адзін з лепшых пансіёнаў. Ася зразумела неабходнасць нашай разлукі; але пачала з таго, што захварэла і ледзь не памерла. Пасля яна прыцярпелася і выжыла ў пансіёне чатыры гады; але, наперакор майм чаканням, засталася амаль такой-ж, якой была раней. Начальніца пансіёна часта скардзілася мне на яе: «І пакараць яе нельга,—гаварыла яна мне! — і на ласку яна не паддаецца». Ася была надзвычай кемлівая, вучылася вельмі добра, лепш за ўсіх; але ніяк не хацела падыйсці пад агульны ўзровень, была ўпартай, глядзела ваўчком... Я не мог надта вінаваціць яе: у яе становішчы, ёй трэба было або прыслужлівай быць, або дзічыцца. З усіх сваіх сябровак яна пасябравала толькі з адной, непрыгожай, загнанай і беднай дзяўчынай. Астатнія паненкі, з якімі яна выхоўвалася, большай часткай з добрых фамілій, не любілі яе, язвілі яе і калолі, як толькі маглі; Ася ім на волас не ўступала. Аднойчы, на ўроку закона божага, выкладчык загаварыў аб заганах. «Падлізванне і баязлівасць самыя вялікія заганы», — гучна сказала Ася. Адным словам, яна прадаўжала ісці сваёй дарогай; толькі манеры яе сталі лепшыя; хоць і ў гэтых адносінах яна, здаеща, не многага дасягнула.

Нарэшце, ёй мінула семнаццаць год; заставацца ёй далей у пансіёне было немагчыма. У мяне былі досыць вялікія цяжкасці. Раптам мне прышла ў галаву добрая думка: выйсці ў адстаўку, паехаць за граніцу на год або на два, і ўзяць з сабой Асю. Задумана — зроблена і вось мы з ёй на берагах Рэйна, дзе я стараюся займацца жывапісам.

а яна... сваволіць і дурыцца па-ранейшаму. Але цяпер я спадзяюся, што вы не станеце асуджаць яе вельмі строга; а яна хоць і прытвараецца, што ёй усёроўна,—думай кожнага даражыць, вашай-жа ў асаблівасці.

І. Гагін зноў усміхнуўся сваёй ціхай усмешкай. Я моцна сціснуў яму руку.

— Усё нічога, — загаварыў зноў Гагін: — але з ёю мне бяда. Порах яна сапраўдны. Да гэтага часу ёй ніхто не спадабаўся, але бяда, калі яна пакахае каго! Я іншы раз не ведаю, што з ёй і рабіць. Днямі яна вось што ўздумала: пачала раптам запэўняць мяне, што я да яе стаў халадней ранейшага, і што яна аднаго мяне кахае і век будзе аднаго мяне кахаць... І пры гэтым так расплакалася...

— Дык вось што... — прагаварыў было я, і прыкусіў язык.

— А скажыце вы мне, — запытаў я ў Гагіна: — справа між намі пайшла на адкрытую, — няўжо, на самай справе, ёй да гэтага часу ніхто не падабаўся? У Пецербургу бачыла-ж яна маладых людзей?

— Яны-ж вось ёй і не падабаліся зусім. Не, Аci патрэбен герой, незвычайны чалавек — або жывапісны пастух у горных цяснінах. А зрэшты, я загаварыўся з вамі, затрымаў вас, — дадаў ён, устаючы.

— Паслухайце, — сказаў я: — пойдзем да вас, мне дадому не хочацца.

— А работа ваша?

Я нічога не адказваў, Гагін добрадушна ўсміхнуўся, і мы вярнуліся ў Л. Убачыўши знаёмы вінаграднік і белы домік наверсе гары, я адчуў нейкую асалоду — іменна, асалоду на сэрцы: быццам мне цішком мёду туды налілі. Мне стала лёгка пасля расказу Гагіна.

## IX

Ася сустрэла нас на самым парозе дома; я зноў чакаў смеху; але яна вышла да нас уся бледная, маўклівая, з апушчанымі вачыма.

— Вось ён зноў, — загаварыў Гагін: — і, заўваж, сам захацеў вярнуцца.

Ася запытальна паглядзела на мяне. Я ў сваю чаргу працягнуў ёй руку і на гэты раз моцна паціснуў яе халодныя пальчыкі. Мне стала вельмі шкада яе; цяпер я многае разумеў у ёй, што раней збівала мяне з толку: яе ўнутраная трывога, няўменне трymаць сябе, жаданне парысавацца,—

усё мне стала ясна. Я зазірнуў у гэту душу: таемны гнёт душы ў яе заўсёды, трывожна блыталася і білася неспрытаваная ганарлівасць, але ўся істота яе імкнулася да праўды. Я зразумеў, чаму гэта дзіўная дзяяўчынка мяне прыцягвала; не адной толькі поўдзікай пышчотнасцю, разлітай па ўсяму яе тонкаму целу, прыцягвала яна мяне: яе душа мне падабалася.

Гагін пачаў капацца ў сваіх малюнках; я прапанаваў Асі пагуляць са мной па вінаградніку. Яна адразу згадзілася, з вясёлай і амаль пакорлівой гатоўнасцю. Мы спусціліся да паловы гары і прыселі на шырокую пліту.

— І вам не сумна было без нас? — пачала Ася.

— А вам без мяне было сумна? — запытаўся я.

Ася зірнула на мяне збоку.

— Так, — адказвала яна. — Добра ў гарах? — прадаўжала яна адразу-ж: — яны высокія? Вышэй за воблакі? Расскажыце мне, што вы бачылі. Вы рассказвалі брату, але я нічога не чула.

— Не трэба было вам выходзіць, — заўважыў я.

— Я выходзіла... таму што... Я цяпер вось не пайду, — дадала яна з даверлівой ласкай у голасе: — вы сёння былі сярдзіты.

— Я?

— Вы.

— Ды чаго, скажыце калі ласка...

— Не ведаю, але вы былі сярдзіты і пайшлі сярдзітым. Мне было вельмі сумна, што вы так пайшлі, і я так рада, што вы вярнуліся.

— І я рады, што вярнуўся, — сказаў я.

Ася павяла плячыма, як гэта часта робяць дзеци, калі ім добра.

— О, я ўмеею адгадваць! — прадаўжала яна: — бывала, я па адным татавым кашлі з другога пакоя пазнавала, ці здаволены ён мною ці не.

Да таго дня Ася ні разу не гаварыла мне пра свайго бацьку. Мяне гэта здзівіла.

— Вы любілі свайго тату? — сказаў я, і раптам, к вялікаму майму смутку, адчуў, што чырванею.

Яна нічога не адказвала і пачырванела таксама. Мы абодва змоўклі. Удалечыні па Рэйну плыў і дыміўся пароход. Мы пачалі глядзець на яго.

— Што-ж вы не рассказываеце? — прашаптала Ася.

—Чаго вы сёння рассмяяліся, як толькі ўбачылі мяне?—  
запытаўся я.

—Сама не ведаю. Іншы раз мне хочацца плакаць, а я  
смяюся. Вы не павінны асуджаць мяне... за тое, што я  
раблю. Ах, дарэчы, што гэта за казка аб Ларэле! Ды гэта-ж  
я скала відаць? Кажуць, яна раней усіх тапіла, а як  
пакахала, сама кінулася ў ваду. Мнё падабаецца гэта казка.  
Фрау Луізе мне розныя казкі расказвае. У Фрау Луізе ёсь  
чорны кот з жоўтымі вачымі...

Ася падняла галаву і страсянула кудрамі.

— Ах, мне добра, — прагаварыла яна.

У гэтых момант даляцелі да нас адрывістыя, аднастай-  
ныя гукі. Сотні галасоў разам і з мернымі расстаноўкамі  
паўтаралі малітвены напеў: натоўп багамольцаў цягнуўся  
унізе па дарозе з крыжамі і пратэсамі...

— Вось пайсці-б з імі, — сказала Ася, прыслухоўваючу-  
ся да паступова слабеўшых галасоў.

— Хіба вы такая набожная?

— Пайсці куды-небудзь далёка, на малітву, на цяжкі ге-  
ройскі ўчынак,—прадаўжала яна.—А то дні ідуць, жыццё  
пройдзе, а што мы зрабілі?

— Вы ганарлівая,—заўважыў я:—вы хочаце пражыць  
не дарэмна, след пасля сябе пакінуць...

— А хіба гэта немагчыма?

«Немагчыма», ледзь было не паўтарыў я... Але я зірнуў  
у яе светлыя вочы і толькі сказаў:

— Паспрабуйце.

— Скажыце, — загаварыла Ася, пасля невялікага маў-  
чання, на працягу якога нейкія цені прабеглі ў яе па тва-  
ры, які паспеў ужо зблізіцца: — вам вельмі спадабалася тая  
дама... Вы памятаце, брат піў за яе здароўе ў руінах, на  
другі дзень нашага знаёмства?

Я засміяўся.

— Ваш брат жартаваў; мне ні адна дама не падабалася,  
прынамсі, цяпер ні адна не падабаецца.

— А што вам падабаецца ў жанчынах? — запыталася  
Ася, закінуўшы галаву з нявіннай цікаўнасцю.

— Якое дзіўнае пытанне! — усклікнуў я.

Ася крыху зблізілася.

— Я не павінна была задаваць вам такое пытанне, праў-  
да? Прабачце мне, я прывыкла балбатаць усё, што мне ў  
галаву прыходзіць. Таму вось я і баюся гаварыць.

— Гаварыце, калі ласка, не бойтесь, — падхапіў я: —

я так рад, што вы, нарэшце, перастаеце дзічыцца. Ася апусціла вочы і засмяялася ціхім і лёгкім смехам; я не заўважаў у яе такога смеху.

— Ну, расказвайце-ж, — прадаўжала яна, разгладжаючы полы сваёй сукенкі і ўкладаючы сабе іх на ногі, нібы яна ўсядалася надоўга:—расказвайце, або прачытайце што небудзь, як, памятаеце вы нам чыталі з «Онегіна»...

Яна раптам задумалася...

„Где нынче крест и тень ветвей  
Над бедной матерью мосий!“

прагаварыла яна ціха.

— У Пушкіна не так, — заўважыў я.

— А я хцела-б быць Таянай, — прадаўжала яна ўсё таксама задуменна. — Расказвайце,—падхапіла яна жвава.

Але мне было не да расказаў. Я глядзеў на яе, усю ablіту ясным сонечным праменем, усю супакоенную і ціхую. Усё радасна зяяла вакол нас, унізе, над намі — неба, зямля і воды; самае паветра, здавалася, было насычана бліскам.

— Паглядзіце, як прыгожа!—сказаў я, мімаволі сцішыўшы голас.

— Так, прыгожа!—таксама ціха адказвала яна, не гледзячы на мяне. — Калі-б мы з вамі былі птушкамі—як-бы мы ўзняліся, як-бы паляцелі... Так-бы і патанулі ў гэтым блакіце... Але мы не птушки.

— А крыллі могуць у нас вырасці, — запярэчыў я.

— Як гэта?

— Пажывіце — будзеце ведаць. Ёсць пачуцці, якія ўздымаюць нас ад зямлі. Будзьце ўпэўнены—у вас будуць крыллі.

— А ў вас былі?

— Як вам сказаць... здаецца, да гэтага часу я яшчэ не лятаў.

Ася зноў задумалася. Я крыху нахіліўся да яе.

— Умееце вы вальсіраваць?—запытала яна раптам.

— Умею,—адказаў я, некалькі азадачаны.

— Дык пойдзем-жа, пойдзем... я папрашу брата сыграць нам вальс... Мы ўявім, што мы лятаем, што ў нас выраслі крыллі.

Яна пабегла дадому. Я пабег услед за ёю — і, праз некаторы момант, мы кружыліся ў цесным пакоі, пад салодкія гукі Ланера. Ася вальсіравала цудоўна, з захапленнем. Штосьці мяккае, жаночае выступіла раптам у яе дзяячоа стро-

гім аблічы. Доўга пасля рука мая адчувала дакрананне яе далікатнага стану, доўга чулася мне яе паскоранае, блізкае дыханне, доўга мярэшчыліся мне цёмныя, нерухомыя, амаль заплюшчаныя вочы на белым, але ажыўленым твары, рэзка абвеяным кудрамі.

## X

Увесь гэты дзень прайшоў, як не трэба лепш. Мы весяліліся, як дзеці. Ася была надта мілая і простая. Гагін радаваўся, гледзячы на яе. Я пайшоў ад іх позна. Уз'ехаўши на сярэдзіну Рэйна, я папрасіў перавозчыка пусціць лодку ўніз па цячэнню. Стary падняў вёслы—і царственая рака панесла нас. Гледзячы навакол, слухаючы, успамінаючы, я раптам адчуў таемную трывогу на сэрцы... падняў вочы да неба— але і ў небе не было спакою: усиянае зоркамі, яно ўсё варушылася, рухалася, дрыжэла; я скліўся да ракі... але і там, і ў гэтай цёмнай, халоднай глыбіні таксама калыхаліся, дрыжэлі зоркі; трывожнае ажыўленне мне здавалася ўсюды—і трывога павялічвалася ў мне самім. Я абаперся на край лодкі... Шэпт ветру ў маіх вушах, ціхае бульканне вады за кармой мяне раздражнялі, і свежае дыханне хвалі не супаківала мяне; салавей пачаў спяваць на беразе, і заразіў мяне салодкім ядам сваіх гукаў. Слёзы закіпалі ў мяне на вачах, але гэта не былі слёзы беспрадметнага захаплення. Што я адчуваў, было не тое смутнае, яшчэ нядайна зазнанае адчуванне ўсеабдымных жаданняў, калі душа шырыцца, гучыць, калі ёй здаецца, што яна ўсё разумее і ўсё любіць... Не! у мне запалілася прага шчасця. Я яшчэ не асмельваўся называць яго па імю,—але шчасця, шчасця да перасычэння— вось чаго хацеў я, вось аб чым пакутваў... А лодка ўсё плыла, і стары перавозчык сядзеў і драмаў, нахіліўшыся над вёсламі.

## XI

Адпраўляючыся ў наступны дзень да Гагіных, я не пытаяўся ў сябе, ці закаханы я ў Асю, але я многа думаў аб ёй; яе лёс мяне цікавіў, я радаваўся нечаканому нашаму збліжэнню. Я адчуваў, што толькі з учарайшага дня я пазнаў яе; да гэтага часу яна адварочвалася ад мяне. І вось, калі яна раскрылася, нарэшце, перада мною, якім дзівосным святлом асвяціўся яе вобраз, які ён быў новы для мяне, якія таемныя чароўнасці сарамліва ў ім свяціліся...

Бадзёры ішоў я па знаёмай дарозе, увесь час паглядаючы на здалёку бялеўшы домік; я не толькі аб будучым—я аб заўтрашнім дні не думаў; мне было вельмі добра.

Ася пачырванела, калі я зайшоў у пакой; я зауважыў, што яна зноў прыбралася, але выраз яе твару не адпавядáў яе ўбранню: ён быў сумны. А я прышоў такім вясёлым! Мне здалося нават, што яна, па свайму звычаю, сабралася бегчы, але зрабіла намаганне над сабою—і засталася. Гагін знаходзіўся ў tym асаблівым стане мастацкага жару і ярасці, які, у выглядзе прыпадку, нечакана авалодвае дылетантамі, калі яны ўяўляюць, што ім удалося, як яны кажуць, «злавіць прыроду за хвост». Ён стаяў, увесь ускудлачаны і выпэцканы фарбамі, перад нацягненым палатном і, шырокая размахваючы па ім пэндзлем, амаль злосна кінуў мне галавой, адсунуўся, прыжмурыў вочы і зноў накінуўся на сваю карціну. Я не стаў перашкаджаць яму і падсеў да Aci. Павольна павярнуўся да мяне яе цёмныя вочы.

— Вы сёння не такая, як учора,—зауважыў я пасля дарэмных намаганняў выклікаць усмешку на яе губы.

— Не, не такая,—запярэчыла яна спакойным і глухім голасам.—Але гэта нічога. Я не добра спала, цэлую ноч думала.

— Аб чым?

— Ах, я шмат аб чым думала. Гэта ў мяне прывычка з дзяцінства: яшчэ з таго часу, калі я жыла з матуляй...

Яна з намаганнем прагаварыла гэта слова, і пасля яшчэ раз паўтарыла:

— Калі я жыла з матуляй... я думала, чаму гэта ніхто не можа ведаць, што з ім будзе; а іншы раз і бачыш бяду—ды выратавацца нельга; і чаму ніколі нельга сказаць усёй праўды?.. Пасля я думала, што я нічога не ведаю, што мне патрэбна вучыцца. Мяне перавыхаваць трэба, я вельмі пагана выхавана. Я не ўмее граць на фартэпіяно, не ўмее малываць, я нават шыю дрэнна. У мяне німа ніякіх здольнасцей, са мною, напэўна, вельмі нудна.

— Вы несправядлівы да сябе,—запярэчыў я.—Вы шмат чыталі, вы адукаваны, і з вашым розумам...

— А я разумная?—запыталася яна з такой наўнай цікаўнасцю, што я нехадзя засміяўся, але яна нават не ўсміхнулася.—Брат, я разумная?—запыталася яна ў Гагіна.

Ён нічога не адказваў ёй і прадаўжаў працаваць, безупынна мяняючы пэндзлі і высока падымаючы руку.

— Я сама не ведаю іншы раз, што ў мяне ў галаве,—

прадаўжала Ася з тым-жа задуменным выглядам.—Я іншы раз самой сябе баюся, далібог. Ах, я хацела-б... Ці праўда, што жанчынам не след чытаць многа?

— Многа не трэба, але...

— Скажыце мне, што я павінна чытаць? скажыце, што я павінна рабіць? Я ўсё буду рабіць, што вы мне скажаце,— дадала яна, з нявіннай даверлівасцю звярнуўшыся да мяне.

Я не адразу ёй адказаў.

— Вам-жа не будзе нудна са мною?

— Да што вы,—пачаў я.

— Ну, дзякую!—запярэчыла Ася:—а я думала, што вам нудна будзе.

І яе маленъкая гарачая ручка моцна ўсіснула маю.

— Н.!—ускрыкнуў у гэты момант Гагін:—не цёмны гэты фон?

Я падышоў да яго. Ася ўстала і пайшла.

## XII

Яна вярнулася праз гадзіну, спынілася ў дзверах і падаўала мяне рукою.

— Паслухайце,—сказала яна:—калі-б я памерла, вам было-б школа мяне?

— Што ў вас за думкі сёння!—усклікнуў я.

— Я ўяўляю, што я хутка памру; мне іншы раз здаецца, што ўсё вакол мяне са мною развітваецца. Памерці лепш, чым так жыць...Ах! не глядзіце так на мяне; я, дапраўды, не прытвараюся. А то я вас зноў баяцца буду.

— Хіба вы мяне баяліся?

— Калі я такая дзіўная, я, дапраўды, не вінавата,—запярэчыла яна.—Бачыце, я ўжо і смяяцца не магу...

Яна засталася сумнай і заклапочанай да самага вечара. Штосьці адбывалася ў ёй, чаго я не разумеў. Яе позірк часта спыняўся на мяне; сэрца маё ціха ѿскідалася пад гэтым загадковым позіркам. Яна здавалася спакойнай—а мне, гледзячы на яе, ўсё хацелася сказаць ёй, каб яна не хвалявалася.—Я любаваўся ёю, я знаходзіў чуллівую пяшчотнасць у яе паблюднёўшых рысах, у яе нерашучых запаволеных рухах—а ёй чамусьці здавалася, што ў мяне кепскі настрой.

— Паслухайце,—сказала яна мне незадоўга да развітання:—мяне мучыць думка, што вы мяне лічыце лёгкадумнай... Вы ў далейшым заўсёды верце таму, што я вам

гаварыць буду, толькі і вы будзьце са мною шчырым; а я вам заўсёды буду гаварыць праўду, даю вам чэснае слова... Гэта «чэснае слова» зноў прымусіла мяне засмияцца.

— Ах, не смейцеся, — жвава прагаварыла яна: — а то я вам скажу сёння тое, што вы мне сказалі ўчора: «чаго вы смеяцеся?» — і памаўчаўшы крыху, яна дадала: — Памятаецце, вы ўчора гаварылі аб крыллях?.. Крыллі ў мяне выраслі — ды ляцець няма куды.

— Ды што вы, — сказаў я: — перад вамі ўсе шляхі адкрыты.

Ася паглядзела мне проста і ўважліва ў очы.

— Вы сёння дрэннай думкі аба мне, — сказала яна, нахмурыўшы бровы.

— Я? дрэннай думкі? аб вас!..

— Што гэта вы нібы ў ваду апушчаныя, — перапыніў мяне Гагін! — хочаце, я як учора, сыграю вам вальс?

— Не, не — запярэчыла Ася і сціснула рукі: — сёння і ў якім разе!

— Я цябе не прымушаю, супакойся...

— Ні ў якім разе, — паўтарыла яна, бляднеючы.

«Няўжо яна мяне кахае?» — думаў я, падыходзячы да Рэйна, які шпарка каціў свае цёмныя воды.

### XIII

«Няўжо яна мяне кахае?» — пытаяўся я ў сябе ў наступны дзень, толькі што прачнуўшыся. — Я не хацеў заглядаваць у самога сябе. Я адчуваў, што яе вобраз, вобраз «дзяўчыны з вымушаным смехам», уцяніўся мне ў душу і што мне прыдзецца доўга яго наsicць. — Я пайшоў у Л. і застаўся там цэлы дзень; але Асю бачыў толькі мелькам. Ей нездаровілася: у яе белела галава. Яна сышла ўніз, на хвілінку, з павязаным ілбом, бледная, худзенская, з амаль заплюшчанымі вачымі; слаба ўсміхнулася, сказала: — гэта пройдзе, гэта нічога; усё пройдзе, праўда? — і пайшла. — Мне стала нудна і неяк сумна-пуста; я, аднак, доўга не хацеў адыходзіць і вярнуўся позна, не ўбачыўшы яе больш.

Наступная раніца прайшла ў нейкім поўсне свядомасці. Я хацеў узяцца за работу — не мог; хацеў нічога не рабіць і не думачы... і гэта не ўдалося. Я блукаў па горадзе; вяртаўся дадому, выходзіў зноў.

— Гэта вы пан Н.? — пачу́уся раптам ззаду ў мяне дзі́цьчы голас. Я азірну́уся: прада мною стаяў хлопчык.

— Гэта вам ад фрэйлен Appletie,—дадаў ён, падаючы мне запіску.

Я разгарну́у яе—і пазнаў няправільны і таропкі почырк Асі.—«Я абавязкова павінна вас бачыць,—пісала мне яна: — прыходзьце сёння ў чатыры гадзіны да каменнай капліцы на дарозе каля руін. Я зрабіла сёння вялікую неасцярожнасць... Прыдзіце, будзьце ласкавы, вы аб усім даведаецца... Скажыце пасланаму: так».

— Будзе адказ?—запытаўся ў мяне хлопчык.

— Скажы, што: прыду,—адказваў я. Хлопчык пабег.

## XIУ

Я прышоў да сябе ў пакой, сеў і задумаўся. Сэрца маё моцна білася. Некалькі разоў перачытаў я запіску Асі. Я паглядзеў на гадзіннік: і дванаццаці яшчэ не было.

Дзверы адчыніліся—увайшоў Гагін.

Твар яго быў хмуры. Ён скапіў мяне за руку і моцна пасінуў яе. Ён здаваўся вельмі ўсхваляванным.

— Што з вами?—запытаўся я.

Гагін узяў крэсла і сеў насупраць мяне.—Чацвертага дня,—пачаў ён з вымушанай усмешкай і запінаючыся:—я здзівіў вас сваім расказам; сёння здзіўлю яшчэ больш—з другім я, напэўна, не асмеліўся-б... так проста... Але вы благародны чалавек, вы мне прыяцель, ці не праўда?—Паслухайце: мая сястра, Ася, у вас закахана.

Я ўвесь затросся і прыўзняўся...

— Ваша сястра, кажаце вы...

— Так, так,—перапыніў мяне Гагін:—Я вам гавару, яна вар'ятка і мяне з разуму звядзе. Але, на шчасце, яна не ўмее ілгаты—і давярае мне.—Ах, што за душа ў гэтай дзяўчынкі... але яна сябе загубіць, абавязкова.

— Ды вы памыляецеся,—пачаў я.

— Не, не памыляюся. Учора, вы ведаеце, яна амаль увесь дзень праляжала, нічога не ела, між іншым, не скардзілася... Яна ніколі не скардзіцца.—Я не хваляваўся, хоць пад вечар у яе і паднялася тэмпература. Сёння, у дзве гадзіны ночы, мяне разбудзіла наша гаспадыня: ідзіце, кажа, да сваёй сястры: з ёю штосьці нядобра.—Я пабег да Асі і застаў яе нераздзетую, у гарачцы, у слязах, галава ў яе гарэла, зубы ляскалі. «Што з табою?—запытаўся я:—ты

хворая?»—Яна кінулася мне на шыю і пачала ўпрашаць мяне вывезці адсюль яе як мага хутчэй, калі я хачу, каб яна засталася жыць... Я нічога не разумею, стараюся яе супакоіць... Плач яе ўзмацняецца... і раптам, скрэз гэты плач пачуў я... Ну, адным словам, я пачуў, што яна вас кахае.—Запэўняю вас, мы з вамі разважлівия людзі, і ўявіць сабе не можам, як яна глыбока адчувае і з якой невераенай сілай выказваюцца ў ёй гэтыя пачуцці; гэта находзіць на яе таксама нечакана і таксама непазбежна, як навальніца.—Вы надта мілы чалавек,—прадаўжаў Гагін:—але чаму яна вас так пакахала—гэтага я, прызнацца, не разумею. Яна гаворыць, што прывязалася да вас з першага погляду. Вось гэтага яна і плакала днімі, калі запэўняла мяне, што апрача мяне нікога кахаць не хоча.—Яна думае, што вы ёю пагарджаеце, што вы, напэўна, ведаеце, хто яна; яна пыталася ў мяне, ці не расказаў я вам яе гісторыю—я, вядома, сказаў, што не; але чуткасць яе — проста страшэнная. Яна хоча аднаго: выехаць, выехаць неадкладна.—Я прасядзеў з ёю да раніцы: яна ўзяла з мяне слова, што нас заўтра-ж тут не будзе—і тады толькі яна заснула.—Я падумаў, падумаў і рашыў—пагаварыць з вамі. Па-моему, Ася пра-вільна рашыла: самае лепшае—выехаць нам абодвум адсюль. І я сёня выехаў-бы з ёю, калі-б не прышла мне ў галаву думка, якая мяне спыніла. Магчыма... хто ведае?—вам ся-стра мая і падабаецца? Калі так, то навошта я яе буду выво-зіць?

— Я вось і рашыў, адкінуўшы ўсякі сорам... Прыйм-жа, я сам сёе-тое заўважыў... Я рашыў... даведацца ад вас...—Небарака Гагін збянтэжыўся.—Прабачце мне, калі ласка,—дадаў ён:—я не прывык да такой калатні.

Я ўзяў яго за руку.

— Вы хочаце ведаць,—сказаў я цвёрдым голасам:—ці падабаецца мне ваша сястра?—Так, яна мне падабаецца...

Гагін зірнуў на мяне.—Але,—прагаварыў ён, запінаю-чыся:—вы-ж з ёй не ажэніцеся?

— Як, вы хочаце, каб я адказваў на такое пытанне? Па-думайце самі, ці магу я цяпер...

— Ведаю, ведаю,—перапыніў мяне Гагін,—я не маю ніякага права патрабаваць ад вас адказу, і пытанне маё—надзвычайнай непрыстойнасць... Але што рабіць? З агнём жартаваць нельга. Вы не ведаеце Асю; яна можа захварэць, уцячы, спатканне вам назначыць... Другая ўмела-б усё захаваць і пачакаць—але не яна. З ёю гэта ўпершыню,—вось

што бяда! Калі-б вы бачылі, як яна сёння плакала ля маіх ног, вы-б зразумелі маю баязнь.

Я задумаўся. Словы Гагіна: «спатканне вам назначыць» кальнулі мяне ў сэрца. Мне здалося ганебным не адказваць шчырасцю на яго чесную шчырасць.

— Так,—сказаў я нарэшце:—ваша праўда. Гадзіну таму назад, я атрымаў ад вашай сястры запіску. Вось яна.

Гагін узяў запіску, хутка прачытаў яе і апусціў руکі на калені. Выраз здзіўлення на яго твары быў вельмі забаўны, але мне было не да смеху.

— Вы, паўтараю, благародны чалавек,—сказаў ён:— але што-ж цяпер рабіць? Як? яна сама хоча паехаць, і піша да вас, і дакарае сябе ў неасцярожнасці... і калі гэта яна паспела напісаць? Чаго-ж яна хоча ад вас?

Я супакоіў яго, і мы пачалі размаўляць спакойна, па меры магчымасці, аб тым што нам патрэбна было прадпрынѧць.

Вось на чым мы спыніліся, нарэшце: каб унікнуць бяды, я павінен быў ісці на спатканне і сумленна пагаварыць аб усім з Асіяй: Гагін абавязаўся сядзець дома і не паказваць віду, што яму вядома яе запіска, а вечарам мы дамовіліся спаткацца зноў.

— Я цвёрда спадзяюся на вас,—сказаў Гагін і сціснуў мne руку:—пашкадуйце і яе, і мяне. А выезджаем мы, усё такі, заўтра, дадаў ён, устаючы:—таму што вы Асю замуж не возьмече.

— Дайце мне тэрміну да вечара,—запярэчыў я.

— Калі ласка, але вы замуж яе не возьмече.

Ён пайшоў, а я кінуўся на канапу і заплюшчыў вочы. Галава ў мяне ходырам хадзіла: вельмі многа ўражанняў у яе нахлынула адразу. Я быў нездаволены адкрыласцю Гагіна, я быў нездаволены Асіяй, яе каханне мяне і радавала, і бянтэжыла. Я не мог зразумець, што прымусіла яе расказаць усё брату: неунікнёнасць хуткага, амаль імгненнага рапшэння мучыла мяне...

«Жаніца з семнаццацігадовай дзяўчынкай, з яе норавам, як гэта можна!» — сказаў я, устаючы.

## XV

Ва ўмоўленую гадзіну пераправіўся я цераз Рэйн, і першая асoba, якая сустрэла мяне на супроцьлеглым беразе, быў той самы хлопчык, які прыходзіў да мяне раніцой. Ён, як відаць, чакаў мяне.

— Ад фрэйлен Appnette, —сказаў ён шэптам і падаў мне другую запіску.

Ася паведамляла мне аб перамене месца нашага спаткания. Я павінен быў прыйсці праз паўтары гадзіны не да каліцы, а ў дом Фрау Луізе, пастукаць унізе і зайсці на трэці паверх.

— Зноў: так?—запытаўся ў мяне хлопчык.

— Так,—паўтарыў я і пайшоў па беразе Рэйна. Вярнуцца дадому не было калі, я не хацеў блукаць па вуліцах. За гарадской сцяной быў маленьki сад з навесам для кегляў і сталамі для аматараў піва. Я ўвайшоў туды. Некалькі ўжо стараватых немцаў гулялі ў кеглі, са стукам каціліся драўляныя шары, зредку чуліся пахвальныя воклічи. Прывожаная служанка з заплаканымі вачымі прынесла мне куфель піва; я зірнуў ёй у твар. Яна хутка адварнулася і адышла.

— Так, так,—прагаварыў тоўсты і чырвонашчокі грамадзянін, які тут сядзеў:—Ганхен наша сёння надта засмучана:—жаніх яе пайшоў у салдаты.—Я паглядзеў на яе: яна прытулілася ў куток і падперла рукою шчаку, слёзы капалі адна за другой па яе пальцах. Хтосьці папрасіў піва, яна прынесла яму куфель і зноў вярнулася на сваё месца. Яе гора падзейнічала на мяне, я пачаў думачь аб чакаўшым мяне спатканні, але мае думы былі клапатлівыя, невясёлыя думы. Не з лёгкім сэрцам ішоў я на гэта спатканне; не аддавацца радасцям узаемнага кахання прадстаяла мне: мне прадстаяла стрымаць дадзенае слова, выканань цяжкі абавязак. «З ёю жартаваць нельга»—гэтыя слова Гагіна, як стрэлы, упіліся ў маю душу. А яшчэ чатыры дні таму назад у гэтай лодцы, якую неслі хвалі, ці не мучыўся я ад прагнасці шчасця? Яно стала магчымым—і я хістаўся, я адштурхваў, я павінен быў адштурхнуць яго ад сябе... Яго раптоўнасць мяне бянтэжыла. Сама Ася, з яе гарачай галавой, з яе мінульым, з яе выхаваннем, гэта прывабная, але нейкая дзіўная істота—прызнаюся, яна мяне палохала. Доўга змагаліся ва мне пачуцці. Назначаны тэрмін набліжаўся.—«Я не могу з ёй ажаніцца»,—рашыў я нарэшце:—«яна і ведаць не будзе, што і я пакахаў яе».

Я ўстаў—і, паклаўшы талер у руку беднай Ганхен (яна нават не падзякавала мне), накіраваўся да дома Фрау Луізе. Вячэрня цені ўжо разліваліся ў паветры, і вузкая паласа неба, над цёмнай вуліцай, чырванела водблескам зары. Я

памаленьку стукнуў у дзверы; яны адразу ж адчыніліся. Я пераступіў парог і апынуўся ў цемені.

— Сюды,—пачаўся голас старой.—Вас чакаюць.

Я ступіў разы са два навобмацак, чыясыці кастлявая рука ўзяла маю руку.

— Гэта вы, Фрау Луізе?—запытаўся я.

— Я,—адказваў мне той-жа голас:—я, мой пудоўны малады чалавек.—Старая павяла мяне зноў наверх, па кругай лесніцы, і спынілася на пляцоўцы трэцяга паверха. Пры слабым святле, якое падала з маленькага акенца, я ўбачыў маршчыністы твар удавы бургамістра. Да прыкрасці хітрай ўсмешка расцягвала яе ўпалыя губы, жмурыла цъмянныя вочы. Яна паказала мне на маленькія дзверы. Сударгавым рухам рукі адчыніў я іх і захлопнуў за сабою.

## XVI

У невялікім пакойчыку, куды я ўвайшоў, было досьць цёмна, і я не адразу ўбачыў Асю. Захутаная ў доўгі шаль, яна сядзела на крэсле, каля акна адварнуўшы і амаль схаваўшы галаву, як напалоханая птушка. Яна дыхала часта і ўся дрыжэла. Мне стала страшэнна шкада яе. Я падышоў да яе. Яна яшчэ больш адварнула галаву.

— Анна Нікалаеўна, — сказаў я.

Яна раптам уся выпрасталася, хацела зірнуць на мяне—і не магла. Я схапіў яе руку, яна была халодная і ляжала як мёртвая на маёй далоні.

— Я хацела... — пачала Ася, стараючыся ўсміхнуцца, але яе бледныя губы не слухаліся яе,—я хацела ... Не, не магу, —прагаварыла яна і змоўкla. Сапраўды, голас яе перапыняўся на кожным слове.

Я сеў каля яе.

— Анна Нікалаеўна, — паўтарыў я, і таксама не мог нічога дадаць.

Наступіла маўчанне. Я прадаўжаў трymаць яе руку і глядзеў на яе. Яна, па-ранейшаму, уся сціскалася, цяжка дыхала і па маленьку кусала ніжнюю губу, каб не заплакаць, каб стрымаць накіпаўшыя слёзы... Я глядзеў на яе: было штосыці чароўна-бездапаможнае ў яе нямелай нерухомасці, нібы яна ад стомленасці ледзь дабралася да крэсла і так і кінулася на яго. Сэрца ў мяне растаяла.

— Ася, — сказаў я ледзь чутна...

Яна павольна ўзняла на мяне свае вочы... О, позірк жанчыны, якая пакахала, — хто цябе апіша? Яны ўпрашалі, гэтая вочы, яны давяраліся, пыталі, аддаваліся... Я не мог працівіца іх чароўнасці. Тонкі агонь прабег па мне пякучымі іголкамі; я нагнуўся і прытуліўся да яе рукі...

Пачуўся трэпетны гук, падобна да перарывістага ўздыху, адчуў на сваіх валасах дакрананне слабай, як ліст дрыжачай рукі. Я падняў галаву і ўбачыў яе твар. Як ён раптам змяніўся. Выраз страху знік з яго, позірк пайшоў кудысьці далёка і цягнуў мяне за сабою, губы злёгку раскрыліся, лоб пабліднеў як мarmur, і кудры адсунуліся назад, як быццам вецер іх адкінуў. Я забыўся аб усім, я пацягнуў яе да сябе — пакорліва слухалася яе рука, усё яе цела пацягнулася ўслед за рукою, шаль пакаціўся з плячэй і галава яе ціха лягла на мае грудзі, лягла пад мае загарэўшыся губы...

— Ваша... — прашантала яна ледзь чутна.

Ужо рукі мае слізгалі вакол яе стану... Але раптам успамін аб Гагіне, як маланка, мяне асвяціў.—Што мы робім!—усклікнуў я і сударгава адсунуўся назад... — Ваш брат... ён-жа ўсё ведае... Ён ведае, што я бачуся з вамі.

Ася апусцілася на крэсла.

— Так, — прадаўжаў я, устаючы і адыходзячы ў другі куток пакоя.—Ваш брат усё ведае... Я павінен быў яму ўсё сказаць...

— Павінны? — прагаварыла яна няясна. Яна, як відаць, немагла яшчэ апамятацца і дрэнна мяне разумела.

— Так, так, — паўтарыў я з нейкай злосцю:—і ў гэтым вы адны вінаваты, вы адны. — Навошта вы самі выдалі вашу тайну? Хто прымушаў вас усё выказаць вашаму брату? Ён сёння быў сам у мяне і перадаў мне вашу размову з ім. — Я стараўся не глядзець на Асю і хадзіў вялікімі крокамі па пакоі. — Цяпер усё прапала, усё, усё.

Ася ўстала было з крэсла.

— Застаньцеся, — усклікнуў я:—застаньцеся, прашу вас. Вы маецце справу з сумленным чалавекам—так, з сумленным чалавекам.—Але-ж скажыце, што ўсхвалявала вас? Хіба вы заўважылі ў мяне якую перамену? А я не мог тайца перад вашым братам, калі ён сёння прышоў да мяне.

«Што я такое гавару?»—думаў я сам сабе, і думка, што я распусны ашуканец, што Гагін ведае аб нашым спатканні, што ўсё перакручана, выяўлена, — так і звінела ў маёй галаве.

— Я не звала брата,— пачуўся спалоханы шэпт Асі:— ён сам прышоў.

— Паглядзіце, што вы нарабілі,— прадаўжаў я:— Цяпер вы хочаце выехаць...

— Так, я павінна выехаць,— таксама ціха прагаварыла яна:— я і папрасіла вас сюды толькі дзеля таго, каб развітацца з вамі.

— І вы думаецце,— сказаў я:— мне будзе лёгка з вамі расстаяцца?

— Але навошта-ж вы сказалі брату?— са здзіўленнем паўтарыла Ася.

— Я вам кажу— інакш я не мог. Калі-б вы самі не выдалі сябе.

— Я замкнулася ў сваім пакоі,— запярэчыла яна простадушна:— я не ведала, што ў маёй гаспадыні быў другі ключ...

Гэта нявінная просьба прабачэння ў яе вуснах у такую хвіліну— мяне тады ледзь не раззлавала... а цяпер я без расчулення не магу аб ёй успомніць. Беднае, сумленнае, шчырае дзіця!

— І вось, цяпер усё скончана!— пачаў я зноў:— усё. Цяпер нам трэба расстаяцца.— Я ўпотайкі зірнуў на Асю... твар яе хутка чырванеў. Ёй, я гэта адчуваў, і сорамна рабілася, і страшна. Я сам хадзіў і гаварыў як у ліхарадцы.— Вы не далі развіцца пачуццю, якое пачынала спець, вы самі разарвалі нашу сувязь, вы не мелі да мяне давер'я, вы ўсуніліся ў маёй шчырасці...

Пакуль я гаварыў, Ася усё больш і больш нахілялася наперад— і раптам пала на калені, схіліла галаву на рукі і заплакала. Я падбег да яе, спрабаваў падняць яе, але яна мне не давалася. Я не пераношу жаночых слёз: убачыўши іх, я адразу-ж бінтэжуся.

— Анна Нікалаеўна, Ася,— цвярдзіў я:— будзьце ласкавы, упрашаю вас, перастаньце...— Я зноў узяў яе за руку...

Але, на вялікае маё здзіўленне, яна раптам усхапілася, з быстрынёй маланкі кінулася да дзвярэй і знікла...

Калі праз некалькі хвілін пасля гэтага ў пакой увайшла фрау Луізе— я ўсё яшчэ стаяў на самай сярэдзіне яго, нібы громам прыбіты. Я не разумеў, як магло гэта спатканне так хутка, так недарэчна скончыцца— скончыцца, калі я і сотай долі не сказаў таго, што хацеў, што павінен быў сказаць, калі я яшчэ сам не ведаў, чым яно магло скончыцца.

— Фрэйлен пайшла? — запыталася ў мяне фрау Луізе, прыўзняўшы свае жоўтыя бровы да самай накладкі.  
Я паглядзеў на як дурань — і вышаў з пакоя.

### XVII

Я выбраўся з горада і пусціўся проста ў поле. Смутак, шалёны смутак мяне грыз... Я асыпаў сябе дакорамі. Як я мог не зразумець прычыну, прымусіўшую Асю перамяніць месца нашага спаткання, як не ацаніць, чаго ёй каштавала прыйсці да гэтай старой, як я не ўтрымаў яе! Қалі мы былі адны з ёй, у тым глухім, ледзь асветленым пакоіку, у мяне хапіла сілы, хапіла духу — адштурхнуць яе ад сябе, нават дакараць яе... А цяпер яе вообраз мяне праследаваў, я прасіў у яе прабачэння; успаміны аб гэтым бледным твары, аб гэтих вільготных і палахлівых вачах, аб распушчаных валасах на нахіленай шыі, аб лёгкім дакрананні яе галавы да маіх грудзей — пяклі мяне. «Ваша»... чуўся мне яе шэпт. «Я зрабіў, як мне падсказала сумленне» — запэўняў я сябе... Няпраўда! Хіба я сапраўды хацеў такой развязкі? Хіба я магу з ёй расстацца? Хіба я магу яе страціць? «Вар'ят! вар'ят!» — паўтараў я са злосцю...

А між тым, надыходзіла ноч. Шырокімі крокамі накіраваўся я да дома, дзе жыла Ася.

### XVIII

Гагін вышаў да мяне насустрач.

— Бачылі вы сястру? — закрычаў ён мне яшчэ здалёку.  
— Хіба яе няма дома? — запытаўся я.  
— Няма.

— Яна не вярталася?

— Не. Я, даруйце, — прадаўжаў Гагін, — не мог выцерпець: наперакор нашаму ўгавору, хадзіў да капліцы; там яе не было; значыцца, яна не прыходзіла?

— Яна не была ля капліцы.

— І вы яе не бачылі?

Я павінен быў прызнацца, што я яе бачыў.

— Дзе?

— У Фрау Луізе. — Я расстаўся з ёю гадзіну таму назад, — дадаў я: — я быў упэўнены, што яна дадому вярнулася.

— Пачакаем, — сказаў Гагін.

Мы ўвайшлі ў дом і селі адзін каля другога. Мы маўчали. Нам вельмі непрыемна было абодвум. Мы ўвесь час аглядаліся, паглядвалі на дзвёры, прыслухоўваліся. Нарэшце, Гагін устаў.

— Ды гэта-ж нікуды не варта! — усклікнуў ён: — у мяне сэрца не на месцы. Яна мяне заморыць, дапрауды... пойдзем шукаць яе.

Мы вышли. На дварэ ўжо зусім сцямнела.

— Аб чым-жа вы з ёю гаварылі? — запытаўся ў мяне Гагін, насоўваючы капялюш на очы.

— Я бачыўся з ёю ўсяго пяць хвілін,—адказваў я:—я гаварыў з ёю, як было дамоўлена.

— А ведаце што? — сказаў ён: — лепш нам разыйсціся; так мы хутчай на яе наткнуцца можам. — Ва ўсякім разе прыходзьце сюды праз гадзіну.

## XIX

Я хутка спусціўся з вінаградніка і кінуўся ў горад. Шпарка абыйшоў усе вуліцы, зазірнуў усюды, нават у вокны Фрау Луізе, вярнуўся да Рэйна і пабег па беразе... Зрэдку трапляліся мне жаночыя фігуры; але Асі нідзе не было відаць. Ужо не смутак мяне грый, — таемны страх мучыў мяне, і не адзін страх я адчуваў... не, я адчуваў раскаянне, шкадаванне самае пякучае, каханне — так! самае пяшчотнае каханне. Я ламаў рукі, я клікаў Асю сярод надыходзячай начной цемры, перш сцішка, затым усё мацней, і мацней, я паўтараў сто разоў, што я яе кахаю, я кляўся ніколі з ёй не расставацца; я аддаў-бы ўсё на свеце, каб зноў тримаць яе халодную руку, зноў чуць яе ціхі голас, зноў бачыць яе перад сабой... Яна была так блізка, яна прышла да мяне з усёй рашучасцю, у поўнай нявінасці сэрца і пачуццяў, яна прынесла мне сваю некранутую маладосць... і я не прыціснуў яе да сваіх грудзей, я пазбавіў сябе шчасця ўбачыць, як яе мілы твар зацвіў-бы радасцю і цішынёй захаплення... Гэта думка мяне з розуму зводзіла.

«Куды магла яна пайсці, што яна з сабою зрабіла?» усклікаў я ў смутку бясільнай роспачы. Штосьці белае прамільгнула раптам на самым беразе ракі. — Я ведаў гэта месца; там, над магілай чалавека, які ўтапіўся год семдзесят таму назад, стаяў да паловы ўросышы ў зямлю каменны крыж са старадаўнім надпісам. — Сэрца замерла маё... Я

падбег да крыжа: белая фігура знікла. Я крыкнуў: «Ася!»  
Дзікі голас спалохаў мяне самога, — але ніхто не адазваўся.  
Я рашыў пайсці даведацца, ці не знайшоў яе Гагін.

## XX

Хутка ўзбіраючыся па сцежцы вінаградніка, я ўбачыў  
евяцло ў пакой Асі... Гэта мяне крыху супакоіла.

Я падышоў да дома; дзвёры ўнізе былі замкнуты; я па-  
стукаў. Неасветлене акно ў ніжнім паверсе ціхен'ка ад-  
чынілася, і паказалася галава Гагіна.

— Знайшлі? — запытаўся я ў яго.

— Яна вярнулася,—адказаў ён мне шэптам:—яна ў  
свайм пакой і распрачаеца. Усё ў парадку.

— Дзякую богу! — усклікнуў я з невыказаным парывам  
радасці: — дзякую богу! цяпер усё добра. Але вы ведаецце,  
мы павінны яшчэ перагаварыць.

— Другім разам, — запярэчыў ён, ціха пацягнуўшы да  
сябе раму: — другім разам, а цяпер бывайце.

— Да заўтра, — прагаварыў я: — заўтра ўсё будзе вы-  
рашана.

— Бывайце, — паўтарыў Гагін. Акно зачынілася.

Я ледзь было не пастукаў у акно. Я хацеў тады-ж скажаць  
Гагіну, што я прашу рукі яго сястры. Але такое сва-  
тание ў такі час... «Да заўтра, — падумаў я: — заўтра я  
буду шчаслівы...»

Заўтра я буду шчаслівы! У шчасця няма заўтрашняга  
дня, у яго няма і ўчарайшага; яно не памятае мінувшага, не  
думае аб будучым; у яго ёсьць сучаснае, — і то не дзень,  
а адзін міг.

Я не памятаю, як я дайшоў да З. Не ногі мяне неслі, не  
лодка мяне везла: мяне ўздымалі нейкія шырокія, дужыя  
крыллі. Я прайшоў міма куста, дзе співаў салавей; я спыніў-  
ся і доўга слухаў: мне здавалася, што ён співаў маё кахан-  
не і маё шчасце.

## XXI

Калі, на другі дзень раніцай, я стаў падыходзіць да зна-  
ёмага доміка, мяне здзівіла адна акалічнасць: усе вокны ў  
ім былі расчынены, і дзвёры таксама былі адчынены; нейкія  
паперкі валяліся перад парогам; служанка з мятлой паказа-  
лася за дзвярыма.

Я падышоў да яе...

— Выехалі! — сказала яна, перш чым я паспей запытацца: ці дома Гагін?

— Выехалі?.. — паўтарыў я... — Як выехалі? Куды?

— Выехалі сёння раніцой, у шэсць гадзін, і не сказалі куды. Пачакайце, ды вы-ж здаецца, пан Н.?

— Я пан Н.

Вам ёсьмо пісьмо ў гаспадыні.—Служанка пайшла на-  
верх і вярнулася з пісьмом. — Вось, калі ласка.

— Ды не можа быць... Як-жа гэта так?.. — пачаў было я. Служанка тупа паглядзела на мяне і пачала месці.

Я разгарнуў пісьмо. Да мяне пісаў Гагін; ад Асі не было ніводнага радка. Ён пачаў з того, што прасіў не злавацца на яго за раптоўны ад'езд; ён быў упэўнен, што, па раз-  
важліваму меркаванию, я ўхвалю яго рашэнне. Ён не знаходзіў іншага выхаду са становішча, якое магло зрабіцца цяжкім і небяспечным. — «Учора вечарам, — пісаў ён: — пакуль мы абодва моўкі чакалі Асю, я пераканаўся канчаткова ў не-  
абходнасці разлукі. Ёсьць забабоны, якія я паважаю; я ра-  
зумею, што вам нельга жаніцца на Асі. Яна мне ўсё сказала;  
для яе спакою я павінен быў уступіць яе паўторным,  
узмоцненым просьбам». — У канцы пісьма ён выказваў  
шкадаванне аб tym, што наша знаёмства так хутка спыні-  
лася, жадаў мне шчасця, па-сіброўску паціскаў мне руку  
і ўпрашаў мяне не старацца іх шукаць.

«Якія забабоны? — закрычаў я, як быццам ён мог мяне  
чуць: — што за глупствы! Хто даў права ўкрасці яе ў мя-  
не»... Я схапіў сябе за галаву...

Служанка пачала моцна клікаць гаспадынню: яе спалох  
прымусіў мяне апамятацца. Адна думка ў мне загарэлася:  
знайсці іх, знайсці, чаго-б гэта ні каштавала. Прыняць гэты  
ўдар, прымірыцца з такой развязкай было немагчыма. Я да-  
ведаўся ад гаспадыні, што яны ў шэсць гадзін раніцы селі  
на параход і паплылі ўніз па Рэйну. Я пайшоў у кантору:  
там мне сказаў, што яны ўзялі білеты да Кёльна. Я пайшоў  
дадому з tym, каб адразу-ж спакавацца і паехаць услед за  
імі. Мне давялося ісці міма дома Фрау Луізе... Раптам я чую:  
мяне хтосьці кліча. Я падняў галаву і ўбачыў у акне таго са-  
мага пакоя, дзе я напярэдадні бачыўся з Асаяй, удаву бурго-  
містра. Яна ўсміхалася сваёй праціўнай усмешкай і клікала  
мяне. Я адварнуўся і прайшоў было міма; але яна мне крыкнула  
услед, што ў яе ёсьць штосьці для мяне. Гэтыя словаў мяне

спынілі, і я ўвайшоў у яе дом. Як перадаць мае пачуцці, калі я ўбачыў зноў гэты пакойчык....

— Па-настаяшчаму, — пачала старая, паказваючы мне маленъкую запіску: — я павінна была даць вам гэта толькі ў выпадку, калі-б вы зайшлі да мяне самі, але вы такі цудоўны малады чалавек. Вазьміце.

Я ўзяў запіску.

На маленъкім кавалачку паперы стаялі наступныя слова, паспешліва напісаныя алоўкам:

«Бывайце, мы не ўбачымся больш. Не з гордасці я выязджаю — не, мне нельга інакш. Учора, калі я плакала перад вамі, калі-б вы мне сказаў одно слова, адно толькі слова — я засталася-б. Вы яго не сказаў. Мабыць, так лепш... Бывайце назаўсёды!»

Адно слова... О, я вар'ят! Гэта слова... я праз слёзы паўтараў яго ўчора, я пускаў яго на вечер, я паўтараў яго сярод пустых палёў... але я не сказаў яго ёй, я не сказаў ёй, што я какаю яе... Ды я не мог і сказаць тады гэтае слова. Калі я сустрэўся з ёю ў тым ракавым пакоі, у мяне яшчэ не было яснага ўсведамлення майго кахання; яно не прачнулася нават тады, калі я сядзеў з яе братам у бяссэнным і цяжкім маўчанні... яно ўспыхнула з нястрымнай сілай толькі праз некалькі імгненні ю пасля, калі, спалоханы магчымасцю няшчасця, я пачаў шукаць і клікаць яе... але ўжо тады было позна. «Ды гэта немагчыма!» скажуць мне; не ведаю, ці магчыма гэта — ведаю, што гэта праўда. Ася не паехала-б, калі-б у ёй быў хоць цень какецтва, і калі-б яе становішча не было фальшивым. Яна не магла выцерпець таго, што ўсякая іншая выцерпела-б: я гэтага не зразумеў. Нядобры мой геній спыніў прызнанне на вуснах маіх пры апошнім спатканні з Гагіным перад пачымнеўшим акном, і апошняя ніць, за якую я яшчэ мог ухапіцца — выслізнула з маіх рук.

У той-же дзень вярнуўся я з запакаваным чамаданам у горад Л. і паплыў у Кёльн. Памятаю, паход ужо адчальваў, і я ў думках развітаўся з гэтымі вуліцамі, з усімі гэтымі месцамі, якія я ўжо ніколі не павінен быў забыць, — я ўбачыў Ганхен. Яна сядзела каля берага на лаўцы. Твар яе быў бледны, але не смутны; малады, прыгожы хлапец стаяў з ёй побач і, смеючыся, паказваў ёй штосьці; а на другім баку Рэйна маленькая мая мадонна ўсё таксама сумна выглядала з цёмнай зелені старога ясеня.

## XXII

У Кёльне я напаў на след Гагіных; я даведаўся, што яны пехалі ў Лондан, я пусціўся ўслед за імі; але ў Лондане ўсе мае пошуки засталіся дарэмнымі. Я доўга не хашеў прымірыца, доўга ўпарціўся, але я павінен быў адмовіцца, нарэшце, ад надзеі знайсці іх.

І я не ўбачыў іх больш — я не ўбачыў Асі. Цёмныя чуткі даходзілі да мяне аб ім, але яна назаўсёды для мяне знікла. Я нават не ведаю, ці жыва яна. Аднойчы, праз некалькі год пасля, я мімаходзь убачыў за граніцай, у вагоне чыгункі, жанчыну, твар якой выразна напомніў мне незабыўныя рысы... але я, відавочна, быў ашуканы выпадковым падабенствам. Ася засталася ў маёй памяці той самай дзяўчынкай, якою я ведаў яе ў лепшую пару свайго жыцця, якой я яе бачыў у апошні раз, нахіленай на спінку нізкага драўлянага крэсла.

Між іншым, я павінен прызнацца, што я не надта доўга сумаваў па ёй: я нават рашыў, што лёс нядрэнна распаратдзіўся, не злучыўши мяне з Асіяй; я ўцяшаўся думкай, што я, напэўна, не быў-бы шчаслівы з такой жонкай. Я быў тады малады — і будучае, гэта кароткае, хуткае будучае, здавалася мне ўязмежным. Абі не можа паўтарыцца тое, што было, думаў я, і яшчэ лепш, яшчэ прыгажэй?.. Я ведаў іншых жанчын — але пачуццё, абуджанае ва мяне Асіяй, тое пякучасе, пышчотнае, глыбокасе пачуццё, ужо не паўтрылася. Не! ні алны вочы не замянілі мне тых, калісьці з любоюю накірсаных на мяне вачэй, ні на чыё сэрца, прыпаўшае да моіх грудзей, не адказвала маё сэрца такім радасным і салодкім заміраннем. Асуджаны на адзіноцтва бессямейнага бабыля, дажываю я нудныя гады; але я захоўваю, як святыню, яе запісачкі і высахшую кветку герані, ту ю самую кветку, якую яна некалі кінула мяне з акна. Яна да гэтага часу крыху яшчэ пахне, а рука, што мяне яе дала, тая рука, якую мне толькі раз давялося прыціснуць да губ сваіх, магчыма, даўно ўжо тлее ў магіле... І я сам — што сталася са мною? Што засталося ад мяне, ад тых шчаслівых і трывожных дзён, ад тых крылатых надзеяў і імкненняў? Так лёгкае выпарэнне нікчэмнай траўкі перажывае ўсе радасці і ўсе гаротнасці чалавека — перажывае самога чалавека.

1857 г.

## ПЕРШАЕ КАХАННЕ

(Прысвечана П. В. АННЕНКАВУ)

...Госці даўно раз'ехаліся. Гадзіннік прабіў палову першай. У пакоі засталіся толькі гаспадар, ды Сяргей Нікалаевіч, ды Владзімір Пятровіч.

Гаспадар пазваніў і загадаў прыбраць рэшткі вячэры.

— Такім чынам, гэта справа вырашана,—сказаў ён, глыбей садзячыся ў крэсла і закурыўшы сігару:—кожны з нас абавязан расказаць гісторыю свайго першага кахання. Ваша чарга, Сяргей Нікалаевіч.

Сяргей Нікалаевіч, кругленкі чалавек з пухленькім белакурым тварам, паглядзеў перш на гаспадара, затым узняў вочы да столі.—У мяне не было першага кахання,—сказаў ён нарэшце:—я проста пачаў з другога.

— Якім-жэ гэта чынам?

— Вельмі проста. — Мне было восемнаццаць год, калі я ўпершыню пачаў цягніцца за адной вельмі міленькай паненкай; але я гуляў з ёю так, як быццам справа гэта была для мяне не новай—вось так—як я гуляў пасля з іншымі.—Уласна кожучы, у першы—і апошні раз я закахаўся, гадоў шасці, у сваю няню; але гэта надта даўно—падрабязнасці наших адносін згладзіліся з маёй памяці, ды калі-б я іх і памятаў, каго гэта можа цікавіць?

— Дык што-ж рабіць?—пачаў гаспадар.—У май першым каханні таксама мала цікавага: я нікога не кахаў да знаёмаства з Аннай Іванаўнай, маёй цяперашнім жонкам—і ўсё ў нас ішло як па маслу: бацькі нас сасваталі, мы вельмі хутка пакахалі адзін другога — і пажаніліся, не марудзячы. Мая казка двумя словамі апавядыаецца.—Я, панове, признаюся, уздымаючы пытанне пра першае каханне—спадзяваўся на вас, не скажу старых—але і не маладых халасцякоў; хіба вы нас чым-небудзь пацешыце, Владзімір Пятровіч?

— Маё першае каханне належыць, сапраўды, да ліку не зусім звычайных, — адказаў, з невялікай замінкай, Владзімір Пятровіч, чалавек гадоў сарака, чорнавалосы, з сівізнай.

— А! — прагаварылі гаспадар і Сяргей Нікалаевіч у адзін голас.—Тым лепш...—Расказвайце.

— Калі ласка... хая не: расказваць я не буду: я не майстар расказваць; атрымліваецца суха і коратка, або падрабязна і фальшыва. А калі дазволіце, я запішу ўсё, што ўспомню, у шытак, і прачытаю вам.

Прыяцелі перш не згадзіліся, але Владзімір Пятровіч настаяў на сваім. Праз два тыдні яны зноў сабраліся, і Владзімір Пятровіч выканалаў сваё абяцанне.

Вось что было ў яго шытку.

## I

Мне было тады шаснаццаць год.—Справа адбывалася летам 1833-га года.

Я жыў у Маскве, у сваіх бацькоў. Яны наймалі дачу каля Калускай заставы, насупраць Ніскучнага.—Я рыхтаваўся ва ўніверсітэт—але працеваў вельмі мала і неспяшаючыся.

Ніхто не сцясняў маёй свабоды. Я рабіў, што хацеў,—асабліва з того часу, як я расстаўся з апошнім сваім гувернёрам-французам, які ніяк не мог прывыкнуць да думкі, што ён зваліўся «як бомба» сotte иpe bombe у Расію—і з раззлаваным выразам на твары цэлымі днямі валяўся на пасцелі. Бацька абыходзіўся са мною абыякава-ласкава; маці амаль не звяртала на мяне ўвагі, хоць у яе, апрача мяне, не было дзяцей; іншыя клопаты яе паглыналі. Мой бацька, чалавек яшчэ малады і надта прыгожы, узяў яе замуж з разлікам; яна была старэй за яго на дзесяць год. — У матулі маёй было сумнае жыццё: заўсёды хвалявалася, рэўнавала, злавала—але не ў прысутнасці бацькі; яна вельмі яго баялася, а ён трymаў сябе строга, холадна, аддалена... Я не бачыў чалавека больш спакойнага, самаўпэўненага і самаўладнага.

Я ніколі не забудуся першых тыдняў, праведзеных мною на дачы.—Надвор'е было цудоўнае; мы пераехалі з горада 9-га мая, на Міколу. Я гуляў—то ў садзе нашай дачы, то па Ніскучнаму, то за заставай; браў з сабою якую-небудзь книгу, курс Кайданава, напрыклад, але рэдка яе раскрываў; а больш уголос чытаў вершы, якіх ведаў вельмі многа на памяць; кроў бушавала ў мне—і сэрца ныла, так соладка і смешна; я ўсё чакаў, палохаўся чагосці, і з усяго дзівіўся,

і ўвесь быў напагатове; фантазія гуляла і насілася хутка вакол адных і тых-же ўяўленняў—як досвіткам стрыжы вакол званіцы; я задумваўся, сумаваў і нават плакаў; але і скрэз слёзы, і скрэз сум, навеяны то пявучым вершам, то прыгожасцю вечара, прасочвалася, як вясенняя траўка, радаснае пачуццё маладога закіпаючага жыцця.

У мяне быў верхавы конік. Я сам яго сядлаў і ехаў адзін куды-небудзь далей, пускаўся наўскач і ўяўляў сябе рыцарам на турніры (як весела дзъмуў мне ў вушы вецер!) або, павярнуўшы твар да неба, прымаў яго ззяючае свято і блакіт у раскрыту душу.

Памятаеца, у той час вобраз жанчыны, здань жаночага кахання амаль ніколі не ўзнікала выразнымі абрысамі ў памяці маёй: але ва ўсім, што я думаў, ва ўсім, што я адчуваў, захоўвалася поўразуметае сарамлівае прадчуванне чагосьці новага, невыказна-салодкага—жаночага.

Эта прадчуванне, эта чаканне пранікла ўсяго мяне; я дыхаў ім, яно кацілася па маіх жылах у кожнай кроплі крыўі... яму было суджана хутка збыцца.

Дача наша складалася з драўлянага пансага дома з колонамі і двух нізенькіх флігельчыкаў; у флігелі налева змяшчалася маленькая фабрика танных шпалераў; я не раз хадзіў туды глядзець, як дзесятак худых і ўскудлачаных хлапчукоў у зашмальцованных халатах і са змучанымі тварамі раз-по-раз ускоквалі на драўляныя вагары, якія націкалі чатырохкутныя абрубкі прэса, і такім чынам, цяжарами сваіх недалуковых цел, выціскалі стракатыя ўзоры шпалераў. Флігель направа стаяў пусты і здаваўся ў наймы.—У адзін дзень—праз тыдні трэх пасля 9-га мая—акяніцы гэтага флігельчыка адчыніліся—паказаліся ў вонкавых жаночых твары;—нейкая сям'я ў ім пасялілася. Памятаеца, у той-же дзень у часе абеду матуля запыталася ў дварэцкага аб тым, што былі на ёй новыя суседзі і, пачуўшы прозвішча княгіні Засекінай, перш прагаварыла не без некаторай пашаны: — А, княгіня!..—а пасля дадала:—Напэўна, бедная якая-небудзь.

— На трох фирмаках прыехалі-с,—заўважыў, пачціва падаючы сіраву, дварэцкі:—свойго экіпажа не маюць—і мэблі самая пустая.

— Так,—сказала матуля:—а ўсё-такі лепш.

Бацька холадна зірнуў на яе: яна замоўкла.

Сапраўды, княгіня Засекіна не магла быць багатай жанчынай: наняты ёю флігельчык быў такі старэнкі і малы, і нізкі, што людзі, хоць крыху заможныя, не згадзіліся-б пася-

ліца ў ім. — Між іншым, я тады прапусціў гэта ўсё міма вушэй. Княжскі тытул на мяне мала дзеянічаў: я нядаўна прачытаў «Разбойнікаў» Шылера.

## II

У мяне была прывычка—бадзяцца кожны вечар са стрэльбай па нашым садзе і падпільноўваць варон. Да гэтых асцярожных, драпежных і хітрых птушак я з даўніх часоў адчуваў нянавісць. У дзень, пра які началася гутарка, я так-сама пайшоў у сад—і, дарэмана абышоўшы ўсё алеі (вароны мяне пазналі і толькі здалёку адрывіста каркалі), выпадкова наблізіўся да нізкага плоту, які аддзяляў уласна нашы ўладанні ад вузенькай паласы саду, што прасціралася за фігельчыкам, направа і належала да яго.—Я ішоў, апусціўшы галаву. Раптам мне начуліся галасы; я зірнуў праз плот—і акамянеў... Я ўбачыў дзіўнае відовішча.

У адлегласці некалькіх кроکаў ад мяне—на паляне, між кустоў зялёной маліны—стаяла высокая, стройная дзяўчына ў паласатай ружовай сукенцы і з белай хустачкай на галаве; — вакол яе круціліся чатыры маладыя хлопцы — і яна па чарзе хлопала іх па ілбу тымі невялікімі шэрымі кветкамі, назывы якіх я не ведаю, але якія добра вядомы дзецям: гэтыя кветкі ўтвараюць невялікія мяшочки і разрываюцца з трэскам, калі хлопнеш імі па чым-небудзь цвёрдым. Маладыя людзі так ахвотна падстаўлялі свае ілбы—а ў руках дзяўчыны (я яе бачыў збоку) было штосьці такое чароўнае, загаднае, ласкаючае, насмешлівае і мілае, што я ледзь не крыкнуў ад здзіўлення і прыемнасці і, здаецца, а сразу ж аддаў-бы ўсё на свеце, каб толькі і мяне гэтыя чароўныя пальчики хлопнулі па ілбу. Стрэльба мая саслізнула на траву, я аб усім забыўся, я пажыраў позіркам гэты стройны стан і шыйку і прыгожыя рукі—і злёгку растррапаныя белакурыя валасы пад белай хустачкай і гэта поўзаплюшчанае, разумнае вока і гэтыя вейкі і пяшчотную шчаку пад імі...

— Малады чалавек, а малады чалавек,—прагаварыў раптам каля мяне нейчы голас,—хіба можна глядзець так на чужых паненак?

Я ўвесь задрыжэў, я абамлеў... Каля мяне, за плотам стаяў нейкі чалавек з коратка астрыжанымі чорнымі валасамі — і іранічна паглядаў на мяне.—У гэты самы момант і дзяўчына павярнулася да мяне... Я ўбачыў вялікія шэрыя вочы на рухавым, ажыўленым твары — і ўвесь гэты твар раптам задрыжэў, засмияўся, белыя зубы бліснулі на ім, бровы неяк за-

баўна падняліся... Я ўспыхнуў, схапіў з зямлі стрэльбу і, праследуемы звонкім, але не злым рогатам, уцёк да сябе ў пакой — кінуўся на пасцель і закрыў твар рукамі. — Сэрца маё так і трапятала; мне было надта сорамна і весела: я адчуваў небывалае хваліванне.

Адпачыўши, я прычасаўся, пачысціўся і пайшоў уніз піць чай. Вобраз маладой дзяўчыны насіўся перад мaimі вачыма, сэрца перастала трапятаць, але неяк прыемна сціскалася.

— Што з табой? — нечакана запытаўся ў мене бацька: — забіў варону?

Я хацеў было ўсё расказаць яму — але стрымаўся — і толькі ўсміхнуўся сам, сабе. Кладучыся спаць, я, сам не ведаю навошта, разы тры павярнуўся на адной назе, напамадзіўся, лёг — і ўсю ноч спаў як забіты. — Перад раніцай я прачнуўся на міг, прыўзняў галаву, паглядзеў навакол сябе з захапленнем — і зноў заснуў.

### III

— «Як-бы з імі пазнаёміцца?» была першая мая думка як толькі я прачнуўся раніцой. — Я перад чаес пайшоў у сад, але не падыходзіў вельмі блізка да плоту і нікога не бачыў. Пасля чаю я прайшоўся, некалькі разоў па вуліцы перад дачай, — здалёку заглядаў у вокны... Мне паказаўся за фіранкай яе твар, і я са сполахам хутчай адышоў. «Аднак, трэба ж пазнаёміцца», — падумаў я, бязладна пахаджаючи па пясчанай раўніне, што рассціалася перад Ніскучным. — «Але як? вось у чым пытанне». Я прыпамінаў малейшыя падрабязніцы ўчарайшай сустречы: мне чамусьці асабліва ясна ўяўлялася, як гэта яна насымяялася нада мною... Але, пакуль я хваліваўся і будаваў розныя планы лёс паклапаціўся ўжо аба мене.

У маю адсутніць матуля атрымала ад новай сваёй суседкі пісьмо на шэрай паперы, запячатанай бурым сургучом, які ўжываецца толькі на паштовых павестках, ды на корках таннага віна. У гэтым пісьме, напісаным непісьменнай мовай і неахайнім почыркам, княгіня прасіла маці аказаць ёй заступніцтва: матуля мая, па словах княгіні, была добра знаёма з уплывовымі людзьмі, ад якіх залежаў яе лёс і лёс яе дзяцей, таму што ў яе былі вельмі важныя працэсы: «Я хвам звяртаюся, — пісала яна, — як благародная дама хблагародней даме, і пры тым мне прыемна пакарысташа гэтым выпадкам». Канчаючи, яна прасіла ў матулю дазволу

з'яўіца да яе. Я застаў матулю ў дрэнным настроі: бацькі не было дома, і ёй не было з кім параіцца. Не адказваць «благароднай даме», ды яшчэ княгіні, было немагчыма, а як адказваць — матуля не ведала. — Напісаць запіску па-французску здавалася ёй няўмесным — а ў рускай арфаграфіі сама матуля не была моцнай — і ведала гэта — і не хацела кампраметаваць сябе. Яна ўзрадавалася майму прыходу і адразу-ж загадала мне схадзіць да княгіні і словамі растлумачыць ёй, што матуля мая заўсёды гатова зрабіць яе светласці, па меры сіл, паслугу — і просіць яе зайсці гадзіне а першай. — Нечакана хуткае спаўненне маіх таемных жаданняў мяне і ўзрадавала і спaloхала; аднак я не выказаў авалодаўшай мною збянятэжанасці — і папярэдне пайшоў да сябе ў пакой, каб надзець новенькі гальштук і сурдуцік: дома я яшчэ хадзіў у курты і з адкладнымі каўнерыкамі, хоць яны надта мне ўжо надакучылі.

#### IV

У цеснай і неахайнай пярэдняй флігельчыка, куды я зайшоў з мімавольным дрыжэннем ва ўсім целе, — сустрэў мяне стары і сівы слуга з цёмным, меднага колеру, тварам, свінімі панурымі вочкамі і такімі глыбокімі маршынамі на ілбе і на скронях, якіх я ў жыцці не бачыў. Ён нёс на талерцы аб'едзены хрыбет селядца — і, прычыняючы нагою дзвёры, што выходзілі ў другі пакой, адрывіста прагаварыў: — чаго вам?

— Княгіня Засекіна дома? — запытаўся я.

— Ваніфаці! — закрычаў за дзвярыма брынклівы жаночы голас.

Слуга моўчкі павярнуўся да мяне спіною, прычым я ўбачыў моцна выцертую спіну яго ліўрэй — з адзінокім парыжэльым гербавым гузікам — і пайшоў, паставіўши талерку на падлогу.

— У квартал хадзіў? — паўтарыў той самы жаночы голас. Слуга прамармытаў нешта. — А?.. Прышоў нехта? — пачулася зноў. — Суседні паніч! — Ну — прасі.

— Калі ласка ў гасцінную, — прагаварыў слуга, паявіўшыся зноў перада мною — і падымаючы талерку з падлогі. Я паправіўся і зайшоў у «гасцінную».

Я апынуўся ў невялікім і не зусім ахайнym пакоі з беднай, нібы наспех расстаўленай мэблляй. Ля акна, на крэсле з адламанай ручкай, сядзела жанчына гадоў пяцідзесяці,

проставалосая і непрыгожая, у зялёной старой сукенцы і са стракатай гаруснай касынкай вакол шыі. Яе невялікія чорныя вочки так і ўпіліся ў мяне.

Я падышоў да яе і раскланяўся.

— Я маю гонар гаварыць з княгініей Засекінай?

— Я княгінія Засекіна; а вы сын пана В.?

— Так. Я прышоў да вас з даручэннем ад матулі.

— Сядайце, калі ласка. Ваніфаці! дзе мае ключы, не бачыў?

Я паведаміў пані Засекінай адказ маёй матулі на яе запіску. Яна выслушала мяне, пастукаючы тоўстымі чырвонымі пальцамі па падаконніку, а калі я скончыў, яшчэ раз уставілася на мяне.

— Вельмі добра; абавязкова буду, — сказала яна нарэшце. — А які вы яшчэ малады! Колькі вам год, дазвольце запытацца?

— Шаснаццаць год,—адказваў я з мімавольнай запінкай.

Княгіня дастала з кішэні нейкія спісаныя зацухмоленыя паперы, паднесла іх да самага носа—і пачала перабіраць іх.

— Добрыя гады, — раптам сказала яна, паварачваючыся і ёрзаючы на крэсле. — А вы, калі ласка, будзьце без цырамоніі. У мяне проста.

«Надта проста», падумаў я, з мімавольнай гадлівасцю аглядаючы ўсю яе непрыгожую фігуру.

У гэтых момант другія дзвёры гасцінай хутка расчыніліся, і на парозе з'явілася дзяўчына, якую я бачыў учора ў садзе. Яна падняла руку — і на твары яе прамільгнула ўсмешка.

— А вось і дачка мая,—сказала княгіня, паказаўши на яе локцем. — Зіначка, сын нашага суседа, пана В. Як вас завуць, дазвольце даведацца?

— Владзімірам,—адказваў я, устаючы і прышэптываючы ад хвалівання.

— А па бацьку?

— Пятровічам.

— Так. У мяне быў паліцмейстар знаёмы. Таксама Владзімірам Пятровічам звалі. Ваніфаці! не шукай ключоў! ключы ў мяне ў кішэні.

Маладая дзяўчына прадаўжала глядзець на мяне з ранейшай усмешкай, злёгку жмурачыся і схіліўшы галоўку крыху набок.

— Я ўжо бачыла мс'е Вальдэмара, — пачала яна. (Срабрысты гук яе голасу прабег па мне нейкім салодкім халадком).—Вы мне дазволіце так называць вас?

— Калі ласка, — пралепятаў я.

— Дзе гэта? — запыталася княгіня.

Княжна не адказвала сваёй маші.

— Вы цяпер заняты? — сказала яна, не спускаючи з мяне вачэй.

— Не.

— Хочаце вы мне дапамагчы шэрсць разблытаць? Ідзіце сюды, да мяне.

Яна кіўнула мне галавой і пайшла з гасцінай. Я пайшоў услед за ёю.

У пакоі, куды мы ўвайшлі, мэбля была крыху лепшая і расстаўлена з большым густам. Між іншым, у гэты момант я амаль нічога заўважыць не мог: я рухаўся як у сне — і адчуваў ва ўсім саставе сваім нейкае да недарэчнасці напружанае шчасце.

Княжна села, дастала маток чырвонай шэрсці і, паказаўши мне на крэсла насупраць яе, старана развязала маток і паклала мне на руки. Усё гэта яна рабіла моўчкі, з нейкай смешнай марудлівасцю і з той-жэ светлай і хітрай усмешкай на ледзь-ледзь раскрытых губах. Яна пачала наматываць шэрсць на перагнутую карту і раптам асвятліла мяне такім ясным і быстрым позіркам, што я мімаволі апусціў вочы. Калі яе вочы, большай часткай прыжмураныя, адкрываліся ва ўсю велічину сваю — яе твар мяняўся зусім: нібы свято разлівалася па ім.

— Што вы думалі аба мне ўчора, мс'е Вальдэмар? — запыталася яна, крыху счакаўшы. — Вы, напэўна, асудзілі мяне?

— Я... княжна... я нічога не думаў... як я магу... — адчуваў я з замышаннем.

— Паслухайце, — запярэчыла яна. — Вы мяне яшчэ не ведаеце: я надзвычай дзіўная; я хачу, каб мне заўсёды праўду гаварылі. Вам, я чула, шаснашаць год, а мне дваццаць адзін: вы бачыце, я значна старэй за вас — і таму вы заўсёды павінны мне гаварыць праўду — і слухацца мяне, — дадала яна. — Глядзіце на мяне — чаму вы на мяне не глядзіце?

Я яшчэ больш збянтэжыўся; аднак падняў на яе вочы. — Яна ўсміхнулася, толькі не ранейшай, а іншай пахвальнай усмешкай. — Глядзіце на мяне, — прагаварыла яна, ласказа зніжаючы голас: — мне гэта не непрыемна. — Мне ваш твар падабаецца; я прадчуваю, што мы будзем сябрамі. А я вам падабаюся? — дадала яна хітра.

— Княжна... — пачаў было я...

— Па-першае, называйце мяне Зінаідай Аляксандраўнай — а па-другое — што гэта за прывычка ў дзяцей (яна направілася) — у маладых людзей — не гаварыць адкрыта тое, што яны адчуваюць? Гэта добра для дарослых. Я-ж вам падабаюся?

Хоць мне і вельмі было прыемна, што яна так адкрыта са мною гаварыла, аднак я крыху пакрыўдзіўся. Я хацеў паказаць ёй, што яна мае справу не з хлопчыкам і, прыняўшы па магчымасці развязны і сур'ёзны выгляд, сказаў: — Вядома, вы надта мне падабаецца, Зінаіда Аляксандраўна; я не хачу гэтага тайца.

Яна з расстаноўкай паківала галавой. — У вас ёсць гувернёр? — запыталася яна раптам.

— Не — у мяне ўжо даўно няма гувернёра.

Я хлусіў: яшчэ месяца не прайшло з таго часу, як я расстаўся са сваім французам.

— О! ды я бачу — вы зусім дарослы.

Яна лёгенька ўдарыла мяне па пальцах. — Трымайце праста рукі! — І яна старанна начала наматваць клубок.

Я скарыстаў тое, што яна не падымала вачэй і пачаў яе разглядаць, перш украдкам, затым усё смялей і смялей. Твар яе паказаўся мне яшчэ больш прыгожым, чым напярэдадні: так усё ў ім было далікатна, разумна і міла. Яна сядзела спіной да акна, завешанага белай фіранкай; сонечнае праменне, прабіваючыся скрозь гэту фіранку, ablіvala мяkkim святлом яе пушыстых, залацістых валасы, яе нявінную шыю, выпуклыя плечы і пяшчотныя, спакойныя грудзі. — Я глядзеў на яе — і якой драгой і бліzkай рабілася яна мне! Мне здавалася, што ўжо даўно я яе ведаю — і нічога не ведаў і не жыў да яе... На ёй была цёмненская, паношаная сукенка з фартухом; я, здаецца, ахвотна пагладзіў-бы кожную складку гэтай сукенкі і гэтага фартуха. Кончыкі яе чаравікаў выглядвалі з-пад яе сукенкі: я-б з абажаннем пракланиўся да гэтых чаравікаў... І вось я сяджу перад ёю, — падумаў я: — я з ёю пазнаёміўся... якое шчасце, божа мой! Я ледзь не саскочыў з крэсла ад захаплення, але толькі на гамі крыху пабаўтаў, як дзіця, якое лакоміцца.

Мне было добра, як рыбе ў вадзе — і я век-бы не пайшоў з гэтага пакоя — не пакінуў-бы гэтага месца.

Яе павекі ціха падняліся — і зноў ласкова зазялі перада мной яе светлыя вочы, і зноў яна ўсміхнулася.

— Як вы на мяне глядзіце, — павольна сказала яна і пагразіла мне пальцам.

Я пачырванеў... «Яна ўсё разумее, яна ўсё бачыць», прамільгнула ў маёй галаве. «І як ёй усяго не разумець і не бачыць!»

Раптам штосьці застукала ў суседнім пакоі — зазвінела шабля.

— Зіна! — закрычала ў гасцінай княгіня: — Белаўораў прынёс табе кацянё.

— Кацянё! — усклікнула Зінаіда і, імкліва ўсхапіўшыся з крэсла, кінула клубок мне на калені і выбегла.

Я таксама ўстаў і, паклаўшы маток шэрсці і клубок на падаконнік, вышаў у гасціную і спыніўся ў замяшанчі: сярод пакоя ляжала, растапырыўшы лапкі, паласатае кацянё; Зінаіда стаяла перад ім на каленях і асцярожна падымала яму мордачку. Каля княгіні, засланіўшы амаль ўсё прасценне паміж вокнамі, быў відаць белакуры і кучараў малайчына-гусар з румянym тварам і вачыма навыкаце.

— Якое смешнае! — гаварыла Зінаіда: — і вочы ў яго не шэрсыя, а зялённыя, і вуши якія вялікія! Дзякую вам, Віктар Ягоравіч! Вы надта мілы!

Гусар, у якім я пазнаў аднаго з бачаных мною ўчора маладых людзей, усміхнуўся і пакланіўся, прычым шчоўкнуў шпорамі і стукнуў кальцом шаблі.

— Вы ўчора сказаі, што хочаце мець паласатае кацянё з вялікім вушамі... вось, я і дастаў. Слова — закон. — і ён зноў пакланіўся.

Кацянё слаба піскнула і пачало нюхаць падлогу.

— Яно галоднае! — усклікнула Зінаіда. — Ваніфаци, Соня! прынясіце малака:

Пакаёўка ў старай жоўтай сукенцы з палінляй хустачкай на шыі ўвайшла са сподачкам малака ў руцэ і паставіла яго перад кацянём. Кацянё здрыганулася, зажмурылася і пачало хлябтаць.

— Які ў яго ружовы язычок, — заўважыла Зінаіда, прыгнуўшы галаву амаль да падлогі і заглядваючы яму збоку пад самы нос.

Кацянё пад'ела і замурлыкала, манерна перабіраючы лапкамі. Зінаіда ўстала і, павярнуўшыся да пакаёўкі, абыякава прагаварыла: — вынесі яго.

— За кацянё — ручку, — сказаў гусар, выскаліўшыся і перадзёрнуўшы ўсім сваім магутным целам, туга зацягненым у новы мудзір.

— Абедзве, — запярэчыла Зінаіда і працягнула да яго руکі. Пакуль ён цалаваў іх, яна глядзела на мяне цераз плячу.

Я стаяў нерухома на адным месцы і не ведаў — ці засмияцца мне, ці сказаць што-небудзь або так прамаўчаць. Раптам у адчыненых дзвярах пярэдняй, мне кінулася ў очы фігура нашага лакея Фёдара. Ён рабіў мне знакі. Я машынальна вышаў да яго.

— Чаго ты? — запытаўся я.

— Мамка прыслала па вас, — сказаў ён шэптом. — Яны гневаюцца, што вы з адказам не вяртаецся.

— Ды хіба я даўно тут?

— Больш гадзіны.

— Больш гадзіны! — паўтарыў я мімавольна — і, вярнуўшыся ў гасціню, пачаў раскланівацца і шоргаць нагамі.

— Куды вы? — запыталася ў мяне княжна, зірнуўшы з-за гусара.

— Мне дадому трэба. Дык я скажу, — дадаў я, звяртаючыся да старой: — што вы зойдзеце да нас а другой гадзіне.

— Так і скажыце, баценька.

Княгіня таропка дастала табакерку і так шумна панюхала, што я нават уздрыгнуўся. — Так і скажыце, — паўтарыла яна, слязліва міргаючы і крэкчучы.

Я яшчэ раз пакланіўся, павярнуўся і вышаў з пакоя з tym пачуццём нялоўкасці ў спіне, якую адчувае вельмі малады чалавек, калі ён ведае, што яму глядзяць услед.

— Глядзіце-ж, м'є Вальдэмар, заходзіце да нас, — крыкнула Зінаіда і зноў рассміялася.

«Што гэта яна ўсё смяецца?» думаў я, вяртаючыся дадому ў суправаджэнні Фёдара, які нічога мне не гаварыў, але ішоў за мною з дрэнным настроем. Матуля на мяне пасварылася і здзівілася: што я мог так доўга рабіць у гэтай княгіні? я нічога не адказваў ёй — і пайшоў да сябе ў пакой. Мне раптам стала вельмі сумна... Я сіліўся не плакаць... я рэўнаваў да гусара!

## V

Княгіня, як абяцала, наведала матулю — і не спадабалася ёй. Я не прысутнічаў пры іх спатканні, але засталом матуля расказвала бацьку, што гэта княгіня Засекіна ёй здаецца *une femme très vulgaire*, што яна вельмі надакучыла ёй сваімі просьбамі хадайнічаць за яе ў князя Сергія, што ў

яе ўсё нейкія цеганіны і справы — *des vilaines affaires d'agent* — і што яна мабыць вялікая кляўніца. Аднак матуля дадала, што яна запрасіла яе з дачкой на заўтрашні дзень абедаць (пачуўши слова «з дачкой», я ўткнуў нос у талерку), — таму што яна ўсё-такі суседка — і з імем. На гэта бацька сказаў матулю, што ён цяпер прыпамінае, якая гэта пані; што ён у маладосці ведаў нябожчыка князя Засекіна, вельмі добра выхаванага, але пустога і недарэчнага чалавека; што яго ў кампаніі звалі *«le Parisien»*, з прычыны яго доўгага пражывання ў Парыжы; што ён быў надта багаты, але прагуляў ўсё сваё багацце — і невядома чаму, ледзь не з-за грошай, — між іншым, ён мог-бы лепш выбраць, — дадаў бацька і халодна ўсміхнуўся, — жаніўся на дачцы нейкага прыказнога, а жаніўшыся, пусціўся ў спекуляцыі — і разарыўся канчатковая.

— Хоць-бы яна грошай не папрасіла пазычыць, — зауважыла матуля.

— Гэта вельмі магчыма, — спакойна прагаварыў бацька.

— Гаворыць яна па-французску?

— Надта дрэнна.

— Гм. Між іншым, гэта ўсёроўна. Ты, мне эдаецца, сказала, што ты і дачку яе запрасіла; мяне хтосьці запэўняў, што яна надта міная і адукаваная дзяўчына.

— А! Значыцца яна не ў матку пайшла.

— І не ў бацьку, — запярэчыў бацька. — Той быў таксама адукаваны — ды дурны.

Матуля ўздыхнула і задумалася. Бацька змоўк. Мне было вельмі няёмка на працягу гэтай размовы.

Пасля абеду я пайшоў у сад, але без стрэльбы. Я даў было себе слова не падыходзіць да *«Засекінага сада»*, але не-пераадольная сіла цягнула мяне туды — і нездарма. Не паспей я падыйсці да плоту — як убачыў Зінаіду. На гэты раз яна была адна. Яна трymала ў руках кніжку і павольна ішла па дарожцы. Яна мяне не зауважала.

Я ледзь не прапусціў яе; раптам скліпіўся і кашлянуў.

Яна павірнулася, але не спынілася, адвяла рукою шырокую блакітную стужку свайго круглага саламянага капелюша, — паглядзела на мяне, крыху ўсміхнулася і зноў накіравала вочы ў кніжку.

Я зняў шапку, і памяўшыся крыху на месцы, пайшоў з цяжкім сэрцам. — «*Que suis-je pour elle?*»? падумаў я (бог ведае чаму) па-французску.

Знаёмыя крокі пачуліся за мною: я азірнуўся—да мяне сваёй шпаркай і лёгкой хадою ішоў бацька.

— Гэта княжна?—запытала ён у мяне.

— Княжна.

— Хіба ты яе ведаеш?

— Я яе бачыў сёння раніцой у княгіні.

Бацька спыніўся — і крута павярнуўшыся на забасах, пайшоў назад. Параўняўшыся з Зінаідай, ён далікатна ёй пакланіўся. Яна таксама яму пакланілася, не без некагорага здзіўлення на твары, і апусціла кнігу. Бачыў я, як яна праvodзіла яго вачыма. Мой бацька заўсёды адзіваўся вельмі элегантна—своеасабліва і проста; але ніколі яго фігура не паказалася мне больш стройнай, ніколі яго шэры капялюш не сядзеў прыгажэй на яго ледзь парадзеўших кудрах.

Я накіраваўся было да Зінаіды, але яна нават не паглядзела на мяне, зноў паднесла да вачэй кнігу і адышла.

## VI

Цэлы вечар і наступную раніцу правёў я ў нейкім панурым аняменні. Памятаецца, я паспрабаваў працаўаць і ўзяўся за Кайданава — але дарэмна мільгалі перада мною доўгія радкі і старонкі славутага падручніка. Дзесяць разоў падрад прачытаў я слова: «Юлій Цэзар вызначаўся воінскай адвагай» — не зразумеў нічога і кінуў кнігу. Перад абедам я зноў напамадзіўся і зноў надзеў сурдуцік і гальштук.

— Дзеля чаго-ж гэта? — запыталася матуля. — Ты яшчэ не студэнт, і бог ведае, ці вытрымаеш ты экзамены? — Да ці даўно табе пашылі куртку? Не кілаць-жа яе.

— Госці будуць, — прашаптаў я амаль у роспачы.

— Вось глупства! якія гэта госці!

Трэба было пакарыцца. Я замяніў сурдуцік курткай, але гальштука не зняў. Княгіня з дачкой прышла за поўгадзіны да абеду; старая, апрача зялёнай, ужо знаёмай мне сукёнкі, накінула жоўты шаль і надзела старамодні чапея з стужкамі вогненнага колеру. Яна адразу-ж загаварыла аб сваіх векселях, уздыхала, скардзілася на сваю беднасць, «вымарочвала», але ніколькі не трymала сябе чынна: таксама шумна нюхала табак, таксама свабодна паварачвалася і ёрзала на

крэсле. Ёй як быццам і ў галаву не прыходзіла, што яна княгіня. Затое Зінаіда трымалася вельмі строга, амаль ганарліва, сапраўднай княжной. На твары яе паявілася халодная нерухомасць і важнасць—і я не пазнаў яе, не пазнаваў яе позіркаў, яе ўсмешкі, хоць і ў гэтым новым выглядзе яна мне здавалася цудоўнай. На ёй была лёгкая барэжавая сукенка з бледнасінімі разводамі; валасты яе падалі доўгімі завіткамі ўдоўж шчок — на англійскі манер; гэта прычоска падыходзіла да халоднага выразу яе твара.—Бацька мой сядзеў каля яе ў часе абеду і з уласцівай яму далікатнай і спакойнай ветлівасцю весяліў сваю суседку. Ен зрэдку паглядаў на яе—і яна зрэдку на яго паглядала;— ды так дзіўна, амаль варожа. Размаўлялі яны па-французску ;— мяне, памятаю, здзвіла чыстата вымаўлення слоў Зінаідай. Княгіня, у часе абеду, па-ранейшаму трymала сябе свабодна, многа ела і хваліла стравы. Матулі як відаць княгіня не спадабалася і яна адказвала ёй з нейкай сумнай пагардлівасцю; бацька зрэдку крышачку моршчыў бровы. Зінаіда таксама не спадабалася матулі.—Гэта нейкая фанабэрка,— гаварыла яна ў наступны дзень.—І падумаеш — чаго фанабэрыца — avec sa mine de grisetie

— Ты, як відаць, не бачыла грызетак, — заўважыў ёй бацька.

— І дзякую богу.

— Вядома, дзякую богу... толькі як-же ты можаш меркаваць аб іх?

На мяне Зінаіда не звяртала зусім ніякай увагі. Хутка пасля абеду княгіня пачала развітвацца.

— Буду спадзявацца на ваша заступніцтва, Марыя Нікалаеўна і Пётр Васільевіч, — сказала яна нараспей матулі і бацьку.—Што рабіць! Былі часы, ды мінуліся. Вось і я — сіяцельная — дадала яна з непрыемным смехам:— ды што з тae чэсці, калі няма чаго есці!

Бацька пачціва ёй пакланіўся і правёў яе да пярэдніх дзвярэй. Я сталаў тут-же ў сваёй куцай куртцы і глядзеў на падлогу, нібы прысуджаны да смерці. Абыходжанне Зінаіды са мной мяне канчаткова прыбіла. Яко-ж маё было здзіўленне, калі праходзячы каля мяне, яна скорагаворкай і з ранейшай ласкай у вачах шапнула мне:— прыходзьце да нас у восем гадзін, чуеце, абавязкова... Я толькі развёў рукамі — але яна пайшла ўжо, накінуўшы на галаву белы шарф.

## VIII

Роўна ў восем гадзін я ў сурдуце і з прыўзнятym на галаве кокам уваходзіў у пярэднюю флігельчыка, дзе жыла княгіня. Стары слуга панура паглядзеў на мяне і неахвотна ўстаў з лаўкі. У гасцінай чуліся вясёлыя галасы. Я адчыніў дзвёры—і адступіў у здзіўленні. Сярод пакоя, на крэсле, стаяла княжна і трымала перад сабой мужчынскі капялюш; вакол крэсла таўпілася пяцёра мужчын. Яны стараліся запусціць рукі ў капялюш, а яна падымала яго ўгару і моцна трэслі ім. Убачыўшы мяне, яна закрычала: пачакайце, пачакайце! новы госцы, трэба і яму даць білет—і лёгка саскочыўшы з крэсла, узяла мяне за абліг сурдута.—Пойдзем-жа,—сказала яна:—што вы стаіце? Mesieurs дазвольце вас пазнаёміць; гэта мс'е Вальдэмар, сын нашага суседа. А гэта,—ладала яна, звяртаясь да мяне і паказваючы па чарэze на гасцей:—граф Малеўскі, доктар Лушын, паэт Майданаў, адстаўны капітан Нірмацкі і Белаўзораў, гусар, якога вы ўжо бачылі. Прашу любіць ды жалаваць.

Я да такой ступені сканфузііся, што нават не пакланіўся нікому; у доктару Лушыне я пазнаў таго самага чарнявага пана, які так бязлітасна мяне прысароміў у садзе; астатнія былі мне незнаёмы.

— Граф!—прадаўжала Зінайда:—напішыце мс'е Вальдэмару білет.

— Гэта несправядліва,—запярэчыў з лёгкім польскім акцэнтам граф, надта прыгожы і франтавата апрануты брунет, з выразнымі карымі вачымі, вузкім белым носікам і тонкімі вусікамі над маленькім ротам.—«Яны» не гулялі з намі ў фанты.

— Несправядліва,—паўтарылі Белаўзораў і пан, названы адстаўным капітанам, чалавек гадоў сарака, рабы да агіднасці, кучараўшы як арап, сутулаваты, крываногі і апрануты ў ваенны сурдук без эпалетаў наросхрыст.

— Пішыце білет, вам кажуць,—паўтарыла княжна.—Гэта што за бунт? Мс'е Вальдэмар з намі ўпершыню, і сёння для яго закон не пісан. Ніяма чаго бурчэць, пішыце, я так хачу.

Граф паціснуў плячыма, але, нахіліўшы пакорліва галаву, узяў пяро ў белую, пярсцёнкамі ўпрыгожаную руку, адарваў кавалачак паперы і стаў пісаць на ім.

— Прынамсі, дазвольце растлумачыць пану Вальдэмару, у чым справа,—пачаў насмешлівым голасам Лушын:—а то

ён зусім збянтэжыўся. Бачыце, малады чалавек, мы гуляем у фанты; княжна падверглася штрафу — і той, хто дастане шчаслівы білет, — будзе мець права пацалаваць у яе руку. Ці зразумелі вы, што я вам сказаў?

Я толькі зірнуў на яго і прадаўжаў стаяць як атуманены, — а княжна зноў ускочыла на крэсла і зноў пачала трэсці капелюшом. Усе да яе пацягнуліся — і я за імі.

— Майданаў, — сказала княжна высокаму маладому чалавеку з хударлявым тварам, маленкімі сляпымі вочкамі і надзвычай доўгімі, чорнымі валасамі: — вы, як паэт, павінны быць велікадушны і ўступіць баш білет мс'е Вальдэмару — так каб у яго было два шансы замест аднаго.

Але Майданаў адмоўна паківаў галавой і ўзмахнуў валасамі. Я пасля ўсіх апусціў руку ў капялюш, узяў і раскруціў білет... Божа мой, што зрабілася са мною, калі я ўбачыў на ім слова: пацалунак!

— Пацалунак! — крикнуў я мімаволі.

— Брава! ён выйграў, — падхапіла княжна. — Як я рада! Яна злезла з крэсла і так ясна і соладка зазірнула мне ў очы, што ў мяне сэрца заныла. — А вы рады? — запыталася яна ў мяне.

— Я?.. — пралепятаў я.

— Прядайце мне свой білет, — буркнуў раптам над самым майм вухам Белаўзору. — Я вам сто рублёў дам.

Я адказаў гусару такім абураючым позіркам, што Зінаіда запляскала ў далоні, а Лушын усклікнуў: малайчына!

— Але, — прадаўжаў ён: — я, як цэрэмоніймейстар, абавязан назіраць за выкананнем усіх правіл. Мс'е Вальдэмар, апусціцеся на адно калена! Так у нас заведзена.

Зінаіда стала перада мной, нахіліўши крыху галаву на бок — нібы дзеля таго, каб лепш разгледзець мяне — і з важнасцю працягнула мне руку. У мяне памуцілася ў вачах; я хацеў апусціцца на адно калена — упаў на абодва — і так нязграбна дакрануўся губамі да пальцаў Зінаіды, што злёгку абцарапаў сабе канец носа яе пазногцем.

— Добра! — закрычаў Лушын і дапамог мне ўстаць.

Гульня ў фанты прадаўжалася. Зінаіда пасадзіла мяне калі сябе. Якіх ні прыдумвала яна штрафаў! Ей прышлося, між іншым, быць «статуяй» — і яна ў п'едэстал сабе выбрала агілнага Нірмашкага, загадала яму легчы нічма, ды яшчэ ўткнуць твар у грудзі. Рогат не змаўкаў ні на момант. Мне самотна і цвяроза выхаваному хлопчыку, вырасшаму ў пансікім, паважным доме, увесь гэты шум і гам, гэта бесцыра-

монная, амаль шалённая вссялосць, гэтыя небывалыя зносіны з незнаёмыі людзьмі так і кінуліся ў гадаву. Я проста ап'янеў, як ад гарэлкі. Я пачаў рагатаць і балбатаць мацней за іншых—так што нават старая княгіня, якая сядзела ў суседнім пакоі з нейкім прыказным ад Іверскіх варот, пакліканым для нарады, вышла паглядзець на мяне. Але я адчуваў сябе да такой ступені шчаслівым, што, як кажуць, у вус не дзьмуў — і ў грош не ставіў нічых насмешак і нічых косых позіркаў. Зінаіда прадаўжала аддаваць мне перавагу і не адпускала мяне ад сябе.—У адным штрафе мне давялося сядзець з ёй побач, накрыўшыся адной шоўкай хусткай: я павінен быў сказаць ёй свой сакрэт. Памятаю я, як нашы абедзве галовы раптам апынуліся ў душнай, поўпразытай, паходчай імгле, як у гэтай імгле блізка імянка свяціліся яе вочы і горача дыхалі раскрытыя губы, і зубы былі відаць, і канцы яе валасоў мяне ласкатаць і паклі. Я маўчаў;—яна ўсміхалася таямніча і хітра і нарэшце—шапнула мне: ну што-ж? а я толькі чырванеў і смяяўся і адварочваўся і ледзь пераводзіў дух. Фанты надаёлі нам,—мы пачалі гуляць у вяровачку. Божа мой! якое я адчуваў захапленне, калі, зазываўшыся, атрымаў ад яе моцны і рэзкі ўдар па пальцах — і як пасля я знарок стараўся паказваць, што зяваю, а яна дражніла мяне і не чапала падстаўляемых рук!

Ды ці гэта мы яшчэ рабілі на працягу гэтага вечара! Мы і на фартэпіяна гралі і спявалі і танцавалі і прадстаўлялі цыганскі табар — Нірмацкага адзелі мядзведзем і напайлі вадою з соллю. Граф Малеўскі паказваў нам розныя карточныя фокусы і скончыў тым, што, ператасаваўши карты, здаў сабе ў віст усе козыры, з чым Луышын «меў гонар яго павіншавашъ». Майданаў дэкламаваў нам урыўкі са сваёй паэмой «Забойца» (справа адбывалася ў самым разгары рамантызма), якую ён наважваўся выдаць у чорнай вокладцы з загалоўнымі літарамі крывавага колеру; — у прыказнога ад Іверскіх варот укралі з' каленъ шапку—і прымусілі яго, у выглядзе выкупу, пратанцеваць казачка; — старога Ваніфация прыбралі ў чапец,—а княжна надзела мужчынскі капялюш... Усяго не пералічыш. Адзін Белаўзоруў усё больш трymаўся ў кутку, нахмураны і злосны... Іншы раз вочы яго наліваліся крывёю, ён увесь чырванеў, і здавалася, што вось-вось ён зараз рынецца на ўсіх нас і паракідае нас, як трэскі, ва ўсе бакі; але княжна паглядвала на яго, гразіла яму пальцам, і ён зноў забіваўся ў свой куток.

Мы, нарэшце, выбіліся з сіл. Княгіня ўжо нашто была, як яна сама казала, ходкая — ніякія крыкі яе не трывожылі — аднак і яна адчула стомленасць і захацела адпачыць. У 12 гадзін ночы падалі вячэру, якая складалася з кавалка старога сыру і нейкіх халодных піражкоў з сечанай вяиглінай, якія мне здаліся смачнейшымі за ўсякія паштэтты; віна была ўсяго адна бутэлька, і то нейкай дзіўной: цёмная з раздутым рыльцам, і віно ў ёй аддавала ружовай фарбай; між іншым, яго ніхто не піў. Стомлены і шчаслівы да знямогі, я вышаў з флігеля: на развітанне Зінаіда мне моцна паціснула руку і зноў загадкова ўсміхнулася.

Ноч цяжка і сыра павеяла мне ў разгарацаны твар; здавалася, рыхтавалася навальніца; чорныя хмары раслі і паўзлі па небе, як відаць мяняючы свае дымныя абрыйсы. Ветрык трывожна ўздрыгваў у цёмных дрэвах, і недзе далёка за небасхілам нібы пра сябе злосна і глуха бурчэў гром.

Праз задні ганак прабраўся я ў свой пакой. Дзядзька мой спаў на падлозе, і мне давялося пераступіць цераз яго. Ён прачнуўся — убачыў мяне і далажыў, што матуля зноў на мяне раззлавалася і зноў хацела паслаць па мяне, але што бацька яе стрымаў. (Я ніколі не клаўся спаць, не развітаўшыся з матуляй і не напрасіўшы яе благаслаўлення.) Не было чаго рабіць!

Я сказаў дзядзьку, што раздзенуся і лягу сам—і патушыў свечку... Але я не раздзеўся і не лёг.

Я прысёў на крэсла і доўга сядзеў як зачараваны... Тоё, што я адчуваў, было так нова і так соладка.—Я сядзеў, ледзь азіраючыся і не варушачыся, павольна дыхаў і толькі час-адчасу то моўкі смяяўся, успамінаючы, то ўнутрана халадзеў пры думцы, што я закаханы, што вось яно, вось гэта каханне. Твар Зінаіды ціха плыў перада мною ў змроку—плыў і не праплываў—губы яе ўсё таксама загадкова ўсміхаліся, вочы глядзелі на мяне крыху збоку, запытальна, задумённа і пышчотна... як у той міг, калі я расстаўся з ёю. Нарэшце я ўстаў, на цыпках падышоў да сваёй пасцелі і асіярожна, не раздзялючыся, паклаў галаву на падушку, нібы баючыся прэзкім рухам патрываючысь тое, чым я быў перапоўнены...

Я лёг, але нават вачэй не заплюшчыў.—Хутка я заўважыў, што да мяне ў пакой бесперапынна западалі нейкія слабыя водбліскі... Я прыпадняўся і з'рнуў у акно. Рама яго выразна алдзялялася ад таямніча і смутна бялеўшых шыбаў. Навальніца,—падумаў я;—і сапраўды: была навальніца:—але яна праходзіла вельмі далёка, так што і грому не было чутна;

толькі на небе бесперапынца ўспыхвалі няяркія, доўгія, нібы разгаліненныя маланкі: яны не столькі ўспыхвалі, колькі трапяталі і падзёржаліся, як крыло паміраючай птушкі. Я ўстаў, падышоў да акна і прастаяў там да раніцы... Маланкі не спыняліся ні на адзін момант; была, як кажуць у народзе, верабіная нач. Я глядзеў на нямое пясчанае поле, на цёмную масу Наскучнага сада, на жаўтаватыя фасады далёкіх будынкаў, якія таксама нібы ўздрыгвалі пры кожнай слабай успышцы... Я глядзеў—і не мог адарацаца: гэтыя нямыя маланкі—гэтыя стрыманыя блісканні, здавалася, адпавядалі тым нямым і таемным парывам, якія ўспыхвалі таксама ў мене. Пачало днеч; пунсовымі плямамі выступаў досвітак. З набліжэннем сонца ўсё бляднелі і скарачаліся маланкі; яны ўздрыгвалі ўсё радзей і радзей, і нарэшце зніклі, затопленыя ацвярожваючым і бяспрэчным святлом узікаўшага дня.

І ў мене зніклі мае маланкі. Я адчуў вялікую стомленасць і пішыню... Але вобраз Зінайды прадаўжаў насіцца, радуючыся, над маёй душой. Толькі ён сам, гэты вобраз, здаваўся супакоеным: як паляцеўши лебедзь—ад балотнай травы, аддэліўся ён ад акружаўших яго іншых непрыстойных фігур, і я, засынаочы, у апошні раз прыгарнуўся да яго з развітальным і давертым абажаннем...

О, ціхія пачуцці, мяккія гукі, дабрата і заціханне расчуленай души, таочая радасць першых уміленняў кахання,—дзе вы, дзе вы?

### VIII

У наступную раніцу, калі я прышоў піць чай, матуля палаля мяне—менш, аднак, чым я чакаў,—і прымусіла мяне расказаць, як я правёў мінулы вечар. Я ёй адказваў коратка, апускаючи многія падрабязнасці і стараючыся надаць усяму самы няявныя выгляд.

— Усё такі яны людзі не сотне il faut —заўважыла матуля,—і табе няма чаго да іх цягацца, замест таго, каб рыхтавацца да экзамену ды вучыцца.

Я ведаў, што клопаты матулі аб маіх занятках абмяжуюцца гэтымі вялікімі словамі і таму палічыў за лепшае не пярэчыць ёй: але пасля чаю бацька ўзяў мяне пад руку—і, адправіўшыся разам са мною ў сад, прымусіў мяне расказаць усё, што я бачыў у Засекіных.

Дзіўны ўплыў меў на мяне бацька—і дзіўныя былі нашы адносіны. Ён амаль не займаўся майм выхаваннем, але ніколі

не абражаў мяне; ён паважаў маю свабоду—ён нават быў, калі можна так сказаць, далікатным са мною... толькі ён не дапускаў мяне да сябе. Я любіў яго, я любаваўся ім, ён здаваўся мне ўзорам мужчыны—і, божа мой, як-бы я моцна да яго прывязаўся, калі-б я заўсёды не адчуваў яго адхілячай рукі! Затое, калі ён хацеў, ён умёу амаль уміг, адным словам, адным рухам узбудзіць у мене неабмежаваную даверлівасць да сябе. Душа мая раскрывалася—я размаўляў з ім, як з разумным прыяцелем, як з ласкавым настаўнікам... затым ён таксама нечакана пакідаў мяне—і рука яго зноў адхіляла мяне—ласкова і мякка, але адхіляла.

На яго находзіла іншы раз весялосць—і тады ён гатоў быў гуляць і сваволіць са мною як хлопчык (ён любіў усякі моцны цялесны рух); адзін раз—усяго толькі адзін раз!—ён прылашчыў мяне з такой пышчотай, што я ледзь не заплакаў... Але і весялосць яго, і пышчотнасць знікалі бясследна—і тое, што адбывалася паміж намі, не давала мене ніякіх надзеяў на будучыню—нібы я ўсё гэта ў сне бачыў. Бывала, стану я разглядаць яго разумны, прыгожы, светлы твар... сэрца маё задрыжыць, і ўся істота мая паймкнецца да яго... ён нібы адчуе, што ў мене адбываецца, мімаходзь патрэпле мяне па шчадэ—і або пойдзе, або зоймечца чым-небудзь, або раптам увесь застыне, як ён адзін умёу застываць, і я адразу-ж сціснуся і таксама пахаладзею. Рэдкія прыпадкі яго прыхільнасці да мяне ніколі не былі выкліканы маймі маўклівымі, але зразумелымі просьбамі,—яны прыходзілі заўсёды нечакана.—Размышляючы пасля аб харектары свайго бацькі, я прышоў да таго заключэння, што яму было не да мяне—і не да сямейнага жыцця; ён любіў іншае і ў поўнай меры атрымаў асалоду ад гэтага іншага. «Сам бяры, што можаш, а ў руکі не давайся; самому сабе належаць—у гэтым уся штука жыцця»,—сказаў ён мене аднойчы. У наступны раз, я, у якасці маладога дэмакрата, пачаў у прысутнасці яго разважаць аб свабодзе (ён у той дзень быў, як я гэта называў, «добра»; тады з ім можна было гаварыць аб чым хочаш).—Свабода,—паўтарыў ён:—а ці ведаеш ты, што можа чалавеку дашь свабоду?

— Што?

— Воля, уласная воля, і ўладу яна дасць, якая лепш за свабоду. Умей хацець—і будзеш свабодным, і камандаваць будзеш.

Бацька мой перш за ўсё і больш за ўсё хацеў жыць... і жыў: магчыма, ён прадчуваў, што яму не прыдзенца доўга ка-

рыстадца «штукаі» жыцця: ён памёр ва ўзросце сарака двух год.

Я падрабязна расказаў бацьку пра маё наведванне Засекіных. Ён напоўважліва, напоўрассеяна слухаў мяне, седзячы на лаўцы і рысуючы канцом хлысціка на пяску. Ён зрэдку пасмейваўся, неяк светла і забаўна паглядваў на мяне—і падбіваў мяне кароткімі пытаннямі і пярэчаннямі. Я першы час не асмельваўся нават выгаварыць імя Зінайды, але не ўтрымаўся і пачаў расхвальваць яе. Бацька ўсё прадаўжаў пасмейвацца. Пасля ён задумаўся, пацягнуўся і ўстаў.

Я успомніў, што, выходзячы з дому, ён загадаў асядлаць сабе каня. Ён быў выдатны конник—і ўмеў, значна раней п. Рэры, уціхамірваць самых дзікіх коней.

— Я з табой паеду, тата?—запытаўся я ў яго.

— Не,—адказаў ён, і твар яго набыв звычайны, абыякаваласкавы выраз.—Ідзі адзін, калі хочаш; а фурману скажы, што я не паеду.

Ён павярнуўся да мяне спіною і хутка пайшоў. Я сачыў за ім вачыма—ён знік за варотамі. Бачыў я, як яго капялюш рухаўся ўздоўж плоту: ён зайшоў да Засекіных.

Ён застаўся ў іх не больш гадзіны, але адразу ж накіраваўся ў горад і вярнуўся дадому толькі пад вечар.

Пасля абеду я сам пайшоў да Засекіных. У гасцінай я застаў адну старую княгіню. Убачыўши мяне, яна паскрэбла сабе ў галаве пад чапцом канцом прутка і раптам запыталася ў мяне, ці магу я перапісаць ёй адну просьбу.

— З прыемнасцю,—адказаў я, і прысёў на кончык крэсла.

— Толькі глядзіце, вялікія літары стаўце,—сказала княгіня, падаючы мне змазаны ліст,—ды можа сёння вы гэта зробіце?

— Сёння-ж перапішу.

Дзверы з суседняга пакоя ледзь прыадчыніліся—і ў адтуліне паказаўся твар Зінайды—бледны, задуменны, з неахайна адкінутымі назад валасамі: яна паглядзела на мяне вялікімі халоднымі вачыма і ціха зачыніла дзверы.

— Зіна,—а Зіна!—прагаварыла старая. Зінайда не адазвалася. Я забраў з сабою просьбу старой і цэлы вечар прасядзеў над ёю.

## IX.

Мая «страсць» пачалася з таго дня.— Я, памятаецца, адчуў тады нешта падобнае да таго, што павінен адчуць чалавек, які паступіў на службу: я перастаў ужо быць

проста маладым хлопчыкам: я быў закаханы. Я сказаў, что з таго дня пачалася моя страсць: я мог-бы дадаць—што і пакуты мае пачаліся з таго-ж самага дня. Я мучыўся пры адсутнасці Зінаіды: нічога мне ў галаву не ішло, усё валілася з рук, я цэлымі днямі напружана думаў аб ёй... Я мучыўся... але ў часе яе прысутнасці мне становілася не лягчэй. Я рэўнаваў, я разумеў сваю нікчэмнасць, я недарэчна дзымуўся—і недарэчна рабалепстваваў: і ўсё-такі—непераадольная сіла цягнула мяне к ёй— і я кожны раз з мімавольнай дрыготкай шчасця пераступаў парог яе пакоя. Зінаіда адразу-ж здагадалася, што я закахаўся ў яе, ды я і не думаў утойваць гэтага; яна спацяшалася маёй страсцю, дурыла, песціла і мучыла мяне. Соладка быць адзінай крыніцай, самаўладнай і маўклівай прычынай найвялікшых радасцей і найглыбейшага гора для іншага—а я ў руках Зінаіды быў як мяккі воск. Між іншым, не я адзін закахаўся ў яе: усе мужчыны, якія наведвалі яе дом, былі страшэнна закаханы ў яе— і яна іх усіх трymала на прывязі—ля сваіх ног. Яе забаўляла ўзбуджаць у іх то надзеі, то апасенні, круціць імі, як уздумаецца ёй (гэта яна называла: стукаць людзей адзін аб другога)—а яны і не думалі супраціўляцца і ахвотна слухаліся яе. Ва ўсёй яе істотце, жывучай і прыгожай, была нейкая асаблівая прыемная сумесь хірасці і бяспечнасці, штучнасці і прастаты, цішыні і рэзвасці: над усім, што яна рабіла, гаварыла, над кожным яе рухам насілася прыемная, лёгкая пяшчотнасць, ва ўсім выяўлялася свое-асаблівая, гуляючая сіла. І твар яе ўвесел час мяняўся, так-сама нібы гуляў: ён выражаў, амаль у адзін і той-же час,— насмешлівасць, задуменнасць і страснасць. Рознастайнейшыя пачуцці, лёгкія, быстрыя, як цені воблакаў у сонечны ветраны дзень, увесел час перабягалі па яе вачах і губах.

Кожны з яе паклоннікаў быў ёй патрэбен. Белаўораў, якога яна часамі называла «мой звер», а іншы раз проста «мой»—ахвотна кінуўся-б за яе ў агонь; не спадзючыся на свае разумовыя здольнасці і іншыя годнасці, ён усё прапаноўваў ёй жаніцца, намякаючи на тое, што іншыя толькі дарэмна балбочуць. Майданаў адпавядаў паэтычным струнам яе души: чалавек досыць халодны, як амаль усе сачыніцелі, ён напружана запэўняў яе, а магчыма, і сябе, што ён яе абажае, усхваляючы яе ў бясконцых вершах і чытаў іх ёй з нейкім і ненатуральным і шчырым захапленнем. Яна і спачувала яму і крыху падтруньяла над ім; яна кепска яму верыла і, наслухаўшыся яго прызнанні, прымушала

яго чытаць Пушкіна, каб, як яна казала, ачысціць паветра. Лушины, насмешлівы, цынічны на слова доктар, ведаў яе лепш за ўсіх—і кахаў яе больш за ўсіх, хоць лаяў яе і ў вочы і за вочы. Яна паважала яго, але не давала спуску яму—і часамі, з асаблівай, злараднай прыемнасцю давала яму адчуваць, што і ён у яе руках. «Я какетка, я без сэрца, я акторская натура,—сказала яна яму аднойчы пры мне:— а, добра! дык дайце-ж вашу руку, я ўваткну ў яе шпільку, вам будзе сорамна гэтага маладога чалавека, вам будзе балюча, а ўсё такі вы, пан, праудзівы чалавек, смейцеся». Лушины пачырванеў, адварнуўся, закусіў губы, але скончыў тым, што падставіў руку. Яна ўкалола яго, і ён сапрауды пачаў смяяцца... і яна смяялася, запускаючы досыць глыбока шпільку і заглядваючы яму ў вочы, якім ён дарэмна вадзіў па баках...

Горш за ўсё я разумеў адносіны, якія існавалі паміж Зінайдай і графам Малеўскім. Ён быў прыгожы, спрытны і разумны, але штосьці няпэўнае, штосьці фальшивавае здавалася ў ім нават мне, шаснаццацігадовому хлопчыку, і я здзіўляўся таму, што Зінайда гэтага не зауважае. А магчыма, яна і зауважала гэту фальшивасць і не грэбавала ёю. Няправільнае выхаванне, дзіўныя знёмы і звычкі, заўсёдная прысутнасць мачі, беднасць і беспарадак у доме, ўсё, пачынаючы з самай свабоды, якой карысталася маладая дзяўчына, з разумення яе перавагі над акружайшымі яе людзьмі, развіло ў ёй нейкую напоўнагардлівую неахайнасць і непатрабавальнасць. Бывала, што ні здарыцца—ці прыдзе Ваніфачі далажыць, што цукру няма, ці выйдзе наповерх якая-небудзь паганая плётка, ці пасварацца госці—яна толькі кудрамі страсяне і скажа: глупства!—і гора ёй мала.

Затое ў мяне, бывала, уся кроў загаралася, калі Малеўскі падыйдзе да яе, хітра пагойдваючыся, як ліс, далікатна абапрэцца на спінку яе крэсла і пачне шаптаць ёй на вуха самаздаволенай і падлізлівай усмешкай, — а яна складзе руکі на грудзях, уважліва глядзіць на яго, і сама ўсміхаецца і ківае галавой.

— Што вам за ахвота прымачь п. Малеўскага? — запытаўся я аднойчы ў яе.

— А ў яго такія цудоўныя вусікі,—адказвала яна.— Ды гэта не па вашай часці.

— Ці не думаеце вы, што я яго кахаю? — сказала яна мне ў наступны раз. — Не; я такіх кахаць не могу, на якіх

мне даводзіца глядзе́ць зверху ўніз. Мне трэба такога, які-б  
сам мяне зламаў... Ды я на такога і не нападу, божа збаў!  
Не траплю нікому ў лапы, не, не!

— Значыца, вы ніколі не пакахаеце?

— А вось вас? Хіба я вас не кахаю? — сказала яна і вы-  
цяла мяне па носе канцом пальчаткі.

Так, Зінаіда вельмі пацяшалася нада мной. На працягу  
трох тыдняў я ёе бачыў кожны дзень — і чаго, чаго яна са  
мной не вырабляла! Да нас яна хадзіла рэдка, і я не шка-  
даваў аб гэтым; у нашым доме яна ператваралася ў паненку,  
у княжну, — і я дзічыўся ёе. Я баяўся выдаць сябе перад  
матуляй; яна вельмі неспрыяльна адносілася да Зінаіды і  
непрыхильна наглядала за намі. Бацькі я не так баяўся: ён  
нібы не заўважаў мяне, а з ёю гаварыў мала, але неяк аса-  
ліва разумна і значна. Я перастаў працеваць, чытаць — я  
нават перастаў гуляць па аколіцах, ездзіць конна. Як прывя-  
зыны за ножку жук, я кружуўся заўсёды вакол любімага  
флігелька; здавалася, застаўся-б там назаўсёды... але гэта  
было немагчыма, матуля бурчэла на мяне, іншы раз сама  
Зінаіда мяне праганяла. Тады я замыкаўся ў сябе ў пакой або  
ішоў на самы канец саду, узлазіў на ўцалелыя руіны высо-  
кай каменнай аранжарэі, звесіўшы ногі са сцяны, што выхо-  
дзіла на дарогу, гадзінамі сядзеў і глядзеў, глядзеў, нічога  
не бачачы. Каля мяне — па запыленай кратіве ляніва пераля-  
талі белыя матылькі; бойкі верабей садзіўся недалёка на  
поўразбітай чырвонай цагліне — і раздражняльна чырыкаў,  
бесперапынна паваращаючыся ўсім целам і распусciўши  
хвосцік; усё яшчэ недаверлівия вароны зрэдку каркалі, се-  
дзячы высока, высока, на аголенай вяршыні бярозы — сонца  
і вечер ціха гулялі ў яе рэдзенькіх галінках; гул званоў Дан-  
скага манастыра прылятаў час-ад-часу, спакойны і нудны, — а  
я сядзеў, глядзеў, слухаў — і напаўняўся ўесь нейкім безы-  
мянным адчуваннем, у якім было ўсё: і смутак, і радасць, і  
прадчуванне будучага, і жаданне, і страх жыцця. Але я тады  
нічога гэтага не разумеў і нічога-б не змог назваць з усяго  
таго, што ва мне брадзіла, — або назваў-бы гэта ўсё адным  
імем — імем Зінаіды.

А Зінаіда ўсё гуляла са мною, як кот з мышшу. Яна то  
какетнічала са мною — і я хваляваўся і таяў — то яна раптам  
мяне адштурхвала — і я не асмельваўся наблізіцца да яе, не  
асмельваўся зірнуць на яе.

Памятаеца, яна некалъкі дзён падрад была вельмі ха-  
лоднай да мяне: я зусім спалохаўся — і, баязліва забягаючы

да іх у флігель, стараўся трymацца каля старой княгіні, не гледзячы на тое, што яна вельмі сварылася і кryчала іменна ў гэты час: яе вексельныя справы ішлі надта дрэнна, і яна ўжо мела дзве сур'ёзныя размовы з квартальным.

Аднойчы я праходзіў у садзе каля вядомага плоту—і ўбачыў Зінаіду: падпершыся абодвумя рукамі, яна сядзела на траве і не варушылася. Я хацеў было асцярожна пайсці ад яе,—але яна раптам падняла галаву—і зрабіла мне загадны знак. Я замёр на месцы: я не зразумеў яе адразу. Яна паўтарыла свой знак. Я неадкладна пераскочыў цераз плот і радасна падбег да яе; але яна спыніла мяне позіркам і паказала мне на дарожку, што была за два крокі ад яе. У замешанні, не ведаючи што рабіць, я стаў на калені на краю дарожкі.—Яна да таго была бледная, такі горкі смутак, таяк глыбокая стомленасць былі ў кожнай яе рысе, што сэрца ў мяне сціснулася і я мімаволі прамармытаў: што з вами?

Зінаіда працягнула руку, сарвала нейкую траўку, укусіла яе і адкінула ад сябе далей.

— Вы мяне вельмі кахаеце?—запыталася яна нарэшце.— Так?

Я нічога не адказваў,—ды і навошта мне было адказваць.

— Так,—паўтарыла яна, па-ранейшаму гледзячы на мяне.— Гэта так. Такія-ж вочы,—дадала яна, задумалася і закрыла твар рукамі.—Усё мне апрыкрыла,—прашантала яна:—пайшла-бы я на край свету, не магу я гэта перанесці, не магу зладзіць... І што чакае мяне наперадзе!.. Ах, мне цяжка... Божа мой, як цяжка!

— З-за чаго?—запытала я нясмела.

Зінаіда мне не адказвала і толькі паціснула плячыма. Я прадаўжаў стаяць на каленях і з глыбокім смуткам глядзеў на яе. Кожнае яе слова так і ўразалася мне ў сэрца. У гэты момант я, здаецца, ахвотна-б аддаў жыццё сваё, толькі-б яна не гаравала. Я глядзеў на яе—і, усё такі, не разумеючы, чаму ёй было цяжка, жвава ўяўляў сабе, як яна раптам, у прыпадку нястрымнай тугі, пайшла ў сад—і кінулася на зямлю, як падкошаная. — Навокал было і светла, і зелена; вечер шамацеў у лісці дрэў, зредку хістуючы доўгую галіну маліны над галавой Зінаіды. Дзесьці варкавалі галубы—і пчолы гудзелі, нізка пералятаючы па рэдкай траве. Зверху ласкава сінела неба—а мне было так маркотна...

— Прачытайце мне якія-небудзь вершы,—прагаварыла

сцішка Зінаіда і абапёрлася на локаць.— Я люблю, калі вы чытаеце вершы. Вы спываеце, але гэта нічога, гэта молада. Прачытайце мне: «На ўзгорках Грузії».— Толькі сядзьце перш.

Я сеў і прачытаў: «На ўзгорках Грузії».

— «Што не кахаць яно не можа»,— паўтарыла Зінаіда.  
— Вось, чым паводзія добра: яна гаворыць нам тое, чаго німа, і што не толькі лепш за тое, што ёсьць, але нават больш падобна да праўды... Што не кахаць — яно не можа — і хацела-б, ды не можа! — Яна зноў сціхла і раптам скамянулася і ўсталала.— Пойдзэм. У матулі сядзіць Майданаў; ён мне прынёс сваю паводку, а я яго пакінула. Ён таксама засмучаны цяпер... што рабіцы! вы калі-небудзь даведаецца... толькі не сярдуйце на мяне!

Зінаіда торапка падіснула мне руку і пабегла наперад. Мы вярнуліся ў флігель. Майданаў пачаў чытаць нам свайго толькі што надрукаванага «Забойцу», але я не слухаў яго. Ён выкрыкваў нараспей свае 4-стопныя ямбы — рыфмы чаргаваліся і звінелі, як званочкі, пуста і гучна, а я ўсё глядзеў на Зінаіду і ўсё стараўся зразумець значэнне яе апошніх слоў.

„Иль, может быть, соперник тайный  
Тебя нежданно покорил?“

усклікнуў раптам гнусавы Майданаў — і мае вочы і вочы Зінаіды сустрэліся. Яна апусціла іх і крыху пачырванела. Я ўбачыў, што яна пачырванела, і паходзіў ад сполаху. Я ўжо раней рэёнаваў да яе—але думка аб tym, што яна пакахала, толькі ў гэтых момант прамільгнула ў маёй галаве. «Божа мой! яна пакахала!»

## X

Сапраўдныя мае пакуты пачаліся з гэтага моманту. Я ламаў сабе галаву, раздумваў, перадумваў,—і неадступна, хоць па меры магчымасці скрытна, назіраў за Зінаідай. У ёй адбылася перамена — гэта было відавочна. Яна ішла гуляць адна і гуляла доўга. Іншы раз яна гасцям не паказвалася; цэлымі гадзінамі сядзела ў сябе ў пакоі. Перш гэтага за ёй не назіралася. Я раптам зрабіўся, — ці мне здалося, што я зрабіўся,—надзвычай праніклівым. «Ці не ён? або ўжо ці не ён? пытаўся я ў самога сябе, трывожна перарабягаючы думкай ад аднаго яе паклонніка да другога. Граф Малеўскі (хоць я і саромеўся за Зінаіду ў гэтым прызнацца) тайком здаваўся мне небяспечнейшым за другіх.

Мая назіральнасць не бачыла далей свайго носа, і мая скрытнасць, напэўна, нікога не ашукала; прынамсі, доктар Лушын хутка мяне раскусіў. Між іншым, і ён змяніўся ў апошні час: ён паходзеў, смяяўся таксама часта, але не як глушэй, зласней і карацей—мімавольная, нервовая раздражнільнасць змяніла ў ім ранейшую лёгкую іронію і напышлівы цынізм.

— Што вы гэта ўвесь час цягаецца сюды, малады чалавек, — сказаў ён мне аднойчы, застаўшыся са мной ў гасцінай Засекіных. (Княжна яшчэ не вярнулася з прагулкі, а крыклівы голас княгіні чуўся ўсё ў мезаніне; яна сварылася са сваёй пакаёўкай.) — Вам патрэбна было-б вучыцца, працеваць — пакуль вы малады — а вы — што робіце?

— Вы не можаце ведаць, ці працую я дома, — запярэчыў я яму не без ганарлівасці, але і не без збынтэжання.

— Якая ўжо тут работа! У вас не тое ў галаве. Ну, я не спрачаюся... у ваши годы гэта ў парадку рэчаў. Ды выбар вось ваш надта няўдачны. Хіба вы не бачыце, што гэта за дом?

— Я вас не разумею, — заўажыў я.

— Не разумееце? тым горш для вас. Я лічу абавязкам перасцерагчы вас. Нашаму брату, старому халасцяку, можна сюды хадзіць: што нам зробіцца? мы народ прагартаваны, нас нічым не прабярэш, а ў вас скурачка яшчэ далікатная; тут для вас паветра шкоднае — паверце мне; заразіцца можаце.

— Як гэта?

— Ды так. Хіба вы здаровы цяпер? Хіба вы ў нармальным становішчы? Хіба тое, што вы адчуваеце — карысна для вас, добра?

— Ды што я адчуваю? — сказаў я, а сам у душы разумеў, што доктар праўду кажа.

— Эх, малады чалавек, малалы чалавек, — прадаўжаў доктар з такім выразам, як быццам у гэтых двух словах заключалася штосьці для мяне надта крыўднае: — дзе вам хітраваць? Ды ў вас яшчэ, дэякую богу, што на душы, тое і на твары. А ў тым, што і гаварыць! я і сам сюды не хадзіў-бы, калі-б... (доктар сціснуў зубы)... калі-б я не быў такі-ж дзівак. Толькі вось чаму я здзіўляюся: як вы, з вашым розумам, не бачыце, што робіцца навокал вас?

— А што-ж такое робіцца? — падхапіў я, і ўвесь насцярожыўся.

Доктар паглядзеў на мяне з нейкім насмешлівым шкадаваннем.

— Добры нябось і я,—прагаварыў ён, нібы сам сабе:— вельмі патрэбна гэта яму гаварыць. Адным словам, — дадаў ён, павысіўшы голас, — паўтараю вам: тутэйшая атмасфера вам непрыгодна. Вам тут прыемна — ды мала чаго няма! І ў аранжарэ таксама прыемна пахне, ды жыць у ёй нельга. Гэй! Паслухайце, вазьміцесь зноў за Кайданава.

Княгіня ўвайшла і пачала скардзіца доктару на зубны боль. Пасля з'явілася Зінаіда.

— Вось, — дадала княгіня, — пан доктар, пасварыцесь на яе. Цэлы дзень п'е ваду з лёдам—хіба ёй гэта здорава пры яе слабых грудзях?

— Навошта вы гэта робіце? — запытаўся Лушын.

— А што з гэтага можа атрымацца?

— Што? вы можаце прастудзіца і памерці.

— На самай справе? Няўжо? Ну, што-ж — туды і дарога.

— Вось як, — прабурчэй доктар. Княгіня пайшла.

— Вось як, — паўтарыла Зінаіда. — Хіба жыць так весела? азірніцеся кругом... Што — добра? Ці вы думаеце, што я гэтага не разумею, не адчуваю? Мне прыемна піць ваду з лёдам, і вы сур'ёзна можаце запэўніць мяне, што такое жыццё варта таго, каб не рыскнуць ім за міг прыемнасці — я ўжо аб шчасці не гавару.

— Ну так, — заўважыў Лушын, — капрыз і незалежнасць — гэтыя два слова вас вычэрпваюць: уся ваша натура ў гэтых двух словах.

Зінаіда нервова засміялася.

— Спазніліся поштай, любезні доктар. Назіраеце дрэнна—адстаеце.—Надзеные акуляры.—Не да капрызаў мне цяпер; вас абдурваць, сябе абдурваць... вось дык весела — а што да незалежнасці... Мсё Вальдэмар, — дадала разтам Зінаіда і тупнула ножкай: — не рабіце меланхолічнай фізіяноміі. Я цярпець не магу, калі мяне шкадуюць.—Яна хутка вышла.

— Шкодная, шкодная вам тутэйшая атмасфера, малады чалавек, — яшчэ раз сказаў мне Лушын.

## XI

Вечарам таго-ж дня сабраліся ў Засекіных звычайныя гості; я быў у іх ліку.

Размова зайшла аб паэме Майданава; Зінаіда чыстасардэчна яе хваліла. — Але ведаеце што? — сказала яна яму: — калі-б я была паэтам — я брала-б іншыя сюжэты.

Магчыма, усё гэта глупства,—але мне іншы раз прыходзяць у галаву дзіўныя думкі, асабліва калі я не сплю, перад раніцай, калі неба пачынае становіцца і ружовым і шэрым.—Я-б, напрыклад... Вы не будзеце з мяне смяяцца?

— Не! не! — усклікнулі мы ўсе ў адзін голас.

— Я прадставіла-б,—прадаўжала яна, склаўшы рукі на грудзях і накіраваўшы вочы ўбок:— цэлую кампанію маладых дзяўчат, уначы, у вялікай лодцы — на ціхай рацэ. Месяц свеціць, а яны ў белым і ў вянках з белых кветак, і спываюць ведаеце, што-небудзь накшталт гімна.

— Разумею, разумею, прадаўжайце — значна і летуценна прагаварыў Майданаў.

— Раптам — шум, рогат, факелы, бубны на беразе... Гэта натоўп вакханак бяжыць, з песнямі, з крыкам. Ужо тут ваша справа намаляваць карціну, пан паэт... толькі я хацела-б, каб факелы былі чырвоныя і надта дымлісі і каб вочы ў вакханак бліщчэлі пад вянкамі, а вянкі павінны быць цёмныя. Не забудзьце таксама тыгравых скур і чаш — і золата, многа золата.

— Дзе-ж павінна быць золата? — запытаўся Майданаў, адкідаючы назад свае плоскія валасы і расшыраючы ноздры.

— Дзе? на плячах, на руках, на нагах, усюды. Кажуць, у старожытнасці жанчыны залатыя кольцы наслі на шыялаках. Вакханкі клічуць да сябе дзяўчын у човен. Дзяўчаты перасталі спываць свой гімн — яны не могуць яго прадаўжыць—але яны не варушацца: рака падносіць іх да берага. І вось, раптам адна з іх ціха ўстает... Гэта трэба добра апісаць: як яна ціха ўстает пры святле месяца, і як яе слаброўкі палохаюцца... Яна пераступіла край лодкі, вакханкі яе акружылі, аднеслі ў ноч, у цемень... Уявіце сабе тут дым клубамі, і ўсё змяшалася. Толькі чуеца іх піск, ды вянок яе застаўся на беразе.

Зінаіда змоўкла. (О! яна пакахала! — падумаў я зноў).

— І толькі? — запытаўся Майданаў.

— Толькі,—адказвала яна.

— Гэта не можа быць сюжэтам для цэлай паэмы,— важна заўважыў ён,— але для лірычнага верша я вашу думку скарыстаю.

— У рамантычным родзе? — запытаўся Малеўскі.

— Вядома, у рамантычным родзе, Байранаўскім.

— А па-мойму, Гюго лепш за Байрана, — абыякава прагаварыў малады граф: — цікавей.

— Гюго пісьменнік першакласны, — запярэчыў Майда-

наў: — і мой прыяцель Тонкашыяў, у сваім іспанскім рамане Эль-Травадор...

— Ах, гэта тая кніга з перакуленымі пытальнікамі? — перапыніла Зінаіда.

— Ды гэта так прынята ў іспанцаў. Я хацеў сказаць, што Тонкашыяў...

— Ну! вы зноў пачнеше спрачацца аб класіцызме і рамантызме, — зноў перапыніла яго Зінаіда. — Давайце лепш гуляць...

— У фанты? — падхапіў Лушын.

— Не, у фанты нудна; а ў парапунні. (Гэту гульню прыдумала сама Зінаіда: называўся які-небудзь прадмет, кожны стараўся парапуаць яго з чым-небудзь, і той, хто падбіраў лепшае парапуннне, атрымліваў прыз). Яна падышла да акна. Сонца толькі што зайшло, на небе высока стаялі доўгія чырвоныя воблакі.

— Да чаго падобны гэтыя воблакі? — запыталася Зінаіда і, не чакаючы нашага адказу, сказала: — я лічу, што яны падобныя да тых пурпуровых парусоў, якія былі на залатым караблі ў Клеапатры, калі яна ехала на сустрач Антонію. Памятаце, п. Майданаў, вы няздаўна мне аб гэтым расказвалі?

Усе мы, як Палоній у «Гамлеце», рашылі, што воблакі нагадвалі іменна гэтых парусы, і што лепшага парапунння ніхто з вас не знойдзе.

— А колкі год было тады Антонію? — запыталася Зінаіда.

— Напэўна ўжо быў малады чалавек, — зауважыў Малейскі.

— Так, малады, — запэўняльна пацвердзіў Майданаў.

— Прабачце, — усклікнуў Лушын: — яму было за сорак год.

— За сорак год, — паўтарыла Зінаіда, зірнуўшы на яго быстрым позіркам.

Я хутка пайшоў дадому. — «Яна пакахала», мімаволі шапталі мае губы... «Але каго?»

## XII

Дні праходзілі. Зінаіда рабілася ўсё больш дзіўнай, не-разумелай. Аднойчы я зайшоў да яе і ўбачыў яе сядзячай на саламянym крэсле, з галавой, прыціснутай да вострага краю стала. Яна выпрасталася... Увесь твар яе быў абліты слязьmi.

— А! Вы! — сказала яна з жорсткай усмешкай. — Хадзі-  
це-ж сюды.

Я падышоў да яе: яна паклала мне руку на галаву і,  
раптам ухапіўшы мяне за валасы, пачала круціць іх.

— Баліць, — сказаў я нарэшце.

— А! баліцы! а мне не баліць? не баліць? — паўтарыла  
яна.

— Ай! — крикнула яна раптам, убачыўши, што вырва-  
ла ў мяне маленъкую пасму валасоў. — Што гэта я зрабіла?  
Бедны мс'е Вальдэмар.

Яна асцярожна расправіла вырваныя валасы, абкруціла  
іх вакол пальца і скруціла ў кальцо.

— Я ваши валасы пакладу сабе ў медальён — і насыць іх  
буду, — сказала яна, а ў самой на вачах усё блішчэлі слёзы. —  
Гэта вас, магчыма, ўцешыць крыху... а цяпер бывайце.

Я вярнуўся дадому і застаў там непрыемнасць. У матулі  
адбывалася непрыемная размова з бацькам: яна ў нечым да-  
карала яго, а ён, па свайму звычаю холадна і далікатна маў-  
чаў — і неўзабаве паехаў. Я не мог чуць, аб чым гаварыла  
маці, ды мне было і не да гэтага; памятаю толькі, што, пасля  
размовы, яна загадала пакліакаць мяне да сябе ў кабінет і з  
вялікім нездавальненнем адазвалася аб маіх частых навед-  
ваниях у княгіні, якая, па яе словах, была чне *femme capable*  
е тоi. Я падышоў да яе рукі (гэта я рабіў заўсёды, калі  
ханеў спыніць размову) і пайшоў да сябе. Слёзы Зінаіды збі-  
лі мяне зусім з панталыку; я зусім не ведаў, на якой дум-  
цы спыніцца, і сам гатоў быў плакаць: я ўсё-такі быў дзіцем,  
не гледзячы на мае шаснаццаць год. Ужо я не думаў больш  
аб Малеўскім, хоць Белаўзору з кожным днём становіўся  
усё больш і больш грозным і глядзеў на выкрутлівага графа  
як воўк на барана, ды я ні аб чым і ні аб кім не думаў. Я губ-  
ляўся ў меркаваннях і ўсё шукаў адасобленых месц. Асаблі-  
ва палюбіў я руіны аранжарэі. Узлезу бывала, на высокую  
сцяну, сяду, і сяджу там такім няшчасным, адзінокім і сум-  
ным юнаком, што мне самому становіцца сябе шкада — і та-  
кімі мне былі радаснымі гэтыя гаротныя адчуваіні, так упі-  
ваўся я імі!..

Вось, адночы, сяджу я на сцяне, гляджу ў далячынъ і  
слухаю гул званоў... раптам штосьці прабегла па мне — ветрык  
не ветрык і не дрыготка, а нібы подых, нібы адчуванне нейчай  
блізкасці... Я апусціў вочы. Унізе — па дарозе — у лёгкай шэ-  
ранькай сукенцы, з ружовым парасонікам на плячы, таропка  
ішла Зінаіда. Яна ўбачыла мяне, спынілася і, адкінуўшы край

саламянага капелюша, падняла на мяне свае аксамітныя вочы.

— Што гэта вы робіце там, на такой вышыні?— запыта-  
лася яна ў мяне з нейкай дзіўнай усмешкай.— Вось,— прадаў-  
жала яна:— вы ўсё запэўняеце, што вы мяне кахаеце,— саскоч-  
це да мяне на дарогу, калі сапраўды кахаеце мяне.

Не паспела Зінаіда сказаць гэтых слоў, як я ўжо ляцеў  
уніз, нібы хто падштурхнуў мяне ззаду. У сцяне было каля  
двух сажніў вышыні. Я ўлучыў на зямлю нагамі, але штур-  
шок быў такі моцны, што не мог утрымацца: я паваліўся  
і на міг страціў прытомнасць. Калі я апамятаўся, я, не рас-  
плюшчваючы вачэй, адчуў каля сябе Зінаіду.— «Любы мой  
хлопчык,— гаварыла яна, нахліўшыся нада мною— і ў голасе  
я гучэла ўстрывожаная пяшчотнасць:— як мог ты гэта зра-  
біць, як мог ты паслухацца... Я-ж цябе кахаю... устань».

Яе грудзі дыхалі каля маіх, яе руکі дакраналіся да маёй  
галавы, і раптам— што сталася са мною тады— яе мяккія,  
свежыя губы пачалі пакрываць увесь мой твар пацалункамі...  
яны дакрануліся да маіх губ... Але тут Зінаіда, напэўна, зда-  
гадалася, па выразу майго твара, што я ўжо апрытомнеў,  
хочь я ўсё яшчэ вачэй не расплюшчваў— і, хутка працадняў-  
шыся, прагаварыла:— «Ну ўставайце, свавольнік, неразумны;  
што гэта вы ляжыце ў пыле?»— Я ўстаў.— Падайце мне мой  
парасонік,— сказала Зінаіда:— бач, куды я яго кінула; ды не  
глядзіце на мяне так... што за глупства? вы не пабіліся?  
апякліся, бадай, у крапіве? Кажуць вам, не глядзіце на мяне...  
Ды ён нічога не разумее, не адказвае,— дадала яна, нібы пра-  
сябя.— Ідзіце дадому, мс'е Вальдэмар, пачысціцеся— ды не  
смейце ісці за мною, а то я раззлулюся, і ўжо больш ніколі...

Яна не скончыла сваёй размовы і хутка пайшла, а я прысёў  
на дарогу... ногі мяне не трымалі. Крапіва апякла мне руки,  
спіна ныла і галава кружылася— але пачуццё вялікага щас-  
ця, якое я зазнаў тады, ужо не паўтарылася ў майм жыцці.  
Яно стаяла салодкім болем на ўсіх маіх членах і вылілася, на-  
рэшце, у захопленыя прыжкі і ўскліцанні. Сапраўды: я быў  
яшчэ дзіця,

### XIII

Я такі быў вясёлы і горды ўвесь гэты дзень, я так выразна  
адчуваў на сваім твары пацалункі Зінаіды— я з такім уздры-  
гам захаплення ўспамінаў кожнае яе слова— я так песціў сваё  
нечаканае щасце, што мне рабілася нават страшна, не хаце-

лася нават убачыць яе, вінавайцу гэтых новых адчуванняў. Мне здавалася, што ўжо больш нічога не трэба было патрабаваць ад лёсу, што цяпер варта было-б «узяць, уздыхнуць добра апошні раз, дый памерці». Затое, у наступны дзень, ідучы ў флігель, я адчуваў вялікую збынтэжанасць, якую дарэмана стараўся захаваць пад лічынай скромнай развязнасці, прыстойнай чалавеку, які жадае паказаць, што ён умее захаваць тайну. Зінаіда прыняла мяне вельмі проста, без усялякага хвялявання—толькі пагразіла мне пальцам і запыталася: ці няма ў мяне сінякоў? Уся мая скромная развязнасць і таямнічнасць зніклі ў момант, а разам з імі і збынтэжанасць мая. Вядома, я нічога не чакаў асаблівага, але спакой Зінаіды мяне нібы халоднай вадой ablù: я зразумеў, што я дзіця ў яе вачах—і мне стала вельмі цяжка! Зінаіда хадзіла ўзад і ўперад па пакоі, кожны раз усміхалася, як толькі заглядала на мяне; але думкі яе былі далёка—я гэта ясна бачыў... «Загаварыць самому аб учарайшай справе,—падумаў я:—запытаць у яе, куды яна так спышалася, каб даведацца канчаткова...» але я толькі махнуў рукою і прысёў у куток.

Зайшоў Белаўзораў, і я ўзрадаваўся яму.

— Не знайшоў я вам пад сядло каня, спакойнага,—загаварыў ён злосным голосам:—Фрэйтаг мне ручаецца за аднаго, ды я не ўпэўнен. Баюся.

— Чаго-ж вы баіцесь?—запыталася Зінаіда.—Дазвольце запытацца.

— Чаго? Вы-ж не ўмееце ездзіць. Яшчэ што здарыцца, барані бог! І што за фантазія прышла вам раптам у галаву!

— Ну, гэта мая справа, мс'е мой звер. У такім выпадку я папрашу Пятра Васільевіча... (Майго бацьку звалі Пятром Васільевічам. Я здзівіўся, што яна так лёгка і свабодна ўспомніла яго імя, нібы яна была ўпэўнена ў яго гатоўнасці ўслужыць ёй.)

— Вось што,—сказаў Белаўзораў.—Вы гэта з ім хочаце ездзіць?

— З ім—ці з другім—гэта для вас усёроўна. Толькі не з вами.

— Не са мной, — паўтарыў Белаўзораў. — Як хочаце. Што-ж? Я вам каня дастаўлю.

— Ды толькі глядзіце,—не карову якую-небудзь. Я вас папярэджваю, што я хачу скакаць.

— Скачыце, бадай. З кім-жа гэта, з Малеўскім ці што, вы паедзеце?

— А чаму-ж і не з юм—воін? Ну, супакойцесь,—дадала

яна—і не паблісквайце вачыма. Я і вас вазьму. Вы ведаеце, што для мяне цяпер Малеўскі—фі!—Яна страсянула галавой.

— Вы гэта гаворыце, каб мяне пацешыць,—прабурчэў Белаўзораў.

Зінаіда прыжмурылася.—Гэта вас спацяшае?.. О...о...о... воін!—сказала яна нарэшце, як-бы не знайшоўши іншага слова.— А вы мс'е Вальдэмар, паехалі-б вы з намі?

— Я не люблю... у вялікай кампанії...—прамармытаў я, не падымаяочы вачэй.

— Вы лічыце за лепшае тэт е ў-тэт?.. Ну, вольнаму воля, спасёнаму... рай, — прагаварыла яна ўздыхнуўшы.— Ідзіш-ж, Белаўзораў, клапаціцеся. Мне конь патрэбен на заўтрашні дзень.

— Так; а гроши дзе ўзяць?—умяшалася княгіня.

Зінаіда наморшыла бровы.

— Я ў вас іх не прашу—Белаўзораў мне паверыць.

— Паверыце, паверыце...—прабурчэла княгіня, і раптам на ўсё горла закрычала:—Дуняшка!

— Малап. я вам падарыла званочак,—зауважыла княжна.

— Дуняшка!—паўтарыла старая.

Белаўзораў адкланяўся, я пайшоў разам з ім... Зінаіда мяне не стрымлівала.

#### XIV

У наступную раніцу я ўстаў рана—выразаў сабе палку— і адправіўся на заставу. Пайлу, думаў, развею сваё гора. Дзень быў прыгожы, светлы і не надта спякотны: вясёлы, свежы вечер гуляў над зямлём—і ў меру шумеў, усё варушачы і нічога не трывожачы. Я доўга блукаў па гарах, па лясах; я не адчуваў сябе щаслівым—я вышаў з дома з намерам аддаца смутку; але маладосць, цудоўнае надвор'е, свежае паветра, уzech шпаркай хады, пяшчота самотнага ляжання на густой траве—узялі сваё: успаміны аб тых незабыўных словах, аб тых пацалунках, зноў улезлі мне ў душу. Мне прыемна было думаць, што Зінаіда не можа, аднак, не аддаць справядлівасць маёй рашыマасці, майму герайзму... «Другія для яе лепш за мяне,—думаў я,—няхай! Затое другія толькі скажуць, што зробяць—а я зрабіў... І ці тое я могу яшчэ зрабіць для яе!..»— Уяўленне маё зіграла. Я пачаў думаць, як я буду выратоўваць яе з рук непрыяцеляў, як я, увесе ablіты крывёю, вырву яе з цямніцы, як памру ля яе ног. Я ўспомніў карціну, што вісела ў нашай гасцінай: Малек-Адэля, які ўносіць Матыль-

ду... і адразу-ж заняўся паяўленнем вялікага стракатага дзятла, які клапатліва падымаўся па тонкаму ствалу бярозы і з трывогай выглядаў з-за яе—то направа, то налева, нібы музыка з-за шыйкі кантрабаса.

Пасля я заспываў: «Не белы снягі», і звёў на вядомы ў той час раманс: «Я жду цябе, калі зефір гуллівы»; затым я пачаў уголас чытаць зварот Ермака да зорак з трагедыі Хамякова; паспрабаваў быў стварыць сам што-небудзь у чуллівым тоне—прыдумаў нават радок, якім павінен быў заканчвацца ўесь верш: «О Зінаіда! Зінаіда!» але нічога не вышла. Між тым, падыходзіў час абеду. Я спусціўся ў даліну; вузкая пясчаная дарожка вілася па ёй і вяла ў горад. Я пайшоў па гэтай дарожцы... Глухі стук конскіх капытоў пачуўся за мною. Я азірнуўся, мімаволі спыніўся і зняў шапку: я убачыў свайго бацьку і Зінаіду. Яны ехалі побач. Бацька гаварыў ёй штосьці, перагнуўшыся да яе ўсім станам і абапершыся рукою на шию каня; ён усміхаўся; Зінаіда слухала яго моўчкі, строга апусціўши вочы і сціснуўши губы. Я перш убачыў іх адных; толькі праз некаторы момант, з-за паварогу даліны, паказаўся Белаўзораў, у гусарскім мундзіры з менцикам, на ўспененым вараным кані. Добры конь матляў гала-вою, фыркаў і танцеваў: коннік і стрымліваў яго, і шпоры ѿ. Я сышоў убок. Бацька падабраў павады, адхіліўся ад Зінаіды, яна павольна на яго зірнула—і абое паехалі рысцю... Белаўзораў праімчаўся ўслед за імі, бразгаючы шабляй... «Ен чырвоны як рак, — падумаў я, — яна—чаму яна такая бледная? ездзіла конна цэлую раніцу—і бледная?»

Я падвоюў крокі—і паспей дадому перад самым абедам. Бацька ўжо сядзеў пераапрануты, вымыты і свежы каля матчынага крэсла і чытаў ёй сваім роўным і гучным голасам фельетон „Journal des Débats“ але матуля слухала яго без увагі і, убачыўши мяне, запыталася, дзе я прападаў цэлы дзень і дадала, што не любіць, калі цягаюцца бог ведае дзе— і бог ведае з кім. Ды я гуляў адзін; хацеў было адка-зань ёй, але паглядзеў на бацьку і чамусьці прамаўчаў.

## XV

На працягу наступных пяці, шасці дзён я амаль не бачыў Зінаіды; яна была хворай, што не перашкаджала, аднак, звычайным наведвальнікам флігеля з'яўляцца — як яны гаварылі — на сваё дзяжурства — усім, апрача Майданава, які адразу падаў духам і сумаваў, як толькі не меў выпадку за-

хапляцца. Белаўзораў сядзеў панура ў кутку, увесь зашпілены і чырвоны; на далікатным твары графа Малеўскага заўсёды блукала нейкая нядобрая ўсмешка; ён, сапраўды, упаў у няміласць у Зінаіды і з асаблівай стараннасцю падслугоўваў старой княгіні, ездзіў з ёй ў возніцкай карэце да генерал-губернатара; між іншым, гэта паездка аказалася няўдачнай, і Малеўскому здарылася нават непрыемнасць: яму напомнілі нейкую гісторыю з нейкім пүцейскім афіцэрамі — і ён павінен быў у тлумачэннях сваіх, сказаць, што быў тады неспрактыканы. Лушын прыяджаў разы два на дзень, але застаўся нядоўга: я криху баяўся яго пасля нашай апошняй размовы — і ў той-ж час адчуваў да яго шчырую прыхільніцтва. — Ён аднойчы пайшоў гуляць са мною па Няскучнаму саду, быў надта добрадушным і ласкавым, паведамляў мне назвы і ўласцівасці розных траў і кветак — і раптам, як кажуць, ні к сялу, ні к гораду — усклікнуў, ударыўши сябе па ілбу: «а я, дурань, думаў, што яна какетка! Як відаць, афяроўваць сабою — соладка — для іншых».

— Што вы хочаце гэтым сказаць? — запытаўся я.

— Вам я нічога не хачу сказаць, — адрывіста запярэчыў

Лушын.

Мяне Зінаіда ўнікала: маё паяўленне — я не мог гэтага не заўважыць — стварала на яе ўражанне непрыемнае. Яна мімаволі адварочвалася ад мяне... мімаволі; вось што было горка, вось што мяне мучыла — але дапамагчы нічым нельга было — і я стараўся не трапляць ёй на очы, і толькі здалёк яе падпільноўваў, што не заўсёды мне ўдавалася. З ёй па-ранейшаму адбывалася штосьці незразумелае: яе твар стаў іншы, уся яна іншая стала. Асабліва здзівіла мяне перамена, якая адбылася ў ёй у адзін цёплы ціхі вечар. Я сядзеў на нізенькай лавачцы пад шырокім кустом бузіны; я любіў гэта месціцца: адтуль было відаць акно зінайдзінага пакоя. Я сядзеў: над маёй галавой у пакіманеўшых лісцях рупліва варушылася маленъкая птушка; шэры кот, выгнуўшы спіну, асцярожна падкрадваўся ў сад, і першыя жукі цяжка гудзелі ў паветры, яшчэ празрыстым, хоць ужо не светлым. Я сядзеў і глядзеў на акно — і чакаў — ці не адчыніцца яно: праўдильна, яно адчынілася — і ў ім паявілася Зінаіда. На ёй была белая сукенка — і сама яна, яе твар, плечы, руکі — былі бледныя да белізны. Яна доўга заставалася нерухомай — і доўга глядзела нерухома і проста з-пад нахмураных броваў. Я і не бачыў ніколі ў яе такога позірку. Пасля яна ѿціснула руکі, моцна, моцна, паднесла іх да губ — да ілба — і рап-

там, разняўшы пальцы, адкінула валасы ад вушэй, страся-  
нула імі — і з нейкай рашучасцю кіўнуўшы зверху ўніз гала-  
вою, зачыніла акно.

Праз дні трывасля, яна сустрэла мяне ў садзе. Я хацеў  
адыйсці ўбок — але яна сама мяне спыніла.

— Дайце мне руку, — сказала яна мне з ранейшай лас-  
кай: — мы даўно з вамі не размаўлялі.

Я зірнуў на яе: вочы яе ціха свяціліся, і твар усміхаўся —  
нібы праз дымку.

— Вы ўсё яшчэ нездаровы? — запытаўся я ў яе.

— Не — цяпер ўсё прайшло, — адказвала яна і сарвала  
невялікую чырвоную ружу. — Я крыху стамілася, але і гэ-  
та пройдзе.

— І вы зноў будзеце такая, як раней? — запытаўся я.  
Зінаіда паднесла ружу да твара — і мне здалося, як быц-  
цам водбліск яркіх пляесткаў паў ёй на шчокі. — Хіба я  
змянілася? — запыталася яна ў мяне.

— Так, змяніліся, — адказаў я сціху.

— Я з вамі была халоднай — я ведаю, — пачала Зіна-  
іда: — але вы не павінны быт звяртаць на гэта ўвагі... я не  
магла інакш... Ды што аб гэтым гаварыць.

— Вы не хочаце, каб я кахаў вас — вось што! — усклік-  
нуў я хмура, з мімавольным парывам.

— Не, кахайце мяне — але не так, як раней.

— Як-ж?

— Будзем сябрамі — вось як. — Зінаіда дала мне паню-  
хуць ружу. — Паслухайце, я-ж шмат старэй за вас — я  
магла-б быць вашай цёткай, дапраўды; ну не цёткай, дык  
старэйшай сястрой. А вы...

— Я для вас дзіця, — перапыніў я яе.

— Ну правільна, дзіця, але мілае, добрае, разумнае, яко-  
га я надта кахаю. А ведаеце што? Я вас з сёнешняга дня  
примаю да сябе ў пажы; а вы не забывайцеся, што пажы не  
павінны адлучацца ад сваіх пань. Вось вам знак вашай новай  
годнасці, — дадала яна, утыкаючы ружу ў пятлю маёй ку-  
рткі: — знак нашай да вас ласкі.

— Я ад вас раней атрымліваў іншыя ласкі, — прамармы-  
таў я.

— А! — сказала Зінаіда і збоку паглядзела на мяне. —  
Якая ў яго памяць! Што-ж! я і цяпер гатова...

І, схіліўшыся да мяне, яна пакінула на маім ілбе чысты,  
спакойны пацалунак.

Я толькі паглядзеў на яе — а яна адварнулася і, сказаўши: — «ідзіце за мной, мой паж», — пайшла да флігеля. Я пайшоў услед за ёю—і ўсё не разумеў у чым справа. «Няўжо,—думаў я,—гэта спакойная разважлівая дзяўчына—тая самая Зінаіда, якую я ведаў?» І хада яе здавалася мне цішэй — уся яе постаць больш велічнай і стройнай...

Але божа мой! з якой новай сілай разгаралася ва мне карханне!

## XVI

Пасля абеду зноў сабраліся ў флігелі госці — і княжна вышла да іх. Уся кампанія была ў наяўнасці — у поўным складзе, як у той першы, незабыўны для мяне вечар. Нават Нірмацкі прыцягнуўся. Майданаў прышоў на гэты раз раней за ўсіх — ён прынёс новыя вершы. Пачаліся зноў гульні ў фанты, але ўжо без ранейшых дзіўных штук, без дурасці і шуму—цыганскі элемент знік. Зінаіда дала новы настрой нашай сходцы. Я сядзеў калі яе, па праву пажа. Між іншым яна прапанавала, каб той, чый фант вымечца, расказваў свой сон. Але гэта не ўдалося. Сны атрымліваліся або нецікавыя (Белаўзоруў бачыў у сне, што накарміў свайго каня карасямі, і што ў яго была драўляная галава), або ненатуральныя, выдуманыя... Майданаў пачаставаў нас цэлым апавяданнем: тут былі і магільныя скляпы, і ангелы з лірамі, і гаворачыя кветкі... і далітаочыя здалёку гукі... Зінаіда не дала яму скончыць. «Калі ўжо справа дайшла да твораў,—сказала яна:—дык няхай кожны раскажа што-небудзь, абавязкова выдуманае».—Першаму выпала гаварыць таму-ж Белаўзораву.

Малады гусар збянтэжыўся.—Я нічога выдумаць не могу!—усклікнуў ён.

— Якое глупства!—падхапіла Зінаіда.—Ну ўявіце сабе, напрыклад, што вы жанаты, і раскажыце нам, як-бы вы пра-водзілі час з вашай жонкай. Вы яе замкнулі-б.

— Я-б яе замкнуў.

— І самі сядзелі-б з ёю?

— І сам абавязкова сядзеў-бы з ёй.

— Цудоўна. Ну а калі-б ёй гэта надакучыла, і яна-б здра-дзіла вам?

— Я-б яе забіў.

— А калі-б яна ўпякла?

— Я дагнаў-бы яе, і ўсё-такі забіў-бы.

— Так. Ну, напрыклад, каб я была вашай жонкай, што-бы вы тады зрабілі?

Белаўзораў памаўчаў.—Я-б сябе забіў.

Зінаіда засмяялася.—Як я бачу, у вас кароткая песня.

Другі фант вышаў Зінаідзін. Яна ўзняла вочы да столі і задумалася.—Вось, паслухайце,—пачала яна нарэшце:—што я выдумала. Уявіце сабе цудоўны палац, летнюю ноц і дзвіносны бал. Бал гэты дае маладая каралева. Усюды золата, мarmur, хрусталь, шоўк, агні, алмаз, кветкі, курэнні, усё капрызы роскаши.

— Вы любіце роскаш?—перапыніў яе Лушын.

• Роскаш прыгожая,—запярэчыла яна:—я люблю ўсё прыгожае.

— Больш цудоўнага?—запытаўся ён.

— Гэта штосьці хітра—не разумею. Не перашкаджайце мне. Такім чынам, бал надзвычайны. Гасцей мноства, усе яны маладыя, прыгожыя, храбрыя, усе страшэнна закаханы ў каралеву.

— Жанчын няма ў ліку гасцей?—запытаўся Малеўскі.

— Няма... або пачакайце—ёсць.

— Усё непрыгожыя?

— Цудоўныя—але мужчыны ўсе закаханы ў каралеву.

Яна высокая і стройная... У яе маленькая залатая дыядэма на чорных валасах.

Я паглядзеў на Зінаіду—і ў гэты момант яна мне здавалася настолькі вышэй за ўсіх нас, ад яе белага ілба, ад яе нерухомых броваў веяла такім светлым розумам і такой уладай, што я падумаў: «ты сама гэта каралева».

— Усе тоўпяцца вакол яе,—прадаўжала Зінаіда:—усе рассыпаюць перад ёй самыя ліслівія слова.

— А яна любіць ліслівасць?—запытаўся Лушын.

— Які нязносны—усё перапыняе... Хто-ж гэта не любіць ліслівасць?

— Яшчэ адно апошняе пытанне,—заўважыў Малеўскі:—у каралевы ёсць муж?

— Я аб гэтым і не падумала. Не, навошта муж?

— Вядома,—падхапіў Малеўскі:—навошта муж?

— Silence! — усклікнуў Майданаў, які па-французску гаварыў дрэнна.

— Mersi,—сказала яму Зінаіда.—Такім чынам, каралева слухае гэтыя слова, слухае музыку, але не глядзіць ні на каго з гасцей. Шэсць акон раскрыты зверху да нізу, ад столі да падлогі, а за імі цёмнае неба з вялікімі зоркамі,

ды цёмны сад з вялікім дрэвамі. Карапава глядзіць у сад. Там, каля дрэў, фантан; ён бялее ў змроку — доўгі, доўгі, як здань. Карапава чуе, скрэзъ гоман і музыку, ціхі плеск вады; яна глядзіць і думае: вы ўсе панове, благародныя, разумныя, багатыя, вы акружылі мяне, вы даражыце кожным маім словам, вы ўсе гатовы памерці ля маіх ног, я ўладаю вамі... а там каля фантана, каля гэтай плёскуючай вады, стаіць і чакае мяне той, каго я кахаю — хто мною ўладае. На ім мяма ні багатага адзення, ні каштоўных каменняў, нікто яго не ведае, але ён чакае мяне і ўпэўнены, што я прыду — і я прыду, і мяма такой улады, якая-б спыніла мяне, калі я захачу пайсці да яго і застасцца з ім і знікнуць з ім там, у цемені сада, пад шораў дрэў, пад плеск фантана...

Зінаіда змоўкла.

— Гэта... выдумка? — хітра запытаўся Малеўскі.

Зінаіда нават не паглядзела на яго.

— А што-б мы зрабілі, панове,—раптам загаварыў Лушын: — калі-б мы былі ў ліку гасцей і ведалі пра гэтага шчасліўца ля фантана?

— Чакайце, чакайце, — перапыніла Зінаіда: — я сама скажу вам, што-б кожны з вас зрабіў. Вы, Белаўзораў, выклікалі-б яго на дуэль; вы, Майданаў, напісалі-б на яго эпіграму — а ў тым, не — вы не ўмееце пісаць эпіграм: вы прыдумалі-б на яго доўгі ямб, накшталт Барб'е, і змясцілі-б свой твор у «Тэлеграфе». Вы, Нірмацкі, пазычылі-б у яго... не, вы-б яму пазычылі за процанты грошай; вы, доктар...

— Яна спынілася... — Вось наконт вас я не ведаю, што-б вы зрабілі.

— Па званню лейб-медыка, — адкаэваў Лушын: — я параіў-бы каралеве не даваць балаў, калі ёй не да гасцей.

— Магчыма, вы і мелі-б рацыю. А вы, граф...

— А я? — паўтарыў са сваёй нядобрай усмешкай Малеўскі.

— А вы паднеслі-б яму атручаны цукерак.

Твар Малеўскага злёгку перакасціся і набыў на адзін міг хітры выраз, але ён адразу-ж зарагатаў.

— Што-ж датычыць да вас, Вальдэмар...—прадаўжа-ла Зінаіда: — між іншым, досыць; давайце гуляць у іншую гульню.

— Mc'e Вальдэмар, у якасці пажа каралевы, трymаў-бы ёй шлейф, калі-б яна пабегла ў сад, — ядавіта зауважыў Малеўскі.

Я ўспыхнуў — але Зінаіда, спрытна паклаўшы мне на плячо рукі і прыпадняўшыся, сказала крыху дрыжачым гласам: — Я ніколі не давала вашай светласці права быць дзёрзкім, і таму прашу вас — пакінуць час. — Яна паказала яму на дзвёры.

— Да што вы, княжна, — прамармытаў Малеўскі і ўвесь набялеў.

— Княжна права,—усклікнуў Белаўзораў і таксама ўстаў.

— Я, дапрауды, ніяк не чакаў, — прадаўжаў Малеўскі:  
— у маіх словах, здаецца, нічога не было такога... у мяне і ў думках не было абразіць вас... Даруйце мне.

Зінаіда акінула яго халодным позіркам і халодна ўсміхнулася.—Ну што-ж, застаньцеся,—сказала яна з неахайнym рухам рукі.— Мы з мс'е Вальдэмарам дарэмна раззлавіся. Вам весела скардзіцца... на здароўе.

— Даруйце мне,—яшчэ раз паўтарыў Малеўскі, а я ўспамінаючи рух Зінаіды, падумаў зноў, што сапраудная каралева не магла-б з большай годнасцю паказаць смеламу на дзвёры.

Гульня ў фанты прадаўжалася нядоўга пасля гэтай невялікай сцэны; усім крыху стала не па сабе, не столькі ад самой гэтай сцэны, колькі ад іншага, не зусім выразнага, але цяжкага пачуцця. Ніхто аб ім не гаварыў, але ўсякі адчуваў яго і ў сабе, і ў сваім суседзе. Майданаў прачытаў нам свае вершы — і Малеўскі з пераувялічанай заўзятасцю расхвалиў іх. — Як яму цяпер хочацца паказацца добрым, — шапнуў мне Лушын. Мы хутка разышліся. На Зінаіду раптам напала раздум'е; княгіня выслала сказаць, што ў яе баліць галава; Нірмацкі пачаў скардзіцца на свае рэўматызмы.

Я доўга не мог заснуць, мяне здзівіў расказ Зінаіды.—Няўжо ў ім быў намёк? — пытаўся я ў самога сябе: — і на каго, на што яна намякала? І калі на самай справе ёсць на што намякнуць—як-же адважыцца... не, не, не можа быць,—шаптаў я, паваращаючыся з адной гарачай шчакі на другую... Але я ўспамінаў выраз твара Зінаіды ў часе яе расказу... я ўспомніў усклік, які вырваўся ў Лушына ў Няскучным, раптоўныя перамены ў яе абыходжанні са мною — і губляўся ў здагадках. «Хто ён?» Гэтыя два слова нібы стаялі перад мaimі вачыма, накрэсленія ў эмроку; — нібы нізкае, злавеснае воблака павісла нада мною — і я адчуваў яго цяжар — і чакаў, што вось-вось яно зваліцца. Да многага я прывык, у апошні час, на многае наглядзеўся ў Засекіных: іх бязладнасць, сальныя недагаркі, паламаныя нажы

і відэльцы, пануры Ваніфаці, абарваныя пакаёўкі, манеры самой княгіні — усё гэта недарэчнае жыццё ўжо не здзіўляла мяне больш... Але да таго, што мне смутна здавалася цяпер у Зінаідзе,— я прывыкнуць не мог... Авантур'ерка— сказала пра яе аднойчы мая маци. Авантур'ерка— яна, мой ідал, маё бажаство! Гэта назва пякла мяне — я стараўся адыйсці ад яе ў падушку, я злаваў... і ў той-жа час, на што-б я не згадзіўся, чаго-б я не даў, каб толькі быць тым шчасліўцам ля фантана! —

Кроў у мне загарэлася і расхадзілася.—«Сад... фантан»— падумаў я. «Пайду-ж я ў сад». Я хуценька апрануўся і выслізнуў з дому. Ноч была цёмная; дрэвы ледзь шапталі; з неба падаў ціхі халадок, ад агароду пахла ўкропам. Я абышоў усе алеі; лёгкі гук маіх кроکаў мяне і бянтэжыў і падбадзёрваў; я спыняўся, чакаў і слухаў, як стукала маё сэрца— моцна і хутка. Нарэшце я падышоў да плоту і абапёрся на тонкую жэрдку. Раптам — ці гэта мне здалося? — за некалькі кроکаў ад мяне прамільгнула жаночая постаць... Я ўзмоцнена пачаў прыглядацца ў цемень — я затаіў дыханне. Што гэта? — ці крокі мне чуюцца — ці гэта зноў стукае маё сэрца? — Хто тут? — пралепятаў я ледзь чутка. Што гэта зноў? ці прыглушаны смех... ці шорах у лісці — ці ўзых над самым вухам? Мне стала страшна...—Хто тут?— паўтарыў я яшчэ цішэй.

Паветра зварухнулася на момант; па небе бліснула вогненняя палоска: зорка пакацілася.—Зінаіда?—хацеў запытацца я, але гук замёр у мяне на губах. І раптам усё стала глыбока маўкліва навокал, як гэта часта бывае сярод ноцы... Нават конікі перасталі трашчаць у дрэвах — толькі акно... недзе дзынкнула. Я пастаяў, пастаяў і вярнуўся ў свой пакой, да сваёй астыўшай пасцелі. Я адчуваў дзіўнае хвяляванне: нібы я хадзіў на спатканне — і застаўся адзінокім і прайшоў міма чужога шчасця.

## XVII

У наступны дзень я бачыў Зінаіду толькі мімаходзь: яна ездзіла кудысьці з княгініяй на каламажцы раміznіка. Затое бачыў я Лушина, які, між іншым, нехация са мною прывітаўся, і Малейскага. Малады граф засмияўся і па-сяброўску загаварыў са мною. З усіх наведвальнікаў флігелька ён адзін умеў уцерціса да нас у дом і палюбіўся матулі. Бацька яго не дарыў ласкай і абыходзіўся з ім да абраузівасці ветліва.

— Ah, monsieur le page, — пачаў Малеўскі: — вельмі рад вас сустрэць. Што робіць ваша шудоўная каралева?

Яго свежы, прыгожы твар так мне быў праціўны ў гэту хвіліну — і ён глядзеў на мяне так пагардліва-ігрыва, што я не адказваў яму зусім.

— Вы ўсё злуецце? — прадаўжаў ён. — Дарэмна. Гэта-ж не я вас назваў пажам — а пажы бываюць пераважна ў каралеў. Але дазвольце вам заўважыць, што вы дрэнна выконваеце свой абязянак.

— Як гэта?

— Пажы павінны быць неадлучны пры сваіх уладарках; пажы павінны ўсё ведаць, што яны робяць, яны павінны нават назіраць за імі, — дадаў ён, — сцішыўшы голас: — Удзень — і ўночы.

— Што вы хочаце сказаць?

— Што я хачу сказаць? Я, здаецца, ясна выражаяюся. Удзень — і ўночы. Удзень яшчэ так сяк; удзень светла і людна; але ўночы — тут якраз чакай бяды. Раю вам не спаць па начах і наглядаць, наглядаць з усіх сіл. Памятаце — у садзе, уночы, ля фантана... вось дзе трэба пільнаваць. Ви мне дзякую скажаце.

Малеўскі засміяўся і павярнуўся да мяне спіною. Ён, напэўна, не падаваў асаблівага значэння таму, што сказаў мне; ён меў рэпутацию выдатнага містыфікатара і славіўся сваім уменнем абдурваць людзей на маскарадах, чаму вельмі дапамагала тая, амаль несвядомая ілжывасць, якою была прасякнута ўся яго істота... Ён хацеў толькі падражніць мяне; але кожнае яго слова пацякло ядам па ўсіх маіх жылах. Кроў кінулася мне ў галаву... «А! вось што! — сказаў я сам сабе: — добра! Значыцца, мяне не здарма цягнула ў сад! Дык не бываць-жа гэтаму!» — усклікнуў я моцна і стукнуў кулаком сябе ў грудзі, хоць я, уласна, і не ведаў — чаму не бываць. «Ці сам Малеўскі прыдзе ў сад, — думаў я (ён, магчыма, прагаварыўся: на гэта дзёрзкасці ў яго хопіць) — ці хто іншы — агарода нашага сада была вельмі нізкая, і ніякай цяжкасці не было пералезці цераз яе) — але толькі не здабраваць таму, хто мне трапіцца — никому не раю сустракацца са мной!.. Я дакажу ўсяму свету і ёй, зрадніцы (я так і назваў яе зрадніцай) — што я ўмей помсіць!»

Я вярнуўся да сябе ў пакой, дастаў з пісьмовага стала нядаўна куплены англійскі ножык, памацаў вострае лязо і, нахмурыўшы бровы, з халоднай і сканцэнтраванай

рашучасцю сунуў яго ў кішэню, як быццам мяне такія справы не здзіўлялі і я іх рабіў не ўпершыню. Сэрца маё злосна прыўзнялося і акамяняла; да самай ночы былі нахмураны мае бровы і сціснуты губы; я ўвесь час хадзіў узад і ўперад, сціскаючы рукою ў кішэні разагрэты нож і загадзя падрыхтоўваючыся да чагосьці страшнага. Гэтая новыя небывалыя адчуванні да таго зымалі і нават весялілі мяне, што ўласна аб Зінаідзе я мала думаў. Мне ўсё мярэшчылася — Алека, малады цыган «куды, малады прыгажун? — Ляжы»... а пасля: «ты ўвесь апышканы крыбей!.. О, што ты зрабіў?.. Нічога!» З якой жорсткай усмешкай я паўтараў гэта. Нічога! бацькі не было дома; але матуля, якая з некаторага часу знаходзілася ў стане амаль заўсёды глухой злосці, звярнула ўвагу на мой фатальны выгляд і сказала мне ў часе вячэры: — чаго ты дзъмешся, як мыш на крупы? — Я толькі ласкава ўсміхнуўся ёй у адказ і падумаў: «калі-б яны ведалі!» Прабіла 11 гадзін; я пайшоў да сябе, але не распранаўся: я чакаў поўначы; нарэшце прабіла і яна. «Пара!» шапнуў я праз зубы і, зашпіліўшыся даверху, закасаўшы нават рукавы, пайшоў у сад.

Я ўжо загадзя выбраў сабе месца, дзе пільнаваць; на канцы сада, там, дзе плот, што раздзяляў нашы і Засекінскія ўладанні, упіраўся ў агульную сцену, расла адзінокая елка; стоячы пад яе ніzkімі густымі галінамі, я мог добра бачыць, наколькі давала магчымасць начная цемень, што адбывалася навокал; тут-же вілася сцежка, якая мне заўсёды здавалася таямнічай: яна змяёй прапаўзала пад плотам, на якім у гэтым месцы былі відаць сляды пералазіўших ног, і вяла да круглай альтанкі з густых акаций. Я дабраўся да елкі, прыхіліўся да яе ствала і пачаў пільнаваць.

Ноч стаяла такая-ж ціхая, як і напярэдадні; але на небе было менш хмар — і абрывы кустоў, нават высокіх кветак, былі відаць ясней. Першыя моманты чакання былі нудныя, амаль страшныя. Я на ўсё адважыўся! я толькі думаў: як мне быць? Ці закрычаць «Куды ідзеш? Стой! признайся — або смерць!» — або проста паразіць... Кожны гук, кожны шорах і шэлест здаваўся мне вялікім, незвычайным... Я рыхтаваўся... Я нахіліўся ўперад... Але прайшло поўгадзіны, праішла гадзіна: кроў мая заціхала, халадзела; думка аб tym, што я дарэмна ўсё гэта раблю, што я нават крыху смешны, што Малейскі падсміяўся нада мной — пачала красціся мне ў душу. Я пакінуў сваю засаду і абышноў увесь сад. Як наўмысна, нідзе не было чуваць нікага шуму; ўсё

было спакойна; нават сабака наш спаў, загарнуўшыся ў клубочак ля форткі. Я ўзбраўся на руны аранжарэі — убачыў перад сабой далёкае поле, успомніў сустрэчу з Зінаідай і задумаўся.

Мяне скаланула... Мне здалося, што скрыпнулі дзвёры, затым ціха трэснуў пераломаны сучок... Я за два прыжкі спусціўся з руін — і замёр на месцы. Шпаркія, лёгкія, але асцярожныя крокі яўна чуліся ў садзе... Яны набліжаліся да мяне. «Вось ён... вось ён нарэшце!» праймчалася ў мяне на сэрцы. Я сударгава выхапіў нож з кішэні, сударгава раскрыў яго — нейкія чырвоныя іскры закруціліся ў маіх вачах ад страху і злосці на галаве заварушыліся валасы... Крокі накіроўваліся проста на мяне — я згінаўся, я цягнуўся ім насустреч... Паказаўся чалавек... божа мой! гэта быў мой бацька!

Я адразу-ж пазнаў яго — хоць ён увесь захутаўся ў цёмны плашч, і капялюш насынуў на твар. На цыпках прайшоў ён міма. Ён не зауважыў мяне, хоць мяне нішто не скрывала, але я так скурчыўся і стуліўся што, здаецца, зраўняўся з самай зямллёй. Рэёнівы, гатовы на забойства Отэла раптам ператварыўся ў школьніка... Я да таго спалохнуўся нечаканага паяўлення бацькі, што нават, на першых парах, не зауважыў, адкуль ён ішоў і куды знік. Я толькі тады выраўняўся і падумав: «чаго гэта бацька ходзіць унаучы па садзе», — калі зноў усё сціхла навокал. Са страху я ўпусціў нож у траву — але нават шукаць яго не стаў: мне было вельмі сорамна. Я ўміг ацверазеў. Вяртаючыся дадому, я, аднак, падышоў да сваёй лавачкі пад кустом бузіны і зірнуў на акно зінаідзінай спальні. Невялікія, крыху выгнутыя шыбы акна цымяна сінелі пры слабым святле, якое падала з начнога неба.

Раптам — колер іх стаў змяніцца... За імі — я гэта бачыў, выразна бачыў — асцярожна і ціха спускалася белаватая фіранка, спусцілася да падаконня — і так і засталася нерухомай.

— Што-ж гэта такое? — сказаў я ўголас, амаль мімаволі, калі зноў апынуўся ў сваім пакоі.—Сон, выпадковасць, або... Меркаванні, якія нечакана ўвайшлі мне ў галаву, такія былі новыя і дзіўныя, што я не асмеліўся нават аддацца ім.

### XVIII

Я ўстаў раніцой з галаўным болем. Учарайшае хваляванне знікла. Яно замянілася цяжкім неразуменнем і нейкім, яшчэ небывалым, смуткам — нібы ва мне штосьці памірала.

— Што гэта вы глядзіце кролікам, у якога вынялі палову мазга? — сказаў мне, сустрэўшыся са мной, Лушын. У часе снедання я ўпятай паглядваў то на бацьку, то на маці: ён быў спакойны, як звычайна — яна, як звычайна, злавала ўпятайкі. Я чакаў, ці не загаворыць са мною бацька ласкава, як гэта іншы раз з ім здаралася... Але ён нават не палашчыў мяне сваёй штодзённай, халоднай ласкай. «Расказаць усё Зінаідзе?» падумаў я... «Усёроўна-ж — усё скончана між намі». Я пайшоў да яе, але не толькі нічога не расказаў ёй — нават пагутарыць мне з ёю не ўдалося, як хацелася. Да княгімі на вакацыі прыехаў з Пецербурга родны яе сын, кадэт, гадоў дванаццаці. Зінаіда адразу ж даручыла мне свайго брата. — Вось вам, — сказала яна: — мой мілы Валодзя (яна ўпершыню мяне так называла), таварыш. Яго таксама завуць Валодзя. Будзьце ласкавы, палюбіце яго; ён яшчэ дзікун, але ў яго сэрца добрае. Пакажыце яму Няскучнае, гуляйце з ім, вазьміце яго пад сваю апеку. Вы гэта зробіце, праўда? вы таксама такі добры! — Яна ласкава паклала мне абедзве рукі на плечы — а я зусім разгубіўся. Прыйезд гэтага хлопчыка ператвараў мяне самога ў хлопчыка. Я глядзеў моўчкі на кадэта, які таксама маўкліва ўставіўся на мяне. Зінаіда рассміялася і штурхнула нас адзін на другога. — Ды абдыміцесь-ж, дзеци! — Мы абняліся. — Хочаце, я вас павяду ў сад — запытаўся ѿ ў кадэта.

— Калі ласка, — адказваў ён ахрыплым, проста кадэцкім голасам. Зінаіда зноў рассміялася... Я паспей заўважыць, што ніколі яшчэ не было ў яе на твары такіх цудоўных фарбаў. Мы з кадэтам пайшлі. У нас у садзе стаялі старэнкія качэлі. Я яго пасадзіў на тоненкую дошчачку і пачаў гушкаць. Ён сядзеў нерухома, у новым сваім мундзірчику з тоўстага сукна, з шырокім залатымі пазументамі, і моцна трymаўся за вяроўкі. — Ды вы расціліце свой каўнер, — сказаў я яму. — Нічога, мы прывыклі-с, — прагаварыў ён і адкашляўся. Ён быў падобны да сваёй сястры: асабліва вочы яе нагадвалі. Мне было і прыемна яму прыслугоўваць, і ў той-же час той самы нынёчы смутак ціха грыз маё сэрца. «Цяпер ужо я сапраўды дзіця, думаў я — а ўчора...» Я успомніў, дзе я ўчора ўпусціў ножык, і знайшоў яго. Кадэт выпрасіў яго ў мяне, сарваў тоўстае сцяблі зоры, выразаў з яго дудку і пачаў свістаць. Отэла пасвістаў таксама.

Але затое вечарам, як ён плакаў, гэты самы Отэла на руках Зінаіды, калі, знайшоўши яго ў кутку сада, яна

запыталася ў яго, чаго ён такі сумны? Слёзы мае хлынулі з такой сілай што яна спалохалася. — Што з вамі? што з вамі, Валодзя? — цвярдзіла яна, і бачачы, што я нічога не адказваю ёй і не перастаю плакаць, хацела было пацалаўцаў маю мокрую шчаку. Але я адварнуўся ад яе і прашаптаў праз плач: — я усё ведаю; навошта-ж вы гулялі мною?.. Навошта вам патрэбна было маё каханне?

— Я вінавата перад вамі, Валодзя... — сказала Зінаіда. — Ах, я вельмі вінавата... — сказала яна і сціснула руکі. — Колькі ва мне благога, цёмнага, грэшнага... Але я цяпер не гуляю вамі, я вас кахаю — вы і не падазраваеце, чаму — і як... Аднак... што вы ведаеце?

Што мог я сказаць ёй? Яна стаяла перада мной і глядзела на мяне, а я належаў ёй увесь, з галавы да ног, як толькі яна на мяне глядзела... Праз чвэрць гадзіны пасля гэтага я ўжо бегаў з кадэтам і з Зінаідай навыпераці; я не плакаў, я смяяўся, хоць з напухлых павек ад смеху капалі слёзы; у мяне на шыі, замест гальштучка, была завязана стужка Зінаіды, і я закрычаў ад радасці, калі мне ўдалося злавіць яе за талію. Яна рабіла са мною ўсё, што хацела.

## XIX

Для мяне было-б вялікай цяжкасцю, калі-б мяне прымусілі расказаць падрабязна, што адбывалася са мною на працыгуты тыдня, пасля маёй няўдачнай экспедыцыі. Гэта быў дзіўны ліхаманкавы час, хаоснейкі, у якім самыя супроцьлегльяя пачуцці, думкі, падазрэнні, надзеі, радасці і пакуты кружыліся віхрам; я палохаўся зазірнуць у сябе, калі толькі щаснаццацігадовы хлопчык можа ў сябе зазірнуць, палохаўся ўдумвацца ў што-б там ні было — я проста спяшаўся пражыць дзень да вечара; затое ўночы я спаў... дзіцячае лёгкадумства не дапамагала. Я не хацеў ведаць, ці кахаюць мяне, і не хацеў прызнацца самому сабе, што мяне не кахаюць; з бацькам я стараўся не сустракацца — але з Зінаідай не сустракацца я не мог. Мяне пякло як агнём у часе яе прысутнасці... але навошта мне было ведаць, што гэта быў за агонь, на якім я гарэў і таяў — добра што мне было соладка таяць і гарэць. Я аддаваўся ўсім сваім уражанням, і сам з сабою хітраваў, адварачваўся ад успамінаў, і закрываў очы перад тым, што прадчуваў наперад... Гэта тамленне, напэуна,

доўга-б не прадаўжалася... удар грому адразу ўсё спыніў і перакінуў мяне ў новую калінку.

Вярнуўшыся аднойчы на абед з досыць працяглай прагулкі, я са здзіўленнем даведаўся, што буду абедаць адзін; што бацька паехаў, а матуля нездарова, не хоча есці і замкнулася ў сябе ў спальні. Па тварах лакеяў я здагадваўся, што здарылася штосьці незвычайнае... Распытаць іх я не асмеліўся, але ў мяне быў прыяцель, малады буфетчык, Піліп, вялікі ахвотнік да вершаў і артыст на гітары — я да яго і звярнуўся. Ад яго я даведаўся, што паміж бацькам і маткай адбылася страшная сцэна (а ў дзявоцкай усё было чуваць да адзінага слова: многае было сказана па-французску — ды пакаёўка Маша 5 год жыла ў краўчыхі з Парыжа і ўсё разумела); што мая маці дакараала бацьку ў нявернасці, у знаёмстве з суседнім паненкам, што бацька перш апраўдаўся, пасля ўспыхнуў і ў сваю чаргу сказаў нейкае жорсткае слова, «быццам-бы аб іхніх гадах», ад чаго матуля заплакала; што матуля таксама напомніла аб векселі, быццам-бы дадзеным старой княгіні, і вельмі аб ёй дрэнна адзывалася, і аб паненцы таксама, і што тут бацька ёй прыгрэзіў. — А здарылася ўся бяда, — прадаўжаў Піліп; — ад безыменнага пісьма; а хто яго напісаў — невядома; а то, як гэтym справам наповерх выйсці, прычыны ніякай няма.

— Ды хіба што-небудзь было, — ледзь прагаварыў я, між тым як рукі і ногі ў мяне халадзелі, і штосьці задрыжэла ў самай глыбіні грудзей.

Піліп знамянальна міргнуў. — Было. Гэтых спраў не ўтоіш, ужо нашто татка ваш у гэтym разе асцярожны — ды трэба-ж, прыкладна, карэту наняць ці што там... без людзей не абыйдзешся, таксама.

Я адаслаў Піліпа — і паваліўся на пасцель. Я не заплакаў, не ўпаў у роспач; я не пытаўся ў сябе, калі і як усё гэта здарылася: не здзіўляўся, як я раней, як я даўно не здагадаўся — я нават не злаваў на бацьку... Тоё, аб чым я даведаўся, было мне не пад сілу: гэта раптоўнае адкаванне раздавіла мяне... Усё было скончана. Усе кветкі мае былі вырваны адразу і ляжалі вакол мяне, раскіданыя і патаптаныя.

## XX

Матуля ў наступны дзень абвясціла, што пераязджае ў горад. Раніцой бацька ўвайшоў да яе ў спальню і доўга сядзеў з ёю. Ніхто не чуў, што ён сказаў ёй, але матуля ўжо не пла-

кала больш; яна супакоілася, і есці папрасіла—аднак не паказалася і рашэння свайго не перамяніла. Памятаецца, я пра-  
лукаў цэлы дзень, але ў сад не заходзіў, і ні разу не зірнуў на флігель—а вечарам я быў сведкай здзіўляючага здарэння:  
бацька мой вывеў Графа Малеўскага пад руку праз залу ў пя-  
рэднюю і, у прысутнасці лакея, холадна сказаў яму: «Некалы і  
дзён таму назад вашай светласці ў адным доме паказалі на дзверы; а цяпер я не буду ўваходзіць з вамі ў размовы, але маю гонар вам далажыць, што калі вы яшчэ раз зойдзеце да мяне, то я вас выкіну праз акно. Мне ваш почырк не пада-  
баецца». Граф нахіліўся, сціснуў зубы, скурчыўся і знік.

Пачаліся зборы да перасялення ў горад, на Арбат, дзе ў нас быў дом. Бацьку, напэўна, самому ўжо не хацелася больши заставацца на дачы; але, відаць, ён паспей упраесіць матулю не пачынаць гісторыі; усё рабілася ціха, не спяшаючыся, матуля загадала нават пакланіцца кнігіні і выказаць ёй шкадаванне, што, з прычыны дрэннага здароўя, не ўбачыцца з ёю да ад'езду. Я блукаў, як ашалелы—і аднаго толькі жадаў, каб хутчэй усё гэта скончылася. Адна думка не выходзіла ў мяне з галавы: як магла яна, маладая дзяўчына— ну і ўсё-такі княжна, адважыцца на такі ўчынак, ведаючы, што мой бацька чалавек несвабодны і маючи магчымасць выйсці замуж, хоць, напрыклад, за Белаўзорава! На што-ж яна спадзявалася? Як не пабалялася загубіць усю сваю будучыню? Так, думаў я, вось гэта—  
каханне, гэта—страсць, гэта—адданасць; і ўспаміналіся мне слова Лушына: афяроўваць сабою соладка—для іншых. Неяк давялося мне ўбачыць у адным з акон флігеля бледную пляму... «няўжо гэта твар Зінаіды?» падумаў я... правільна, гэта быў яе твар. Я не выцерпеў. Я не мог расстацца з ёю, не сказаўшы ёй апошняга бывай. Я ўлучыў зручны момант — і пайшоў у флігель.

У гасцінай княгіні сустрэла мяне сваім звычайнім, непрыемна-абыякавым прывітаннем.

— Што гэта, баценька, вашы так рана ўспалашыліся?— сказала яна, напіхаючы табак у абедзве ноздры. Я паглядзеў на яе, і ў мяне адлягло ад сэрца. Слова: вексель, сказанае Піліпам, мучыла мяне. Яна нічога не падазравала, прынамсі мне тады так здалося. Зінаіда з'явілася з суседнягой пакоя, у чорнай сукенцы, бледная, з распушчанымі валасамі, яна мёўкі ўзяла мяне за руку і павяла з сабой.

— Я пачула ваш голас,—пачала яна,— і адразу вышла. І вам так лёгка было нас пакінуць, злы хлопчык?

—Я прышоў з вамі развітаца, княжна,—адказваў я:  
як відаць, назаўсёды. Вы, магчыма, чулі—мы выязджаєм.

Зінаіда пільна паглядзела на мяне.

—Так, я чула. Дзякую, што прышлі. Я ўжо думала, што не ўбачу вас. Не памінайце мяне ліхам. Я іншы раз мучыла вас, але ўсё-такі, я не такая, якою вы мяне ўяўляеце.

Яна адварнулася і прысланілася да акна.

—Дапраўды, я не такая. Я ведаю, вы аба мне дрэйна думаецце.

—Я?

—Так, вы... вы.

—Я?—паўтарыў я са смуткам у голасе, і сэрца маё задрыжэла як і раней пад упльвам неадчэпнай, невыказанай чароўнасці.—Я? Паверце, Зінаіда Аляксандраўна, што-б вы ні зрабілі, як-бы вы ні мучылі мяне—я буду кахаць і абажаць вас да канца дзён сваіх.

Яна хутка паварнулася да мяне і, раскрыўши шырока руکі, абняла маю галаву, і моцна і горача пацалавала мяне. Бог ведае, каго шукаў гэты доўгі, развіタルны пацалунак, але я так яскрава адчуў яго прыемнасць—я ведаў, што ён ужо ніколі не паўторыцца.—Бывайце, бывайце,—цвярдзіў я...

Яна вырвалася і пайшла. Пайшоў і я. Я не магу перадаць начуццё, з якім я пайшоў. Я не жадаў-бы, каб яно калі-небудзь паўтарылася; але я лічыў-бы сябе нешчаслівым, калі-б я ніколі яго не зазнаў.

Мы пераехалі ў горад. Не хутка я пакончыў з мінулым, не хутка ўзяўся за работу. Рана мая марудна загойвалася, але уласна супроць бацькі ў мяне не было нікага дрэннага пачуцця. Наадварот,—ён як быццам яшчэ вырас у маіх вачах:—няхай псіхолагі растлумачаць гэтую супярэчнасць, як ведаюць. Аднойчы я ішоў па бульвару і, да невыказанай маёй радасці, сутыкнуўся з Лушыным. Я яго любіў за яго прамы і недвудушны нораў, пры тым ён быў мне дораг па ўспамінах, якія ён узбуджаў ва мне. Я кінуўся да яго.

—Ага!—сказаў ён і нахмурыў бровы.—Гэта вы, малады чалавек! Пакажыцца. Вы ўсё яшчэ жоўты, а ўсё-такі ў вачах няма ранейшай погані. Чалавекам глядзіце, не пакаёвым сабачкам. Гэта добра. Ну, што-ж вы? працуецце?

Я ўздыхнуў. Хлусіць мне не хацелася—а праўды сказаць я саромеўся.

—Ну нічога,—прадаўжаў Лушын:—не палохайцесь. Галоўная справа: жыць нармальна і не паддавацца захаплен-

ням кахання. А то, што карысці? Куды-б хваля не панесла—  
усё дрэнна: чалавек хоць на камені стой—ды на сваіх нагах.  
Я, вось, кашляю... а Белаўзораў— вы чулі?

— Што такое? не.

— Без весткі загінуў, кажуць, на Каўказ паехаў. Уроў  
вам, малады чалавек. А ўся штука з-за таго, што не ўмеюць  
своечасова расстатаца, разарваць сеци. Вось вы, здаецца,  
выскачылі шчасліва. Глядзіце-ж, не пападзішся зноў.  
Бывайце.

«Не пападуся», думаў я... «не ўбачу яе больш»; але мне  
было суджана яшчэ раз убачыць Зінаіду.

## XXI

Бацька мой кожны дзень выязджаў конна; у яго быў  
слайшны рыж-буланы англійскі конь, з доўгай тонкай шыяй і  
доўгімі нагамі, нястомны і злосны; яго звалі Электрык. Апрача бацькі на ім ніхто не мог ездзіць. Аднойчы ён  
пришоў да мяне ў добрым настроі, чаго з ім даўно не бывала;  
ён збираўся выехаць і ўжо надзеў шпоры. Я стаў прасіць яго  
ўзяць мяне з сабою.

— Давай лепш гуляць у чахарду,—адказваў мне бацька:  
— а то ты на сваім клеперы за мной не паспееш.

— Паспею; я таксама шпоры надзену.

— Ну давай.

Мы паехалі. У мяне быў вараненкі, касматы конік, моцны  
на ногі і досыць жывавы; праўда, яму даводзілася імчацца ва  
ўсе лапаткі, калі Электрык ішоў поўнай рысцю, але я ўсё-такі  
не адставаў. Я не бачыў такога конніка, як мой бацька; ён  
сидзеў так прыгожа і абыякава лоўка, што, здавалася, сам  
конь пад ім гэта адчуваў і ганарыўся ім. Мы праехалі па ўсіх  
бульварах, пабывалі на дзявічым полі, пераскочылі цераз  
некалькі платоў (перш я баяўся скакаць, але бацька ненаві-  
дзеў ня смелых людзей,—і я перастаў баяцца), пераехалі двой-  
чы цераз Москву-раку, і я ўжо думаў, што мы вяртаемся  
дадому, тым больш, што сам бацька заўважыў, што конь мой  
прыстаў, як раптам ён павярнуў ал мяне ў бок ад Крымскага  
броду і паехаў уздоўж берага.—Я пусціўся ўслед за ім.  
Параўняўшыся з высокай грудай складзеных старых бярвен-  
няў, ён спрытна саскочыў з Электрыка, загадаў мне злезці і,  
аддаўшы мне павады свайго каня, сказаў, каб я пачакаў  
яго тут, ля бярвення, а сам павярнуў у невялікі завулак і  
знік. Я пачаў хадзіць узад і ўперад уздоўж берага, ведучы

за собой коней і сварачыся на Электрыка, які на хаду ўвесь час тузай галавой, абтрасаўся, фыркаў, іржаў; а калі я спыніўся, папераменна біў капытамі зямлю, пішчэў і кусаў майго клепера за шыю, адным словам, тримаў сябе як епешчаны *rig sang*. Бацька не вяртаўся. Ад ракі несла непрыемнай сырасцю: дробны дожджык знячэўку пайшоў і парабіў малечкімі цёмнымі плямамі моцна надакучыўшы мне шэрыя бярвенні, калі якіх я вандраваў. Смутак мяне агортваў, а бацькі ўсё не было. Нейкі будачнік з чухонцаў, таксама ўвесь шэры, з вялізным ківерам, у выглядзе гаршка, на галаве і з алебардай (навошта, здаецца, было будачніку цягацца па беразе Масквы-ракі!) наблізіўся да мяне і, павярнуўшы да мяне свой старэчы зморшчаны твар, прагаварыў:—Што вytут робіце з коñмі, паніч? Дайце, я патримаю.

Я не адказваў яму; ён прасіў у мяне табаку. Каб адчапіца ад яго (да таго-ж, нецярлівасць мяне мучыла), я зрабіў некалькі кроکаў у тым напрамку, куды пайшоў бацька; затым прайшоў завулачак да канца, павярнуў за вугал і спыніўся. На вуліцы за сорак кроکаў ад мяне перад распіненым акном драўлянага доміка, спіной да мяне, стаяў мой бацька; ён апраўся грудзьмі на падаконнік, а ў доміку, да паловы закрытая фіранкай, сядзела жанчына ў цёмнай сукенцы і размаўляла з бацькам; гэта жанчына была Зінаіда.

Я аслуянеў. Гэтага я, прызнаюся, ніяк не чакаў. Першым рухам май было—уцячы. «Бацька азірнецца», падумаў я, «і я прапаў»... але дзіўнае пачуццё, пачуццё мачней за цікаўнасць, мачней нават за рэўнасць, мачней за страх—спыніла мяне. Я стаў глядзець, я намагаўся прыслушахацца. Здавалася, бацька дамагаўся чагосыні. Зінаіда не згаджалася. Я як цяпер бачу яе твар—сумны, сур'ёзны, прыгожы і з невыказным адбіткам адданасці, смутку, кахання—і нейкай рослачы—я іншага слова падабраць не магу. Яна гаварыла аднаскладовыя слова, не падымала вачэй і толькі ўсміхалася—пакорліва і ўпартая. Па адной гэтай усмешцы я пазнаў маю ранейшую Зінаіду. Бацька паціснуў плячыма і паправіў капялош на галаве—што ў яго заўсёды было адзнакай нецярлівасці... Затым пачуліся слова: *Vous devez vous séparer de cette...* Зінаіда выпрасталася і працягнула руку... Раптам у вачах маіх адбылася невераемная справа: бацька нечакана падняў бізун, якім збіваў пыл з палы свайго сурдута—і пачуўся рэзкі ўдар па гэтай аголенай да локця руцэ. Я ледзьве стрымалася, каб не закрычаць, а Зінаіда ўздрыгнулася, моўкі паглядзеяла на майго бацьку і, павольна паднёсшы сваю руку да туб,

пацалавала пачырванелы на ёй рубец. Бацька кінуў убок бізун і, таропка ўзбегшы на прыступкі ганачка, ускочыў у дом... Зінаіда павярнулася—і, працягнуўши рукі, закінуўши галаву, таксама адышла ад акна...

З заміраннем сполаху, з нейкай жахлівасцю неразумення на сэрцы, кінуўся я назад—і, прабегшы завулак, ледзь не ўпусціўши Электрыку, вярнуўся на бераг ракі. Я не мог нічога зразумець. Я ведаў, што на майго холднага і стрыманага бацьку находзілі часамі парывы шаленства—і ўсё-такі я ніяк не мог зразумець, што я такое бачыў... але я адразу ж адчуў, што колькі-б я ні жыў, забыць гэты рух, позірк, усмешку Зінаіды было для мяне немагчыма, што вобраз яе, гэты новы, нечакана прадстаўшы перада мною вобраз, назаўсёды застанецца ў маёй памяці. Я глядзеў бяссэнсна на раку і не заўважаў, што ў мяне ліліся слёзы. Яе б'юць, думаў я... б'юць... б'юць...

— Ну, што-ж ты—давай мне каня!—пачуўся за мной голас бацькі.

Я машынальна падаў яму павады. Ён ускочыў на Электрыку... празяблы конь стаў дыбка і скочыў уперад на паўтара сажня... але хутка бацька ўцішыў яго; ён ударыў яму шпорамі ў бакі і выцяў яго кулаком па шыі. Эх! бізуна няма, прамармытаў ён.

Я ўспомніў нядавуні свіст і ўдар гэтага самага бізуна—і здрягануўся.

— Дзе-ж ты дзеў яго?—запытаўся я ў бацькі крыху пачакаўши.

Бацька не адказваў мне і паймаўся наперад. Я нагнаў яго. Мне ававязкова хацелася бачыць яго твар.

— Ты занудзіўся без мяне?—сказаў ён праз зубы.

— Крыху. Дзе-ж ты згубіў свой бізун?—запытаўся я ў яго зноў.

Бацька хутка зірнуў на мяне.—Я яго не згубіў,—сказаў ён.—я кінуў яго.—Ён задумаўся і апусціў галаву... і вось тут я першы і амаль што не апошні раз убачыў, колькі пяшчотнісці і шкадавання маглі выразіць яго строгія рысы.

Ён зноў паехаў рыслю—і ўжо я яго не мог дагнаць; я прыехаў ладому праз чвэрць гадзіны пасля яго.

«Вось гэта каханне», гаварыў я сабе зноў, седзячы ўночы перад сваім пісьмовым сталом, на якім пачалі ўжо з'яўляцца сыштыкі і книгі: — «Гэта страсць. Як, здаецца, не абурыцца як перанесці ўдар ад якой-бы там ні было... ад самай мілай

рукі! А мусіць можна, калі кахаеш... А я вось... я вось уяўляў»...

Апошні месяц мяне надта састарыў — і маё кахранне, з усімі сваімі хваляваннямі і пакутамі, здалося мне самому нечым такім маленъкім, і дзіцячым, і мізэрным перад тым іншым, невядомым нечым, аб якім я ледзь толькі мог здагадвацца і якое мяне палохала, як незнаймы прыгожы, але грозны твар, які дарэмна намагаецца разгледзець у змроку.

Дзіўны і страшны сон прысніўся мне ў гэту ноч. Мне здавалася, што я ўваходжу ў ніzkі, цёмны пакой... Бацька стаіць з бізуном у руцэ і тупае нагамі; у кутку прыцінулася Зінаіда—і не на руцэ, а на ілбу ў яе чырвоная рыса... а ззаду ў іх абодвух падымаецца ўвесь акрываўлены Белазораў—раскрывае бледныя губы і гнеўна грозіць бацьку.

Праз два месяцы я паступіў ва ўніверсітэт, а праз поўгода бацька мой памёр (ад удара) у Пецербургу, куды толькі што перасяліўся з маёй маткай і са мною. За некалькі дзён да сваёй смерці ён атрымаў пісьмо з Масквы, якое яго надзвычай усхвалявала... Ён хадзіў прасіць аб нечым матулю, і, кажуць, нават заплакаў ён, мой бацька! Досвіткам таго дня, калі з ім здарыўся ўдар, ён пачаў пісаць пісьмо да мяне на французскай мове: «Сын мой,—пісаў ён мне,—бойся жаночага кахрання—бойся гэтага шчасця, гэтай атруты»... Матуля, пасля яго смерці, паслала досьць значную суму грошай у Москву.

## XXII

Прайшло гады чатыры. Я толькі што вышаў з універсітэта і не ведаў яшчэ добра, што мне пачаць з сабою, у якія дзвёры пастукаць; дзягаўся пакуль без справы. У адзін цудоўны вечар я ў тэатры сустрэў Майданава. Ён паспей ажаніцца і паступіць на службу—але я не знайшоў у ім перамены. Ея таксама непатрэбна захапляўся і таксама раптоўна падаў духам.

— Вы ведаецце,—сказаў ён мне, між іншым:—пані Дольская тут.

— Якая пані Дольская?

— Хіба вы забыліся? былая княжна Засекіна, у якую мы ўсе былі закаханы, ды і вы таксама. Памятаецце, на дачы, калі Няскучнага?

— Яна замужам за Дольскім?

— Так.

— І яна тут, у тэатры?

— Не, у Пецербургу, яна гэтымі днямі сюды прыехала; збіраецца за граніцу.

— Што за чалавек яе муж?—запытаўся я.

— Цудоўны хлапец, багаты. Супрацоўнік мой, маскоўскі. Вы разумееце—пасля той гісторыі... вам гэта ўсё павінна быць добра вядома... (Майданаў значна ўсміхнуўся) ёй не лёгка было саставіць сабе партыю; былі вынікі... але з яе розумам усё магчыма. Ідзіце да яе: яна вам будзе вельмі рада. Яна яшчэ прыгажэйшай стала.

Майданаў даў мне адрас Зінаіды. Яна спынілася ў гасцініцы Дэмут. Старая ўспаміны ў мне заварушыліся... я даў сабе слова на другі дзень наведаць былу мою «паслю». Але выпалі нейкія справы: прайшоў тыдзень, другі, і калі я нарэшце адправіўся ў гасцініцу Дэмут і запытаў паню Дольскую— я даведаўся, што яна чатыры дні таму назад памерла—амаль раптоўна—ад родаў.

Мяне як быццам штосьці ў сэрца штурхнула. Думка, што я мог яе ўбачыць—і не ўбачыў—і не ўбачу яе ніколі—гэтая горкая думка ўпілася ў мяне з усёй сілай неадбіўнага дакору. Памерла!—паўтарыў я, тупа гледзячы на швейцара, ціха выбраўся на вуліцу і пайшоў, не ведаючы сам куды. Усё мінулае адразу ўсплыло і стала перада мною. І вось чым скончылася, вось да чаго, спяшаючыся і хвалуючыся, імкнулася гэта маладое, гарачае, прыгожае жыццё! Я гэта думаў, я ўяўляў сабе гэтыя дарагія рысы, гэтыя вочы, гэтыя кудры—у цеснай скрынцы, у сырой падземнай цемры—тут-ж, недалёка ад мяне, пакуль яшчэ жывога, і, магчыма, у некалькіх кроках ад майго бацькі... Я ўсё гэта думаў, я напружваў сваё ўяўленне, а між тым—

„Из равнодушных уст услышал смерти весть  
И равнодушно ей внимал я...“

гучэла ў маёй души. О маладосць! маладосць! Табе ні да чаго няма справы, ты як быццам-бы ўладаеш усімі скарбамі сусвету, нават смутак цябе цешыць, нават сум табе да твару, ты самаўпэўненая і дзёрская, ты гаворыш: я'адна жыву—глядзіце—а ў самой дні бягучы і знікаюць бяследна і безлічна, і ўсё ў табе знікае, як воск на сонцы, як снег... І, магчыма, уся таямніца твайго хараства заключаецца не ў магчымасці ўсё зрабіць, а ў магчымасці думачы, што ты ўсё зробіш—заключаецца іменна ў тым, што ты пускаеш па ветру сілы, якія ні на што іншае скарыстаць-бы не ўмела,—у тым,

што кожны з нас без жартаў лічыць сябе марнатраўцам, не жартуючы лічыць, што ён мае права сказаць: О што-б я зрабіў, калі-б я не страціў часу дарэмна!


Вось і я... на што я спадзяваўся, чаго я чакаў, якую багатую будучыню прадбачыў, калі ледзь праводзіў адным уздыхам, адным тужлівым адчуваннем на момант узнікшую здань майго першага кахання?

А што збылося з усяго таго, на што я спадзяваўся? І цяпер, калі ўжо на жыщё маё пачынаюць набягаць вячэрнія цені, што ў мяне засталося больш свежага, больш дарагога, чым успаміны аб той хутка праляцеўшай, ранішній, вясенний навальніцы?

Але я дарэмна наводжу на сябе паклён. І тады, у той лёгкадумны, малады час, я не застаўся глухім на сумны глас, які клікаў мяне, на ўрачысты гук, што далящеў да мяне з-за магілы. Памятаецца, праз некалькі дзён пасля таго дня, калі я даведаўся аб смерці Зінаіды, я сам, па ўласнай непераадольнай заманлівасці, прысутнічаў пры смерці адной беднай старэнкай, якая жыла ў адным з намі доме. Пакрытая лахманамі, на цвёрдых дошках, з мяшком пад галавою, яна цяжка і пакутліва сканала. Усё жыщё яе прайшло ў горкай барацьбе са штодзённай беднасцю, не бачыла яна радасці, не паспытала ад мёду шчасця—здавалася, як гэта ёй не ўзрывацца смерці, як свабодзе, як спакою? А міжтым пакуль яе старое цела яшчэ ўпіралася, пакуль грудзі яшчэ пакутліва ўздымаліся пад налётшай на яе лелзянячай рукою, пакуль яе не пакінулі апошнія сілы, старэнка ўсё хрысцілася і ўсё шаптала—божанька, даруй мне грахі мае... і толькі з апошній іскрой свядомасці знік у яе вачах выраз страху і жудасці сканання... І памятаю я, што тут, ля пасцелі гэтай беднай старэнкай, мне стала страшна за Зінаіду, і захацелася мне памаліцца за яе, за бацьку—і за сябе.

1860г.

Ба 248922



З М Е С Т

*Стар.*

Пастаялы двор . . . . .	3
Тры партрэты . . . . .	46
Паездка ў Палессе . . . . .	72
Ася . . . . .	88
Першае каханне . . . . .	130

---

5  
4  
3  
2

Рэдактар *I. Гурски*  
Тэхнічны рэдактар *Я. Карпіновіч*  
Карэктар *A. Сапрыко*

---

АТ 01709 Падписаны да друку 4/I—47 г. Тыраж. 20.000 экз.  
Папера 60×84<sub>16</sub>. Вуч.-аўт. арк. 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Друк. арк. 12. Заказ 131.

---

Друкарня імені Сталіна, Мінск, Пушкіна, 55.

Бел. адзел  
1994 г.

Дзяржаўнае бібліятэкс БССР  
ім. В. І. Леніна

АБАНЕМЕНТ



Цана 5 руб. 50 кап.



88888802727576

НА БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ  
И. С. Тургенев  
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
Государственное Издательство БССР  
Минск 1947